

11-2008

ARCHE

ПАЧАТКА

11-2008



ARCHE 11 (74)
лістапад 2008



**Навуковы, навукова-папулярны,
грамадзка-палітычны і літаратурна-
мастацкі часопіс «ARCHE Пачатак»
выдаецца зь верасьня 1998 году
штомесяц.**

РЭДАКЦЫЯ:

Валер Булгакаў — галоўны рэдактар
Віктар Жыбуль — рэдактар
Алена Казлова — сакратарка рэдакцыі
Аляксандра Макавік — рэдактар
Сяргей Макарэвіч — распаўсюднік

ARCHE is a Partner of European Cultural Journals Network Eurozine
(www.eurozine.com)

Адрас для допісаў: ARCHE, а/с 3, 220018,
Менск-18.

E-mail: arche@arche.org.by.

Заснавальнік: Андрэй Дынко.
Выдавец: установа «Рэдакцыя часопісу «Архэ-Пачатак».
Пасьведчанне аб дзяржаўнай реєстрацыі № 530
ад 4.05.2001.
ISSN 1392-9682
Юрыдычны адрес: вул. Нававіленская
24/1А, каб. 2П, 220053, Менск.
Цана дамоўная.

Рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе рукапісаў. Рэдакцыя
рэдагуе матэрыялы, прынятые да друку.

Часопіс можна замовіць у распаўсюднікаў:

Баранавічы — Руслан Равяка, п/с 13, 225409,
Баранавічы-9, тэл. (029) 767-20-37.

Барысаў — Алег Лучына, п/с 714, 222120,
Барысаў-1, тэл. (029) 33-99-161.

Берасьце — Ігар Бараноўскі,
тэл. (0162) 25-61-55.

Віцебск — Барыс Хамайдা, тэл. (0212) 34-52-41.

Гомель — Ларыса Шчыракова,
тэл. (029) 341-66-94;
Дзяніс Федарэнка, тэл. (029) 733-55-22.

Полацак — Алесь Аркуш, тэл. (0214) 41-85-19.

Магілёў — Алесь Асіпцоў,
тэл. (0222) 25-57-85, (029) 625-57-85.

Менск — Сяргей Макарэвіч,
тэл. (029) 505-39-11.

Шукаем распаўсюднікаў зь іншых мясцінаў.

**Падпіска на часопіс «ARCHE Пачатак»
прымаемца ўва ўсіх аддзяленьнях
«Белпошты».**

Падпісана ў друк 27.11.2008.
Выход у сывет 30.11.2008. Фармат 70x100 1/16.
Друк афэзны. Гарнітура Школьная. Ум. друк. арк. 15,5.
Наклад 500 асобнікаў. Замова

Надрукавана з гатовых дыяпазытываў заказчыка ў друкарні
ТАА «Паліграфт», вул. Кнорына, 50, 220103, Менск.

У афармленыні першай старонкі вокладкі выкарыстаныя
здымкі Максіміяна Клаўзі (Massimiliano Clausi).
Дызайн Ягора Шумскага.

© «ARCHE Пачатак», 2008

Падпісны індэкс 00345

ARCHE on-line: <http://arche.by>



ЗЪМЕСТ

АНАЛІТЫКА

- 5 Аўтарытарны эрзац выбарчай кампаніі. Круглы стол у рэдакцыі «ARCHE»
13 ЗЬМІЦЕР САЎКА Мазаічная артаграфія. З нагоды прыняцьця Правапіснага закону-2008
23 ВОЛЬГА ПАРФЕНЧЫК Чорная надзея Амэрыкі
28 «PONTIS FOUNDATION» Ад добрауседзства да партнэрства: новы раўнд збліжэння Беларусі і ЭС

КРЫТЫКА

- 34 ПЁТРА РУДКОЎСКІ Беларускае адраджэнне паміж пагромам і гіпэрмаркетам
44 АЛЯКСЕЙ ЛАСТОЎСКІ Будаўніцтва беларускай нацыі праз інтэлектуальнае вынішчэнне апанэнтаў
60 ПЁТРА РУДКОЎСКІ Этыкеткавая аргументацыя
70 ТАЦЯНА ВАДАЛАЖСКАЯ Як адказаць на пытаньне, што ўяўляе зь сябе беларускай нацыя?
73 ВІТАЛЬ ПАНАМАРОЎ Фэнамэналёгія нацыі
77 МАЛГАЖАТА БУХАЛІК Беларуская вэгетацыя ў Магілёве і Менску

АНАЛІТЫКА

- 85 УЛАДЗІМЕР ФУРС Структурныя прынцыпы альтэрнатыўнага нацыятаўварэння
91 ДЭВІД МАРПЛЗ, УЛАДЗІМЕР ПАДГОЛ Палітыка новай памяці ў другой расійскамоўнай дзяржаве
101 ТАЦЯНА ЧУЛІЦКАЯ Дыскурсы беларускіх студэнтаў
112 АЛЯКСАНДАР ЧУБРЫК Ці патрэбныя Беларусі рэформы?
128 ДЗЬМИТРЫ КРУК Ці пачаліся ў Беларусі рэформы?
137 КІРЫЛ ГАЙДУК «Сацыяльныя кантракты» ў сучаснай Беларусі: адны салідарызуць, іншыя ізалююць
143 ДЖОННАТАН РАЎ Эканоміка наша туфтовая
151 АРЫС ТРАНТЫДЗІС Эканамічны падмурок паўаўтарытарнага рэжыму: як вытлумачыць палітычныя заходы і ўладныя адносіны ў беларускім выпадку
193 УЛЬЯМ ТОМПСАН Назад у будучыню?

ЭСЭІСТЫКА

- 209 АНДРЭЙ ДЫНЬКО Чаму я стаў журналістам?
218 ЮРЫ ДРАКАХРУСТ Гарызонт каштоўнасцяў новай беларускай эліты

ГІСТОРЫЯ

- 221 ВІТАЛЬ МАКАРЭВІЧ «Антыразбор» шляхты: падробкі дваранскіх дакумэнтаў і нелегальныя набілітацыі ў Беларусі ў XIX ст.

КАРОТКІЯ РЭЦЭНЗІИ

- 237 ВІТАЛЬ ПАНАМАРОЎ Пеставанье годнасці

Г

од таму беларуская цэнзура выкінула «Тутэйшых» Янкі Купалы са школьніх падручнікаў. Прыблізна ў той самы час у Тыкоціне, падляшскім мястечку, пачаліся здымкі першага тэлевізійнага тэатру навастворанага «Белсату».

15 сакавіка, у Дзень Канстытуцыі, адбылася тэлепрэм'ера «Тутэйшых». Праз некалькі месяцаў Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь адмовіла ў рэгістрацыі тэлеспектаклю. Некалькі месяцаў чыноўнікі адцягвалі рашэннё, спасылаючыся на фармальныя недакладнасці. Напрыканцы верасня прыйшоў адказ. Адно з афіцыйных прычынаў адмовы стала нізкая якасць гуку. «Кроме того, в данном фильмеискажается смысл и художественность произведения народного поэта Беларуси Я. Купалы, что создает у зрителя неверное представление о творчестве классика белорусской литературы, задевает его достоинство. В финальной части фильма имеет место проявление шовинизма и национальной исключительности, что недопустимо», — сцвярджае В. А. Курловіч, начальнік Упраўлення рэгістрацыі і класіфікацыі кінавідэапрадукцыі Дэпартаменту кінематографіі.

Гэта не першая забарона «Тутэйшых». Прэм'ера п'есы адбылася ў 1926 г., але наступным разам гледачы пабачылі спектакль толькі ў 1982 г., што таксама скончылася зняццем з рэпертуару па першым жа выступе. На думку Валерыя Мазынскага, прычына простая: «Адно слова «Тутэйшыя» выклікае ў іх адмоўную рэакцыю».

Тэлеспектакль «Тутэйшыя», зняты Мазынскім і Бажышкоўскім, амаль дакладна трymаецца арыгінальнага тэксту Купалавай трагікамедыі. Сцвярджаць, што тэлеспектакль носіць шавіністичныя характеристики, гэтак жа беспадстаўна, як і вінаваціць у шавінізме самога Купалу. З іншага боку, кожны сценарыст мае права на інтэрпрэтацыю.

Летасць рэжысёр Дарыуш Шада-Бажышкоўскі з Беластоку паехаў у Менск да Валерыя Мазынскага, які не жадаў працаўца пад дыктоўку ўлады. Мазынскі і стаўся галоўным рэжысёрам «Тутэйшых». Склад актораў, запрошаных да ўдзелу, таксама адметны: адных звольнілі з тэатраў, іншыя яшчэ маюць працу, а астатнія граюць па-за межамі Беларусі.

«Тутэйшасць? — кажа Мазынскі. — Памятаю, як у 1985 г. я працаўваў над п'есаю ў Зялёной Гуры. Праз дзесяць гадоў, вяртаючыся з Нямеччыны, заехаў туды і заново. Там ахойнік, з якім размаўляў, скардзіўся, што за саветамі было лепей, стабільней, і грошай было болей. Гэта менавіта тутэйшасць. Калі хотыцца аддае камусьці свае права, думкі, уладу над сабою, ён ёсць тутэйшым. П'еса Купалы ўвогуле не састарэла і застаецца актуальная. Для нас, беларусаў, гэта самая важная драма. Але важная і для палітикаў».

«Чалавеку для нармальнага напоўненага існавання неабходнае атаясамліванне з каштоўнасцямі, — гаворыць Дарыуш Шада-Бажышкоўскі, другі рэжысёр. — Адна з іх — гэта самавызначэнне, прыналежнасць да групы. Тутэйшасць я разумею як небяспечную безыдэйнасць, якая можа прывесці да збяднення экзістэнцыі. У тэксце Купалы — шмат тутэйшых, яны кіруюцца туды, куды падзыме вецер. Адзін з герояў кажа: «Нашыя прыйшли». «Якія нашыя?» — пытаецца іншы. «Ну, палякі». Пасля чарговага гістарычнага павароту наш герой гаворыць: «Вып'ем за нашых».

«Якіх нашых? — пытаецца нехта. Адказ: «Ну, за немцаў...»

Спектакль могуць пабачыць сотні тысячаў беларускіх сем'яў з дапамогай спадарожнікаў антэнаў, а цяпер і чытачы «ARCHE», якія атрымаюць DVD з «Тутэйшымі» ад «Белсату».

У матэрыяле выкарыстаныя фрагменты артыкула Монікі Жміеўскай
«Пабачым «Тутэйшых» без беларускай цэнзуры» («Газета Выборча», Беласток).

Пётр Разумовіч. Прэс-служба «Белсат TV»

Аўтарытарны эрзац выбарчай кампаніі

Круглы стол у рэдакцыі «ARCHE»

Aдна з найважнейшых сёлетніх палітычных падзеяў прыпала на 13 лістапада, калі прэзыдэнт Лукашэнка падчас нарады па барацьбе з карупцыяй абрыйнуўся зь беспрэцэдэнтнымі абвінавачаньнямі на адрас шэрагу чыноўнікаў сілавых і судовых органаў. На круглых сталае, які адбыўся 19 лістапада ў штаб-кватэры руху «За свабоду» гэтую падзею абмеркавалі палітэканом Віталь Сіліцкі, палітычныя камэнтатары Андрэй Ляховіч і Валер Карбалевіч, а таксама публіцыст Валер Булгакаў.

Андрэй Ляховіч: З таго моманту, як Віктар Шэйман пайшоў на ніз, можна было чакаць, што пасадаў будуць пазбаўленыя ягоныя вылучэнцы. Але такога не чакаў ніхто. Намеснік генэральнага пракурора Купрыянаў, першы намеснік міністра ўнутраных спраў Шчурко, намеснік міністра Філістовіч, былыя намеснікі міністра ўнутраных спраў, судзьдзі, якія мелі дачыненьне да палітычных прысудаў — гэтыя асобы мелі значныя заслугі перад рэжымам. Яны займалі высокія пасады ў структурах, якія ствараюць рэпрэсіўна-кантрольна-судовую машыну рэжыму. І іх ня ціха прыбіраюць з пасадаў, адпраўляюць на пэнсію, на іншую «адказную працу». Лукашэнка заяўляе, што яны — карупцыянэры і могуць апыніцца за кратамі.

Якія прычыны скандалу вакол сілавікоў, гэтых адставак? Гэта была прадка-
зальная падзея ці абсолютна нечаканая?

Валер Булгакаў: Я не займаюся прафэсійна дасьледаваньнем беларускай эліты. Я прыйшоў сёньня на гэты стол, каб паслухаваць іншых.

Хачу звярнуць увагу на тое, што пры Лукашэнку чысткі беларускай эліты пачаліся ня цяпер, а працягваюцца з другой паловы 1990-х. У 2007—2008 г. было некалькі гучных адставак, якія, здаецца, засланілі сабой больш раннія кадравыя рашэнні, што суправаджаліся ратацыяй эліт.

Свaim дакладам Аляксандар Лукашэнка пачаў чарговую чыстку. Яна ня мае аналягаў у тым сэнсе, што закранула сілавыя структуры ў нябачаным раней маштабе, паставіўшы пад удар МУС Уладзімера Навумава, генэральную пра-
ктуру Рыгора Васілевіча, а таксама ўскосна закрануўшы ведамствы Л. Маль-
цева і В. Зайцева.

КРУГЛЫ СТОЛ

Зьвярну ўвагу на тое, што скандал разгортваецца зь вялікім скрыпам. Імгнен-на пасадаў пазбавіліся толькі два чыноўнікі генэральнай пракуратуры — Сынягір і Купрыянаў. Ні на лёс судзьдзі Есьмана і яшчэ двух яго калегаў, якія выконвалі каманды Сынегіра, ні лёс чыноўнікаў МУС, якія за 10—25 тысячаў рублёў набылі ўчасткі для катэджнага будаўніцтва на беразе Заслаўскага вадасховішча, гэты даклад пакуль ніяк не паўплываў.

Валер Карбалевіч: Любы крок, які робіць Лукашэнка, выконвае некалькі задачаў. Першае: барацьба з карупцыяй заўсёды папулярная ў грамадстве, і любы выступ Лукашэнкі на гэту тэму падвышшае яго імідж-рэйтынг. Мядзьведзеў у Расте, каб падняць свой рэйтынг на фоне Пушціна, пачаў з змаганьня з карупцыяй. Асабліва ва ўмовах фінансавага эканамічнага крызісу, калі ў краіне працягваецца са-цыяльнае расслаенне і зноў абвастраеца проблема сацыяльнай справядлівасці, пра што, дарэчы, съведчаць многія ўдзельнікі прайшоўшай выбарчай кампаніі.

Другое. Я тут згодзен з спадаром Булгакавым — адбываеца чыстка. Хоць Лукашэнка і дыктатар, але да пытаньня зъмены кадраў у сілавых структурах ён падыходзіць вельмі асыцярожна і заўсёды імкнецца іх публічна растлумачыць. Згадайце, калі ён мянняў старшыню КДБ, заўсёды ён прыходзіў у КДБ, каб растлумачыць, чаму ён мянняе. Так узяць і выкінуць яго з крэсла ён ня мог. Каб скінуць таго ж Шэймана, прыйшлося яго ўвязаць з выбухам 4 ліпеня, хоць ён да гэтага выбуху апошніе дачыненьне мае. Вось і цяпер — каб правесці чыстку, трэба неяк абургунтаваць, растлумачыць грамадству і самім сілавікам, чаму ён гэта робіць.

Дарэчы, Сынягір — гэта не чалавек Шэймана. Шэйман яго зволыніў з пасады намесніка генэральнага пракуора пасля таго, як стаў генэральным пракурорам, бо Сынягір падпісаў паперы на арышт Паўлічэнкі. Таму казаць, што гэта чыстка толькі людзей Шэймана, не зусім верна.

А.Л.: Аслабленыне ўплыву Шэймана наглядалася з сакавіка 2006 г., калі на месца старшыні КДК быў прызначаны Ломаць. Лукашэнка асабіста ведаў Ломаця з пачатку 1990-ых, калі не раней. Потым, у ліпені 2007 г. на месца яшчэ аднаго вылучэнца Шэймана — Сухарэнкі — пасля скандалу старшынём КДБ быў прызначаны чалавек Лукашэнкі — Жадобін, які кіраваў ягонай аховай. Зьяўляеца пытаныне: чаму акурат цяпер Лукашэнка вырашыў паставіць на месца сілавікоў? Зараз ужо няма Шэймана — галоўнай фігуры некалі магутнай групы «сілавікоў».

В.К.: Былі справы міністра Лявонава, старшыні праўленія Нацбанку Віннікавай, кіраўніцы справамі прэзыдэнта Жураўковай. Але адначасова па ўсіх сілавіках — вось такое ўпершыню. Ці будзе працяг? Ня ведаю. Ён як паводзіць сябе? Ён робіць крок і чакае рэакцыі. Калі людзі не пярэчаць — ён яшчэ адзін крок зробіць. Усе зразумелі і апусьцілі свае прэтэнзіі — я думаю, што пакуль перапынак будзе.

А.Л.: Віталь, тваё меркаваныне адносна того, што адбылося.

Віталь Сіліцкі: Я не крэмлінолаг-драздавед, таму паспрабую паглядзець з макраўзору: чым гэтая падзея адрознівалася ад ранейшых карупцыйных скандалаў.

АЎТАРЫТАРНЫ ЭРЗАЦ ВЫБАРЧАЙ КАМПАНІИ

Сапраўды, калі адбываліся пасадкі ці разгоны, то праглядваліся нейкія групоўкі. Барацьба кланаў і г. д. Цяпер ударылі па ўсей клясе, і ня толькі сілавіках. Ідзе зачыстка праста цэлага слою адміністрацыйна-рэпрэсіўнага апарату.

Трэба зразумець, што сам Лукашэнка гэты кампрамат не капаў, гэта роля тых, хто яго абслугоўвае. Ведаецце, першы, ад каго я пачуў пра злоўжываныні вакол Цнянскага вадасховішча, быў Вінцук Вячорка. Ён там жыве і займаўся гэтай проблемай на грамадзкіх пачатках.

Гэта ўжо праста не замена адной групоўкі на другую, гэта праста расчыстка пляцдарму.

Навошта гэты пляцдарм? У гэтай систэме ёсьць некалькі ўзроўняў страхоўкі і патранажу, «крышаваныня», безь якіх казаць, што ў цябе ўлада, грошы, уласнасць, не выпадае. Каб не наехалі, трэба, каб свае людзі былі ў пракуратуры, у сілавых структурах. І цяпер гэты ланцужок некуды зынік. Ён будзе запаўняцца новымі людзьмі.

Сапраўды, што нехарактэрна — няма пасадак. Калі закончыцца ціха, гэта таксама вельмі важны сигнал. Гэта значыць, што на макраўзроўні рэжым трансфармуеца менавіта ў бюракратычна-алігархічную мадэль, дзе страх самога Лукашэнкі перад гэтай мадэльлю выкарыстоўваецца дзеля таго, каб гэтая мадэль паўсталала.

А.Л.: Прагучалі два супрацьлеглыя сцэнары. Валер Карбалевіч мяркуе, што Лукашэнка захоўвае шчыльны контроль над тымі працэсамі, якія адбываюцца ў эліце. Такія чыстыкі — гэта сродак статус-кво. Віталь Сіліцкі ж дапускае, што працэс алігархізацыі ў Беларусі набірае хуткасць і Лукашэнка гэты працэс ужо хутчэй за ўсё ня можа кантраліваць.

В.С.: Ён кантралюе гэты працэс чым? Капіталы, якія нажываюцца намэнклатурай, не легітымізуюцца. Капіталы можна забраць, перадаць і г. д., таму што яны нелегітымныя. Ці можа Лукашэнка сам кантраліваць? Чым больш складанай становіцца систэма, тым больш караляя робіць сьвіта. І тут узрастаете ўплыў і тых, хто зьбірае інфармацыю, апрацоўвае інфармацыю, падносіць гэтую інфармацыю, ведае, калі паднесці гэтую інфармацыю. У любым такім рэжыме гэта ўзрастаете ўплыў новай групоўкі, якая хутчэй за ўсё і будзе галоўным бэнэфіцыярам перадзелу ўсяго і ўся. І ім зараз патрэбныя новыя людзі і ў пракуратуры, і ў судах і г. д. То бок яны расчышчаюць пэўныя пасады пад сваіх людзей. Трэба будзе глядзець, каго прызначаць на гэтыя пасады. Тады мы будзем меркаваць.

А.Л.: Сам У. Макей, новы чалавек ва ўладзе, ня мог гэта зрабіць. Ён хутчэй за ўсё выканаўца, а не замоўца гэтага. Тут яшчэ адзін цікавы момант. Купрыянаў да ліпеня 2002 г., г.зн. да прызначэння намеснікам генэральнага працурора, займаў пасаду працурора Менску. Ен асабіста вёў справы дырэктароў — дырэктара МТЗ Лявонава, дырэктара МЗЛ Калугіна...

Віталь Сіліцкі:
**На макраўзроўні
рэжым
трансфармуеца
ў бюракратычна-
алігархічную
мадэль, дзе страх
самога Лукашэнкі
перад гэтай
мадэльлю
выкарыстоўваецца
дзеля таго,
каб гэтая мадэль
паўсталала.**

КРУГЛЫ СТОЛ

В.С.: Ва ўладзе існуе ня толькі пэўная систэма прынядзяцца рашэнням, але і маніторынгу і адсочваньня. Кажуць, што гэтая систэма апошнім часам памянялася. Зьявіліся нейкія аналітычныя структуры. Павысілася роля КДБ. Ня трэба пераменшваць ролю Зайцева.

В.Б.: Мы не адчуваєм вастрыні моманту. Мы скатваемся да агульных высноваў, маўляў Лукашэнка расчышчае некаму дарогу ці рукамі Лукашэнкі нейкая трэцяя асоба расчышчае дарогу сабе і беларускім алітархам. А што калі гэтая палітычная систэма ня можа працаваць іначай? Што калі такія падзеі а прыёры запраграмаваныя яе генетычнымі асаблівасцямі?

Незалежна ад таго, хто стаіць за Лукашэнкам, хто даваў яму інфармацыю, тут існаваў зьбег бягучых палітычных інтэрэсаў Лукашэнкі і тых, хто за ім стаіць.

Як мяне, то мы маем справу з руцінай настройкай сілавой, праваахоўнай і юрыдычнай систэмы. У разьвітых дэмакратычных супольнасцях яна адбываецца пры дапамозе дэмакратычных выбараў. У аўтарытарных грамадзствах разбалаянсаваныне систэмы можа ліквідоўвацца пры дапамозе «высачайшага» разносу. Гэты разнос — аўтарытарны эрзац выбарчай кампаніі. Карупцыю, некампэтэнтнасць і дысфункцыянальнасць найлепей прадухіляюць вольныя выбары, калі ж іх няма, даводзіцца ладзіць чысткі і пасадкі, каб захаваць кіраванасць систэмы. Так што іх наяўнасць — гэта съведчаныне ня сілы, а слабасці.

Лукашэнкаў даклад і наступныя крокі яўна зацьміў фармальна галоўную сёлетнюю палітычную кампанію — парламэнцкія выбары. Не выпадкова быў абраны і час яе правядзеньня — неўзабаве пасля апошніх. Можна сказаць, што тым самым Беларусь успупіла ў новы палітычны цыкл. Наперадзе — прэзыдэнцкія выбары 2011 г., да якіх краіна падыходзіць у варунках сусветнага фінансавага крыйзісу і размоў пра прыватызацыю.

Выбары не за гарамі. Улады пра іх думаюць ужо цяпер. Лідзія Ярмошына заяўвіла, што на пачатку 2011 г. магчымае іх сумяшчэныне з мясцовымі выбарамі.

В.С.: Гэта паказвае, што прысваеныне ўласнасці і падобныя махінацыі ў прынцыпе беспакараныя. Ну, шчоўкнунь за гэта па носе, але ўсё роўна можна атрымаць такія грошы... Разнос перад тэлекамэрамі з вуснаў прэзыдэнта перастае быць крахам усяго жыцця. І нават адхіленыне ад пасад — можна будзе усплыць.

В.Б.: Бальшыня тых, каго згадваў Лукашэнка ў сваім дакладзе, — даляравыя мільянэры. Калі б заўтра Лукашэнка пайшлоў, а на яго месца прыйшоў бы беларускі Кучма, яны сталі б мультымільянэрамі.

Інчай кажучы, дэ факта адбылася алігархізацыя намэнклятуры. Гэтыя людзі ня першы год выкарыстоўваюць закрытую палітычную систэму Беларусі, кабрабіць свой бізнэс. Доступ да інсайдэрскай інфармацыі і інсайдэрскіх актываў, выкарыстаныне карпаратыўных сувязяў, наяўнасць іншых нефармальных рэсурсаў ставіць іх у прывілеяванае становішча.

Савецкая систэма магла існаваць больш-менш эфектыўна толькі пры існаваныні масавага тэрору. Ужо з часоў Хрушчова і Брэжнёва цэнтральны аппарат ня мог кантраляваць эканамічных працэсаў на месцах. У цяперашній Беларусі накіра-

АЎТАРЫТАРНЫ ЭРЗАЦ ВЫБАРЧАЙ КАМПАНІИ

ваныя эканамічныя працэсы, здаецца, ужо ставяць пад знак запытаўнія сам генэральны палітычны курс...

В.К.: Сапраўды адбываеца працэс ускладненія эканамічнай і палітычнай систэмы, а таксама працэс набыцця багацця намэнклятурай. Вядома, што калі чалавек набывае нейкую маёмасць, ён спачатку набывае эканамічную незалежнасць, ну а потым і палітычную. Лукашэнка гэта разумее і баіцца паўтарэнія ў Беларусі расейскай ці ўкраінскай сітуацыі.

Лукашэнка сказаў: нічога, што ў новых людзей не хапае досьведу — навучацца, затое яны красыці ня ўмеюць. Тое самае Лукашэнка гаварыў мінулым годам, калі разганаў кіраўніцтва КДБ. І гэта адбылося — на павышэнні пайшлі людзі без адукцыі, бяз досьведу, маладыя, з рэгіёнаў. Нешта падобнае рабіў Сталін у 1937—1938 годзе, калі большавіцкую гвардыю выразаў. А на яе месца прыйшлі зусім маладыя. Атрымаўшы свае пасады з рук самога правадыра, яны яму аддана служылі.

Я ня думаю, што тут стаіць нейкая новая групоўка, якая расчышчае пляцоўку для сябе. Я думаю, што сам Лукашэнка хоча правесыці рынковыя рэформы, прыватызацыю, але пры гэтым усё абсалютна кантроліруе, не дапусыціць умацаваннія ці то алігархаў, ці то намэнклятуры.

В.Б.: Ня варта рабіць такіх вялікіх гістарычных экспурсаў. Падобныя падзеі мелі месца зусім нядайна па гістарычных меркав — прыгадаем 1983 год, калі з цэнтра прыехалі і звольнілі міністра ўнутраных спраў Беларусі Жабіцкага — нібыта за кепскую раскрывальнасць злачынстваў у беларускай правінцыі. Разам з Жабіцкім паляцелі галовы трох яго намеснікаў (Жука, Цімашэнкі, Майданюка), а таксама пракурора БССР Магільніцкага і яго першага намесніка Дудкоўскага.

В.К.: А навошта гэта рабіць з такім скандалам? Можна паціхеньку выдаць указ. Значыць, тут ня толькі мяніеца каманда.

В.Б.: Сучасная палітыка мусіць быць відовішчная. Адбыліся абсалютна блікнучыя парламэнцкія выбары. І тут раптам Лукашэнкаў даклад надаў беларускай палітычнай сферы новыя фарбы.

Лукашэнка ня можа затрымаць час. Зрабіўшы стаўку на стварэнніне спажывецкага грамадзтва, ён ня здольны паўстрымаць працэсаў сацыяльнага рассланення і, магчыма, алігархізацыі. Нельга вярнуць палітычныя і эканамічныя адносіны на ўзровень 1994-га году, але можна нейкі час з ужываннем сілавога і рэпрэсіўнага апарату кантроліруаць іх так, каб гэта не выклікала сур'ённую дэстабілізацыю систэмы.

В.С.: Трэба паглядзець, якія ратацыі адбудуцца ва ўладзе. Беларускі чыноўнік у сярэднім на 10 гадоў старэйшы за расейскага і на 30 за эстонскага. А маладжэнніе апарату стала неабходным калі? У сярэдзіне гэтага дзесяцігодзьдзя, калі пачалі змагацца з рэвалюцыямі. Гэтая чыстка патрэбная такім рэжымам, яна сама па сабе іманэнтная. Нельга даваць нарастаць мясу ў чыноўнікаў.

А.Л.: Я б казаў, што на нашых вачах адбываеца палітычная, эканамічная мадэрнізацыя аўтарытарнага рэжыму. Ён становіцца ўсё больш прыстасаваным да выклікаў сітуацыі.

Пашыраеца сетка контрактаў рэжыму з насельніцтвам. Улада імкненіца працаваць грамадзтву больш прывабны вобраз Беларусі. Таму Праляськоўскі па-

КРУГЛЫ СТОЛ

даручэнныі Лукашэнкі сустракаўся з музыкамі, а ў прэзыдэнцкай бібліятэцы ў пачатку 2008 г. адбылася выставка кнігаў, прысьвежаных паўстанью пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага.

В.Б.: Выпадае гаварыць толькі аб эканамічнай, а не палітычнай мадэрнізацыі. Мадэрнізацыя азначае асучасніванье і мае інстытуцыйнае вымярэньне. У выпадку лукашэнкаўскага рэжыму можна гаварыць толькі пра кадравае амадажэннине. Само ж інстытуцыйнае асяродзьдзе беларускай палітыкі пасля 1996 году фактычна не зъмянілася. Палітыка як такая скончылася. Тоё, што барацьба за ўладу стала бессэнсоўнай, пацягнула за сабой важныя наступствы. Зъверху, на ўзоўні дзяржаўнага систэмы — гэта карупцыя і склероз, зь якімі змагаюцца апаратнымі чысткамі. Немагчымасць атрыманьня значнага палітычнага авансу па ўласнай ініцыятыве, без пратэкцыі ўлады, выклікае масавую сацыяльную атамізацыю і апатию зынізу, а экспансія капиталізму прычыняе выбух спажывецкіх настроў. Паколькі лесьвіцы сацыяльнага ўзыходжання перакрытыя зъверху, бальшыні беларусаў застаецца вытрачаць сваю энэргію на асабістое ўзбагачэннине або банальна сыпівацца.

Паўтаруся, што з пункту гледжаньня інстытуцыйнай трансфармацыі палітыкі ў Беларусі ня робіцца. Можна гаварыць пра ўзылёт і падзеньне нейкіх групаў ва ўладзе, аб персанальных траекторыях ключавых персонаў. Пры гэтым інтарэсы палітычных інстытутаў застаюцца несфармаванымі. Кажуць пра інтарэсы пэўнай групы ў КДБ, але не пра інтарэсы самога КДБ.

Якая трансфармацыя палітычных інстытутаў? 10 гадоў назад было 25 партый апазыцыйных, а стала 14? Але ці зъмяніўся за гэты час іх функцыянальны статус? Акурат неадпаведнасць анахранічнай гіперцэнтралізаванай палітычнай систэмы сучасным рэаліям і ёсьць важнай крыніцай дэстабілізацыі лукашэнкаўскага рэжыму, якую той спрабуе кампенсаваць гіперліберальнымі эканамічнымі інавацыямі, напрыклад, увядзеннем таямніцы банкаўскіх укладаў або пляскатай шкалы падаходнага падатку.

В.К.: Калі б гэта была зачыстка перад пачаткам эканамічных рэформаў, бо сапраўды старыя кадры новую палітыку праводзіць ня могуць, трэба было б пачаць з эканамічнага блёку. Прэм'ер, віцэ-прэм'ер, міністар эканомікі, яшчэ хтосьці, а тут ён сілавыя структуры чысьціць.

В.С.: Сідорскага праста няма кім замяніць. І дзеля того, каб мняць курс, я ня думаю, што гэтых людзей трэба мняць. Асабліва Сідорскага ці Пракаповіча ці Сямашку. Гэта нармальная людзі.

В.К.: Але пры чым тут сілавыя структуры?

В.С.: Якраз такі сілавыя структуры і займаліся фактывчна эканамічным мэнеджментам, крышавалі. У Беларусі грошы, уласнасць і гэтак далей бяз «крышы» ня мае сэнсу.

А.Л.: Я з табой усё ж такі, Віталь, ня згодны адносна тэрміна. Разам з тым, можна спрачацца, ці гэта эрозія, ці гэта мадэрнізацыя. Але мы ўсе кажам пра ўсё большыя прыкметы трансфармацыі, пра тое, што сапраўды нешта мняецца.

В.С.: Гарбачоў некалі казаў, што систэма ўжо ня слухаецца генэральнага сакратара. У Лукашэнкі іншая інстытуцыйнальная пазыцыя. Яго палітбюро зъняць

АЎТАРЫТАРНЫ ЭРЗАЦ ВЫБАРЧАЙ КАМПАНІИ

ня можа. Калі ў складніяеца систэма, аднаму яе ўтрымаць ужо нельга. Патрэбныя моцныя суб'екты, якія забясьпечаць табе падтрымку, а ў аблімен ты даеш ім пэўныя даброты.

А.Л.: Мы спрабуем вызначыць, якія групы ў складзе кіруючай эліты вызначаюць палітычны курс у Беларусі. Пад час нядыўнай канфэрэнцыі Беларускага інстытуту стратэгічных дасьледаванньняў у Кіеве Яраслаў Раманчук казаў, што Сідорскі нібыта знаходзіцца пад хатнім арыштам і нічога не вырашае. У ліпені 2007 г. быў вельмі значны разгон у КДБ. Былі са скандалам пазбаўленыя пасадаў Сухарэнка і ягоны першы намеснік Дземянцей. У красавіку 2008 г. у сваім інтэрвю Сухарэнка нават прызнаўся, што дапускаў магчымасць трапіць за краты. Зараз скандал закрануў шмат якія сілавыя і судовыя структуры.

То бок Лукашэнка за год мінімум два разы ператрос сілавыя структуры, але разам з тым Сідорскі і Сямашка застаюцца пры пасадах. Гэтыя эканамічныя мэнэджэры, «тэхнакраты» ўзначальваюць урад ужо з лета 2003 г.

В.С.: Чым адрозніваецца бюракратыя саўмінаўская эканамічная ад бюракратыі сілавой? Саўмінаўскай трэба трymаць реальную ситуацыю пад кантролем. Гэта даходы, гэта дабрабыт, гэта сацыяльныя контракты. Не такі ўжо ў нас лішак гэтых кваліфікаваных мэнэджараў, якія могуць утрымаць эканоміку. Куды іх разганяць? Яны пакуль што незамяняльныя.

Яшчэ адзін фактар, які ўплывае на тое, каб эканамічныя мэнэджэры трymалі тыя пазыцыі, якія маюць сёньня — ужо трох разы праводзіліся размовы з Расеяй па вызначэнні пошліны на газ. У пачатку 2008 беларускія афіцыйныя асобы на Бухарэсцкім саміце казалі, што дамова па газе будзе заключана ў жніўні 2008 году. Гэтага, натуральна, не адбылося. Гэтага не адбылося 6 каstryчніка падчас сустэречы з Пуціным, гэта не адбылося, калі Лукашэнка лётаў у Москву.

А.Л.: Лукашэнка казаў падчас чысткі сілавых структур, што ў Беларусі ня будзе ніякай намэнклятурнай прыватызацыі. Актуальнае пытаньне: ці вызываюць гэтыя адстаўкі сілавікоў новыя магчымасці для яе?

В.С.: Ідзе намэнклятурная прыватызацыя грашовых патокаў. На прыватызацыю сабекоштаў намэнклятура сама ня хоча ісьці. Намэнклятурная прыватызацыя гэта пакуль што систэма дзяржаўных манаполій, якая дазваляе ёй карміцца. Пытаньне, ці будзе сапраўдная прыватызацыя з удзелам расейскіх інвестараў, транснацыянальных карпарацыяў і гэтак далей. Цяпер прыватызацыя цікавіць уладу ў першую чаргу з кампэнсацыйнага пункту гледжаньня. Трэба прадаваць, каб прыцягваць валютныя рэсурсы. А дзеля гэтай мэты намэнклятурная прыватызацыя не пасуе.

А.Л.: Намэнклятура не гатовая несьці адказнасць за функцыянуванье буйных прамысловых прадпрыемстваў. Хоча быць акцыянэрам прадпрыемстваў, але ня хоча быць уласнікам. Бо гэта надзвычай вялікая адказнасць: ад гэтага залежыць стабільнасць палітычнай ситуацыі. Да таго ж рэнтабельнасць буйных прамысловых прадпрыемстваў залежыць ад палітычных чыннікаў. Ад здольнасці дамаўляцца з Расеяй па ўмовах доступу на расейскі рынак. Ад таго, па якім кошце будзем набываць газ. Але ў Беларусі яшчэ вельмі шмат пляцовак, дзе

КРУГЛЫ СТОЛ

можна рабіць вельмі хуткія і лёгкія грошы. Напрыклад, кіраўніцтва Беларускай чыгункі аб'явіла аб распрацоўцы пляну акцыянавання. У склад яе інфраструктуры ўваходзяць рэстарацыі, бары, гатэлі, кавярні, крамы...

В.С.: Гэтае прадпрыемства захоўвае велізарныя сацыяльныя абавязкі перад грамадзянамі.

А.Л.: У намэнклятуры значныя фінансавыя рэсурсы. Я вельмі раю праехаць каля «Драздоў», рэзыдэнцыі Лукашэнкі. Пачалося будаўніцтва катэджнага пасёлку. Спачатку прадавалася зямля 7-9 сотак па 350-400 тысячаў даляраў. І набывалі не замежнікі, а дзеці тых, хто мае ў Беларусі ўладу і ўласнасць. Зямля прызначалася для абслугоўвання і будаўніцтва жыльля. Гэта значыць, што толькі катэдж будзе каштаваць больш за мільён даляраў. Калі чалавек набывае такую маёмасць, значыць, ён мае дастаткова вялікія свабодныя грошы. Думае, што зь імі рабіць, як лепш выкарыстоўваць.

В.Б.: Беларускае падатковае заканадаўства ў гэтым аспекте гіпэрліберальнае, калі не сказаць карупцыягеннае. У Беларусі ты купіў нейкі аб'ект нерухомасці і ня здолеў паказаць, адкуль ты ўзяў на гэта грошы, ты мусіш сплаціць штраф каля 20 % ад яго кошту. У Польшчы ў аналагічнай сітуацыі ты мусіш сплаціць 75 % ад кошту нерухомасця. У падобных момантах як нідзе зырка прайўляеца сумнёўная легітымнасць беларускага рэжыму. Улада баіцца лішні раз стварыць поле для напружанасці, «бударажыць народ», і таму заплющвае вочы на тое, што ў дэмакратычных грамадзтвах непрымальннае. У Эўропе, напрыклад, ты пазычыў у некага грошы пад куплю нерухомасця, будзь ласкаў заплаціць 2 працэнты ад зьдзелкі ў дзяржаўны бюджет. А ў Беларусі толькі зьбіраюцца абкласці падаткам пазыкі, зробленыя беларускімі грамадзянамі за мяжой...

В.К.: Але ж у Польшчы Лукашэнка ня можа сказаць на нарадзе — канфіскаваць 10 асабнякоў, пабудаваных каля Заслаўскага вадасховішча.

А.Л.: У нас прагучала пра ўскладненне сістэмы. Як працэсы ва ўладзе могуць адпавядаць гэтым спробам рэжыму зъмяніць характар адносінаў з Захадам?

В.С.: Зъмена адносінаў з Захадам — гэта таксама ўскладненне сістэмы.

Пакуль што Лукашэнка вядзе размову пра тое, каб разъмеркаваць кошт утрымання беларускай сістэмы яшчэ на кагосыці. Але Захад ня пойдзе на такое разъмеркаванне. Ён выставіць патрабаванне рэформаў і лібералізацыі.

Паварот да Захаду яшчэ не фінальны, абсолютна не незваротны. Зынік прыватныя заёмшчыкі і фактычна зынікае інвэстар. Застаюцца хто? Расея, міжнародныя фінансавыя арганізацыі і паасобныя ўрады. Любы выбар — гэта жорскае палітычнае абумоўліванне, калі выгады за адзін і той жа тавар абумоўліваюцца палітычнымі варункамі. І калі не пакрываць адмоўнае сальда Беларусі ў гандлі з Расеяй, то Расея можа зь Беларусі зрабіць усё, што хоча.

Пры крызісе вартасць актываў падае. І ўжо спадзявацца, што прыватызацыя пакрые столыкі, колькі яна магла пакрыць яшчэ паўгоду таму, ня варта. Сярод ігракоў на першым месцы не інвэстар, не прыватны крэдытор, гэта дзяржава ці міждзяржаўны крэдытор. Такая суцэльная палітызацыя выратавання.

Занатавала Наста Бакшанская. Друкуюцца ў скароце.

❖ АНАЛІТЫКА

ЗЬМІЦЕР САЎКА

Мазаічна артаграфія

З нагоды прыняцьца
Правапіснага закону-2008

А ўтару гэтых радкоў ужо ня раз даводзілася выступаць на тэму новых зъменаў у беларускім афіцыйным правапісе. Летась «ARCHE» дало нам магчымасць на 125 сваіх бачынах апублікаваць разгорнутую рэцэнзію на кадыфікацыйны дакумент, які тады мы назвалі Міністэрскім праектам, а з моманту яго прыняцьца Палацою прадстаўнікоў і зацверджанья галавою дзяржавы ў чэрвені 2008 г. — Правапісным законам-2008¹.

«Правілы левапісу» выйшлі ў момант, калі Міністэрскі праект перабываў у стадыі абмеркаванья і на яго канчатковы зъмест яшчэ можна было паўплываць. Спадзяемся, нам гэта ўнейкай ступені ўдалося (на адпаведныя месцы ўкажам у наступных разъдзелах). Утым тэксцыце мы мусілі выяўляць вынаходлівасць і абачлівасць, імкнуліся пазъбягаць вострых проблемаў і жорсткіх фармулёвак, нават сам тэкст напісаць афіцыйным стандартам — усё дзеля таго, каб быць пачутым.

Аднак справа зробленая — праект стаўся законам. Цяпер можна адкінуць пэўную дыспляматычнасць, эліпсы недагаворак ды замоўчаныя і нарэшце назваць усё сваім імёнамі.

I. ЗЪНЯВЕЧАННАЯ ЭПОХАЮ

Быў час, быў век, была эпоха.

Сказ пра Лысую гару

Нібы на полі сечы — эпоха пакідае свае меткі на мове, утым ліку на яе твары — артаграфіі.

Цягам ХХ ст. беларуская мова зазнала найглыбейшую функцыйную зъмену: пад прэсам татальнаі асыміляцыі са сродку камунікацыі, які абслугоўваў істотную частку сфераў жыцця народу, мова ператварылася ў сродак самаідэнтыфікацыі ды «іншайдэнтыфікацыі», у сродак маніфэстацыі съветапоглядных прыярытэтаў, нават у сродак мадэляваныя будучыні. Не пагаджуся з тымі, хто абураецца з «манкуртаў, што выракліся свайго роднага», г. зн. зь іншамоўнае большасці. Віна гэтае большасці

Зъміцер Саўка — мовазнавец, адзін з аўтараў праекту «Беларускі класычны правапіс. Збор правілаў. Сучасная нармалізацыя» (Вільня—Менск, 2005).

ЗЬМІЦЕР САЎКА

толькі ў тым, што яна выбрала стратэгію выжываньня. Такую стратэгію выбрала бальшыня зынікльых ужо нацыянальных супольнасцяў, пра колішнє існаванье якіх мы даведваемся адно з каналу «Дыскавэры». На такім тле лёс беларускае мовы выглядае не такім ужо гаротным — яна яшчэ існуе.

Іншая рэч: ці можна гэтае існаванье назваць паўнавартасным жыцьцём, калі сам зъмест мовы, сукупнасць яе праяваў, само напаўненне памяткаў «беларуская мова, па-беларуску» вызначаеца не самаразвіццем, ня сумую вэктараў нутраной барацьбы рознаскіраваных трэндаў, а ў незраўнёна большай ступені — узьдзеяньнем вонкавых сілаў — як лінгвістычнага (іншамоўны ўплыў), так і палітычнага характару.

Трэба прызнаць, нават бальшыня беларускіх філэлягаў мае даволі цымнае ўяўленыне пра гісторыю цяперашняга беларускага правапісу: за саветамі цікаўнасць да гэтае тэмы не ўхвалялася (бо магла выявіцца сапраўдная роля савецкай улады ў «развіцці» беларускае мовы), а ў постсавецкі час ужо было не да таго. У кароткія гады адраджэння змагаліся за тое, каб Беларусь «загаварыла на мове», а пасыля — каб проста застацца ў прафесіі — на тле скарачэння гадзінаў на беларускую мову спачатку ва ўніверсytетах, а пасыля сёлетній адукатыўнай рэформы — нават і ў школе. Шырэйшая ж беларускамоўная публіка ведае толькі, што была граматыка Тарашкевіча, потым адбылася рэформа 1933 г., потым быў Звод-1957, якім і карыстаюцца дасённі.

У сапраўднасці ж шлях да цяперашняга стану артаграфіі быў незраўнёна больш пакручасты й на яго зьвівы, на жаль, больш упльвалі не грамадзкія абмеркаваныні ці дыскусіі навукоўцаў, а жорсткія рэаліі бурлівай савецкай, а цяпер ужо постсавецкай гісторыі. Каб выжыць, яму дасюль прыходзіцца «хістацца разам з лініяй партыі».

Замоўленая часам

Тарашкевіцы сёлета споўнілася 90 гадоў. Паказальны момант: Беларусь атрымала свой унармаваны правапіс адначасова з абвяшчэннем незалежнасці. Новая палітычная сітуацыя нібы аб'явіла тэндэр мовазнаўцам на напісаныне «бібліі мовы». У канкурэнтнай барацьбе за права стаць грунтам правапіснай кадыфікацыі ўдзельнічалі чатыры працы: апроч Тарашкевічавай «Biełaruskaj hramatyki dla škoł», практычна адначасова выйшлі «Hramatyka biełaruskaj mowy» Браніслава Пачопкі, «Biełaruski prawapis» Антона Луцкевіча і Яна Станкевіча (усе троі — у Вільні) і нарэшце — «Prosty spōsab stacca ū karotkim čaše hràmatnym» (Брэслаў, цяпер Уроцлаў) нямецкага славіста Рудольфа Абіхта і таго ж Яна Станкевіча. Усе — лацінкаю. Граматыка Тарашкевіча кірыйліцау выйшла ў тым жа годзе, але пазней за лацінкавую².

Тарашкевічава кадыфікацыя перамагла канкурэнтаў з колькіх прыгчынаў: яна была найбольш грунтоўнаю, ахоплівала бальшыню артаграфічных калізій, у значнай ступені працягвала практыку беларускага друку папярэдняга пэрыяду; кніга ўтрымлівала практыкаваныні, што дазваляла выкарыстоўваць яе ў дыдактычных мэтах. Але быў яшчэ адзін чыннік: «Граматыка для школ» зьявілася на замову беларускае палітычнае эліты.

¹ Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Мінск: Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь, 2008.

² Adam Varłyha [Язэн Гладкі]. Praktyčnyja nazirańni nad našaj žyvoj movaj. New York, 1966. S. 26.

А сёньня, як бы ні ставіліся да тарашкевіцы крытыкі яе сучаснага выкарыстаныя, аднак і яны ня могуць адмаўляць відавочнага факту, які прызнаваўся нават за савецкім часам:

[Праца Тарашкевіча] прадстаўляе сабой першы і тым не менш вельмі ўдалы вопыт вылучэння асноўных заканамернасцей беларускай мовы. Прапанаваная аўтарам фанетыка-граматычная сістэма беларускай мовы замацавалася як сістэма яе літаратурных норм... Неабвержным доказам правільнасці выбранага напрамку ў развіціі беларускай літаратурнай мовы служыць тое, што сучасная беларуская літаратурная мова адлюстроўвае ўсе галоўныя асаблівасці і нормы, вызначаныя ў свой час Тарашкевічам³.

Такім чынам, усе пазнейшыя праекты і рэформы бралі за аснову зробленое Тарашкевічам — нават калі выступалі з дыямэтральнай працілеглымі развязаньнямі.

Праект-1930⁴

1920-я гг. сталіся для мовы ў БССР часам вольніцы. Хоць і тады «мелі месца прыкрасы», калі «прыкрасы» можна называць, напрыклад, арышт «галоўнага артографа» БССР Язэпа Лёсіка ў 1922 г. — пасъля таго, як орган ЦК КП(б)Б газэта «Звязда» (тады яшчэ празь е) назвала Лёсікову «Практычную граматыку беларускай мовы» контравалюцыйнаю.

Несумненна, зь бегам часу правапісная практика ставіла новыя пытаныні, адказы на якія не заўсёды знаходзіліся ў Тарашкевічавай працы. Братам Язэпу й Антону Лёсікам удалося надаць (калі не навязаць) прадстаўнічай Акадэмічнай канфэрэнцыі 1926 г. артаграфічны акцэнт, хоць пачаткова гэты міжнародны форум задумляўся, відаць, найперш як дэманстрацыя росквіту беларушчыны ў Краіне Саветаў і трывом-фу нацыянальнае палітыкі бальшавікоў.

Канфэрэнцыя, даўшы трывану як рэфарматарам, так і іхным апанентам, паклала пачатак рэгулярнай кадыфікацыі дзеянасці: увесені 1927 г. утворылася Правапісная Камісія ў складзе акадэмікаў Сыцяпана Некрашэвіча (старшыня), Язэпа Лёсіка, Вацлава Ластоўскага, Яна Луцэвіча (Купала), дацэнта БДУ Анатоля Багдановіча (сакратар), доктара навук Пятра Бузука, навуковых працаўнікоў Інбелкульту Янкі Бялькевіча і Ўладзіслава Чаржынскага.

Да 1929 г. улады яшчэ не мяшаліся ў нутраны працэс моўнага будаўніцтва. Лёзунг «нацыянальнае па форме, сацыялістычнае па зымесыце» сапраўды працаваў: важна было ня як, а што. Тому сваю дзеянасць Камісія пачынала ў адносна спрыяльных умовах, аднак працягваць ужо мусіла ў экстремальных...

Пад канец 1920-х гг. Савецкі Саюз уступіў у новую стадью: забарона прыватнай уласнасці (канец НЭПу), пачатак калектывізацыі ды індустрыйлізацыі. Экспансія-

³ І. І. Крамко, А. К. Юрэвіч, А. І. Яновіч. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы. Т. 2. Мінск, 1968. С. 162—163.

⁴ Беларускі правапіс (проект) / Апрацаваны Правапіснай Камісіяй Беларуское Акадэміі Навук. Менск, 1930.

ЗЬМІЦЕР САЎКА

нісцкія пляны («сусъветная рэвалюцыя») савецкага кіраўніцтва патрабавалі ўнітарызыцыі савецкай імперыі, што прывяло да аднаўлення русіфікацыі, якая праходзіла пад лёзунгамі «збліжэння пролетарыяту і працоўнага сялянства ўсіх рэспублік СССР». Аднак адначасова са сталінскага рыторыкі яшчэ на зыніклі заклікі барацьбы зь вялікадзяржаўным расейскім шавінізмам⁵. Тым жа мэтам служыла і разгортванне на бачанай дагэтуль у гісторыі рэструктурызацыі грамадзтва — зынішчэння традыцыйных станаў (саслоўяў), што вытлілася ў барацьбу з «дробнаю буржуазіяй» і ўсімі яе праявамі, у тым ліку — у мове. У газетах і на сходах усё гучней чуліся патрабаваныні вымесыці ўсё панскае, мяшчанскае, кулацкае, усё старое і прагнілае, даць дарагу здаровай творчасці працоўных масаў.

На «нацыянальных ускраінах» спыняеца працэс «каранізацыі», «на месцы» прыбываюць дзясяткі тысяч чыноўнікаў расейскага паходжання, «нацыянальныя адраджэнні» імгненна затухаюць, а іх ідэолягі ды рэалізаторы робяцца на толькі не-патрэбнымі, але і непажаданымі элементамі. У Беларусі пачынаецца «барацьба з нацдэмашчынай»; у каstryчніку 1929-га Саўнаркам БССР звальняе Некрашэвіча з пасады віцэ-прэзідэнта Беларускай Акадэміі Навук і Правапісная Камісія тут жа спыняе сваю працу. Вынікі яе дзейнасці ўсё ж такі выходзяць друкам на пачатку 1930 г.

* * *

Зболышага Праект-1930 працягваў і разъвіваў Тарашкевічай правапіс⁶, а таксама спрашчаў яго, дзеля чаго прапаноўвалася, напрыклад:

- адмовіцца ад выключэння ў яканьня ў лічбінках: *дзяя́ты, дзяся́ты, сямна́цца́ть, вясмына́цца́ть*, але *пяцьдзеся́т, семсо́т, восемсо́т*;
- не скарачаць **у-**, **и-** на пачатку слова, у службовых словах **у**, **и** (*стара́я уда́ва⁷, яна́ и ён*);
- пісаць апостраф пасыля мяккіх (замест *зъезд* — *з’езд*, а таксама: *рэл’еф, кан’як*);

Такім чынам, ажыццяўлялася пэўная дэфанэтызацыя пісьма.

Цалкам слушнаю трэба прызнаць адмову ад самага спрэчнага тарашкевіцкага правіла — правядзення яканьня ў 2-м складзе перад націскам, калі ў 1-м пераднаціскім няма **а/я** (т. зв. «правіла якання ў другім складзе» або «правіла другога складу»):

под націскам		Пераднаціскныя склады		
1-шы	2-гі	3-ці		
лέс	—	лясьнік	—	лясьнікі

Таму ў школе існаваў тэрмін «лічыць склады» — выяўляць месца націску і такім чынам выводзіць, «вылічваць», **е** ці **я** мусіць пісацца ў тым ці іншым слове на пэўным месцы. Калі ж у 1-м пераднаціскім складзе апыналіся **а** або **я**, то яканьне ў 2-м складзе не праводзілася.

⁵ Як вядома, Ленін зьвяртаў увагу на схільнасць Сталіна да праяваў расейскага шавінізму (праца «К вопросу о национальностях или об «автономизации»), таму «Сталин... раз за разом, начиная с X съезда и кончая XVI, декларировал, что «великодержавный шовинизм» является главной опасностью в области национальной политики» (Игорь Шафаревич. Русский вопрос. Москва, 2003. С. 88).

⁶ Прыкладам, заставаліся напісаныні, што ў пазнейшых кадыфікацыйных працах падлягалі зменам: *аб’ежчык; парыскі, чэскі; гарадзкі, любдзкі; бяз нас, на руш.*

⁷ Вядома, такі прыклад цяпер наўрад лічыўся б паліткарэктным.

Упершыню звярталася ўвага на артаграфію **о/ё** ў неапошняй частцы складаных словаў, аднак нейкага выразнага развязаньня гэтая проблема не знайшла: у «старой» лексысцы прапаноўвалася праводзіць аканьне, а «ў наватворах, у якіх адчуваюцца абедзіве складовыя часткі», пакідаць **о/ё** (*чырвонаармеец, прыродазнаўства, трохпавярховы, штодзённы, цьвёрдакрылы*), інакш кажучы, вырашаць пытаньне ў слоўнікам парадку.

Правапісны збор узбагаціўся новымі разъдзеламі, якія асобна рэгулявалі правапіс іншамоўных словаў — як агульных, так і уласных назваў. Такім чынам, у гэтым дакумэнце ўпершыню фармуливаліся асновы беларускае практычнае транскрыпцыі, чым ён, відаць, паслужыўся... Зводу-1959, пра што гутарка ніжэй.

Асобна трэба сказаць пра адмову ад паказу асыміляцыіна мяккасці (prasъцей кажучы, скасаваньне мяккага знака). Такую прапанову выказваў яшчэ ў сярэдзіне 1920-х Язэп Лёсік, аргументуючы яе тым, што беларус інакш як мякка **з**, **с**, **дз**, **ц** перад мяккімі вымавіць проста ня здолее, таму паказваньне асыміляцыіна мяккасці на пісьме — лішняе, збыткоўнае.

У Праекце ж гэтае рагшэнне зявілася толькі ў карэктуры — гэта значыць на мяжы 1929—1930 гг., калі пачала раскручвацца антынацдэмаўская кампанія. Дагэтуль Правапісная Камісія згадзілася на тым, што мяккі знак варта прыбраць выключна ў падоўжаных **ньн**, **льл**, **зьз**, **сьс**, **дзьдз**, **цьц** (*насенне, съмечье, суддзя* або *судздзя*). Скасаваць мяккі знак у іншых пазыцыях катэгарычна не згаджаўся старшыня Камісіі Некрашэвіч, які на момант рыхтаваньня дакумэнту да друку ўжо страціў свае званыні й дажываў апошнія месяцы на волі. Ращуча не прыняў скасаваньня **ь** і Купала. Ластоўскі прапанаваў фактычна вярнуцца⁸ да лацінкавае дыякрытыкі (надрадковых знакаў), скарыстаўшы замест **ь** — акут: **зняў**, **снег**, **ўмяна**.

* * *

Правапісная Камісія спадзявалася, што плод яе нялёткіх рагшэнняў нарэшце трапіць на шырокое аблікованьне грамадзтва, якое ў выніку дэмакратычнае працэдуры выбера найбольш аптымальныя правілы, а сама Камісія прыступіцца да складаньня першага ў гісторыі беларускае мовы артаграфічнага слоўніка. Але цягам лютага-жніўня 1930-га па справе Саюзу вызваленія Беларусі чэкісты арыштоўваюць шасыцёх з васьмі аўтараў Праекту. Пасыля «гутарак» у Дзяржпалітупраўленыні Купала рэжа сабе жылы⁹.

Гэтыя падзеі паставілі крыж на Праекце-1930: як створаны «ворагамі народу», ён ужо ня меў шанцаў на апрабату ўладаў:

Проект «Правапісной камісіі БАН» 1930 г. («Беларускі правапіс»)... быў складзены яшчэ пры нацдэмаўскім кіраўніцтве Інстытуту мовазнаўства, і таму нацдэмаўскія ўстаноўкі выразна адбіваюцца як у самім проекце, так і ў даданых да проекту заувагах паасобных членаў правапіснай камісіі...¹⁰

⁸ «Вярнуцца», бо кірылічны варыянт граматыкі Тарашкевіча — гэта ўсяго толькі транслютарацыя з лацінічнага.

⁹ Пазъбег рэпрэсіяў толькі Анатоль Багдановіч, які прычыніўся ў да стварэння Праекту-1933, аднак у 1934-м перад пагрозаю арышту зъехаў з БССР і ніколі не вярнуўся, усё астатніе жыцьцё выкладаў расейскую мову — пераважна «нацменам», склаў падручнік расейскай мовы для адыгейскіх школаў.

¹⁰ Прадмова да Праекту-1933. С. 4; Электронны рэсурс: <http://andrejczyk.blogspot.com/2006/03/1933.html>.

ЗЬМІЦЕР САЎКА

Праект-1933¹¹

Згортваньне нацыянальных «будоўляў» на мяжы 1920-х — 1930-х і аднаўленье саветамі русіфікацыіна палітыкі царызму выклікала да жышця новую зъяву. Ведамы ўкраінскі мовазнавец Юрый Шэвелёў выявіў наступную асаблівасць эпохі ў прыкладаньні да ўкраінскай мовы:

Дзяржжаўнае ўмішаньне наагул, а ў нашым выпадку з боку ўладаў, апанавальных расейцаў, у нутраныя законы мовы было савецкім вынаходствам і навіною. Ні палякі, ні румыны, ні чехі ў гэтага не паглыбляліся, як не паглыблялася царская адміністрацыя дарэвалюцыйнае Рэспублікі. Яны ўсе абмяжоўваліся да захадаў вонкавага ціску: забаранялі ўжываць украінскую мову прылюдна, цалкам або часткова; накідалі дзяржжаўную мову праз систэму асьветы; зрабівалі ўкраінцаў сваёй культуры ды магчымасцю рабіць кар'еру; перасялялі іх на неўкраінскую тэрыторыю, а ўкраінскія землі засялялі прадстаўнікамі паноўнае нацыі і г. д. Побач з гэтымі «клясычнымі» мэтадамі савецкая систэма ўсталёўвае кантроль над структурою ўкраінскай мовы: забараняе пэўныя слова, синтаксічныя канструкцыі, граматычныя формы, правапісныя і артэпічныя правілы, а замест іх накідае іншыя, бліжэйшыя да расейскіх або жыццём перанесеныя з расейскай мовы. Барацьба адбывалася ня толькі ў людзкой псыхіцы, а і ў самай мове¹².

Гэтае цверджаньне будзе справядлівым у дачыненьні ўкраінскай мовы беларускай: у адрозненіне ад іншых вонкавых уладаў, расейскі бальшавізм пачаў ня толькі зынішчаць іншароднае для яго цела, але перайначваць гэтае цела съярэдзіны, перанёсшы поле бою ў самое нутро ворага¹³.

Дарэчы, пэўнае саветызацыі не пазыбеглі ѹ іншыя мовы, носьбіты якіх траплялі пад палітычны ўплыў саветаў. Прывкладам, у польскай мове ў 1950-я гг увялі ѹ якасці афіцыйнай формы зварот на «вы + дзеяслоў 2 ас. мн. л.» — на ўзор расейскай мовы, замяніўшы ім традыцыйны зварот праз «пан/пані + дзеяслоў 3 ас. адз. л.». Гэта форма пражыла ў Польшчы роўна столькі, колькі камуністычнае кіраваньне.

¹¹ Праект спрашчэння беларускага правапісу. Менск, 1933.

¹² Юрій Шевельев. Украінска мова в першай половині дзядзінства (1900—1941). Стан і статус. Чэрнівці, 1998. С. 17. Цытуецца паводле выдання: Украінска мова у XX стагоддзі: історія лінгвоциду: Документы і матэрыялы. Кіев, 2005. С. 6.

¹³ Дзеля справядлівасці трэба адзначыць, што ня толькі бальшавікі спрабавалі «руліць» моваю. У 1929 г. у Львове польскія ўлады выдалі беларускі «Lemantар» для патрэбай беларускіх дзяржжаўных школаў (на той момант такіх ў Польшчы яшчэ быў). Захоцілі беларускую грамадзкасць сустэрэла падручнік вельмі крытычна, бо матэрыйял у ім выкладаўся не беларускаю, а польскаю лацініцай. Аўтар, Станіслаў Любіч-Маеўскі, тлумачыўся, што ў друк ён здаў рукапіс з прынятymі ў беларускай лацініцы літарамі **č, š, ž**, а ня з польскім **cz, sz, ž**.

А за часоў фашысцкай акупациі кіраўніцтва генэральнай акругі «Беларусь» не хавала свайго жаданьня, каб беларуская мова карысталася лацінічным пісьмом.

Аднак найбольшыя скажэнныі зазналі ўкраінская і беларуская мовы. Пакуль у БССР ішлі арышты «нацдэмаў», Сталін у сваім выступе з трывуны XVI зъезду Кампартыі (чэрвень-ліпень 1930 г.) даваў зразумець, што ўсьведамляе асаблівую ролю ўкраінскага і беларускага чыннікаў у ёўрапейскім геапалітычным пасъянсе:

...надо принять во внимание... одно обстоятельство, имеющее отношение к ряду наций СССР. Есть Украина в составе СССР. Но есть и другая Украина в составе других государств. Есть Белоруссия в составе СССР. Но есть и другая Белоруссия в составе других государств. Думаете ли вы, что вопрос об украинском и белорусском языках может быть разрешён вне учёта этих своеобразных условий?¹⁴

Пазыней украінска-беларуская «змычка» ня раз адыграе сваю ролю ў гісторыі нашых народаў, у тым ліку — у лёсе нашых моваў.

* * *

Яшчэ не пасыпела высахнуць друкарская фарба на асобніках Праекту-1930, яшчэ бальшыня сябраў Правапіснае Камісіі БАН заставалася на свабодзе, а створаны імі дакумэнт... ужо стаўся мінуўшчынаю. Аднак патрэба ў правапісных зъменах заставалася на парадку дня. Праўда, калі Праект-1930 інсypіраваўся людзьмі, якія рупіліся пра будучыню беларушчыны, то цяпер за справу бярэзца камуністычнае кіраўніцтва, якое скарыстоўвае інтэнцыю ператварэння ў далёка ня дзеля ўмацаванья пазыцыяў мовы. Складаньне новага праекту даручаецца акадэмічнаму Інстытуту мовазнаўства, калектыву якога ўжо 8 сакавіка 1930-га зьбіраецца на сваё першае паседжаньне ў гэтай справе. У жніўні арыштоўваюць, але неўзабаве вызываюць Пятра Бузука (магчыма, паўплывала ягонае небеларускае паходжанье — арышт украінца з Бессарабіі за беларускі нацыянал-дэмакратызм мог бы выглądaць непераканаўчым) і ў 1931 г. яму давяраюць ачоліць Інстытут.

Як вядома, бальшавікі пасъля ліквідацыі нацдэмаў сталі рыхтавацца да рэформы беларускага правапісу ў тэрміналёгіі. Восеніню 1932 году сталі ўкладаць праект. Прафэсар Бузук быў кіраўніком Катэдры беларускай мовы ў Беларускай Акадэміі Навук. Напэўна, на яго наляталі камуністыя, каб ён прыняў удзел у рэформе, але прафэсар Бузук быў праціўнікам рэформы¹⁵. Аднаго разу спачатку навучальнага году ён склікаў сход студэнтаў-лінгвістаў усіх курсаў, дзе агаворваліся тыя слова, што меліся быць змененыя. Ён пытаўся ў студэнтаў розных акругаў, як у іх вёсках вымаўляеца тое ці іншае слова. Бальшыня студэнтаў выказавалася, што гэтыя слова ў вёсках на мясцох вымаўляюцца так, як яны пісаліся пры нацдэмах. У гэткім духу ў была напісаны па гэтым пытаньні рэзальцыя. Я ня ведаю, ці зваліняўся праф. Бузук пры арышце першай групы нацдэмаў, але памятаю, што на яго былі вялікія нападкі ў друку як за працы ў бела-

¹⁴ И. В. Сталин. Заключительное слово по политическому отчёту ЦК XVI съезду ВКП(б) 2 июля 1930 г. // Правда. 1930. № 181. 3 июля; Сочинения. Москва, 1952. Т. 13. С. 7.

¹⁵ Істотна, што Бузук не зъмясьціў у Праекте-1930 свайго асобнага меркаваньня ні па якім правіле, таму можна дапусціць, што ён і сапраўды хацеў захаваць Тарашкевічаў правапіс.

ЗЬМІЦЕР САЎКА

рускім мовазнаўстве, гэдак і за тое, што ён залічаў Кубаничыну да ўкраінскага народу. А гэтых ягоных «грахі» былі выкрыты надта несумленным парадкам¹⁶.

Пачатак 1933-га. Ідзе вынішчэнне «кулачча»¹⁷, на Ўкраіне і Беларускім Палесьсі лютую Галадамор, нацыянальная эліта ўжо адбывае тэрміны ў ГУЛАГу або ў высылцы, а газэты надалей поўняцца закідамі на адрас «беларускіх нацдэмаў і нацыянал-фашыстаў, якія імкнуліся пабудаваць штучны бар’ер паміж культурамі братніх савецкіх рэспублік РСФСР і БССР». У такой атмасфэры новы праект мусіць — у ад-розыненые ад свайго «папярэдніка»-1930 — ужо належным чынам «адгукацица на патрабаванын час» і адпавядзецца цэламу шэрагу супярэчлівых адно аднаму, узаема-выключных, не заўсёды выканальных (або наагул невыканальных) патрабаваньняў:

1. У святле «барацьбы з нацдэмаўшчынай» — дыстанцыявацца ад прынцыпаў і даробку «нацдэмаў», што азначала найперш адмову ад зъменаў, прапанаваных Праектам-1930, а на роўні прынцыпаў — ад пурыйму.
2. Як новы праект, рэфармацыйны — істотна адрознівацца ад тарашкевіцы¹⁸.
3. Адгukaючыся на патрэбу пашырэння пісьменнасці — быць істотна прасцей-шым за тарашкевіцу, што на практицы магло спрыяць або фанэтызацыі («як чу-еца — так і пішацца»), або русіфікацыі (стаць наборам мэханічных адпаведнас-цяў расейскаму пісьму ці наўпрост адлюстроўваць расейскія напісаныні).
4. Ухіляючыся ад «вялікадзяржаўніцкіх тэндэнцый, якія выяўляліся ў імкненіні да-нія факты замежных слоў перадаваць абавязкова ў рускім вымаўленыні (*лампа, сацыялогія, арыхмеціка, фанэціка*)» (с. 8) — захоўваць традыцыйнае, уласцівае тарашкевіцы афармленыне, не дапускаючы расейскага ўплыву.
5. Улічваючы патрабаваныне збліжацца з мовамі іншых народаў СССР — масава ўводзіць саветызмы (найперш русізмы ѹ расейскія наватворы з савецкага навамо-ўя, а таксама «ідэялагічна правільныя» інтэрнацыоналізмы), што адчувальна ўпły-вала на аблічча мовы, на яе графічны бок.
6. У выпадках значнай дыялектнай разьбежнасці пэўных фанэтычных зъяваў — улічваць іх лінгваграфію, выбіраючы найболыш пашыраныя.
7. «Чуйна прыслухаючыся да народнае мовы, да мовы гарадзкога і сельскага прале-тарыяту, беднякоў і сераднякоў, а не кулацтва, шляхты ѹ мяшчанства» — прася-ваць моўны матэрыял праз сіта палітычнае цэнзуры.
8. Беручы пад увагу пэрспэктыву аб’яднаныя беларускіх этнічных тэрыторыяў («да-лейшае раззвіцьцё сусьеветнае рэвалюцыі») — не абмінаць моўных праяваў з За-ходнія Беларусі, найперш дыялектных.

¹⁶ Язэп Гладкі. Чутае — перажытае — бачанае. Машынапіс. Архіў БІНІМУ (Нью-Ёрк).

¹⁷ Зъяўтарае на сябе ўвагу наяўнасць гэтага, лагодна кажучы, спэцыфічнага слова ѹ съвежавыдадзеных акадэ-мічных слоўніках, нягледзячы на тое, што патрэба гэтага гісторызма ѹ сучаснай лексыкы — зынкомая.

¹⁸ Праўда, не было мэты дэмантратыўна адмаўляцца ад зробленага Тарашкевічам: у часе стварэння Праекту Тарашкевіч, яшчэ ў 1928-м завочна абраны акадэмікам Беларускай Акадэміі Навук за напісаньне «Граматыкі», — у польскай турме, «візень польскага фашызму». У 1933-м яго (як камуністычнага дзеяча) саветы выменяваюць у паліякую на беларускага драматурга Францішка Аляхновіча (як польскага шпіёна), аднак ні жыць у БССР, ні займацца мовазнаўствам не дазваляюць, адправіўшы ѹ Москву.

ПРАПАНОВЫ ПРАЕКТУ-1933

Прапанова	Прыклады	Адпаведнасьць маніфэстываным задачам
Скасаваньне мяккага знака	зняць, свет, цвісці	Спрыяла русіфікацыі пісьма, яго дэфанэтызацыі. Съледаваньне Праекту-1930
Замена раздзяляльнага ь на апостраф пасъля мяккіх зычных	было: <i>з'ява, разъюшаны</i> прапанова: <i>з'ява, раз'юшаны</i>	
Сыцягнена напісаньне падоўжаных нън , лъл , зъз , със , дъзд , цъц , жъх , шш , чч — н , л , з , с , дз , ц , ж , ш , а таксама ў лічэніках цц — ц	<i>насене, галё, зяе, рызё, калосе, судзя, жыцё, збожа, заціша, ночу; адзінацаць, трыцаць</i>	Рэзка супрацьставіла дакумэнт і тарашкевіцы, і Праекту-1930, набліжаючы адпаведныя слова да польскай мовы. Мела съведчыць пра ўлік дыялектных фактаў з усёй беларускай этнічнай тэрыторыі ¹⁹
Адсутнасьць скарачэнья у , і -ды словаў у , і пасъля галосных	лепшы <i>ударнік</i> , тэмпы <i>і якасць</i>	Дэфанэтызацыя пісьма. Прапанова аднаго з галоўных «нацдэмай» — Я. Лёсіка ²⁰
Адмова ад яканьня ў 2-м пераднаціскным складзе	было: <i>нявысокі, бяспрытульны</i> прапанова: <i>невысокі, беспрытульны</i>	Сълем да Праектам-1930, спрыяла спрашчэнню
Падпрацдкаваньне лічэнікаў яканью	<i>дзяявты, дзясяты, пяцьдзясят</i>	У адпаведнасьці з Праектам-1930
Афармленыне фіналяў -дзк- , -дзтв- праз -дск- , -дств-	<i>грамадскі, суседства</i>	Як у расейскай мове — насуперак польскай
Правядзеніне аканьня ў пазычаньнях (толькі ў дачыненіі о ў сярэдзіне слова); літара ё ўва ўсіх пазыцыях і канцавое -о застаюцца нязменнымі	<i>маналёг, кааперацыя, фанэтыка, Арджанікідэз, Афэнбах; але нэто, інкогніто, солё, Лёкарно</i>	Ва ўмовах панаваньня расейскай мовы спрыяла фанэтызацыі й пэўнаму спрашчэнню пісьма ²¹ . Прапанова аднаго з галоўных «нацдэмай» — С. Некрашэвіча ²²
Перадаваньне грэцкага th або праз ф , або праз т — у залежнасьці ад перадаваньня ў расейскай мове	было: <i>mít, арытмэтыка</i> прапанова: <i>mіф, арыфмэтыка</i>	Замацаваньне расейскай мовы як пасярэдніка для пазычаньня ў трэціх моваў
Увядзеніне асобных літараў для гукаў [дз] , [дж]	Канкрэтных прапановаў адносна канфігурацыі літараў у Праекце не было ²³	Адпавядала пурыйму й фанэтызацыі. Пярчыла русіфікацыі, «пераадоленюю нацдэмакратызму» ²⁴
Дапускаеца ўжываньне дзее-прыметнікаў на -учы/-ючы , -ачы/-ячы ; -омы/-емы , -імы/-ымы	<i>рашаючы, завяршаючы, меншавіцтвуючы; эксплёатуемы, нецярпімы</i>	Уводзяцца неў八字цівя беларускай мове формы — на ўзор расейской

¹⁹ «Пропанова замяніць напісаньне падвойных літар... аднай літарай... павінна дапамагаць спрашчэнню правапісу, паколькі з розных варыянтаў у гаворках выбіраецца больш простая форма. Улічыў тут проект і асаблівую пашыраннасць форм без падвяення ў гаворках Заходні Беларусі» (Праект-1933. С. 6—7).

²⁰ Язэп Лёсік. Да рэформы беларускага правапісу (у суаўтарстве з Антонам Лёсікам); паводле: Язэп Лёсік. 1921—1930: Збор твораў. Мінск, 2003. С. 212—216.

ЗЬМІЦЕР САЎКА

ПРАПАНОВЫ, ДАДАДЗЕНЫЯ ПА ВЫНІКАХ АБМЕРКАВАНЬНЯ (улучаныя ў выданьне Праекту-1933)

Марфалягічнае напісаньне спалучэнья «зычны + -ск-»	было: <i>парыскі, каўкаскі</i> прапанова: <i>парыжскі, каўказскі</i>	Адпавядзе расейскаму напісанью
Увядзенне -й на канцы дзеепрыметнікаў	існуючы́й, пануючы́й, існаваўшы́й, панаваўшы́й	Уводзілася расейскае напісанье — насуперак беларускай фанэтыцы; разбурала адзінства афармленія прыметніковых словаў
Дапушчэнне канчатка -ей для назоўнікаў 3-га скланенія	арцелей, сенажацей, плыней, дробязей, далоней	Тоенае расейскаму словазъмненію

Ня дзіва, што ў выніку *Праект-1933* аказаўся надзвычай супярэчлівым і рознавэктарным: яго ніяк не выпадае назваць ні выразна русіфікаторскім, ні пурыйскім, ні самастойным. У галіне правапісу ўласнабеларускіх словаў дакумэнт прапаноўваў глубокую рэвізію ранейшае практикі, у афармленіі іншамоўнае лексыкі — захоўваў тарашкевіцкую аснову і амаль паўтараў Праект-1930, нягледзячы на абвешчаную яго стваральнікамі вайну «нацдэмамаўскім устаноўкам» (гл. табліцу).

* * *

Не міне й паўгоду з моманту заканчэння Інстытутам свае працы, як ракавыя падзеі лета 1933-га зъмітуць Праект у нябыт...

(Працяг будзе.)

Аўтар шчыра дзякую за дапамогу Цэзарыю Галіньскаму.

²¹ «Улічваючы дыялектычны процес асваенія шырокімі працоўнымі масамі замежных слоў, як адзін з этапаў стварэння будучай інтэрнацыянальнай мовы, проект пропануе падпрарадкаваць чужаземныя словаў правілам аб аканьні..., бо сапраўды, хіба можна сёньня лічыць замежнымі такія слова, як *комуна, соцыялізм*, а тым больш такія скрыжаваныя слова як *колгас, колгасынік*» (Праект-1933. С. 7).

²² Сыцяпан Некрашэвіч. Да пытання пашырэння аканьня на чужаземныя слова // Полымя. 1926. №б. С. 123—130; паводле: Выбранныя навуковыя працы акадэміка С. М. Некрашэвіча: Да 120-годдзя з дня нараджэння. Мінск, 2004. С. 23—32.

²³ У Праекце-1930 выказвалася пажаданьне, каб новыя літары «не супярэчылі багульнаму стылю ўсёй беларускай азбукі і па сваіх композыцыях становілі б лігатуры тых літар, якімі абазначаюцца складаныя элемэнты зазначаных афрыкат» (С. 9).

²⁴ Гэтае пытаныне публічна дыскутувалася ўжо з 1922 году, а ў 1929-м адбыўся першы прэцэдэнт выкарыстання новых літараў на бачынах «нацдэмамаўскага» часопісу «Ўзвышша». Сярод прыхільнікаў увядзенія манаграфаў былі «нацдэмамы» Язэп Лёсік, Уладзімер Дубоўка, а таксама Кузьма Чорны, Кандрат Крапіва (падрабязней гл.: Зъміцер Саўка. Моваведная канфэрэнцыя 1942 году // Запісы / БІНМ. 2005. 28. С. 238).

АНАЛІТЫКА

ВОЛЬГА ПАРФЕНЧЫК

Чорная надзея Амерыкі

«This generation of Americans has a rendezvous with destiny». Гэтыя слова належаць аднаму з самых таленавітых, мудрых і дальнабачных американскіх презідэнтаў — Франкліну Рузвельту. Яны былі прамоўленыя больш за сямдзесят гадоў таму, калі Амерыка перажывала калапс сваёй эканамічнай сістэмы. У падобных памежных сітуацыях спраўджваеца жыццяздольнасць наццыі: ці змога яна мабілізаваць свае сілы і супрацьстаяць унутраным і знежнім пагрозам альбо ўвойдзе ў стан як эканамічнага, палітычнага, так і маральнага крызісу. Тады ў самы крытычны момант на палітычнай сцэне ЗША з'явіўся лідэр, які дзяякуючы сваім прафесійным і асабістым якасцям здолеў вярнуць Амерыку на шлях дабрабыту і вызначыў перадумовы яе развіцця на бліжэйшыя паўстагоддзя.

Цяпер Амерыка апынулася на новым вітку гістарычнай спіралі, а праблемы 1920-х сталі актуальнымі і для новага XXI ст. Сусветны фінансавы крызіс, які закрануў самыя асновы амерыканскай эканомікі, правалы ў ажыццяўленні знежній палітыкі і палітыкі нацыянальнай бяспекі і ўсё большая нелюбоў да амерыканцаў у свеце — з такім палітычным багажом на пост 44-га презідэнта ЗША ўступіў Барак Абама.

Ён увойдзе ў гісторыю амерыканскай палітыкі не толькі як першы чарнаскуры прэзідэнт ЗША, агітацыйная кампанія якога была самай дарагой у гісторыі краіны, але і як палітык, да якога з часу Франкліна Рузвельта ніводны амерыканскі прэзідэнт не сутыкаўся з такой колькасцю нявырашаных палітычных і эканамічных праблемаў. Ці дасць рады Абама гэтым выклікам, пакажа толькі час.

Вольга Парфенчык — экспэрт у галіне міжнародных дачыненій. Магістар Амстэрдамскага юніверситету. У 2007 г. скончыла аддзяленне міжнароднага права БДУ (кваліфікацыя «юрист-міжнароднік»).

БАРАК АБАМА — НОВЫ «МЕСЯЙ»?

Незаангажаванаму ў палітычныя гульні амерыканскаму абывацелю, які штодзень чуе пра банкрутства нацыянальных банкаў, спад вытворчасці і масавыя звалльненні, Барак Абама з ягонымі «фірмовымі» абяцаннямі рэформаў бачыцца ледзь не як светач перамен. Малады, самаўпэўнены, харызматычны, ён заклікае ўсіх амерыканцаў аб'яднацца дзеля сумеснага пошуку выйсця з крызісу. Ён пакідае праблемы нацыянальнай бяспекі, на якіх робіць акцэнт ягоны супернік Джон Макейн, на заднім плане, высоўваючы ў якасці перадвыбарнай праграмы барацьбу з эканамічнымі і фінансавымі праблемамі, якія ўцягнулі Амерыку, разам з усім астатнім светам, у віхуру эканамічнага спаду.

Абама абяцае амерыканцам, стомленым ад безвыніковай «вайны з тэрарызмам», вывядзенне амерыканскіх войскаў з Ірака і паспяховае сканчэнне вайны ў Афганістане. І дзеля гэтага выпярэджвае свайго канкурэнта, які не можа так крытычна выступаць супраць палітыкі свайго аднапартыйца Джорджа Буша.

Палітычны лексікон Абамы свабодны ад згадак пра абранасць і выключнасць амерыканскай нацыі. Наадварот, Абама апелюе да кансалідацыі ўсіх амерыканцаў і да міждзяржаўнага супрацоўніцтва, бо выключна на падставе міжнароднага кансэнсу магчымы выхад з сучасных крызісаў.

Расчараўанне ў палітыцы рэспубліканцаў перадвызначыла паразу Джона Макейна. Тым не менш, на фоне аб'ектыўных перадумоваў перадвыбарнай гульні значную ролю адыгралі агітацыйныя кампаніі саміх кандыдатаў. Перадвыбарная кампанія Абамы была бліскучая. Дасканалая сваёй прадуманасцю, тактычнасцю, энергічнасцю, яна выглядала бяспрэчна больш эфектыўна, чым спонтанная і недынамічная кампанія Макейна. Малады і амбіцыёзны інтэлектуал з гарвардской адукацыяй, цудоўны аратар, ён прыцягваў большую ўвагу, чым абцяжараны досведам вьетнамскай вайны 72-гадовы ветэран. Значнай памылкай Макейна быў і выбар Сары Пэйлін у якасці будучага віце-прэзідэнта: ён згубіў апошні козыр сваёй кампаніі — досвед, якога бракавала Абаму¹.

Тут жа варта згадаць і пра шырокое выкарыстанне камандай Барака Абамы магчымасцяў інтэрнету. Персанальны сайт Абамы быў распрацаваны Крысам Хьюзам (Chris Hughes), вядомым сваім удзелам у стварэнні міжнароднага сацыяльнага сেціва Facebook. Зразумела, што сайт Абамы насычаны самымі сучаснымі інструментамі онлайн-камунікацыі. На ім размешчаныя спасылкі на такія вядомыя інтэрнет-сэрвісы, як MySpace і YouTube. Ён мае ўласнае сацыяльнае сেціва My.BarackObama.com, а таксама ўтрымлівае сістэму онлайнавых ахвяраванняў. У сваю чаргу Джон Макейн, з яго ўласнага прызнання, толькі пачаў асвойваць функцыянаванне электроннай пошты.

Сярод важных фактараў перамогі Барака Абамы ёсьць і прычыны этнакультурнага характару. Чарнаскуры прэзідэнт, у выхаванні якога бралі ўдзел сваякі з

¹ Charles Krauthammer. The campaign autopsy // The Washington Post. November 7. 2008.

мусульманскім веравызаннем, сімвалізуе пераход Амерыкі ад белага расізму і ісламофобіі да культурнага плюралізму.

На выбарах 2008 г. актывізаваліся і лацінаамерыканцы, якія складаюць значную долю амерыканскага насельніцтва. Магчыма, такі канセンсус белых амерыканцаў, афраамерыканцаў і лацінаамерыканцаў і прывёў да ўлады Барака Абаму. Як адзначаюць эксперты, самі рэспубліканцы паспрыялі такому этнакультурнаму «меланжу», прызначыўшы на ключавыя пасады Коліна Паўэла і Кандалізу Райс. Тое, што мы назіраме сёння, гэта чарговы этап у размыванні таго, што мы прызыўчайліся ўспрымаць як «амерыканскую ідэнтычнасць», якая ад самага пачатку не адпавядала крытэрам тыповай монаэтнічнай нацыі.

ЗША ПАСЛЯ ПРЫХОДУ АБАМЫ

Калі вынікі прэзідэнцкай кампаніі з'яўляюцца адносна заканамернымі і лагічнымі, то спрагназаваць, якую палітыку будзе праводзіць у жыццё Барак Абама і прызначаная ім адміністрацыя, складана. Шмат чаго залежыць ад таго, хто на самрэч стаіць за праектам «Барак Абама», а таксама ад самога палітыка, яго мудрасці, абачлівасці і гнуткасці. Пасправубем прасачыць некаторыя з найбольш вэрагодных сцэнароў.

Адным з важных момантаў палітычнай агітацыі Абамы была яго заява аб высадзе войскаў з Ірака цягам наступных 16 месяцаў. Тым не менш, гэтае абяцанне здаецца лёгкім больш на словах, чым на справе. Занадта хуткі вывад войскаў з Ірака можа абырнуцца новымі ваеннымі і тэрарыстычнымі дзеяннямі ў рэгіёне. З іншага боку, выхад войска ЗША з Ірака азначае ўзмацненне пазіцыяў Ірана на Блізкім Усходзе, што, паводле словаў Збігнева Бжазінскага, з'яўляецца ключавым рэгіёнам для дзяржаваў, якія прэтэндуюць на сусветнае лідерства.

Афганістан з'яўляеца іншым гарачым пунктам, які праверыць на трываласць праграму Абамы. Ён не раз у сваёй агітацыйнай кампаніі заяўляў пра магчымае пашырэнне сферы ваенных дзеянняў на тэрыторыю пражывання пуштунскіх племёнаў у Пакістане, дзе могуць хавацца тэрарысты-талібы. Калі такія прағноны спраўдзяцца, то ў Азіі ўзнікне адзін з самых небяспечных канфліктаў у свеце, у які будуць уцягнутыя як самыя магутныя тэрарыстычныя групоўкі, так і краіна, што валодае ядзернай зброяй.

Значнае месца ў праграме Абамы было адведзенае і наладжванню стасункаў з Іранам. Але, як адзначаюць эксперты, Махмуд Ахмадзінежад не зменіць імгненна свайго стаўлення да Амерыкі толькі таму, што яе ўласбіцца і прадстаўляць на міжнароднай арэне будзе не Джордж Буш, а Барак Абама². Як казаў калісці Троцкі, «ты можаш быць не зацікаўлены ў вайне, але вайна можа быць зацікаўленая ў табе».

Поспех ці правал у знешній палітыцы Барака Абамы будзе галоўным чынам залежаць ад таго, як будуць пазіцыяноваць сябе ЗША ў свеце. На сённяшні дзень

² Simon Tisdall. Hegemony with a happy face // The Guardian. November 5. 2008.

ВОЛЬГА ПАРФЕНЧЫК

ЗША застаюцца самай моцнай ваенай і эканамічнай дзяржавай у свеце, але гэтая рэальнасць усё з большай відавочнасцю змяніеца новай рэальнасцю. У XIX ст. сусветным лідэрам была Вялікабрытанія, у XX яе змянілі ЗША. XXI ст. вызначае іншы расклад сілаў, і акрамя ЗША на пазіцыю сусветнага лідэрства заяўляюць свае прэтэнзіі Кітай, Індый, ЕС. Паводле ацэнак экспертаў, эканоміка Кітая можа пераўзысці эканоміку ЗША да 2030 г., а яшчэ раней, у 2025-м, Кітай можа стаць роўным ЗША сваёй вайсковай моцай³.

Не ў меншай ступені ад палітыкі новай адміністрацыі ЗША будзе залежаць развязанне эканамічных проблемаў. Іпатэчны крызіс, абвалы фінансавых рынкаў і нулявы рост прамысловасці ў большасці краінаў свету сведчыць пра тое, што існая сусветная фінансавая сістэма адкыла сваё. Як назначае аўтарытэтны амерыканскі эканаміст Ліндан Ларуш (Lindon LaRouche), на яе месцы мусіць быць пабудаваная новая фінансавая сістэма ў духу Брэтан-Вудса Франкліна Рузельта, падмурак якой павінны складаць прынцыпы ўзбагачэння праз рост вытворчасці, а не фінансавых спекуляцый, стварэнне крэдытнай сістэмы замест чиста валютнай. Ліндан Ларуш падкрэслівае неабходнасць супрацоўніцтва ЗША, Расіі, Кітая і Індыі пры ключавой ролі ЗША ў сілу сваіх канстытуцыйных прынцыпаў і выключным значэнні іх нацыянальной валюты⁴.

Невядома, ці пойдзе Абама такім шляхам: занадта магутнымі застаюцца фінансавыя спекулянты, для якіх такое развіццё падзеяў азначае банкруцтва і фінансавую смерць. Але і надзеі, якія ўскладаюцца на Абаму як самімі амерыканцамі, так і грамадзянамі іншых краінаў, такія ж вялікія. У любым выпадку, Абама ўвойдзе ў гісторыю ці як чалавек, які выратаваў цывілізацыю ад хаосу, ці які наблізіў яго.

БАРАК АБАМА: «МАЯ СЯМ'Я — ААН У МІНІЯТУРЫ»

У сусветным маштабе ідэалагічная прывабнасць асобы Барака Абамы — бяс-спрэчны факт. Афрыканцы спадзяюцца, што Абама дапаможа ўсталяваць у Афрыцы мір і парадак. Арабы ўскладаюць на яго надзеі ў падтрымцы палестынскай дзяржаўнасці, а самыя кансерватыўныя фундаменталісты ўжо не змогуць абвінаваці чалавека, другое імя якога гучыць як імя ўнука прарока Мухамеда (Хусэйн), у нянявісці да ісламу. Урады ўсходніх краінаў бачаць у Абаму абачлівага і мудрага суразмоўцу, здольнага да кампрамісу і пошуку лепшых варыянтаў развязання міжнародных проблемаў не толькі для ЗША, але і для ўсяго свету.

Але не варта чакаць ад Абамы цудаў. Хутчэй за ўсё, ён расчаруе сваіх выбарцаў: вельмі мала прасторы існуе цяпер для яго манеўраў і занадта складаная

³ Obama's world. How will a 21st-century president fare in a 19th-century world? // *The Economist*. November 6. 2008.

⁴ Lyndon H. LaRouche, Jr. A New Dark Age is Now Near: Today's Brutish Imperialism // Executive Intelligence Review. October 18. 2001.

міжнародная абстаноўка ў свеце. Да таго ж, для ўсталявання парадку ў Абамы застасцца мала часу. У 2010 г. у ЗША адбудуцца выбары ў ніжнюю палату парламенту, і калі Абама цягам наступных двух гадоў не апраўдае ўскладзеных на яго надзеяў, параза дэмакратаў немінучая. Цяпер прадстаўнікі ад Дэмакратычнай партыі пераважаюць у абедзвюх палатах амерыканскага парламенту, што забяспечвае прэзідэнта магутнай падтрымкай пры правядзенні ў жыщё ініцыяваных ім законаў. Калі на выбарах 2010 г. перамогуць рэспубліканцы, то правал дэмакратаў будзе такі ж яскравы, як і іх перамога ў 2008 г.

У асобе Абамы мы атрымалі прэзідэнта з палітычным інтэлектам Біла Клінтона і жалезнай самадысцыплінай Уладзіміра Пуціна. (Я кажу пра гэта з захапленнем.) Валодаючы такімі якасцямі, Абама зараз зойме палітычную сцэну так сама энергічна і ўпэўнена, як гэта зрабіў Рэйган, —

так выказаўся пра новага прэзідэнта ЗША адзін з галоўных палітычных экспертаў Амерыкі Чарльз Краўтхамер у газете «The Washington Post»⁵.

У наступныя чатыры гады будзе відаць, што перамагло 4 лістапада ў ЗША: геній амерыканскіх прынцыпаў дэмакратыі, свабоды і прагрэсу ці сіла тамтэй-шых іміджмэйкераў.

⁵ Charles Krauthammer. The Campaign Autopsy // The Washington Post, November 7, 2008.

Ад добрасуседства да партнёрства: Новы раўнд збліжэння Беларусі і ЕС

Вераснёўскія парламенцкія выбары ў Беларусі прымусілі як мясцовых актараў, так і міжнародную супольнасць заняць новую геапалітычную пазіцыю ў дачыненні да гэтай краіны. Робячы значны крок наступае Захаду, Мінск вызваліў сваіх апошніх палітычных зняволеных. Узнагародай быў пачатак афіцыйнага дыялогу паміж Еўрасаюзом і Мінскам, а таксама прыпыненне большасці санкцый, якія дагэтуль дзеянічалі датычна Беларусі. Усё гэта адбылося, не зважаючы на «традыцыі» для Беларусі ход выбарчай кампаніі.

Шмат хто з назіральнікаў лічыць, што Захад згубіў твар, пайшоўшы на гэтыя крок. Мы прытрымліваемся меркавання, што такія змены ў падыходах былі непазбежныя. Спрабам БруSELЯ дамагчыся свабодных і сумленных выбараў перашкаджаў брак палітычнай каардынацыі, у першую чаргу паміж Еўракамісіяй, Еўрапейскім Саветам і ўрадамі дзяржаў-удзельніц. Сігналы наконт мінімальных умоў, неабходных для аднаўлення дыялогу, што дасылаліся з іх боку, былі яўна разнародныя. У свою чаргу, дачасна было чакаць, што Аляксандр Лукашэнка здрадзіць сваім добра адпрацаваным выбарчым методыкам. Безумоўная перамога на выбарах працягвае з'яўляцца для яго важным сродкам пацяшэння свайго самалюбства і пацвярджэння сваёй значнасці ва ўмовах постсавецкага грамадства. Тым не менш, БруSELЬ адмовіўся ад свайго «мяккага» палітычнага падыходу да Беларусі, увасобленага ў Еўрапейскай палітыцы добрасуседства (ЕПД), і ступіў на шлях «Realpolitik». Цяпер ён мае патрэбу ў распрацоўцы адпаведнай праграмы ўзгодненых дзеянняў.

Гэты тэкст быў напісаны экспертамі разъмешчанай у Браціславе «Pontis Foundation» пад назвай «Канец Эўрапейскай палітыкі добрасуседства» і друкунуецца зъ іх ласкавай згоды.

РЭЖЫМ: РАШУЧЫ ПАВАРОТ ЦІ ХІСТКАЯ ЭКВІЛІБРЫСТЫКА?

Згодна з логікай сітуацыі, што склалася пасля грузінскага канфлікту, Аляксандр Лукашэнка павінен жадаць эканамічнай інтэграцыі Беларусі з Захадам. Гэта можа аказацца сур'ёзным жаданнем, паколькі незалежнасць краіны ад Расіі стала першараднай умовай захавання ўлады для прэзідэнта і яго сям'і. Лукашэнка, адзіны постсавецкі лідэр, які наважыўся зрабіць канкрэтныя крокі насустрach Захаду ў часе грузінскага канфлікту, мае як асабістыя, так і агульнапалітычныя падставы для далейшага аслаблення сувязяў з Расіяй. Ён добра ведае, чаго чакаць ад Расіі, якая, відаць, абрала палітычны курс, падобны да таго, якога сам Лукашэнка прытрымліваўся ў 1990-х гг.

Выглядае, што цяпер стратэгія яго рэжыму прадугледжвае мадэрнізацыю і эканамічную трансфармацыю з дапамогай Захаду, але пры захаванні ранейшай палітычнай структуры і пад жорсткім кантролем уладаў. Цяпер, пасля першага ў Лукашэнкавай практыцы звароту па крэдыт да МВФ і ва ўмовах фінансавага крызісу, найболыш яўным індыкатарам рэальнасці такіх жаданняў будзе ажыццяўленне ўжо абвешчаных рэформаў. Новае пакаленне прафесіяналаў, якое прыходзіць цяпер у самыя розныя дзяржаўныя органы, гатоўвае ўвасобіць меркаваныя змены на практыцы. Чаканае «зялёнае свято» яшчэ не запалілася. Тым не менш, улічваючы кароткатэрміновыя пазыкі, узятыя Мінскам у заходніх банках, фінансавая стабілізацыя і прыватызацыя дзеля разліку з даўгамі выглядаюць для яго большым неабходнымі.

Калі ж паглядзеце глыбей, прыватызацыя ўяўляеца першым этапам трансфармацыі Лукашэнкі-лідэра ў Лукашэнку — галаву сямейнага холдынга, паколькі і за прыватызацыю, і за сямейныя справы адказвае яго сын Віктар. Мінску даводзіцца пачаць працэс прыватызацыі, як гэта зрабілі алігархі ў Расіі і Украіне, яму трэба забяспечыць узятыя ім пазыкі якімі-небудзь матэрыяльнымі актывамі, накшталт уласнасці. Гэты працэс, відаць, будзе адбывацца на ўзор прыватызацыі беларускай тэлекамунікацыйнай кампаніі «Велком». У гэтым выпадку былі ўзятыя крэдыты ў аўстрыйскім «Рафайзен-банку», а калі спатрэбілася расплачвацца за іх, гэта было зроблена шляхам продажу актываў «Велкома». Лукашэнка можа скарыстаць працэс прыватызацыі для ўмацавання свайго «сямейнага холдынга», як гэта стала ў выпадку з «Велкомам», які спярша быў прададзены кіпрыйскай кампаніі, магчыма, звязанай з прэзідэнтам, і толькі пасля перапрададзены кампаніі «Тэлеком-Аўстрыя». Гэты працэс, як бы ён ні кантраліраваўся «сям'ёй № 1», можа прывесці да ўзікнення шэрагу алігар-

**Безумоўная
перамога
на выбарах
застаецца
для Лукашэнкі
важным сродкам
пацяшэння
свайго
самалюбства
і пачвярджэння
сваёй значнасці.**

**Лукашэнка —
адзіны
постсавецкі
лідэр, які
наважыўся
зрабіць
канкрэтныя
крокі насустрach
Захаду ў часе
грузінскага
канфлікту.**

**Незалежнасць
краіны ад Расіі
сталася
першараднай
умовай
захавання ўлады
для прэзідэнта
і яго сям'і.**

Часу, ні цярпення для ажыццяўлення падобнай тактыкі. Яго ўрад апошнім часам вымушаны пераглядаць сацыяльны контракт, скасоўваючы льготы ў адказ на змяншэнне субсідый з боку Расіі. У цяперашніх умовах ён мог бы вельмі паспяхова

**Працэс
прыватацыі,
як бы ён ні
кантраляваўся
«сям'ёй № 1»,
можа прывесці
да ўзнікнення
шэрагу алігархаў
у асяроддзі
вышэйших
чыноўнікаў.**

сімум выгады як ад Захаду, так і ад Расіі. Гэта было б паўторам аналагічнай тактыкі, якой Лукашэнка карыстаўся ва ўзаемаадносінах з Расіяй пры стварэнні з ёй «саюзной дзяржавы». На паперы ёсё выглядае выдатна, хоць у рэальнасці саюз застаецца віртуальным праектам, які дае Мінску максімум выгады за захаванне фармальнай лаяльнасці. Лукашэнка быў вельмі ўражаны падтрымкай, аказанай Венгрыі, і ававязаннямі заходніх донараў адносна аднаўлення Грузіі. Аднак такая імітацыйная палітыка магла б азначаць, што замест далейшага паглыблення разрыву з Москвой Мінск вырашыў проста адтэрмінаваць паглынанне сваёй эканомікі Расіяй. З другога боку, рэформы і большая эканамічная інтэграцыя з Захадам, у тым ліку членства ў СГА, паставілі б Лукашэнку ў больш выигрышнае становішча ў параўнанні з Расіяй, якая апошнім часам схілецца да ізаляцыянісцкай палітыкі.

хаў у асяроддзі вышэйших чыноўнікаў. Усё гэта вядзе да значнага падзення Беларусі ў рэйтынгах арганізацыі «Transparency International».

Але як такая прыватацыя не гарантует ні прытоку замежных інвестыцый, ні захавання ранейшага сацыяльнага контракту, які грунтаваўся на эканамічнай стабільнасці і адносным сацыяльным дабрабыце. Калі звярнуцца да прыкладу Славакіі, то там спатрэбілася правесці дзве свободныя і сумленныя выбарчыя кампаніі, першым у краіну пацяклі замежныя інвестыцыі. У Лукашэнкі няма ні

шэрагу алігархаў у асяроддзі вышэйших чыноўнікаў. Другі магчымы сцэнарый можа вынікаць з жадання Мінска працягваць імітацыю змен дзеля прыцягнення замежных інвестыцый, пры гэтым імкнучыся здабыць максімум выгады як ад Захаду, так і ад Расіі. Гэта было б паўторам аналагічнай тактыкі, якой Лукашэнка карыстаўся ва ўзаемаадносінах з Расіяй пры стварэнні з ёй «саюзной дзяржавы». На паперы ёсё выглядае выдатна, хоць у рэальнасці саюз застаецца віртуальным праектам, які дае Мінску максімум выгады за захаванне фармальнай лаяльнасці. Лукашэнка быў вельмі ўражаны падтрымкай, аказанай Венгрыі, і ававязаннямі заходніх донараў адносна аднаўлення Грузіі. Аднак такая імітацыйная палітыка магла б азначаць, што замест далейшага паглыблення разрыву з Москвой Мінск вырашыў проста адтэрмінаваць паглынанне сваёй эканомікі Расіяй. З другога боку, рэформы і большая эканамічная інтэграцыя з Захадам, у тым ліку членства ў СГА, паставілі б Лукашэнку ў больш выигрышнае становішча ў параўнанні з Расіяй, якая апошнім часам схілецца да ізаляцыянісцкай палітыкі.

Ці зведаў Лукашэнка новы, ражучы паварот у сваім светапоглядзе, або ён праста збіраеца выгадаць час, балансуючы паміж процілеглымі пазіцыямі? Незалежна ад важнасці рэформаў для краіны і яе кіроўнай эліты, Лукашэнкава трывалае непрыманне рэформаў і яго негатоўнасць пайсці на любыя палітычныя саступкі робяць падобныя намаганні проблематычнымі. Мінск можа быць эмацыйным і нават скандальным партнёрам. Беларускія ўлады адкрыта пагражаюць еўрапейскім дыпламатам закрытцём нядайона адкрытага офіса Еўракамісіі ў Мінску, калі ЕС не пойдзе насыстрава іх пажаданням у пытаннях накшталт візовых санкций, нягледзячы на тое, што такія дзеянні могуць пашкодзіць выбранай самім жа Мінскам стратэгіі. Павага да «сувэрэнітэту, незалежнасці і (палітычных) традыцый», якой Лукашэнка патрабуе ад Захаду, — гэта тое, чаго ЕС не можа сабе дазволіць, калі ўлічыць, што маюцца на ўвазе «традицыі» аўтарытарнай дзяржавы. Таму сітуацыя сапраўды складаная.

**Мінск можа быць
эмацыйным
і нават
скандальным
партнёрам.**

БЕЛАРУСКАЯ ГЕАПАЛІТЫКА: ШАНТАЖУЮЧЫ АБОДВА БАКІ

Беларускі рэжым уяўляе з сябе комплексную праблему для ЕС: што рабіць з чалавекам, які паспяхова пабудаваў аўтарытарную сістэму, але які разам з тым з'яўляецца гарантам незалежнасці Беларусі ад Расіі? Апрача таго, спрабуючы прымусіць ЕС прыняць сябе і свае палітычныя традыцыі «як ёсьць», беларускі прэзідэнт працуе ў падобным кірунку і з Расіяй, намагаючыся вытаргаваць для сваёй краіны танны газ ды эканамічныя перавагі. Масква цалкам разумее матывы Мінска і, відаць, прадоўжыць падыгрываць яму, пакуль у Лукашэнкі не скончыцца час для манеўру. БруSELЮ варта выкарыстаць дыялог для таго, каб растлумачыць Лукашэнку, што толькі прыняцце еўрапейскіх традыцый можа наблізіць Беларусь да Еўропы, адначасова папярэджваючы яго, што час для прыняцця рашэння сыходзіць. Відаць, з боку Захаду прысутнічае разуменне, што хуткая і бескантрольная палітычная лібералізацыя можа зрабіць краіну менш стабільнай.

Лукашэнка, са свайго боку, таксама ідзе насыстрава Захаду, прынамсі ў кароткатэрміновай перспектыве. Зварот да МВФ падштурхнуў Москву ўхваліць выдзяленне новага двухмільённага крэдыта нават без прызнання Беларуссю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвой Асеціі. Москва, аднак, не пярэчыць эканамічнай лібералізацыі ў Беларусі і не мае сур'ёзных падстаў лічыць, што Беларусь вырвецца з яе сферы ўплыву. Такая перакананасць грунтуецца на ўсведамленні таго, што Лукашэнка не жадае лібералізація уласную палітычную сістэму, а ЕС баіцца ўсходняй экспансіі ў выпадку свайго далейшага пашырэння. Рускі мяdzvezdз можа захоўваць цярпенне, але адплата,

**Зварот да МВФ
падштурхнуў
Москву ўхваліць
выдзяленне
новага
двухмільённага
крэдыта нават
без прызнання
Беларуссю
nezалежнасці
Абхазіі
і Паўднёвой
Асеціі.**

Без рэальных трансфармацый у палітычнай сферы Беларусь заўсёды будзе заставацца бліжэйшай да Расіі, чым да ЕС.

накшталт канфлікту з нагоды санкций, выглядае непазбежнай. З другога боку, Лукашэнка ведае, што важнасць беларускіх трубаправодаў у якасці транзітнага шляху ўпадзе пасля мадэрнізацыі тэрмінала ў Новарасійску і будаўніцтва «Паўночнага патоку». Таму збліжэнне з ЕС можа дадзь Мінску стратэгічную перавагу. Аднак Лукашэнку трэба растлумачыць, што без рэальных трансфармацый у палітычнай сферы Беларусь заўсёды будзе заставацца бліжэйшай да Расіі, чым да ЕС.

АПАЗІЦЫЯ: БАЛАСТ ЦІ АПОРА?

Цяперашні дыялог часткова стаўся магчымы дзякуючы крызісу, які перажывае апазіцыя, і адсутнасці якой-небудзь яснай палітыкі з боку Аб'яднаных дэмакратычных сіл. У процілегласці ЗША, БруSELь выглядае стомленым ад беларускай апазіцыі, якую напярэдадні выбараў больш хвалявала пытанне, як не страціць заходнюю падтрымку, чым работа з электаратаам, што прывяло да правалу яе выбарчай кампаніі. Кіраўніцтва апазіцыі знаходзіцца ў глыбокім крызісе пачынаючы з прэзідэнцкіх выбараў 2006 г. і больш заклапочанае ўнутрыкланавай баражбай, а не распрацоўкай рэалістычнай праграмы або палітыкі.

З другога боку, шматлікія паведамленні назіральнікаў сведчаць, што як мінімум дваццаць кандыдатаў ад апазіцыі (галоўным чынам з рэгіёнаў) маглі праісці ў парламент. Здаецца, беларусы разумеюць, што надыходзяць грунтоўныя перамены, і хацелі б бачыць ад апазіцыі нешта больше за звычайнную кволую дзейнасць. Улічваючы гэта, БруSELю варты не спісваць апазіцыю з раҳунку, а максімальна ўключыць яе ў свае планы і яшчэ актыўней дапамагаць ёй у пошуках уласнай палітычнай лініі.

«REALPOLITIK»: ЯК ПРЫМУСІЦЬ ЯЕ ПРАЦАВАЦЬ?

Галоўны выклік, які стаіць цяпер перад ЕС, — як пераканаць беларускую палітычную эліту давесці справу паступовай лібералізацыі да канца, не зважаючы на магчымыя перашкоды. Мэтай заходняй палітыкі на першым этапе павінна быць заахвочванне самараккрыцця краіны, для чаго трэба дазволіць Лукашэнку рабіць тое, што яму ўдаецца найлепш, — балансаваць паміж Усходам і Захадам. Гэты працэс павінен ісці ў выглядзе маленькіх кроکаў, кожны з якіх меў бы на мэце змяненне пэўных правілаў, што ў выніку рабіла б цяперашнюю палітычную сістэму менш жорсткай. Зняцце абмежаванняў на паступленне замежнай дапамогі мясцовым НУА, «легалізацыя» структур грамадзянскай супольнасці, стварэнне належных умоў для дзейнасці незалежных СМИ — вось тыя заходы, што стварылі б больш прасторы для палітычнай альтэрнатывы. Аблягчэнне доступу на Беларусь для замежных экспертаў таксама спрыяла б паляпшэнню палітычнага клімату. А падтрымка прафесійных абменаў праз пашырэнне афіцыйных кан-

тактаў на сярэднім узроўні дазволіла б пераканаць чыноўнікаў, што дыялог — гэта не нейкі прывілей, каштоўны толькі для вышэйшых кіроўных структур.

«Узнагароды» павінны выдавацца за канкрэтныя крокі, эфектыўнасць якіх мае ацэньвацца паводле пэўных строгіх крытэрыяў, — гэта «рэальная палітыка», якую разумее Лукашэнка. Вышэйшыя еўрапейскія чыноўнікі не павінны лятаць у Мінск з візітамі, пакуль яны не падрыхтуюцца да гэтага як след. Наймацнейшай зброяй Захаду ў гэтай гульні з'яўляецца Лукашэнкаў самалюбства. Пасля адмены візавых санкцый Захад можа перайсці да паступовага прызнання беларускага лідэра за кошт ініцыяваных ім палітычных трансфармацый. Урэшце, у Лукашэнкі з'явіцца шанец ператварыцца з «апошняга дыктарара Еўропы» ва «ўлюбёнца» ЕС і чарговы раз зрабіцца «героем Беларусі». Аднак усе крокі насустрач такому прызнанню, а таксама сустрэчы на вышэйшым узроўні павінны быць адказам на канкрэтныя дзеянні беларускага боку.

Але ў самую першую чаргу ЕС павінен проста па-сапраўднаму зацікавіцца Беларуссю. «Realpolitik» вымагае тактыкі, асаблівай увагі і канечне — значных рэсурсаў. Сённяшніе прадстаўніцтва Еўрасаюза ў Мінску мае ў сваім складзе ўсяго двух дыпламатаў і двух мясцовых штатных супрацоўнікаў, што вымушае дзяржавы-ўдзельніцы працягваць абапірацца ў зносінах з Беларуссю на ўласныя — добрыя ці дрэнныя — знешнепалітычныя ініцыятывы. Тым часам ЕС мусіць ахапіць сваёй увагай усе аспекты палітычных і эканамічных узаемаадносін, у тым ліку ён павінен валодаць максімальна поўнай інфармацый адносна прыватызацыі, якая, відаць, вызначыць характар усіх будучых пераўтварэнняў.

Лукашэнка будзе працягваць рабіць тое, што яму ўдаецца найлепш, — балансаваць паміж Усходам і Захадам. Беларуская палітычная эліта павінна зразумець, што такая эквілібрystыка можа быць эфектыўная толькі ў караткасажнай перспектыве. ЕС павінен у першую чаргу растлумачыць гэта беларускай эліце. Без адкрыцця краіны знешнім упłyvам і без паступовай палітычнай лібералізацыі заўсёды застаецца магчымасць, што Беларусь будзе сілком вернута на расійскі шлях. Для Лукашэнкі такі курс азначаў бы рызыку для ўсяго, што ён дасягнуў у Беларусі за чатырнаццаць гадоў сваёй улады. Паколькі ён, відаць, разумее, што прасцей мець справу з ЕС, ён будзе «супрацоўнічаць» з Еўропай, але на сваіх умовах. Задача ЕС — знайсці спосаб пераканаць яго і яго краіну паступова змяніцца. Herzlich willkommen in der neuen Realpolitik.

З ангельскай мовы пераклаў Сяргей Петрыкевіч

**Наймацнейшай
зброяй Захаду
ў гэтай гульні
з'яўляецца
Лукашэнкаў
самалюбства.**

**Прыватызацыя
вызначыць
характар усіх
будучых
пераўтварэнняў.**

КРЫТЫКА

ПЁТРА РУДКОЎСКІ

Беларускае адраджэнъне паміж пагромам і гіпэрмаркетам

Публікацыі, якія абмяркоўваюцца ў аглядзе:

Екадумов, Андрей. *Миссионеры в гипермаркете. Белорусский этнонационализм и потребитель* //<http://www.3dway.org/node/7584>

Екадумов, Андрей. *Белорусская идентичность: в поисках пятого угла* // <http://www.n-europe.eu/content/index.php?p=2814>

Нацыянальнае адраджэнъне Беларусі тоіць у сабе нешта несьмяротнае. Яно несьмяротнае прынамсі ў тым сэнсе, што заўсёды знаходзіцца хтосьці, хто хоча гэтае адраджэнъне забіць. Ну, альбо не забіць, а так, трохі пабіць ці падбіць. Толькі вось у большасці выпадкаў я ніяк не могу ўцяміць, ці прычынай біцыцца па адраджэнны ёсьць тое, што яно аж такое страшнае, ці таму, што яно аж такое кволае. Бо гэтыя два закіды — слабасць адраджэнскага руху і страшнасць гэтага руху — так часта чаргуюцца, што часам трапляеш у разгубленасць — дык у чым урэшце справа? Найбольш зацятая крытыкі (заслаба сказана, трэба сказаць «граміцелі») адраджэнскага руху, як, напрыклад, афіцыёзныя публіцысты газэты «Во славу Родины!» альбо «незалежны» публіцыст Юры Шаўцоў, адно толькі спаборнічаюць паміж сабой у вышукваныні найбольш калярытных эпітэтаў, якімі можна было бы абліяпіць страшна-кволае адраджэнъне і паказаць сябе як страшна-моцнага антыадраджэнца. Умешвацца ў гэтае прымітыўнае спаборніцтва няма сэнсу.

Пётра Рудкоўскі — філёзаф, стацыянар «ARCHE». Апошняя публікацыя — «Białoruska idea narodowa w XXI wieku» (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Lublin, 2008), палеміка вакол якой разгарнулася ў гэтым нумары нашага часопіса. Аўтарская назва тэксту — «Нацыянальная ідэя, гіпэрмаркет і cosmopolis».

БЕЛАРУСКАЕ АДРАДЖЭНЬНЕ ПАМІЖ ПАГРОМАМ І ГІПЭРМАРКЕТАМ

Аднак, апрача прапагандысцкіх памфлетаў беларускіх ідэолягаў і прадуктаў неўтаймаванай графамані «аналітыкаў» кшталту Шаўцова, існуюць топасы больш-менш асэнсаванай крытыкі беларускага адраджэнскага праекту, якія зьяўляюцца нечым большым, чым выяўленынем чорных эмоций. На стронках «ARCHE» ўжо неаднаразова дыскутувалася праўблема тоеснасьці і плюралізму, нацыяналізму і лібералізму, касмапалітызму і мультыкультурызму. Дзіве адносна нядаўнія публікацыі беларускага філёзафа Андрэя Екадумава «Місіянэры ў гіпэрмаркете. Беларускі этнанацыяналізм і спажывец» і «Беларуская ідэнтычнасць: у пошуках пятага кута» правакуюць працягнуць ранейшыя дыскусіі.

МАДЫФІКАВАЦЬ, АДКІНУЦЬ ЦІ АДТЭРМІНАВАЦЬ АДРАДЖЭНЬНЕ? НЕВЯДОМА...

У першым тэксьце, апублікованым у верасьні мінулага году, Екадумаў зыходзіць з канстатациі, што

1) «Нацыянальнае Адраджэнье», «беларушчына» перабываюць па той бок жыцьцёвага гарызонту ільвінай долі беларусаў.

Што ж утварае «жыцьцёвы гарызонт» бальшыні беларусаў?

Спажывецтва (Потребляйство). Кансьюмэрыйзм. Прага дастатку, сътасцьці і камфорту валодала душамі і ў застое, і ў перабудову, валодае і цяпер,

— кажа аўтар. Пасыля апісання (хоць лепш сказаць: намалявання, бо ў аналізаваным тэксьце дамінуе вобразна-мэтафарычная мова) праяваў і генэзісу «потребляйства» постсавецкай пары Екадумаў фармулюе антрапалагічны тэзіс:

2) Чалавек, сапсаны гіпэрмаркетам, не жадае і не чакае на сваю галаву ні мэсій, ні місіянэраў.

Ну і цяпер ужо ня цяжка здагадацца, якім будзе зъмест наступнага тэзісу:

3) Адолець гэты бытавы прагматызм абывацеля ідэалізму беларускага рэнесансу не пад сілу.

Пасыля гэтага ідзе сэрыя павучальных напамінаў пра тое, як функцыянуе «съвет гіпэрмаркету» і якім чынам беларускія адраджэнцы павінны дапасоўвацца да гэтага «гіпэрмаркету». Хтосьці з чытачоў, ці то ў захапленыні ад трапнасьці вобразу «гіпэрмаркету», ці ад таго, што беларускім адраджэнцам адолець гэты маркет не пад сілу, пакінуў вось такі ўхвалыны камэнтар:

Finally! Smart people from my home country are talking... I was starting to think there were none left: either ran away, or got themselves jailed, or got consumed by consumerism... Bravo, Andrei!

Магчыма, Андрэй Екадумаў і сапраўды зъяўляеца адным са *smart people* у Беларусі, аднак тэкст «*Micіянэры...*», як на мяне, найгорш адлюстроўвае гэтую *smartness*. Хоць гэта залежыць, канечне, як да яго падыходзіць. Калі ўзяць у дужкі апісальна-тлумачальную вартасць гэтага тэксту і засяродзіцца на іншых яго асаблівасцях, напрыклад, метафорыцы, экспрэсіўнасці, стылістыцы, то, можа, і зъяўляеца падставы выгукнуць: *Smart guy!* Але гэта ўжо справа густу.

Перад тым, як больш сутнасна пракамэнтуем Екадумава «кансьюмерысцкі тэзіс», давайце прэзэнтуем ідэі, выкладзеныя ім у другім тэксьце, апублікованым у «Новай Эўропе» 16 лістапада мінулага году. Мэсыдж, які зъяўляеца на самым пачатку артыкулу «Беларуская ідэнтычнасць: у пошуках пятага кута», вельмі падобны, амаль ідэнтычны мэсыджу папярэдняга артыкулу:

4) Ідэальны вобраз будучай Беларусі зъяўляеца з ідэяй беларускай ідэнтычнасці, у якой канчаткова будуць пераадоленыя імперска-каляніяльныя комплексы. Аднак, думаеца, што пакуль гэты ідэальны вобраз не знаходзіць палкага водгуку ў абывацеля.

Адчужэньне адраджэнцаў і «абывацеляў» — гэта тое ж, што съцвярджалася і ў (1). Але ў той час, як у папярэднім тэксьце Екадумаў съцвердзіў неадпаведнасць «адраджэнскага ідэалізму» рэаліям «супэрмаркету», то тут ён съцвярджае іншую неадпаведнасць:

5) ...мабыць, варта высунуць меркаваныне, што і сама ідэалёгія нацыяналізму, цэнтраваная ідэяй ідэнтычнасці, папросту неадекватная задачам нацыятиварэнья?

Калі «ідэалёгія нацыяналізму» (тэрмін, дарэчы, даволі праблемны, бо існуе шмат «ідэалёгій нацыяналізму») «неадекватная» задачам нацыянальнага будаўніцтва, то якая ідэалёгія адекватная і што тут трэба разумець пад «задачамі»? Досыць няпроста прасачыць у Екадумава лягічную нітку разважаньня, бо пасля сформуляваныя тэзы пра «неадекватнасць» ён пачынае чамусьці разважаць пра «сямейную», а потым «гендерную ідэнтычнасць», прапануючы пры гэтым своеасаблівыя паняцьевыя эксперыменты («*А што, калі пераставіць прыметнікі ў гэтых спалучэннях месцамі? Выйдзе «сямейная ідэнтычнасць» і «нацыянальныя вартасці»*»), функцыя якіх мне незразумелая. Крыху пазней зъяўляюцца самавідавочныя напаміны, што «*прафэсійная, узроставая, гендерная ідэнтычнасць ня менш важная для індывіда, чым нацыянальная*», што «*нацыянальнасць — гэта адна з «масак-роляў», якія «індывід можа выкарыстоўваць у штодзённай практыцы*», а ўрэшце можна

БЕЛАРУСКАЕ АДРАДЖЭНЬНЕ ПАМІЖ ПАГРОМАМ І ГІПЭРМАРКЕТАМ

напаткаць тэзу, якая больш-менш рэлевантная для сфармуляванай Екадумавым напачатку праблемы:

6) *У рамках нацыянальнай ідэнтычнасці жывы, канкрэтны чалавек зьнікае. Замест яго разглядаецца групавы, нацыянальны суб'ект — носьбіт хаця і ўнікальных, асаблівых групавых адзнак, але ёсё ж не асобава-індывідуальных.*

Ну і затым:

7) *...каб здабыць сацыяльную плоць, нацыянальнае павінна стаць асабовым.*

Тут ужо робіцца больш цікава. Якім чынам «нацыянальнае» можа стацца «асабовым»?

На жаль, замест таго, каб расказаць, як «павінна» нацыянальнае злучыцца з асабовым, Екадумаў заяўляе пра іманэнтную загану нацыянальнага: немагчы-масыць яго апісаць мовай універсальных каштоўнасцяў:

8) *«Нацыянальнае», будучы канструкцыяй сэнсаўтаральнай, але, на жаль, ня менш абстрактна-сымбалічнай, чым усе іншыя групавыя ідэнтыфікатары, ня можа быць апісанае мовай універсальных чалавечых вартасцяў.*

Ну, а абязаньне паказаць, як злучаецца «нацыянальнае» з «асабовым», што было б лягічна ў кантэксьце пастаўленай праблемы (4), так і засталося абязаньнем. У далейшай частцы артыкулу Екадумаў толькі тое і робіць, што разъвівае, а разъвіваючы, радыкалізуе тэзіс:

9) *Пакуль у грамадзтве не сфармуляваная шкала ўніверсальных вартасцяў, пакуль у дыскусіі інтэлектуальных эліт ня выяўленыя прыярытэты што да агульначалавечых абавязкаў і правоў, пакуль вартасць нацыянальнага бароніцца сама па сабе, па-за сувяззю і з вартасцю асабістага і агульначалавечага, нацыяналізм або зусім ня дасць плёну, або прынясе плён надта горкі.*

Тэкст «Беларуская ідэнтычнасць...» даволі «цяжкі» ў пляне інтэрпрэтацыі. Па-першае, зъмяшаныя апісальны і нарматыўны ўзроўні мовы. Незразумела, ці аўтар хоча *апісаць* пэўны стан рэчаў (напрыклад, стан разрыву паміж адраджэнскім праектам і шырокім масамі) і выявіць у ім пэўныя заканамернасці, ці *прадпісаць* якісь кірункі дзеяння. Незразумела, ці аўтар жадае *мадыфікацаць* (скарэктаваць, палепшыць) зъмест нацыянальнага праекту, ці *адпрэчыць* яго, ці *адтэрмінаваць*. Тэза (7) як быццам съведчыць пра жаданье мадыфікацаць, тэза (8), дзе аўтар адназначна проціпастваўляе нацыянальнае ўніверсальнаму, съведчыць пра адмаўленыне якой-кольвечы каштоўнасці «нацыянальнага», а тэза (9)

прадугледжвае якуюсь «адтэрміноўку» нацыяналізму: маўляў, спачатку «шкала ўніверсальных каштоўнасцяў», а потым — «нацыяналізм».

Па-другое, тэкст характарызуеца празьмернай абстрактнасцю і мэтафарычнасцю (напрыклад, што значыць, што «чалавек зынікае» ў рамках нацыянальнай ідэнтычнасці?).

Па-трэцяе, падставовыя паняцьці выкарыстоўваюцца тут у неакрэсленым, недыфэрэнцыяваным стане. Такія тэрміны, як «нацыяналістычная ідэалёгія», «нацыятиварэнне», «нацыяналізм» пажадана «прывязаць» да нейкіх *рэальных* носьбітаў. «Нацыятиварэннем» можна называць (і фактычна многія называюць) амэрыканскую дэмакратыю, а можна — пры жаданні — асацыяваць гэта з палітыкай Трэцяга Райху. Екадумаў тут пакідае чытчу агромністую інтэрпрэтацыйную свабоду, але такая «свабода» толькі запавольвае канструктыўны абмен думкамі.

ЁСЬЦЬ, ЗНАЧЫЦЬ, ХАЙ БУДЗЕ?

Мэтадалягічныя недахопы абодвух тэкстаў Екадумава не дазваляюць адназначна ідэнтыфікаваць яго пазыцыю. Тым ня менш, пасправую прынамсі прыблізна акрэсліць матывы яго крытычнасці ў стасунку да нацыянальнага праекту:

A. *Нацыянальны праект* (принамсі, у наяўным стане) ня ўпісваецца ў набор спажывецкіх апэтытаў сярэднестатычнага беларуса (паводле тэкstu «Місіянэры...»).

B. *Нацыянальны праект* (принамсі, у наяўным стане) блякуе засвойваньне ўніверсальных чалавечых каштоўнасцяў (паводле тэкstu «Беларуская ідэнтычнасць...»).

Лягічнае наступства (B): беларусы павінны насамперш засвоіць універсальныя чалавечыя каштоўнасці. Аўтаматычна паўстае пытаньне: а як тут наконт «бядняцкага кансьюмерызму», які стаўся тытульнай тэзай ранейшага тэксту Екадумава? Ці, на яго думку, тое, што ён называе «універсальнымі каштоўнасцямі» ўваходзіць у рацыён «сапсаванага кансьюмерызмам» (паводле словаў філёзафа) беларуса? Ці — супаставіўшы (A) і (B) — трэба меркаваць, што ўніверсальная каштоўнасці зьяўляюцца адным з тых «тавараў» у «супермаркете», якія разыходзяцца, як сувязкія булачкі?

З тэкстаў Екадумава ніводзін адказ адназначна не вынікае. У адным месцы ён заўважае, напрыклад, што людзі «на кухнях» гавораць не пра «ідэнтычнасць», а пра «справядлівасць», «праўду», «сумленнасць». Дык ці гэта — пытаюся — трэба трактаваць як съведчаньне таго, што попыт на агульначалавечыя каштоўнасці большы, чым на ідэнтычнасць? Ну, ня думаю, што Екадумаў абышоў так многа «кухняў», каб рабіць такія агульныя съцвярджэнні. Але нават ня ў гэтым рэч. Спадзяюся, што спадар Екадумаў пагодзіцца з тым, што ўніверсальная каштоўнасці важныя ня дзякуючы статыстыцы, а важныя самі па сабе. Нават калі б людзі перасталі гаварыць «на кухнях» пра справядлівасць, праўду або сумленнасць, а нават калі б перасталі і думаць пра гэта, і толькі нешматлікія

«маргіналы» пра гэта гаварылі і думалі, то і тады ўніверсальныя каштоўнасці былі б рэлевантныя. *Каштоўнасці ў схеме «Sein — Sollen»* (ёсьць — павінна) існуюць незалежна ад узроўню «Sein».

Калі Екадумаў пагаджаецца з маёй тэзай, выкладзенай у папярэднім абзацы, трэба тады пераасэнаваць мэсыдж яго першага артыкулу. Нагадаем, што ў артыкуле «Місіянэры...» ён ацэнываў вартасць нацыянальнага праекту, зыходзячы з рэфлексіі над фактычным станам рэчаў, які ён апісваў як «гіпэрмаркет». Маўляў, Адраджэнне не адаптавалася да «гіпэрмаркету». Гэтым самым адбылася фузія ўзроўню *Sein i Sollen* (званых інакш: *fact — value*).

Зыліццё ўзроўню фактаў і ўзроўню каштоўнасцяў зъяўляеца даволі частай, амаль паўсяднай зъявай у штодзённым жыцці. Нярэдка, калі пачынаеца гаворка пра якіясь каштоўнасці (універсальныя, нацыянальныя, сямейныя — усялякія), то амаль заўсёды раней ці пазней зъяўляеца рэпліка кшталту «Але ж большасць людзей паводзіць сябе інакш» (г. зн. не ў адпаведнасці з дадзенай каштоўнасцю). Пасыл за гэтым хаваеца такі: *навошта культиваваць гэтую каштоўнасць, калі большасць людзей паводзіць сябе не ў адпаведнасці з гэтай каштоўнасцю*.

Паколькі згаданая фузія, як пэўны тып мысьлення, мае велізарны ўплыў на грамадзкія паводзіны і палітычныя прэфэрэнцыі, то думаю, што мэтазгодным будзе ўвесыці адмысловы тэрмін, які называў бы сукупнасць перакананняў і паставаў, рэlevantных для сацыяльна-палітычных працэсаў, а якія фармуюцца пад уплывам фузіі фактаў і каштоўнасцяў. Можна было б гэта назваць *кансэрвацыйнымі стратэгіямі*.

«Кансэрвацыйныя стратэгіі» ў нечым нагадваюць — як паводле падобнасці словаў, так і паводле дэфініцыі — кансэрваторскую пазыцыю. І тут, і там, прадугледжваеца перавага дадзенасці над новаўвядзеннем. Тым ня менш, існуе шэраг прычын, каб старанна адрозніваць кансэрваторскую стратэгію ад кансэрваторызму як такога. Першапачаткова кансэрваторызм і сапраўды быў ідэалёгіяй, арыентаванай на грамадзка-палітычную і культурна-рэлігійную дадзенасць, інакш кажучы, на захаванье *status quo*. Але цягам часу адбылася дыфэрэнцыяцыя кансэрваторызму, і сёньня большасць, бадай, кансэрваторызмаў настроеныя якраз супраць непасрэднага *status quo* і пастулююць яго пераадolenыне дзеля якойсці ідэі, зазвычай інспіраванай падзеямі мінуўшчыны (хочь зазвычай без патрабавання дакладнай рэстаўрацыі мінуўшчыны). Такім чынам, кансэрваторскую стратэгію розніцца ад большасці кансэрваторызмаў тым, што першыя палягаюць у рэдукцыі аксіялагічнага дыскурсу да разважанняў фактуальнага характару. Інакш кажучы, «каштоўнасці» ў кансэрваторыўным дыскурсе, калі і існуюць, то толькі ў сфэры *Sein*, сфера *Sollen* пазбаўленая аўтаноміі, яна зъяўляеца хіба што толькі функцыяй *Sein*. *Ці трэба захоўваць вернасць?* — Але ж усе вакол здраджваюць! — вось тыповы прыклад рэдукцыі *Sollen* да *Sein*.

Кансэрваторскую стратэгію аргументацыі зъяўляюцца найчасцейшымі прыёрамі, якія стасуюцца крытыкамі беларускага адраджэнскага праекту. «Большасць людзей вас ня чуе», «Нацыянальная ідэнтычнасць нікому не цікавая»,

ПЁТРА РУДКОЎСКІ

«Адраджэнъне месцыцца па той бок жыцьцёвага гарызонту ільвінай долі беларусаў» — такія і падобныя фразы сталіся ўжо «дзяжурнымі» ў многіх крытыкаў адраджэння. Добра, канечне, калі паслья гэтых фразаў наступае сутнасная дыскусія або аксіялягічнага харектару (гэта значыць прапанова мадыфікававаць адраджэнскую аксіяллёгію, спалучаная з уважлівым яе аналізам), або апісальна-га-тлумачальнага харектару — гэта значыць, выяўленыне фактараў, якія абумоўліваюць адчужэнъне адраджэнцаў і «большасці». Але вельмі часта, на жаль, крытыка заканчваецца сугестыяй, што «большасць вас ня чуе», *ergo* «вашы каштоўнасці ня маюць сэнсу». Так ёсьць і ў тэксьце «Місіянэры...»: беларуская рэчаіснасць — «гіпэрмаркет», а *Адраджэнъне не адпавядзе прынцыпам «гіпэрмаркету»* → (сугестыя) сэнс культиваванъня Адраджэння — пад пытаньнем. Гэта якраз тое, што падпадае пад маё разуменіе кансерватыўнай стратэгіі.

ГІПЭРМАРКЕТ ТАВАРАЎ І ГІПЭРДЭФІЦЫТ САЛІДАРНАСЦІ. ШТО РАБІЦЬ?

Паставім цяпер пытаньне: што значыць, што наша грамадзтва — «гіпэрмаркет» (тэза першага тэксту Екадумава)?

«Гіпэрмаркетам» можна назваць такое грамадзтва, дзе зъмест жыцьця пераважнай большасці грамадзянаў вызначаецца імкненнем задаволіць свае ўтылітарныя і геданістычныя патрэбы. Паколькі тут мы ўвайшлі на антрапалагічна-этычны ўзровень дыскурсу, то варта прадугледзець якісь *framework*, канцептуальны шкілет разважанъня. Давайце прыгадаем адну з клясычных аксіяллёгій, а менавіта, каштоўнасць систэму Макса Шэлера, пры дапамозе якой зможам ля-калізаваць «геданістычныя» і «утылітарныя» патрэбы ў шырэйшым кантэксце. Паводле Шэлера, каштоўнасці ўтвараюць прыкладна такую герархічную структуру:



Першае, што тут трэба адзначыць, гэта тое, што паасонныя катэгорыі каштоўнасцяў не рэдукуюцца адны да другіх. Па-другое, чалавечая прырода арыентаваная на *інтэгральнасць*, гэта значыць, такі стан, які найбольш поўна адлюст-

роўвае прадстаўленую вышэй ярархію каштоўнасцяў. І калі ў нейкага чалавека пачынаюць дамінаваць, напрыклад, утылітарна-геданістычныя каштоўнасці, то, хутчэй за ёсё, раней ці пазней у яго зьявіцца «голад» пазнавальных, маральных і духоўных каштоўнасцяў. Можна, канечне, нейкім чынам «нэўтралізаваць» гэты голад, напрыклад, інтэнсіфікуючы падачу геданістычных імпульсаў, і некаторыя так робяць. Але многія пачынаюць шукаць *вышэйшых* каштоўнасцяў.

У гэтым выпадку нам трэба ставіць пытаньне не: *як увайсьці ў гіпэрмаркет?* а: *што прапанаваць таму, хто выходзіць з гіпэрмаркету?* Што прапанаваць тым, хто адчуў (хай сабе на хвіліну) голад вышэйшых каштоўнасцяў? Гэтак мы наблізіліся ўсуцьч да проблемы аптымальнай аксіялёгіі. Нас цікавіць у дадзеным выпадку *грамадзкая* аксіялёгія, гэта значыць, такая, якая рэгулюе систэму адносінаў паміж людзьмі.

Грамадзтва ня можа існаваць бяз этасу *салідарнасці*. Але для таго, каб сфермаваўся этас салідарнасці, неабходнае *адчуваньне супольнасці* ў маштабе ўсяго грамадзтва, вызначанага межамі культурных традыцый або/і дзяржаўнымі межамі. Аднак такая «прасторавая» супольнасць можа існаваць толькі праз пасярэдніцтва сымбаліяў і вобразаў, якія «ажыўляюць» супольнасць, пазбаўляюць яе ананімнасці, дапамагаюць перажываць яе як маральны суб'ект. Вось чаму такую важную ролю іграе *нацыянальная ідэя*.

Нацыянальную ідэю некаторыя залічваюць да т. зв. «цёплых каштоўнасцяў», якія проціпастаўляюцца «халодным», як, напрыклад, вольны рынак альбо адкрытае грамадзтва. Акрэсленые «цёплая каштоўнасць» даволі інфарматыўнае, бо нацыянальная ідэя скіраваная перадусім на абуджэннне нашай эмацыйнае сферы. А тое, наколькі эмоцыі і пачуцьці важныя для нармальнага функцыянавання чалавека, выдатна паказаў партугальскі нэўрафізіёлаг у кнізе «Памылка Картэзія»¹. Чалавек, які згубіў здольнасць да пачуцьцёвага перажывання рэчаіснасці, — гэта непаўнавартасны чалавек. Шэраг жыцьцёва важных працэсаў, як сацыялізацыя альбо ўнутрыасабовая інтэграцыя, патрабуюць эмацыйнага заангажавання.

Эмоцыі, як паказвае сама этымалёгія слова (*e-movere* — у-зрушыць, увесыці ў рух), маюць значэнне актыўізацыі. Вось жа нацыянальная ідэя закранае цэлую гаму «грамадзкіх пачуцьцяў»: спачуваньне, салідарнасць, памяць, адказнасць, прыняцьце, самаахвярнасць і г. д. і падштурхоўвае да адпаведных дзеянняў.

Ганс Кон, сацыёляг, які мноства дасылдаваньняў прысьвяціў проблематыцы нацыяналізму, падкрэслівае значнасць нацыянальнай ідэі для працэсаў дэмакратызацыі і фармавання грамадзянскай супольнасці. Паўстаньне нацыяналізму, піша Кон у «Слоўніку гісторыі ідэяў»,

было цесна звязанае з паўстаньнем прынамсі праектаванага паўсюднага ўдзелу ўсіх чальцуў народу (грамадзянаў) у справах дзяржавы, народ пераста-

¹ Antonio R. Damasio. Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. — New York: Putnam 1994.

ваў быць адно толькі пасіўным аб'ектам гісторыі. (...) Такім чынам, нацыяналізм «дэмакратызаваў» культуру і — праз паўсюдную асьвету — імкнуўся заснаваць нацыю з супольнай спадчынай даўняй, легендарнай мінуўшчыны².

З падобным поглядам выступае вядомы польскі палітычны філёзаф Анджэй Валіцкі³, а таксама беларускі палітоляг Уладзімер Роўда. Гэты апошні сцвярджае нават, што

насуперак дагматычным уяўленыям нацыянальныя супольнасці зьяўляюцца ў пэўным сэнсе больш адкрытымі і плуралістычнымі, чым супольнасці, якія абапіраюцца на пэўныя сукуннасці каіштойнасных арыентацыяў, якія ўтвараюць платформу грамадзянскага кансансусу⁴.

**Нацыянальнае
адраджэнне —
гэта абавязковая
ўмова
заяўшэння
этапу
аўтарытарызму
і мінімізацыі
далейших
магчымасцяў
унутранага
зъняволення.**

Для Беларусі нацыянальная ідэя мае асаблівае значэнне. Беларускі аўтарытаратрый трывалы перадусім дзяякуючы ўстойлівасці посткаляніяльных установак у грамадстве. Гэты стан можна апісаць як *стан тутэйшасці*, быцця ананімнай папуляцыяй без культуры і без гісторыі, папуляцыяй, якая адно толькі *выпадкова* была названая «Беларусь», а чальцы гэтай папуляцыі *выпадкова* былі афіліяваныя да дзяржавы пад назвай «Рэспубліка Беларусь», кіраванай «бацькам» Аляксандрам Лукашэнкам. Пераадоленне гэтага стану, то бок, трансфармацыя тутэйших у нацыянальную супольнасць, зъяўляеца ня менш важнай задачай, чым пераход ад аўтарытарызму да паўнавартасной дэмакратыі. Незалежна ад таго, наколькі запозыненай можа здавацца рэалізацыя беларускага нацыянальнага праекту і незалежна ад таго, колькі цяжкасця зъяўляеца тут на гарызонце, рэалізацыя гэтага праекту застаецца ўсцяж актуальнай справай, бо нацыянальнае адраджэнне — гэта ўмова *sine qua non* заяўшэння этапу аўтарытарызму і мінімізацыі далейших магчымасцяў унутранага зъняволення.

Беларуская нацыянальная ідэя зъяўляеца таксама адзінай эфектыўнай альтэрнатывай для расейскага нацыяналізму, які мае даволі агрэсіўны і ксенафобскі характар. Прагрэс расейскага нацыяналізму ў Беларусі відавочны: прыкладна ад 1990-х гадоў дзеянічае ў Беларусі (і часам падтрымліваеца ўладамі) філія арганізацыі «Русское национальное единство» (РНЕ), якая натхніеца нацысцкай ідэалёгіяй і расейскім нэапаганствам (хоць афіцыйна падаеца за «праваслаўную»). На пачатку гэтага стагодзьдзя зъявілася яшчэ адна філія крайне на-

² Dictionary of the History of Ideas (Studies of Selected and Pivotal Ideas). Ed. Charles Scribner's Sons, Publishers, Vol. III. — New York 1973. P. 324.

³ Гл.: A. Walicki. Czy możliwy jest nacjonalizm liberalny? // Znak. #, 3 (502). 1997.

⁴ Уладзімер Роўда. Вытокі нацыяналізму // ARCHE. № 2 (16). 2001.

БЕЛАРУСКАЕ АДРАДЖЭНЬНЕ ПАМІЖ ПАГРОМАМ І ГІПЭРМАРКЕТАМ

цыяналістычнай расейскай організацыі «Национал-большевистская партія» (НБП). Вельмі прасякнутая расейскім нацыяналізмам Камуністычна партыя Беларусі (КПБ), дастаткова тут згадаць хаця б славутага антысэміта-русафіла Сяргея Касцяна. У Беларусі дзейнічае таксама шэраг расейскіх нацыяналістычных міні-груповак, напрыклад, «Славянские соколы», якія ў любы момант могуць наладзіць супрацоўніцтва з больш значнымі і ўплывовымі арганізацыямі з падобнай ідэалёгіяй.

Чаму ў Беларусі такі моцны расейскі нацыяналізм? *Bo існуе рэальны попыт на нацыянальную ідэю* — гэтую інфармацыю павінны ўсур'ёз успрыняць выз-наўцы міту пра надыход «постнацыянальнай эпохі». Тэза пра «постнацыянальную эпоху», бяздумна паўтараная некаторымі нашымі філёзафамі ўсылед за Юр-генам Габэрмасам (які сформуляваў яе ў іншым кантэксьце і, здаецца, у іншым значэнні, чым тое, якое прыпісвають ёй гэтыя філёзафы), адносіцца хіба што да нейкага магчымага съвету і зьяўляеца своеасаблівай хованкай ад рэальных проблемаў у рэальнym съвеце. Думаю, што замест тэарэтызаванья аб «постнацыянальнай эпосе» трэба заняцца пытаньнем, як цывілізаваць існыя нацыяналізмы, якія разъвіваюцца ў нас пад носам. Перакананы, што найгоршым рашэннем было бы адмовіцца ад беларускага нацыябудаўніцтва ў імя ці то абстрактнага *Cosmopolis*, ці ня менш абстрактнай ролзаўскай Свабоды. Што ж, панове постнацыяналісты, адмоўцеся ад беларускага нацыятварэння, якое можна кантраліваць, і стварыце месца для расейскага нацыяналізму, які ўжо кантраліваць наўрад ці здолееце!

* * *

Ані асобны чалавек, ані грамадзтва ня могуць існаваць у часапрасторавым вакууме. Патрэбныя сымбалі і нарацыі, якія ўтваралі б сыстэму каардынат. Чалавек, каб адчуць сябе свабодным, мусіць знайсці самога сябе ў часе і просторы. Дзеецца гэта дзякуючы нацыянальнай супольнасці, якая фундуе сябе як аштар культурнай і гістарычнай агульнасці.

Калі нам ня ўдасца абыдвае беларускае грамадзтва вакол беларускай нацыянальнай ідэі, то зьявіцца іншая інтэгравальная ідэя, напрыклад, расейская. Зрэшты, слова «зьявіцца» тут трэба праправіць на «зьяўляеца», а слова «напрыклад» цалкам закрэсліць, бо расейскі нацыяналізм ёсьць насамрэч адзінай альтэрнатывай беларускаму нацыянальному адраджэнню.

І колькі свабоды для Беларусі застанеца ў выпадку рэалізацыі гэтай другой ідэі, хай падлічаць — так, для ўласных патрэбаў — лібералы-касьміты... прабачце, космапаліты.

КРЫТЫКА

АЛЯКСЕЙ ЛАСТОУСКІ

Будаўніцтва беларускай нацыі праз інтэлектуальнае вынішчэнне апанентаў

Выданні, якія абмяркоўваюцца ў аглядзе:

Rudkouski, Piotr. *Białoruska idea narodowa w XXI wieku*. — Seria wydawnicza «Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej». Tom 22. Pod redakcją Jerzego Kłoczowskiego, Andrzeja Gila. — Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2008.

Мацкевіч В., Егоров А., Водолажская Т. *Становление нации в Беларуси: от подданства к гражданству*. — Серия «Беларусь для начинающих». — Минск, 2008.

Выраз «беларуская ідэнтычнасць» стаў метафарай, гатовай апісаць усе сферы сацыяльнага і культурнага жыцця нашай краіны і даць ключ для развязання ўсіх важных проблем. Гэтыя два слова ўвайшлі ў штодзённы лексікон кожнага паважаючага сябе мясцовага інтэлектуала, і нават палітыкі ўжо пачынаюць пакрыху з імі гуляща. Рыторыка ідэнтычнасці пераўтвараецца ў індустрію, што таксама спараджае і спробы структураваць гэтае поле і вылучыць нейкія асноўныя стратэгіі. Састарэлая прымітывная схема «аўтарытарная ўлада — дэмакратычная апазіцыя» праз свою ўбогасць ўжо мала каго задавальняе, пачынаюць з'яўляцца тэксты, якія вылучаюць у дыскурсе ідэнтычнасці некалькі розных праектаў¹.

Аляксей Ластоўскі нар. у 1979 годзе ў вёсцы Лукашова Пастаўскага раёну. Сацыяляг, кандыдат сацыялягічных навук, навуковы супрацоўнік Інстытуту сацыялягіі НАН Беларусі. У сферу яго навуковых зацікаўленняў уваходзяць нацыянальная ідэнтычнасць, гістарычнае памяць, а таксама моладзевыя субкультуры. Друкуеца ў «ARCHE» ўпершыню. Аўтарская назва тэксту — «Разборки за тое, хто і як будзе будаваць беларускую нацыю».

Сярод апошніх спроб такога ўпрарадкавання можна вылучыць дзве брашуры — «Беларуская нацыянальная ідэя ў XXI стагоддзі» Пятра Рудкоўскага і «Станаўленне нацыі ў Беларусі: ад падданства да грамадзянства» аўтарства Уладзіміра Мацкевіча, Таццяны Вадалажскай і Андрэя Ягорава. Апроч знешній мэты (апісанне розных інтэлектуальных праектаў беларускай ідэнтычнасці), гэтыя два тэксты маюць і супольную інтэнцыю, якую можна назваць «зачысткай» інтэлектуальнай прасторы. Аўтары больш рупляцца не пра тое, каб дэталёва і аб'ектыўна апісаць гэтыя праекты, але імкнутца даказаць непрыдатнасць і фальш існых спроб інтэлектуальнага афармлення беларускай ідэнтычнасці. Дэструкцыя поглядаў апанентаў вызваляе вольнае месца для новых прарокаў, якія могуць данесці свято ісціны і павярнуць беларускую нацыю на правільную дарогу. Праўда, калектыв аўтараў з Агенцтва гуманітарных тэхналогій, спляжыўшы дашчэнту канкурэнтных праекты, гэтым і задавальняеца, пакідаючы пустэчу для будучага засвяення.

Такім чынам, задачы ў аўтараў гэтых дзвюх кніг былі надзвіва падобныя, але да іх вырашэння яны падышлі зусім па-разнаму.

ЦЭНТР ЯК МЕСЦА ДЛЯ ПРАРОКА

Брашура «Беларуская нацыянальная ідэя ў XXI стагоддзі» выйшла ў Любліне на польскай мове і адрасаваная польскаму чытачу. Гэта ў значнай ступені абумовіла стыль кнігі. Часам П. Рудкоўскі змяшчаеца ў пазіцыю транслятара беларускай рэчаіснасці для польской публікі, дапускаючы пры гэтым непазбежную прымітыўнасць, а таксама спрабуе данесці беларускі кантэкст з дапамогай польскіх паралеляў. Нічога заганнага ў гэтым няма, але гэту рамку (беларуская кнішка для польскага чытача) трэба пастаянна мець на ўвазе.

Для патрэб структурызацыі інтэлектуальнага поля аўтар выкарыстоўвае тэрмін «дыскурсы», на жаль, не даючы ніякіх тлумачэнняў, што гэта такое. Калі пасправаваць выявіць сэнс гэтага слова на падставе тэксту, то відавочна, што гэты тэрмін далёкі ад дыскурсіўнай фармациі ў Фуко і больш набліжаецца да тэорыі дыскурса ў разуменні Лакло і Муфле. Нагадаю, што гэтыя аўтары разумелі дыскурс як сродак, што выкарыстоўваеца дзеля арганізацыі грамадства ў структураваную цэласнасць дзеля надання яму стабільнасці і значэння. Ідэалогія можа быць ахарктыразаваная як адзін з аспектаў дыскурса, гэта сецива ўзаемазвязаных канцептаў, якія задаюць інтэрпрэтацыю рэальнасці². Толькі ў версіі Лакло і Муфле падтрымліваеца структуралісцкі тэзіс пра «смерць аўтара», а Рудкоўскі прынцыпова разумее дыскурс як нешта аўтарскае. У яго дыскурсы — гэта нейкія аў-

¹ На нашу думку, найбольш уважана апісвае розныя праекты беларускай ідэнтычнасці Грыгоры Ёфэ. Гл.: Беларусь: дзяржава, але яшчэ ня нацыя // Геапалітычнае месца Беларусі ў Эўропе і сьвеце. Варшава, 2006. С. 149—164.

² Падрабязней гл.: Sutherland C. Nation-building through discourse theory // Nations and Nationalism. 11 (2). 2005. P. 185—202.

АЛЯКСЕЙ ЛАСТОЎСКІ

тарскія тэксты, якія абумоўліваюць у дадзеным выпадку перспектыву разумення нацыі (кантэкт практык і сацыяльных інстытутаў тут, зразумела, ігнаруеца). Такім чынам, калі Рудкоўскі аналізуе нейкі дыскурс, то ён прыводзіць нейкі тэкст і ўступае ў палеміку з яго аўтарам. Ад стандартаў сучаснага дыскурс-аналізу гэта вельмі далёка, але гэта не вельмі турбуе Рудкоўскага.

Наагул дзіўна, што такі выдатны знаўца тэорый і метадалогіі навуковага даследавання, якім безумоўна з'яўляецца аўтар «Беларускай нацыянальнай ідэі ў XXI стагоддзі», зусім не хоча яе выкарыстоўваць. Вылучэнне розных інтэлектуальных дыскурсаў адбываецца паводле прынцыпу «а як мне захацелася», то бок, тлумачыцца толькі патрэбамі арганізацыі тэксту. Пра тое, што засталося па-за ўвагай аўтара, мы яшчэ паговорым пазней.

Таксама незразумелымі застаюцца прынцыпы адбору тых ключавых тэкстаў, якія вызначаюцца як рэпрэзентатыўныя для дыскурсаў. Мы ўжо казалі, што Рудкоўскі адсякае сацыяльны контэкт³, таму тут таксама застаецца задаволіцца спасылкай на волю (ці сваволю) аўтара. Можна аспрэчваць адбор у якасці рэпрэзентатыўнага для дыскурса практычна кожнага тэксту, але гэта працэдура робіцца бессэнсоўнай, паколькі толькі Рудкоўскі мог бы сказаць, чаму ён палічыў гэтых тэксты такім важнымі. Натуральна, ён гэтага не зрабіў.

Больш за тое, дзеля патрэбаў структурызацыі ён выкарыстоўвае падзел на правыя, левыя і цэнтрысцкія (centrum) дыскурсы. У правыя дыскурсы залічваюцца тыя дыскурсы, у якіх аксіялагічным цэнтрам з'яўляецца народ-нацыя з яго кананічнымі атрыбутамі (мова, культура, гісторыя). Тут відавочная аналогія з культурным нацыяналізмам у апісанні Майнэке і Коня. У левыя дыскурсы трапляюць тыя, якія праводзяць дэканструкцыю нацыі і нацыянальнай ідэнтычнасці. Цэнтрысцкі дыскурс можна апісаць як ліберальны нацыяналізм, дзе ідэя каштоўнасці нацыянальнай дзяржавы спалучаецца з прызнаннем ролі кананічных ліберальных каштоўнасцей.

Відавочна, што такі падзел прама адсылае да ўсім выдатна знаёмай палітагічнай класіфікацыі палітычных партый і рухаў. Між тым, аўтар заклікае не атаясамліваць сваю тыпалогію з адпаведнымі паліталагічнымі крытэрыямі, бо «*значені гэтых катэгорый не з'яўляюцца цалкам адназначнымі, а хутчэй аналагічнымі да таго, што ў палітологіі азначаецца як лявіца, правіца ці цэнтр*». Усё роўна паўстае нейкая блытаніна, яе можна было б дараваць, калі б вылучэнне гэтых катэгорый несла б у сабе нейкую карысць тэарэтычнага ці практычнага плана.

Але пры рэалізацыі гэтай класіфікацыі ў беларускай інтэлектуальнай прасторы паўстае шмат проблемаў. Напрыклад, дэканструкцыю нацыі і нацыянальнай ідэнтычнасці ажыццяўляюць і розныя традыцыяналісцкія рухі, якіх ніякім чынам як «левы дыскурс» апісаць нельга (можа таму Рудкоўскі пра іх і не згадвае). Спроба разгледзець творы Валянціна Акудовіча нараджае незразумелы «права-

³ Праўда, робіць гэта ён зноў жа непаслядоўна.

левы» дыскурс. Да таго ж, з гэтай схемы выключаны афіцыйны дыскурс, усё ж найболыш эфектыўны і жыццяздольны ў нашай краіне.

Фактычна гэтая крытыка ўжо значна перавышае сам тэкст уводзін у кнігу, і напэўна, не было б столькі падставаў для заўваг, калі б аўтар не абмінуў тэарэтычна-метадалагічнага аргументавання сваёй працы. Як вынік, кніга можа ўспрымацца толькі як нейкае суб'ектыўнае бачанне Рудкоўскім беларускай інтэлектуальнай просторы, як палемічная рэпліка, якая не можа прэтэндаваць на статус навуковага аналізу.

Услед за аўтарам усё ж пяройдзем да разгляду канкрэтных дыскурсаў. Першым разбіраецца правы нацыянальны беларускі дыскурс, і напачатку Рудкоўскі вельмі сцісла апісвае кантэкст развіцця гэтага руху, які, у прынцыпе, зводзіцца да выкладання простай схемы маргіналізацыі нацыяналістычнага дыскурсу ў выніку кіравання Аляксандра Лукашэнкі (на якога і звалываюцца ўсе папрокі за палітычную і ідэалагічную паразу беларускага нацыяналізму⁴).

Для харкторыстыкі правага альбо нацыяналістычнага дыскурсу выкарыстоўваюцца два тэксты. Першы з іх — артыкул «Нацыяналізм» Леаніда Лыча ў газете «Літаратура і мастацтва» за 1997 г. Адразу паўстае пытанне, а хто наагул, акрамя Рудкоўскага, чытаў гэты артыкул? Ужо адзначалася, што ніякай аргументацыі для адбору рэпрэзентатыўных тэкстаў аўтар не прыводзіць, таму гэта пытанне стала паўстае на працягу чытання «Беларускай нацыянальнай ідэі ў ХХІ стагоддзі», але больш мы задаваць яго не будзем.

Рудкоўскі вылучае некалькі асноўных ідэй у артыкуле Лыча, якія ў яго разуменні з'яўляюцца і падставовымі для правага дыскурсу:

- «школа» нацыяналізму абавязчаваеца непазбежным этапам у «нормальным» развіцці кожнай нацыі;
- вымалёўваеца выразная іерархія вартасцей, на вяршыні якой знаходзіцца народ-нацыя, а ўсе астатнія вартасці ёй падпарадкоўваюцца;
- дзяржава і нацыя мусіць арганічна з'яднацца;
- нацыянальныя меншасці павінны цалкам падпарадковаваць свае інтерэсы нацыянальнай дзяржаве тытульнай нацыі.
- нацыяналізм — гэта сутнасць, душа дзяржавы.

Рудкоўскі пакуль што толькі пераказвае пазіцыі Лыча, не даючы ніякай крытыкі. Адзінае, напрыканцы асцярожна адзначае, што ад такога нацыяналізму недалёка і да фанатызму.

Затое дастаецца на арэхі Зянону Пазняку, якога дужа любіць крытыкаваць спадар Рудкоўскі⁵. Пазнякоўская версія нацыяналізму харкторызуеца як «інтэрвертны месіянізм», дзе беларускай нацыі адводзіцца ганаровая місія ратавання

⁴ Трэба адзначыць, што Рудкоўскі выкарыстоўвае тэрміны «нацыяналізм» і «нацыяналістычны» не ў сучасным значэнні ідэалогіі і практык пабудовы нацыянальнай дзяржавы, а ў састарэлым атаясмліванні з этнакультурным нацыяналізмам.

⁵ Гл. Напрыклад: Рудкоўскі П. Парадоксы Зянона, або Як Пазняк стаў закладнікам Гісторыі // Паўстаньне Беларусі. Вільня, 2007. С. 78—91.

хрысціянскай Еўропы не праз нейкія агрэсіўныя дзеянні, а праз нацыянальнае і маральнае адраджэнне. Беларусь у гэтай гісторыясофіі грае ролю «бастыёну хрысціянства», які стагоддзямі абараняў Еўропу ад нашэсця варвараў-недачалавекаў з Усходу.

Супрацьпастаўленне Пазняком лібералізму і дэмакратыі Рудкоўскі лічыць інтуіцыйнай паліталогіяй, ніякім чынам не звязанай з эмпірыкай ды лагічным аналізам⁶. Праўда, дзеля абвяржэння такога супрацьпастаўлення выбудоўваецца яшчэ больш сумнеўная генеалогія дэмакратыі з ліберальнай думкі, бо першымі лібераламі былі Дэмакрыт і Перыкл (!!).

Далей развенчаеца тэзіс Пазняка пра Вялікае Княства Літоўскае як беларускую дзяржаву. Рудкоўскі цалкам слушна акрэслівае рэтраспекцыйныя характеристики вызначэння і палітычную ангажаванасць падобных «гісторычных» інтэрпрэтацый.

У якасці падсумавання Рудкоўскі адзначае пазітыўную ролю, якую беларускія нацыяналісты адыгралі ў перамозе над камунізмам, але ж праграма уніфікацыі грамадства паводле монанацыянальнага прынцыпу для яго з'яўляеца непрыемльны.

І ёсё ж, беларускі этнакультурны нацыяналізм у памяркоўнай версіі відавочна даспадобы аўтару, бо зноў жа ў якасці пазітыўнага моманту падкрэсліваеца, што беларускі нацыяналізм куды менш агрэсіўны і адкрыты да дыялогу, чым ягоныя расійскі і польскі суродзічы.

Калі правы дыскурс апісваеца як даволі аднастайны і ўпараткованы, то яго супрацьлегласць — левы дыскурс — у інтэрпрэтацыі Рудкоўскага пераўтвараецца ў нейкі кантраверсійны збор стратэгій, якія аб'ядноўвае толькі дэканструкцыя тых катэгорый, якія ў правым дыскурсе ўспрымаюцца як арганічныя і натуральныя. Ці можа прынцып дэканструкцыі стаць стрыжнем асобнага дыскурса, з'яўляеца сумнеўным.

Слабасць свайго падыходу адчувае і сам аўтар, калі нават не можа зразумець, адносіцца выразнік дэканструктывісцкага падыходу Валянцін Акудовіч да левага дыскурсу ці не? Урэшце, каб «упараткованы» Акудовіч, ствараеца нейкая шызафрэнічная хімера — «права-левы дыскурс» у асабе гэтага беларускага філосафа. Я думаю, спадара Акудовіча такая выключнасць вельмі б усцешыла.

Нацыяналізм у сваёй «права-левай» версіі набывае містычную афарбоўку, дзе месца трансцендэнтнага бoga займае баг іманентны і лакальны — Этнас у форме «Архіпелагу Беларусі». Такая замілаванасць Этнаса павінна была быт аўтаматычна адносіцца Акудовічу да правага дыскурсу, але ж тады незразумела, як яго туды можна занесці, калі беларускі філосаф відавочна прытымліваеца дэканструкцыйнага падыходу?

Каб зняпраўдзіц вартасць Акудовіча як дэканструктара, вылучаюцца чатыры асноўныя элементы дэканструкцыі ў яго мысленні:

⁶ Напоўна, усіх сучасных палітолагаў, якія ёсё ж разводзяць дэмакратыю і лібералізм, таксама трэба спісаць туды ж, куды і Пазняка — на сметніцу гісторыі.

- Адмаўленне ролі рэлігіі і царквы (ці касцёлу) у паўстанні беларускай нацыі;
- Пераасэнсаванне ролі ВКЛ у нацыягенезе беларусаў;
- Апісанне Расійскай імперыі як калыскі беларускай нацыі;
- Ліквідацыя апазіцыі паміж БНР і БССР.

Усе гэтыя тэзы Рудкоўскі аспрэчвае і разбівае іх дашчэнту. У дадзеным выпадку нас хутчэй цікавіць не сутнасць аргументаў ці тое, на чым баку праўда. Здзіўляе тое, што каб аспрэчыць тэзісы Акудовіча, аўтар «Беларускай нацыянальнай ідэі ў XXI стагоддзі» часцяком паўтарае рыторыку, якая прадукуецца ў межах права-га дыскурсу. Фактычна ўслед за нацыянальна арыентаванымі гісторыкамі Рудкоўскі паўтарае, што «царскія ўлады ў свою чаргу знішчылі ўсе сімвалы і інстытуты, якія маглі бы паспрыяць пераўтварэнню тутэйшых у самасвядомы культурны суб'ект», а БССР была «антыбеларускай дзяржавай». Мы не хацелі бы тут удавацца ў гістарычную палеміку, толькі трэба адзначыць, што ў проблемных пытаннях Рудкоўскі займае пазіцыі нацыянальнай гісторыяграфіі (якая пестуеца ва ўлонні права-га дыскурса), папросту ігнаруючы ўсю крытыку, якая была здзейснена мадэрнай тэорыяй нацыяналізму.

Але больш за ёсё насярожвае іншы тактычны ход Рудкоўскага, які напачатку здзіўляе, а потым прымушае рабіць гіпатэтычныя рэканструкцыі. Пры разгля-дзе поглядаў Акудовіча чамусыці выключаеца апошняя яго кніга «Код адсут-насці», дзе дэкларуеца параза этнанацыянальнага праекту беларускай ідэнтыч-насці і абвяшчаеца пераход на пазіцыі грамадзянскага нацыяналізму. Калі бы гэтая кніга была ўведзеная ў аналіз, то яна шмат што магла бы патлумачыць, як у сутнасці «права-левага дыскурсу» Акудовіча, так і ў тым, што наагул робіцца з рознымі дыскурсамі беларускай ідэнтычнасці. Між тым, Рудкоўскі палічыў за найлепшае прамаўчаць пра гэту кнігу.

Як ужо адзначалася, «Беларуская нацыянальная ідэя ў XXI стагоддзі» больш падобная да зачысткі інтэлектуальныя прасторы і вызвалення месца для новага прарока, які абвесціць сапраўдны гарманічны шлях для Беларусі. Але рэцэпт Рудкоўскага падобны да дублікату таго, што ўжо прамоўлена ў «Кодзе адсут-насці». На месцы прарока ўжо топчачца Акудовіч, і трэба ж было нешта зрабіць, каб яго адтуль прагнаць. Як вядома, найлепшы спосаб інтэлектуальнага забой-ства — гэта замоўчванне, і ім эффектыўна карыстаеца Рудкоўскі.

Калі з класіфікацыяй Акудовіча паўстаюць відавочныя праблемы, то адзіным рэпрэзентантам левага дыскурсу становіцца Янаў Палескі. Адзіным тэкстам, з якога можна разабрацца ў тым, што сабою ўяўляе левы дыскурс, становіцца ар-тыкул «Невозможность симбиоза», напісаны на хвалі дыскусіі пасля рашэння аб пачатку трансляцыі «Deutsche Welle» перадач для Беларусі на рускай мове.

Рудкоўскі для разбору гэтага тэксту выкарыстоўвае ўжо знаёмы нам прыём, вылучае чатыры асноўныя тэзісы і потым іх аспрэчвае.

Янаў Палескі сцвярджае, што:

- Дыскусію паміж «беларускамоўнымі» і «рускамоўнымі» можна звесці да па-дэлу паміж камунітарыстамі і лібераламі;

АЛЯКСЕЙ ЛАСТОЎСКІ

- Прынцыповае адрозненне паміж гэтымі дзвюма «партыямі» ў тым, што лібералы вызнаюць вяршэнства права над дабром, а камунітарысты робяць наадварот;
- Заклікі «больш дэмакратыі» ці «больш мовы» на самай справе хаваюць імкненне да дамінацыі;
- Янаў Палескі робіць свядомы выбар на карысць «лібералаў», паколькі аб'ядноўвае яго з гэтым лагерам гульня супраць «паталогіі нацыянальнага пачуцця».

Адразу адзначым, што з гэтых чатырох тэзісаў зразумець, што робіцца ў межах левага дыскурсу, вельмі складана.

На гэтыя чатыры кароткія тэзы Рудкоўскі дae разгорнуты адказ (які аб'ёмам перавышае характарыстыку ўсяго правага дыскурсу), які ўяўляе сабою даволі слушнае развяянчанне атаясамлівання нацыяналізму выключна з рамантычнымі поглядамі і разгляд развіцця нацыянальных рухаў у арганічнай сувязі з асветніцкім ідэямі.

Раздзел пра левы дыскурс заканчваецца апендыксам пад назвай «Расійская моўныя інтэлектуалы і выбарачная крытыка нацыяналізму». Гэты кавалак тэксту выбіваецца з агульнай структуры кнігі, паколькі пабудаваны ўжо зусім паводле іншых прынцыпаў. Калі аналіз дыскурсу ў інтэрпрэтацыі Рудкоўскага ўяўляе сабой палеміку з нейкім аўтарскім тэкстамі, то дадзены апендыкс з'яўляецца закідам у бок расійскамоўных інтэлектуалаў (асноўных носьбітаў левага дыскурсу) у ігнараванні пагрозы рускага нацыяналізму. Крыху раней Рудкоўскі абвінавачвае Палескага ў «*безадказным нагрувашчванні метафар, алюзій і асабістых экспрэсій*», але ж і сам часам хварае на тую ж хваробу. Дадатак напісаны ў выключна алармісцкім тоне, які нагадвае стылістыку рапартаў антыфашистскіх арганізацый. Асноўныя тропы ў такім жанры ўжо даўно распрацаваныя — гэта: а) экстремісцкая арганізацыя, якія набіраюць сілы ў падполлі; б) розныя ўплывовыя асобы з падазронымі сімпатыямі; с) палітычныя партыі з незразумелай арыентацияй; д) публікацыі ў прэсе падазронага характару. Галоўнае пры гэтым стварыць атмасферу надзвычайнай небяспекі, пагрозы. Сама прырода такіх тэкстаў ужо будуецца на скажонай інтэрпрэтацыі рэальнасці, дзе фактура перабудоўваецца паводле ідэалагічных патрэб аўтара.

Параўнайма, напрыклад, з артыкулам Давіда Мельцэра «Будет ли конец юдофобству в Беларуси?»⁷. Два тэксты напісаныя практична адзін у адзін, толькі ў Рудкоўскага ў якасці жупела выступаюць рускія нацыяналісты, а ў Мельцэра — антысеміты. Больш за тое, хутчэй за ўсё, артыкул Мельцэра быў адной з крыніц для алармісцкага тэксту пра пагрозу рускага нацыяналізму, паколькі тады становіцца зразумелай дзіўная парадка рускіх нацыяналістычных арганізацый, якую прыводзіць Рудкоўскі — «Славянские соколы» і Беларуская партыя свабоды (!!!). Вельмі дзіўным можна палічыць уключенне адной са старэйшых беларускіх на-

⁷ <http://www.vestnik.com/issues/98/0804/koi/melts.htm>.

цыяналістычных арганізацый у лік «рускіх нацыяналістаў», з якімі БПСаўцы некаторы час зачята змагаліся не толькі ідэалагічна, але і фізічна.

Усё тлумачыща даволі проста. Мельцэр спачатку піша свой парапаідальны тэкст:

У краіне актыўна дзеянічаюць такія радыкальныя і экстремісцкі настроеныя арганізацыі, як «Славянскія сокалы», Беларуская партыя свабоды, рэгіональны аддзел баркашоўцаў і іншыя. Іх яднаюць чалавекенавісніцкія ідэі і адзіная мэта, абвешчаная ў лозунгу «Беларусь для беларусаў».

Тут у кашу змяшаныя розныя арганізацыі, якія аб'ядноўвае палітычны радыкалізм, але ж дакладна не лозунг «Беларусь для беларусаў» (асабліва фантасмагарычна выглядае абвінавачанне РНЕ ў падтрымцы гэтага лозунгу).

Рудкоўскі бярэ парапаідальны тэкст дзесяцігадовай даўніны і робіць на яго падставе яшчэ адну ідэалагічную агітку, якая ўжо губляе ўсялякую сувязь з рэальнасцю. У выніку маём фантастычныя высновы:

У Беларусі дзеянічае таксама некалькі меншых рускіх нацыяналістычных груповак, таких як «Славянские соколы» ці Беларуская Партия Свабоды, якія могуць у любы момант парадынацца з нашмат большымі і ўплывовымя арганізацыямі і стварыць рэальную пагрозу для грамадскага спакою.

Няуважліва прачытаны артыкул 1998 г. выкладчык логікі і метадалогіі навуковага даследавання лічыць падставай для сенсацыйных высноваў пра «рэальную пагрозу грамадскому спакою» ў нашыя дні.

У падобным жа стылі напісаны і наступны абзац пра «сімбіёз рускага нацыяналізму з беларускім рэжымам». Становіцца зразумела, чаму ў сваёй класіфікацыі дыскурсаў беларускай нацыянальнай ідэі Рудкоўскі не знаходзіць месца для афіцыйнага дыскурсу, які ён лічыць правадніком рускага нацыяналізму⁸. Зноў жа, вельмі моцны тэзіс, пазбаўлены практычна ўсялякага аргументаў. Адну цытату з падручніка Мельніка можна парадынаць з экспансіяй прапагандысцкіх плакатаў па ўсёй краіне пад лозунгам «Мы — беларусы!». Нешта ж укладаецца ў гэтую катэгорыю стваральнікамі гэтай пропагандысцкай кампаніі, няўжо не трэба з гэтым разбірацца? Наагул незразумела, як можа беларуская ўлада быць выключанай з працэсу фармавання беларускай нацыянальнай ідэі, паколькі яна з'яўляецца найбольш уплывовым і эффектыўным агентам сацыякультурных пераўтварэнняў у нашай краіне. Можа, гэта будзе і некарэктнае парадынанне, але адна

⁸ Трэба сказаць, што ў іншым месцы Рудкоўскі спрабуе разобрацца з дзяржаўнай ідэалогіяй, але насцілкавіць той момант, што ў гэтай кніжцы пра беларускую нацыянальную ідэю афіцыйны дыскурс прынцыпова прайгнараваны. Гл.: Рудкоўскі П. Сінявская Беларусь з чырвона-зялённым тварам // Паўстаннне Беларусі. Вільня, 2007. С. 15—70.

АЛЯКСЕЙ ЛАСТОЎСКІ

прамова Лукашэнкі ў сацыялагічным вымярэнні куды больш важкая, чым дыскусія купкі маргінальных інтэлектуалаў.

Толькі вельмі скажоная оптыка, якая больш даспадобы прафесійным апазіцыянерам, чым незаангажаванаму інтэлектуалу, можа даць візію Беларусі, дзе яе будучыня вырашаецца на сایце belintellectuals.com. Я не хачу прынізіць годнасць інтэлектуалаў правых, левых і цэнтрысцкіх дыскурсаў, але ж мы жывем у Рэспубліцы Беларусь, і без разумення гэтага канцэктру любыя высокатэрэтычныя канструкцыі так і застануцца гіпатэтычнымі. А той чалавек, які хоча сформуляваць для нашай краіны нацыянальную ідэю, павінен ведаць яе жыццё не з артыкулаў нью-йоркскіх прафесараў.

Але ж што ўласна прапануецца ў якасці рэальнаі альтэрнатывы праваму і леваму дыскурсу? Цэнтрысцкі дыскурс апісваецца ў іншай манеры, тут ужо няма крытыкі канкрэтных тэкстаў, а ідзе аргументаванне перавагі і глыбіні гэтага тыпу мыслення пра Беларусь. Існаванне гэтага дыскурсу атрымлівае аб'ектыўацию як вынік збліжэння пазіцыі «беларускамоўных» і «рускамоўных» інтэлектуалаў пасля дыскусіі над артыкулам «Невозможность симбиоза». Але гэта збліжэнне хутчэй выглядае як бліскучая перамога Булгакава, Дынъка і Рудкоўскага над рускамоўнымі інтэлектуаламі, якія вымушаны былі змяніць свае пазіцыі і далучыцца да шэрагаў прыхільнікаў беларускай нацыянальной ідэі.

Зразумела, што Рудкоўскі ўжо не крытыкуе гэты дыскурс, наадварот, ён пра маўляе ад яго імя, выступае тэарэтыкам і агітаторам цэнтрысцкіх пазіцый. Замест адмежавання ад нацыянальных пачуццяў прапануецца прапагандаванне нацыянальной ідэі, уgruntаванай на прынцыпах талерантнасці і дыялогу з прадстаўнікамі іншых культур.

Нічога надзвычайнага ў такіх ідэях няма, гэта хутчэй адаптацыя для беларускай глебы філософіі ліберальнага нацыяналізму, на якую Рудкоўскі спасылаецца падчас крытыкі левага дыскурсу.

Асноўнае сумненне, якое паўстае пры азнаямленні з гэтым «правільным» дыскурсам, хаваецца хутчэй у практычнай плашчыні. А ці здатны гэты дыскурс да працы, што ён можа даць «тутэйшым», якіх так здзекліва апісвае аўтар? У гэтага дыскурсу сапраўды ўжо ёсьць неафіты — тыя ж Вольга Шпарага ці Янаў Палескі, — але ці можа ён выйсці за межы маргінальнага мыслення?

Ніякіх шляхоў для гэтага Рудкоўскі не пропісвае, яго як сапраўднага філосафа такія прыземленыя рэчы асабліва не турбуюць. Хутчэй, ён верыць у лагічнасць і праўдзівасць сваіх ідэяў, і таму сапраўды нагадвае прарока, які сваёй верай натхніе іншых. Толькі пашыраецца гэтая вера ў межах маленькага гета, якое выключанае з працэсаў будаўніцтва беларускай нацыянальной дзяржавы.

ПУСТЕЧА ЯК ПРАСТОРА ДЛЯ ДЗЕЙНАСНАЙ РЭАЛІЗАЦЫІ

Іншы метадалагічны падыход (але з падобнымі інтэнцыямі да крытычнага вынішчэння канкурэнтаў у справе будаўніцтва беларускай нацыі) рэалізаваны ў кнізе «Станаўленне нацыі ў Беларусі: ад падданства да грамадзянства». Нягле-

дзячы на невялікі аб'ём (68 с.), у гэтай кнігі ажно тры аўтары — Уладзімір Мацкевіч, Таццяна Вадалажская і Андрэй Ягораў. Цяжка сказаць, ці нясе ў сабе нейкое значэнне парадак аўтараў, бо ў афармленні кнігі ён прысутнічае ў розных варыянтах. Кніга выйшла ў серыі «Беларусь для пачаткоўцаў», якую выдае АГТ/ЦСІ, і калектывунае аўтарства наагул харктэрнае для гэтай серыі. Адразу адзначым добра пастаўленую мову: тэкст чытаеца практычна злёту, без усялякіх збіваў, харктэрных для сумеснага аўтарства.

Аўтары ставяць перад сабою задачу выкласці ўласную канцэпцыю грамадзянскай адкукацыі, якая б адпавядала беларускай рэчаіснасці, а не была простым капіяваннем заходніх стандарттаў. Гэта слушна патрабуе і вызначэння зместу паняткаў «грамадзянін», «грамадзянства», «грамадзянскасць». І можна пагадзіцца з тым, што «*не маючы сталых уяўленняў аб нацыі, вельмі цяжка фармуляваць паняцце аб элеменце, г. зн. аб грамадзяніну*» (с. 5). З гэтага вынікае амбітная задача аўтараў:

нам неабходнае такое «схопліванне» Беларусі, якое прыдатнае для дзейнаснага, кіраунічага (управленческого) стаўлення да яго... Неабходна разваражыць і рацыяналізаваць гісторыю беларускай нацыі, каб авалодаць і свядома кіраваць ёю (с. 6).

То бок, спачатку трэба разабрацца з тым, што сабою ўяўляе Беларусь як нацыя і дзяржава (ці папросту нацыянальная дзяржава), і тады можна казаць пра тое, што значыць быць беларускім грамадзянінам (і больш за тое, якім ён павінен быць).

Але на с. 54 пастаўленая высокія задачы непрыкметна здымаюцца:

Рамкі нашай тэмы не прадугледжваюць падрабязнага абмеркавання катэгорый нацыі і нацыяналізму, нацыянальнага развіцця, прадметам нашага інтарэсу ёсць грамадзянства, грамадзянскасць і часткова грамадзянская супольнасць.

Праўда, адразу пасля гэтых словаў усё ж ідзе кароткі (на старонку) нарыс нацыянальнага развіцця Беларусі ў складзе Расійскай імперыі, але наўрад ці ён цягне на «*зняцце чарапы з гісторыи беларускай нацыі*».

Выходзіць, напачатку аўтары кажуць, што без канцэптуалізацыі нацыі нельга разабрацца з грамадзянствам, а потым самі ж робяць тое, чаго «рабіць нельга». Зразумела, што такую канцэптуалізацыю можна паспрабаваць знайсці ў іншых тэкстах Мацкевіча (напрыклад, у той жа кнізе «Беларусь: вопрекі очевидности») ці Вадалажскай, але навошта было тады адразу ва ўводзінах менавіта гэтай кнігі выстаўляць рамкі, якія потым парушаюцца?

⁹ Адзначым, што назва параграфа не зусім адэватная, паколькі слова «утопія» ў тэксле, акрамя назвы, не згадваецца, гаворка ідзе толькі пра праекты.

АЛЯКСЕЙ ЛАСТОЎСКІ

Але ўсё ж такі праблематыка Беларусі і беларускай нацыі прысутнічае на старонках гэтага выдання. У параграфе 1.3 «Сучасныя ўтопіі і праекты для Беларусі»⁹ характарызуцца (ці дакладней, крытыкуюцца) розныя інтэлектуальныя праекты афармлення беларускай нацыі. Тут больш ясна вымалёўваецца канкрэтнае аўтарства: хутчэй за ўсё, гэты кавалак кніжкі напісаны Таццяной Вадалажскай.

Пад інтэлектуальнымі праектамі разумеецца «*цэльны (у большай ці меншай ступені) комплекс уяўленняў аб Беларусі, беларускай нацыі, яе сутнасці, гістарычным мінулым і кірунках яе развіцця*» (с. 15). Моўчкі пагаджаемся. Падставамі для вылучэння інтэлектуальныхіх праектаў сталі «*выразнасць змястоўных адрозненняў і аформленасць ідэй у рамках дзейнасці дзяржаўных або грамадскіх арганізацый, рухаў, сацыяльных або культурных праектаў і г. д.*» (с. 17). Тут трэба адзначыць, што ў апошнім сказе слова «праект» выкарыстоўваецца хутчэй за ўсё ў двух розных значэннях, паколькі цяжка зразумець, як можна вылучаць праект на падставе таго, што ён ужо рэалізуецца ў рамках праектаў.

Для працэдуры апісання розных інтэлектуальныхіх праектаў таксама вылучаюцца крытэрыі адэкватнасці і перспектывнасці, паводле якіх потым яны ацэньваюцца. Такімі крытэрыямі названыя:

- арыентацыя ідэй, узору і стандартаў на будучыню, на станаўленне новых формаў сацыяльных, эканамічных і палітычных адносін;
- сінхранізацыя развіцця Беларусі і беларускай нацыі з асноўнымі сусветнымі працэсамі і тэндэнцыямі;
- утриманне балансу між дынамічнасцю і гнуткасцю будучыні нацыі і краіны, з аднаго боку, і выразнасцю і вызначанасцю базавых прынцыпаў, з другога;
- змястоўнасць і глыбіня, наяўнасць уласных, новых хадоў і распрацовак.

Такім чынам, у беларускай інтэлектуальнай прасторы вылучаюцца:

- 1) афіцыйны ці дзяржаўны праект;
- 2) нацыянальна-дэмакратычны праект «Адраджэнне»;
- 3) «Крыўскі праект»;
- 4) ліберальна-дэмакратычны праект;
- 5) постмадэрнісцкі праект.

Аднак высокая крытычнасць аўтара (ці ўсё-ткі аўтараў?) да стану беларускага інтэлектуальнага поля руйнуе тэарэтычныя канструкцыі, якія самаруч жа былі і ўзведзеныя:

Уласна праектамі ў поўнай меры можна назваць толькі два першыя. Яшчэ трыве ўяўляюць сабой хутчэй філософскія ці ідэалагічныя кірункі (с. 17).

Да таго ж, праблемы паўстаюць і з аднясеннем да «інтэлектуальныхіх праектаў» афіцыйнага праекту, які найболыш поўна выяўлены ў ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці. Насамрэч,

нават пры абсалютнай змястоўнасці і прынцыповой гнуткасці распраца-ваная «ідэалогія» не выконвае сваёй функцыі і практычна не адпавядзе нівод-наму з пазначаных намі крытэраў (с. 19).

Застаецца толькі нацыянальна-дэмакратычны праект, дый той «*не можа слу-жыць дзейнасным арыенцірам для развіцця беларускай нацыі*».

І нават у такую непаслядоўную лінію абсалютна не ўпісваецца «постмадэрнісцкі праект». Хібнасць вылучэння постмадэрнісцкага праекту адчуваецца і аўтарам:

Гэтыя інтэлектуальныя пошуки не маюць і не могуць мець прагматычных памкненняў, а адпаведна не могуць аформіцца як канцэптуалізацыя Беларусі, беларускага грамадзянства і нацыі (с. 24).

І сапраўды, калі гэтая «інтэлектуальная інтэнцыя» не адпавядзе выстаўленым вышэй крытэрам, то навошта было яе апісваць як нейкі асобны праект?

Паўстае такая карціна. Для аналізу беларускага інтэлектуальнага поля і апісання яго структуры выкарыстоўваецца катэгорыя «інтэлектуальны праект», але ж насамрэч тое, што апісваецца, гэтымі праектамі не з'яўляецца. Можа, тады не варта было і выкарыстоўваць гэтай катэгорыі? Ці назваць іх «неда-праектамі», каб яшчэ раз падкрэсліць іх убогасць і неэфектыўнасць?

Цікава, што ўсе названыя праекты апісваюцца ў адным стылі — спачатку да-еца некалькі пазітыўных сентэнций, паводле якіх мы павінны зразумець, у чым жа сутнасць і своеасаблівасць чарговага праекту, а потым даеца знішчальная яго крытыка.

Афіцыйны ці дзяржавы праект падаецца як скіраваны на сучаснасць, які выходзіць з патрэбаў сучаснага беларускага грамадства. Але гэтым усе яго перавагі і абмяжоўваюцца, куды больш сур'ёзным выглядае пералік недахопаў — тут і адсутнасць змястоўнасці, эклектычнасць і павярхоўнасць, канфліктнасць са-вецкіх падыходаў і дэмакратычных рытарычных фігур, непрапрацаванасць кан-цэптуальных і дзейнасных уяўленняў. Усё ж такі, як паказвае практыка, эклек-тычнасць і павярхоўнасць можа быць не толькі недахопам, але і перавагай, што дэманструе сучасная беларуская ўлада, якая з дапамогай камбінаторыкі разна-родных элементаў даволі ўдала прыстасоўваецца да сітуацыйных зменаў.

Нацыянальна-дэмакратычны праект «Адраджэнне» апісваецца як пераем-ца «беларускай нацыянальнай ідэі» канца XIX — пачатку XX стст., якая абапіра-лася на каноны этнакультурнага нацыяналізму. Гэты праект мае рэтраспектыў-ны характар, паколькі скіраваны на аднаўленне прававой і палітычнай культу-ры, сацыяльнай арганізацыі з мадэляў, што існавалі ў мінулым (ВКЛ ці БНР)¹⁰. Асноўным закідам становіцца таксама адсутнасць далейшай канцэптуалізацыі і тэарэтычнай распрацоўкі, што прыводзіць да архаічнасці погляду на беларус-кую нацыю. Дыягназ, як мы ўжо цыталі, змрочны: нацыянальна-дэмакратыч-

¹⁰ Гэты праект па апісанні супадае з правым дыскурсам у версіі Рудкоўскага.

АЛЯКСЕЙ ЛАСТОЎСКІ

ны праект не можа служыць дзейнасным арыенцірам для беларускай нацыі.

Крыўскі праект паўстае як адно з адгалінаванняў праекту «Адраджэнне». Крыху падрабязней мы спынімся на крытыцы менавіта гэтага праекту, паколькі часцей за ёсё ён папросту ігнаруеца пры апісанні беларускай інтэлектуальнай прасторы (як гэта зрабіў і Рудкоўскі).

Адразу вылучым тое, з чым пагадзіцца можна.

«*Крыўскі праект*», з аднаго боку, мае ўласныя глыбока распрацаваныя і найбольш радыкальныя ідэі аб паходжанні беларусаў і іх спрадвечнай традыцыйнай культуры. Гэтыя ідэі становяць сабой сродак (сама)крытыкі беларусасці як дзяржаўнага (афіцыйнага) узору, так і нацыянальна-дэмакратычнага. Асноўны змест ідэй у рамках праекту, у якім этнагенез беларусаў паддаецца найглыбейшаму перагляду, засяроджаны на аднаўленні сапраўднага паходжання беларускага народа, а дакладней, народа, «памылкова названага беларусамі» (с. 21).

Слушна, але далей ужо ідзе такая крытыка:

З другога боку, ён абмежаваны развіццём акурат гэтага складніка, з большага ігнаруючы пытанні сацыяльнага і палітычнага парадку. У гэтым плане гэты праект яшчэ больш несучасны, паколькі цэнтруеца на выключна этнокультурным складніку беларускай нацыі, абмяжоўваючыся культурнай археалогіяй і антрапалогіяй (с. 21).

Тут ужо ўзнікае некалькі супярэчанняў.

Па-першае, пачнем з таго, што «Крыўскі праект» — гэта не нейкая ізаляваная інтэлектуальная з'ява. Таксама як нельга ізалявана разглядаць і іншыя праекты беларускай ідэнтычнасці, фактывна ўсе яны актыўна карыстаюцца ўжо гатовымі мадэлямі і напрацоўкамі. Нельга ж, напрыклад, крытыкована ліберальна-дэмократычны праект толькі паводле праграмы АГП... Так і «Крыўскі праект» актыўна сілкуеца з ідэяй і канцептаў, якія выходзяць за межы беларускай інтэлектуальнай прасторы. Акрамя цэнтральнасці пытанняў этнагенезу, падставамі для гэтага кола ідэяў з'яўляюцца ідэі заснавальнікаў традыцыяналізму (Эвала, Генон) і напрацоўкі руху «новых правых». То бок, у інтэлектуальным багажы «Крыўскага праекту» маюцца як прапрацаваная крытыка мадэлі нацыянальнай дзяржавы (Эвала, дэ Бенуа), так і ўласная візія Новай Еўропы.

Таму нельга пагадзіцца з тым, што

у рамках развіцця «крыўскай ідэі» не разглядаюцца пытанні нацыі, нацыянальнай дзяржавы, не кажучы ўжо аб грамадзянстве (с. 22).

Наадварот, яны разглядаюцца, і ім надаецца асаблівая ўвага. Варта звярнуць увагу на такія тэксты, як «Харызма тутэйшасці» і «Еўрапейская «новая правіца»

і беларуская перспектыва» ў першым нумары «Druvis», а таксама тэзісы «Традыцыя і Беларусь, альбо пра заганнасць беларускага нацыяналізму» на адным з «крыўскіх семінараў», якія змяшчаліся ў сеціве¹¹.

Сапраўды, этнакультурная праблематыка выходзіць на першы план у «Крыўскім праекце», але гэта не азначае, што іншыя выміярэнні папросту адсутнічаюць. Больш за тое, выглядае на тое, што балцкая ідэя ўжо набыла пэўную ступень легітымнасці ў беларускай інтэлектуальнай прасторы, і таму «Крыўскі праект» можа (і будзе) цяпер развівацца ў іншых кірунках.

Далей па тэксле:

У той ж час адсутнасць готовых, ужо прадуманых і аформленых узору і сацыяльнага ўладкавання нацыі магла бытэ падставай і крыніцай разгортвання інтэлектуальнай работы. Пагатоў што ў прадстаўнікоў гэтага кірунку ёсць такі патэнцыял (с. 21—22).

Як было напісаны вышэй, гатовыя мадэлі палітычнага і сацыяльнага ладу ў традыцыяналісцкай думцы ёсць, але яны яшчэ патрабуюць належнай адаптацыі для беларускай глебы, і сапраўды тут неабходна яшчэ шмат працы.

Аднак гэтая нешматлікія спробы афармлення палітычных і сацыяльных формаў існавання беларускай нацыі цяпер апелююць пераважна да данацыянальных або анархічных мадэляў без усякіх аргументаў і працяглікі магчымасці іх убудовы ў сучасны свет (с. 22).

Тут відавочна чытаецца крытычная пазіцыя да архаічнасці «Крыўскага праекту». Але ж традыцыйнасць, архаічнасць — гэта якраз яго стрыжань, таму вяртанне да данацыянальнага света ўладкавання мае тут свае арганічныя падставы. Да таго ж, нацыянальная дзяржава паступова губляе сваю значнасць адзінай магчымасці дзяржаўнага ладу ў сучасным свеце, які становіцца ўсё больш постнацыянальным. Можа тады спроба ўхапіцца за тое, што адыходзіць у нябыт, будзе не менш архаічная і нежыццяздольная?

Анархізм тут зусім дарма згаданы, данацыянальны свет ніколі не быў анархічным, а вось манаархічным — так. І манаархізм як паўнавартасная маніфестацыя сакральнасці вышэйшай улады з'яўляецца для «Крыўскага праекту» сапраўдным ідэалам дзяржаўнага ладу.

Але ў гэтых словаў ёсць нейкая рацыя. Традыцыяналісцкі светагляд — ідэалістычны, таму ён хутчэй бачыць, як сучасны свет павінен быць зменены паводле традыцыйных ідэалаў (ці, яшчэ лепш, разбураны), чым як традыцыяналізм будзе адаптавацца пад сучасныя каштоўнасці. Галоўная праца Юліуса Эволы называлася «Паўстанне супраць сучаснага свету», якое ўжо тут можа быць «убудовай у сучасны свет».

¹¹ <http://triath88.livejournal.com/36635.html#cutid1>.

АЛЯКСЕЙ ЛАСТОЎСКІ

Выключэннем можна лічыць перакананне, што спрадвеку ўласцівае беларусам паганства найбольш адэкатнае сучасным ідэям плюралізму (с. 22).

Толькі гэта хутчэй знешняя інтэрпрэтацыя, чым нейкае інтэлектуальнае дасягненне ў межах «Крыўскага праекту». Паганцам начхаць, ці адпавядаюць яны сучасным ідэям плюралізму.

Па сутнасці ж самавызначэнне беларусаў у свеце звязваецца з завяршэннем дэкаланізацыі, пазбаўлення ад «рускости», якое павінна адбыцца праз змену назвы краіны і этноніма (с. 22).

Так, але «дэкаланізацыя» — гэта не канцавая мэта «Крыўскага праекту», так было, можа, толькі ў Вацлава Ластоўскага (паводле Андрэя Казакевіча, у перыяд канцэптуалізацыі крыўскае ідэї¹²). Цяпер гэта толькі адзін з патрэбных этапаў да поўнай рэстаўрацыі традыцыйнага светагляду.

Такім чынам, што датычыць «Крыўскага праекту», то крытыка ў гэтай кнізе засталася шмат у чым павярхойнай, прынамсі, такім выглядае абвінавачанне ў ігнараванні пытанняў нацыі і нацыянальной дзяржавы.

Куды больш важкім каменем у «крыўскі» агарод было б абвіначанне ў слабой рэпрэзентатыўнасці гэтых ідэяў у сацыяльна-палітычнай сферы. Пакуль што яны цалкам існуюць ў інтэлектуальнай і мастацкай просторы, і таму «Крыўскі праект» застаецца практычна незаўажным пры паліталагічных і сацыялагічных апісаннях.

Ліберальна-дэмакратычны праект уяўляе сабою сукупнасць ідэй, у якіх пажаданая будучыня Беларусі і беларускага народу падаецца ў катэгорыях «сучаснай ўсходнеславянскай нацыянальнай дзяржавы» і развітай грамадзянскай супольнасці як асновы нацыі. Этнанацыянальная мадэль нацыі прызнаецца неадпаведнай сучаснасці, а галоўнай кансалідоўнай ідэяй вызначаецца грамадзянства. Носьбітамі выступаюць рускамоўныя інтэлігенты, што нагадвае левы дыскурс у рэдакцыі Рудкоўскага. З усіх пералічаных праектаў гэта адзіны, які паводле апісання скіраваны на будучыню (а гэта быў адзін з асноўных крытэраў для ацэнкі перспектыўнасці нацыянальных праектаў). Аднак і тут не абышлося без проблемаў, паколькі выкарыстанне ўжо гатовых тэарэтычных мадэляў яшчэ патрабуе працы дзеля адаптациі, стварэння механізмаў пераносу на беларускую глебу. Пакуль што відаць толькі рэпрадукцыю шаблонаў і лозунгаў, і як вынік — «ліберальна-дэмакратычны праект не адэкатны задачам нацыянальнага будаўніцтва».

Постмадэрнісцкі праект апісваецца як сукупнасць інтэлектуальных пошукаў сучаснай беларускай ідэнтычнасці, дзе сучаснасць разглядаецца з пазіцыі постмадэрнізму і постканцэнтрацізму. Як і дзяржаўны праект, ён зыходзіць з акту-

¹² Казакевіч А. Кароткая генеалогія крыўскае ідэі // Палітычная сфера. № 6. 2006. С. 4—10.

альнасці сітуацыі, але яе асэнсаванне адбываецца з дапамогай катэгорый («памежжа», «каланізацыя», «крэольства»), пазычаных з замежнай гуманітарыстыкі. Нягледзячы на значны інтэлектуальны патэнцыял, гэты інтэлектуальны кірунак не мае нейкіх прагматычных памкненняў, а таму наагул не можа быць успрыванты як канцэптуалізацыя Беларусі, беларускага грамадзянства і нацыі. На наш погляд, не варта было яго наагул адносіць да праектаў беларускай ідэнтычнасці менавіта з-за свядомага і прынцыповага адмаўлення прадстаўнікоў гэтай інтэлектуальнай плыні ад магчымасцей практычнай рэалізацыі.

Такім чынам, у версіі Агенцтва гуманітарных тэхналогій інтэлектуальнае поле Беларусі куды больш разнастайнае, чым у схеме Рудкоўскага (праўда, аўтары «Станаўлення нацыі» ў сваю чаргу праігнаравалі цэнтрысцкі дыскурс, ад імя якога так пранікнёна прамаўляе Рудкоўскі). Толькі вось «*ні ў адным праекце няма змястоўных і адэкватных адказаў на патрабаванні часу*» (с. 24). Жорсткая і прынцыповая крытыка наяўных інтэлектуальных праектаў беларускай нацыі і нацыянальнай ідэнтычнасці пакінула пасля сябе пустэчу, якая павінна ў ідэале быць запоўненая новымі канцэптуальнымі распрацоўкамі.

Толькі ў далейшым тэксце брашуры аўтары пераключаюцца на вызначэнне панятку «грамадзянін» і на змену ўяўленняў пра грамадзяніна і грамадзянства на працягу гісторыі, што не дае нейкіх ясных адказаў, а што нам трэба рабіць з нашай краінай ды як дабудоўваць нацыю.

Заяўка на фармулёўку нацыянальнага праекту зроблена (у прынцыпе, яна прагучала яшчэ ў кнізе «Беларусь: вопрекі очевидности»), але ж пакуль што мы маем толькі востракрытычнае асэнсаванне наяўных праектаў беларускай нацыі.

У цэлым, дадзены тэкст, як і кніга Рудкоўскага, нагадвае інтэлектуальнае вынішчэнне магчымых апанентаў, якія могуць прэтэндаваць на ганаровае месца на чале будаўніцтва беларускай нацыі.

КРЫТЫКА

ПЁТРА РУДКОЎСКІ

Этыкеткавая аргумэнтацыя

Паўгоду таму Інстытут Цэнтральна-Ўсходній Эўропы зь сядзібай у Люблі-не звярнуўся да мяне з прапановай напісаць тэкст, прысьвечаны пошукам аптымальнай вэрсіі беларускай нацыянальнай ідэі. Тэкст быў апублікованы сёлета ў лістападзе пад назвай «Беларуская нацыянальная ідэя ў XXI ст.» у якасці 22 тому выдавецкай сэрыі «Аналізы Інстытуту Цэнтральна-Ўсходній Эўропы».

Праца ўяўляе зь сябе абагульненую презэнтацыю асноўных нацыянальных праектаў, спалучаную з аксіялягічным аналізам гэтых праектаў і сформуляваньнем уласнай аксіялягічнай пазыцыі. Фраза ў загалоўку, «нацыянальная ідэя ў XXI ст.», сведчыла пра намер прыцягнуць увагу да пытаньня пра *аптымальную ў аксіялягічным пляне* вэрсію нацыянальнай ідэі.

Дзеля патрэбаў аналізу былі ўведзеныя праекцыі на здэфініяваныя тэрміны «правіца», «лявіца» і «цэнтар». У духу мэтадалягічнага наміналізму гэтыя тэрміны былі выкарыстаныя як *назвы* пэўных тэндэнцыяў у беларускім інтэлектуалізме. Прынцыпы асацыяваныя гэтых назваў зь філязафічнымі тэндэнцыямі я падаў ува ўступе.

У духу мэтадалягічнага фальсыфікацыянізму (які, нагадаю, пастулюе *апрыёрнае* фармуляваньне тэорый, але такіх, якія падлягалі б крытычнай праверцы) была сканструйваная наступная дэскрыпцыйная мадэль: поле дыскусіі вакол беларускай нацыідэі вызначаецца: 1) тэндэнцыямі да абсалютызацыі *нацыі* як вярхоўнага элемэнту грамадзкай аксіялёгіі; 2) тэндэнцыямі да дэканструкцыі (татальнай альбо частковай) канцепту нацыі як аксіялягічна рэлевантнага; 3) тэндэнцыямі да замірэння (рэканцыліяцыі) нацыяналізму і лібералізму. Кірунак крытыкі (фальсыфікацыі) гэтай мадэлі абламаўваеца тут даволі выразна: ці існу-

Аўтарская назва тэксту — «Прароцства *contra* шарлятанства. (Адказ А. Ластоўскаму)».

юць тэндэнцыі, рэлевантныя для гэтай дыскусіі, якія не прадугледжаныя дадзенай мадэльлю? Ці прапанаваныя ў тэксьце дыскурсы ў якасці экзэмпліфікацыі адэкатна адлюстроўваюць вылучаныя тэндэнцыі?

Слова «дыскурс» (як і мноства іншых «тэарэтычна абцяжараных» тэрмінаў, напрыклад, «культура», «ідэнтычнасць», «праект» і інш.) пакінута вольным ад якога-кольвечы гермэнэўтычнага кантэксту, паколькі ўвядзеныне якіх-небудзь гермэнэўтычных канцэпціяў (напрыклад, канцэпцыя ў Фуко, Лакло і Муфле, пра якія згадвае спадар Ластоўскі, а да гэтага яшчэ трэба было б дадаць канцэпцыі Остына і Сэрля) азначала б неабходнасць правядзеныня прынамсі павярхоўнага аналізу канкурэнцыйных канцэпціяў дыскурсу з мэтай вылучэння «найлепшай» канцэпцыі. Але пісаць трактат на тэму дыскурсу ў тэксьце, прысьвежаным аксіялягічнаму аналізу розных нацыянальных праектаў, было б яўным перагібам (зрэшты, паўстала б пытаньне, чаму б тады не пісаць аналігічных трактатаў на тэму таго, што такая культура, што такое ідэнтычнасць, што такое ідэя і г. д.). Як казаў Умберта Эка, дасьледуючы проблематыку эстэтыкі ў сярэднявеччы, замест таго, каб зыходзіць зь нейкай акрэсленай канцэпцыі эстэтыкі і пытацца, ці пасуе яна да сярэднявечча, варта зыходзіць з «найбольш синкрэтычнага яе разуменія», а потым ужо глядзець, да чаго гэта прывядзе. Вось жа «дыскурс» у майм тэксьце пазбаўлены прывязкі да якога-небудзь гермэнэўтычнага кантэксту, паколькі для патрабаў майго аналізу дастаткова было найбольш агульнага, кажучы словамі Эка, «найбольш синкрэтычнага» разуменія гэтага слова.

Разважаныні аксіялягічнага характару падлягаюць крытычнай праверцы шляхам: 1) выяўленыня магчымай некагерэнцыі паміж экспліцітна сформуляванымі каштоўнасцямі; 2) выкryццяя тоеснасці паміж прапанаванымі і крытыкаўнімі каштоўнасцямі; 3) выяўленыня маўкліва прынятых тэзаў, якія з тых ці іншых прычынаў выклікаюць сумненыні; 4) паказаныня непамысных практычных наступстваў прыстасаванья дадзенай систэмы каштоўнасцяў да грамадzkіх практык. Вартасць аксіялягічных прапанаваў не ацэньваецца пры дапамозе сказаў фактуальнага характару, як гэта спрабуе рабіць у адным месцы спадар Ластоўскі.

Я тут адмысю прысьвяціў амаль паўтары старонкі раскрыццю сваіх мэтадалагічных прадпасылак, паколькі мэтадалагічны аспект маёй працы надта ж моцна зацікаўіў майго крытыка Аляксея Ластоўскага, які адзін з двух разьдзелаў свайго артыкулу прысьвяціў крытыцы маёй кніжыцы «Беларуская нацыянальная ідэя ў XXI ст.». Давайце цяпер разгледзім асобныя моманты гэтай крытыкі.

* * *

1. Не растлумачана, «ШТО такое дыскурсы»

Функцыя «дыскурсаў» у майм тэксьце была збольшага прадстаўлена вышэй. Тут я толькі тое-сёе дагавару, зыходзячы з таго, што спадар Ластоўскі выступае з патрабаваннем *растлумачыць*, што такое «дыскурс». Маўляў, без тлумачэнняў гэтае слова незразумелае.

Найбольш тыповым спосабам тлумачэнья слова зъяўляеца дэфініцыя (азначэнье). Увядзеньне дэфініцыі тэрміну Т патрэбна тады, калі: 1) разуменье тэксту залежыць ад разуменья тэрміну Т; 2) тэрмін Т як такі зъяўляеца незразумелым; 3) *definiens* тэрміну Т можа быць выражаны на больш зразумелай і няконтравэрсійной мове, чым *definiendum*. Ці спадар Ластоўскі лічыць, што *definiens* тэрміну «дискурс», сформуляваны на грунце ці то фукізму, ці канцэпцыі Лакло з Муфле надаў бы гэтаму тэрміну большую зразумеласць, а мова, на якой быў бы сформуляваны *definiens*, была б пазбаўленая ўсякіх контравэрсіяў? Моцна сумняюся ў гэтым.

Азначыць усе тэрміны, якія выкарыстоўваюцца ў тэксьце, немагчыма (зрэшты, дэфініцыі таксама складаюцца з тэрмінаў, якія таксама трэба было б азначаць). Немагчыма таксама гарантаваць абсалютную дакладнасць ужываных намі тэрмінаў; гэтая дакладнасць заўсёды адносная, і нам трэба задавольвацца той дакладнасцю, якая патрэбная для дадзенага аналізу. Адносна большасці тэрмінаў трэба прыняць стратэгію Людвіга Вітгенштайна, які казаў, што «значэнье слова — гэта способ яго ўжыванья» (*Meaning just is use*) і ня множыць без патрэбы дэфініцыі і тэарэтычных дывагаць, якія ў шэрагу выпадкаў не праясьняюць значэнья тэрміну, а ўводзяць яшчэ большую цымянасць і неакрэсленасць (казус *ignotum per ignotius*).

«Рудкоўскі прынцыпова разумее дыскурс як нешта аўтарскае» — кажа спадар Ластоўскі, а я ў адказ: «Ластоўскі прынцыпова не разумее дыскурсу як маніфэстацыі пэўнай ідэі» (дзе «суб’ектнасць» ці «асуб’ектнасць» дыскурсу не прадвырашаецца, а папросту пакідаецца адкрытай).

2. «Лявіца», «правіца» і «цэнтар» і праблема «рэпрэзэнтатыўнасці»

Для тэрмінаў «левіца», «правіца» і «цэнтар» у майм тэксьце дадзеныя *праекцыйныя* дэфініцыі. Тоё, што яны маюць праекцыйны (а не справаздачны) характар, было мною выразна пазначана пры дапамозе адпаведных зваротаў.

У тэксьце Ластоўскага чытаем:

Відавочна, што такі падзел прама адсылае да ўсім выдатна знаёмаі паліталалягічнай клясыфікацыі палітычных партый і рухаў. Між тым, аўтар заўлікае не атаясамліваць сваю тыпалёгію з адпаведнымі паліталалягічнымі крытэрыямі... (далей ідзе цытата з майго тэксту, дзе я гавару пра аналягічнасць, а ня тоеснасць уведзеных мною тэрмінаў і аднолькавых паводле гучаньня паліталалягічных тэрмінаў. — П. Р.). Усё роўна паўстаем нейкай блытаніна, яе можна было б дараваць, калі б вылучэнье гэтых катэгорый несла б у сабе нейкую карысць тэарэтычнага ці практычнага пляну.

Хачу асаблівую ўвагу зьвярнуць на тэзіс, які імпліцытна прысутнічае ў апошнім сказе: *блытаніну можна дараваць, калі яна належе карысць тэарэтычнага ці практычнага пляну*. Што-што, а зайнтрыгаваць загадковымі зваротамі мой апа-

нэнт умее: аказваецца, існуе нешта такое, як «карысная блытаніна» (у іншым месцы можна спаткаць ня менш забаўнае словазлучэнныне: «непазъбежная прымітыўізацыя»). Мой крытык заяўляе пра наяўнасць «блытаніны», аднак ня ўказвае, што з чым пераблытана, заяўляе пра тое, што нешта ня мае «тэарэтычнай або практычнай карысьці», аднак не пазначае, якое патрабаванье тут ня выкананае, каб быць кваліфікованым як нешта карыснае. Бяз гэтага невядома, у чым канкрэтна палягае проблема.

Яшчэ адна рэч, якой спадар Ластоўскі дэкліратыўна «не разумее»: «*Спраба ўзяцца за Валянціна Акудовіча нараджасе незразумелы «права-левы» дыскурс*». А я ў сваю чаргу не разумею, што тут выклікала «неразуменьне» майго апанэнта. У майм тэксце даволі ясна і даступна растлумачана, зь якой прычыны нацыялягічныя разважаньні Акудовіча могуць быць асацыяваныя з «правым» дыскурсам, а зь якой прычыны — зь «левым» (калі каротка: з *правым* — з прычыны абагаўленыня Этнасу і галоўнага яго атрыбуту — мовы, зь *левым* — паколькі дэканструкцыя нацыяналістычнай нарацыі здзяйснена ў Акудовіча пачэснае месца). Нічога незразумелага тут няма. А калі А. Ластоўская зайнтрыгавала тое, якім чынам Акудовіч умудрыўся спалучыць нацыяналістычныя і дэканструктыўісцкія падыходы, ну, то гэта ўжо пытаньне не да мяне. Зьвяртайцеся ў гэтай справе да самага Акудовіча.

Тое, чаго спадар Ластоўскі, найвідавочней, сапраўды не разумее, дык гэта функцыі *праекцыйных дэфініцыяў*, і гэтым, бадай, абумоўлены яго параксізм у стаунку да маіх тэрміналягічных развязак.

Тое-сёе пра «рэпрэзэнтатыўнасць». Катэгорыя рэпрэзэнтатыўнасці зьяўляецца даволі проблемнай, нават у абшары сацыялёгіі. Як вядома, «спраба» лічыцца рэпрэзэнтатыўнай тады, калі адлюстроўвае калектыўную структуру дасыльдаваных аб'ектаў. А гэта значыць, што вызначэныне рэпрэзэнтатыўнасці прадугледжвае *папярэднюю веду* пра структуру дасыльдаванай рэчаіснасці. У сацыялёгіі да пэўнага моманту няма асаблівых проблемаў з кансэнсусам адносна структуры папуляцыі. Няцяжка пагадзіцца з тым, што ў дадзенай папуляцыі ёсьць, напрыклад, мужчыны і жанчыны, старыя і маладыя, сяляне і гараджане і г. д. Больш проблемным момантам бывае вызначэныне прафорцыяў паміж сацыяльнымі групамі, а яшчэ больш проблемным — выбар фактараў, рэлевантных для дасыльдаванай зявы. Існуюць сітуацыі, калі нават самы пасълядоўны эмпірык вымушаны прымець рашэнні на базе інтуіцыі (напрыклад, вырашыць, што фактар Φ_1 зьяўляецца рэлевантным для дасыльдавання зявы З, а фактар Φ_2 — не).

Ставіць пытаньне пра рэпрэзэнтатыўнасць у дачыненьні да такіх абшараў науки, як культуралёгія, этыка ці эстэтыка — гэта тое самае, што пытацца ў сацыялёлага, пры дапамозе якіх мікраскопаў ён праводзіць свае дасыльдаваньні. У выпадку згаданых абшараў науки праблемы са стасаваньнем крытэру рэпрэзэнтатыўнасці пачынаюцца ўжо «на парозе»: як паразумецца наконіт калектыўнай структуры прадуктаў чалавечай творчасці? Калі спадар Ластоўскі падкажа тут якія-небудзь эфектыўныя спосабы паразуменія, то буду вельмі ўдзячны.

На дадзены момант я абсалютна перакананы, што шырока разуметым «навукам аб культуры» наканавана паслугоўвацца гермэнэўтычным мэтадам, гэта значыць: 1) трактаваць сферу культуры як своеасаблівы тэкст (паводле прапановы Рыкёра і Гадамэра); 2) інтуітыўна вызначаць аўтаномныя структуры ў абшары тэксту; 3) інтэрпрэтаваць (г. зн. выяўляць сэнсавыя залежнасці ўнутры дадзенай структуры) і літаралізаваць (г. зн. выконваць сэміятычна-лягічны аналіз і супастаўляць з эмпірычнымі дадзенымі).

Інтуітыўнасць гермэнэўтычага падыходу зусім не азначае адсутнасці акрэсленых спосабаў крытычнай праверкі. Гермэнэўтыка не выключае фальсыфікацыянізму. Гэта праўда, што Карл Попэр — штандаровы прадстаўнік фальсыфікацыянізму — крытыкаваў усякага роду «эмпатыю» альбо «interpretative understanding» у якасці мэтадаў. Тут ня месца падрабязна аналізаваць гэтую крытыку, адзначу толькі, што Попэрава крытыка «інтуіцыйных» мэтадаў тычылася адно тых выпадкаў, калі інтуіцыя выступала ня толькі ў «канцэксце адкрыцця», але таксама ў «канцэксце абрэзкі». Маё дасыледаванье, хоць пазначана інтуіцыйнасцю ў «канцэксце адкрыцця», не патрабуе інтуітыўнасці для «канцэсту абрэзкі». Калі хтось трохі знаёмы з сучаснай мэтадалёгіяй, то ведае, што канцэкт адкрыцця не падлягае рэгламэнтациі. Пытаныні кшталту «*На аснове якіх съведчаньняў сформуляваная твая тэорыя?*» ня маюць значэння. Значэнне маюць пытаныні кшталту «*Ці можна праверыць тваю тэорыю?*» А кірунак крытычнай праверкі (фальсыфікацыі) маіх цверджаньняў быў пададзены вышэй.

3. Адсутнасць разгорнутага абл меркаванья беларускай дзяржаўнай ідэалёгіі

Белдзяржыдэалёгіі я прысьвяціў багата ёмістых артыкулаў. Чаму ў кніжцы на тэму беларускай нацыянальнай ідэі я прысьвяціў гэтай ідэалёгіі так мала месца? Беручы пад увагу, што спадара Ластоўскага вельмі рупіць «канцэкстуальны» падыход, то спашлюся тут спачатку на абумоўленыне канцэктам (хоць ён ня ёсьць галоўным фактарам): паміж мной і рэдактарамі былі пэўныя дамоўленасці на-конт прыкладнага аб'ёму майго тэксту. Ну і на гэтую штучную дактрыну, якая са зьменай улады рассыпецца на дробныя кавалкі, было папросту шкада месца (і часу таксама).

Тое, што хаваецца пад назвой «беларуская дзяржаўная ідэалёгія», — гэта пэўная колькасць рытарычных зваротаў і рэкламных лёзунгаў, якія немагчыма — узяўшы разам — трактаваць як асобную дыскурсіўную структуру. У сваім ідэйным пляне гэта — некагерэнтная сумесь самых розных канцэпцый, ёсьць у ёй элементы марксізму, лібералізму і кансерватызму, можна ў ёй знайсці і «пазынкоўскія» акцэнты, і «вялікарускія», хрысьціянскія і атэістычныя, правыя, левыя, цэнтралістычныя, якія заўгодна. Калі гэты гібрыд ўяўляецца спадару Ластоўскому як адна з вэрсіяў беларускай нацыянальнай ідэі, то, мушу сказаць, вельмі спэцыфічнае ў яго разуменіи паняцця «беларускасць», «нацыянальнасць» і «ідэя».

ЭТЫКЕТКАВАЯ АРГУМЭНТАЦЫЯ

Белдзяржыдэалёгія ня ёсьць ані «беларускай», ані «нацыянальнай», ані «ідэяй»; гэта сукупнасць мэдыйных і адміністрацыйных захадаў, прызначэнье якіх толькі адно: гарантаваць трываласць савецкага этатызму.

Гэтая ідэалёгія найбольш уплывовая? Ну, так, уплывовая ў сэнсе блякаваньяя канцэптуальных дыскусіяў на тэму беларускай нацыянальнай ідэі. Маналягічная дзяржаўная ідэалёгія паклікана стаць заменай публічных дэбатаў на важныя грамадзка-палітычныя тэмы, пазытыўнага мэсыджу яна не зъмяшчае.

4. Залічэнье Беларускай партыі свабоды да ліку расейскіх нацыяналістычных арганізацый

Тут мой апанент мае рацыю. Я памылкова залічыў гэту арганізацыю да расейскіх нацыяналістычных.

Ці з гэтага вынікае, што мая тэза пра наяўнасць расейкага нацыяналізму ў Беларусі пустая? Ці спадар Ластоўскі лічыць, што актыўнасць РНЕ альбо нацыянал-балшавікоў настолькі маргінальная, што ня варта гэтым пераймацца? Ці ён лічыць, што КПБ і ЛДПБ зъяўляюцца вольнымі ад расейскага нацыяналізму? Хіба няма ў беларускіх мэдыях ксенафобіі і антысэмітызму, інсypіраванага расейскім нацыяналізмам? Ці спадар Ластоўскі адмаўляе наяўнасць узаемнай сымпатыі паміж расейскім нацыяналізмам і прадстаўнікамі беларускай улады?

Слушнае выкрыцьцё памылкі, якую я сапраўды дапусьціў у дачыненьні да адной з арганізацый, не зъяўляеца падставай, каб намякаць на чыосьці паранайдальнасць ці прадузятасць. Каб адхіліць тэзу пра наяўнасць і прагрэс расейскага нацыяналізму ў нашай краіне, патрэбна неяк па-новаму інтэрпрэтаваць факты пра РНЕ, нацболаў, КПБ і іншых, паказаць, што гэтыя факты насамрэч «бяскрыўдныя» альбо іррэlevantныя для працэсу нацыябудавання і паўстанання грамадзянскай супольнасці ў Беларусі.

5. На кіраваньне Аляксандра Лукашэнкі «звальваюцца ўсе папрокі за палітычную і ідэалагічную паразу беларускага нацыяналізму»

Насамперш хацеў бы спытаць: ці гэтая фармулёўка: «звальвающа ўсе папрокі» зъяўляеца непазыбежнай, ці ўсё ж *пазыбежнай* прымітывізацыяй?

Падрабязны аналіз лёсус беларускага нацыяналізму ня быў аб'ектам майго тэксту, таму я абмежаваўся толькі да ўказання на два фактары яго слабасці (хоць А. Ластоўскі заўважыў толькі адзін): 1) панаванье прасавецкага (і адначасова прарасейскага) рэжыму; 2) развязцё гуманітарных навук (у прыватнасці, пранікненне ў беларускую навуку сацыяльнага канструктыўізму, які паставіў пад сумнеў эсэнцыялісцкія прадпасылкі нацыяналізму 1990-х гг.). Калі спадар Ластоўскі з гэтым ня згодны, то ахвотна пазнаёмлюся зь ягоным поглядам. Аднак у сваім крытычным водгуку ён абмежаваўся каментаром, сформуляваным нейкай прасыцяцкай мовай, прымітывізуючы такім чынам маё меркаванье на гэты конт.

Іншы прыклад «непазыбежнай прымітывізацыі»:

ПЁТРА РУДКОЎСКІ

Збліжэньне [«беларускамоўных» і «расейскамоўных»] хутчэй выглядае як бліскучая перамога Булгакава, Дынька і Рудкоўскага над расейскамоўнымі інтэлектуаламі, якія вымушаныя былі зъмяніць свае пазыцыі і далучыцца да шэрагаў прыхільнікаў беларускай нацыянальной ідэі,

— рэфэрое спадар Ластоўскі. Брыдкая дэзынтарпрэтацыя. Што «выглядае» з майго тэксту, дык гэта тое, што погляды «Булгакава, Дынька і Рудкоўскага» фармаваліся ў значнай ступені ў кантэксце дыскусіі з «расейскамоўнымі», а ніякіх намёкаў на «бліскучую перамогу» першых над другімі ў мяне няма. Няма ў мяне таксама выказваньняў, якія б выяўлялі стаўленьне да В. Шпарагі ці Я. Палескага як да нейкіх «нэафітаў»; аўтарскія права на гэта акрэсленіне належаць выключна спадару Ластоўскаму.

6. Цытата:

Супрацьпастаўленьне Пазыняком лібэралізму і дэмакратыі Рудкоўскі лічыць інтуіцыйнай паліталёгіяй, ніякім чынам не звязанай з эмпірыкай ды лягічным аналізам. Праўда, дзеля абвяржэння такога супрацьпастаўлення выбудоўваецца яшчэ больш сумнеўная генэалёгія дэмакратыі зь лібэральнаі думкі, бо першымі лібэраламі былі Дэмакрыт і Пэрыкл (!!).

У зносы спадар Ластоўскі дадае:

Напэўна, усіх сучасных палітолягаў, якія ўсё ж разводзяць дэмакратыю і лібэралізм, таксама трэба съпісаць туды ж, куды і Пазыняка — на съметніцу гісторыи.

Першае: у мяне ёсьць тэза, што лібэралізм і дэмакратыя — рэчы ўнутрана ўзаемазвязаныя, а спадар Ластоўскі прыпісаў мне тэзу, што дэмакратыя, маўляў, генэалягічна выводзіцца зь лібэралізму. Пытаньняў «генэалёгіі» я не ўздымаў.

Другое. Таго, што Дэмакрыт і Пэрыкл былі «першымі» лібэраламі, я не казаў. Ну, а тое, што яны рэпрэзэнтавалі лібэральную думку, па-моіму, відавочна. Хоць небагата захавалася дакумэнтаў наконт грамадзка-палітычных поглядаў гэтых двух старожытных грэкаў (першы зь іх — філёзаф, другі — военачальнік), то ўсё ж тых фрагмэнтаў, якія засталіся, дастаткова, каб ідэнтыфікаўца іх грамадзкую аксіялёгію. Да зволю тое-сёе зацітаваць: «*Убогасць дэмакратыі лепшая, чым дабрабыт манархii або арыстакратыi, гэтаксама як свобода лепшая за няволю*», — казаў Дэмакрыт. А вось цытата з прамовы Пэрыкла:

Свабода, якой мы цешымся [у грамадзка-палітычным жыцьці], пашыраецца на наша штодзённае жыцьцё: мы не пазіраем з падазрэннем адзін на аднаго і не асуджаем суседа, калі той хоча ісьці ўласным шляхам. (...) У палітыч-

ных спраах мы не ўспрымаем дыскусію як нагоду для абрэзы, але як неабходны крок на шляху мудрага дзеяньня. Мы верым, што шчасьце ёсьць плёнам свабоды, а свабода — плёнам мужнасці...

Калі прымем, што канстытуцыйным элемэнтам лібэралізму — пры ўсёй яго дыфэрэнцыяванасці і разгалінаваньнях — ёсьць акцэнт на свабоду як найвышэйшую каштоўнасць, то Дэмакрыт і Пэрыкл (і шэраг іншых старажатнагрэцкіх мысльяроў і дзеячаў) паўстануць як прадстаўнікі лібэральнай думкі. Цікава таксама, што, крытыкуючы лібэралізм, Пазъняк паслугоўваецца вельмі падобнымі рытарычнымі прыёмамі, што і Плятон, калі крытыкуе дэмакратыю.

Трэцяе. «Інтуіцыйнасць» пазънякоўскай паліталёгіі съцверджана *не* на падставе самаго факту, што Пазъняк фармулюе тэзу Т, а на той падсеатве, што Пазъняк падмацоўвае яе *per analogiam*: лібэралізм у стасунку да дэмакраты — гэта тое самае, што маньерызм у стасунку да рэнэсансу. (Спадзяюся, спадар Ластоўскі бачыць розніцу паміж *тэзай* і *способам падмацоўвання* тэзы.) Ну і калі тыя ананімныя сучасныя палітолягі, пра якіх згадвае А. Ластоўскі, «разводзяць» дэмакратыю і лібэралізм, абапіраючыся на аналёгію паміж маньерызмам і рэнэансам (хоць ня думаю, што яны так робяць), то так, я гатовы іх таксама прызнаць адэптамі «інтуіцыйнай паліталёгіі». Толькі надалей ня бачу сувязі паміж азначэннем кагосці як «*інтуіцыйнага палітоляга*» і «*выкіданьнем на съметнік гісторыі*». Гэтае інтэрпрэтацыяне свавольства А. Ластоўскага — пастаяннае прыпісваныне апанэнту нейкіх «цёмных» намераў — ставіць пад сумнеў яго інтэлектуальную сумленнасць.

7. Цытата:

У дадзеным выпадку нас хутчэй цікавіць ня сутнасць аргумэнтаў *ці тое, на чыім баку праўда*. Зьдзіўляе тое, што каб аспрэчыць тэзісы Акудовіча, аўтар «Беларускай нацыянальнай ідэі ў XXI стагоддзі» часцяком паўтарае рыторыку, якая прадукуеца ў межах правага дыскурсу.

Гэта чарговая падстава, каб паставіць пытаныне пра матывы напісаныя спадаром Ластоўскім крытычнага водгуку. «Сутнасць аргумэнтаў» яго не цікавіць. Не цікавіць яго таксама «*тое, на чыім баку праўда*». Пазначана, праўда, «у дадзеным выпадку», але я хацеў бы спытацца: а ці ёсьць такія выпадкі, у якіх спадара Ластоўскага цікавіць праўда і сутнасць аргумэнтаў?

Што значыць «*аўтар часцяком паўтарае рыторыку з правага дыскурсу*»? Аналіз «дэканструктарскіх» тэзаў Акудовіча праведзены ў мяне згодна з навуковымі стандартамі: ёсьць ідэнтыфікацыя абшару, да якога адносяцца тэзы, ёсьць лягічны аналіз (літаралізацыя), і ёсьць супастаўленыне тэзаў з фактамі з адпаведнага абшару. І ён, гэты аналіз, не зьяўляеца ані правым, ані левым, гэтаксама як не зьяўляеца сінім або зялёнym. Зь ім можна не пагаджацца, але пры ўмове, што ўказаныя тыя месцы, якія выклікаюць сумневы і названыя падставы

сумніву. Спасылка на нейкую «правую рыторыку», якая «зъдзіўляе», — гэта свайго роду *этыкетка ў аргумэнтациі*.

Што ж, прыкра, што майго апанэнта не цікавіць — як ён сам прызнаецца — сутнасьць аргумэнтаў. Калі крытыка не арыентаваная на сутнасьць аргумэнтаў і на выясьненые праўды, то гэта ўжо ня крытыка, а вэрбалізм і пустая лягамахія.

8. Цытата:

Пры разглядзе поглядаў Акудовіча чамусьці выключаецца апошняя яго кніга «Код адсутнасьці» (...) Рудкоўскі палічыў за найлепшае прамаўчаць пра гэту кнігу. Як ужо адзначалася, «Беларуская нацыянальная ідэя ў XXI стагоддзі» больш падобная на зачытку інтэлектуальнай прасторы і вызваленіне месца для новага прарока, які абвясціць сапраўдны гарманічны шлях для Беларусі. Але рэцэпт Рудкоўскага падобны на дублікат таго, што ўжо прамоўлена ў «Кодзе адсутнасьці». На месцы прарока ўжо топчацца Акудовіч, і трэба ж было нешта зрабіць, каб яго адтуль прагнаць. Як вядома, найлепшы спосаб інтэлектуальнага забойства — гэта замоўчаныне, і ім эфэктыўна карыстаецца Рудкоўскі (вылучана мною. — П. Р.).

Тут мне ўспомнілася адно драматычнае апавяданыне пра сталінскую эпоху (на жаль, ня памятаю назвы гэтага апавяданыня). Адна газета, якая называлася, здаецца, «Сталінскі веснік», начальства абвінаўціла ў тым, што той выступае супраць камунізму, у прыватнасьці, супраць таварыща Сталіна. На якой падставе? Во гэты журналіст скажіў выказваныне Сталіна. Цытуючы Сталіна, ён замяніў працяжнік на коску... Пратяжнік — казалі ідэолігі — съведчыць пра тое, што таварыш Сталін надаваў асабліве значэніне выражанай думцы, а тут хтосьці робіць съвядомую спробу прынізіць значэніне гэтае думкі, замяняючы працяжнік на коску. Вось так.

Чаму я — са словаў спадара Ластоўскага — «прамаўчаў» пра кнігу? Прамаўчаў — ён адказвае — бо хацеў зьдзейсніць «інтэлектуальнае забойства» Акудовіча. Разумаваныне як у тым апавяданыні: не паставіў працяжнік, значыць, хацеў скажіць важную думку таварыша Сталіна...

З гэтакага разумаваныня спадара Ластоўскага можна было б проста пасьмяяцца, калі б не было ў гэтым нечага трагічнага. А трагічнасць (не бяз дозы камізму, канечнече) палягае ў тым, што Ластоўскі, апантаны выкryванынем апанэнта і прыпісванынем яму самых чорных інтэнцыяў, не заўважыў, што апошняя кніга Акудовіча «Код адсутнасьці» ў мяне ня толькі «не замоўчвае», а цэлыя пяць старонак прысьвежаныя прэзэнтацыі і аблекаваныню гэтай кнігі (!!!). Спадару Ластоўскі, разгарнече яшчэ раз маю кніжку і прагледзьце старонкі ад 19 да 24. На гэтих старонках я тое і раблю, што ўважліва, з належнай эмпатыяй, абмяркоўваю «съвядома замоўчаную» кнігу «Код адсутнасьці». Праўда, спасылкі ў мяне пададзеныя там на электронную вэрсію гэтай кнігі, а менавіта, лекцыі Акудовіча пад назвай «Нацыянальная парадыгма», што чыталіся ў Белкалагіюме. Кніга «Код адсутнасьці» — гэта папросту папяровая вэрсія тых лекций.

ЭТЫКЕТКАВАЯ АРГУМЭНТАЦЫЯ

Што мяне страшэнна зьдзіўляе, дык гэта тое, што спадар Ластоўскі, прачытаўшы мой вялізны пасус, прысьвечаны *de facto* «Коду адсутнасці», нават не заўважыў, што абміркоўваецца там менавіта гэтая кніга. Беручы пад увагу, што ў гэтым пасусе маеца добры тузін цытатаў (прычым даволі разгорнутых) з «Коду адсутнасці», не магу паверыць, што хтосьці, хто чытаў гэтую кнігу, мог не заўважыць, што менавіта гэтая кніга зъяўляеца прадметам аналізу. Значыць, спадар Ластоўскі не чытаў «Коду адсутнасці» альбо чытаў яго вельмі павярхоўна. Значыць, тое «адкрыцьцё», якое з важным выглядам робіць спадар Ластоўскі, што, маўляў, калі б Рудкоўскі ўзяў пад увагу «Код адсутнасці», то «*многае прайасьнілася б*», ёсьць ня чым іншым, як пантовым прыёмам ідэоляга, які, імітуючы інтэлектуальную крытыку, намагаецца выставіць апанэнта ў максымальна непрырабным съятле. Але такія мэтады зазвычай абарочваюцца супраць тых, хто іх ужывае.

* * *

Што можна сказаць пра «крытыку» А. Ластоўскага? Што можна сказаць пра тэкст, які характарызуецца ніzkай лягічнай культурай, ігнараваньнем прадмету дыскусіі, прыпісаньнем апанэнту цёмных матываў і дзе замест сутнаснай аргумэнтацыі зъяўляеца этикеткавая аргумэнтацыя? Ці мэтай палемічнага выступу А. Ластоўскага была сапраўды крытыка (аргумэнтаванае выяўленыне інтэлектуальных хібаў), ці, хутчэй, перадражніванье апанэнта? Колькі ў ім рацыянальнасці, а колькі — інтэлектуальнага шарлятанства?

Як адказаць на пытаньне, што ўяўляе зь сябе беларускай нацыя?

Паслоўе да рэцэнзіі А. Ластоўскага

Бадай, крытыка і рэцэнзаванье становяцца ўжо натуральным элемэнтам беларускага інтэлектуальнага жыцця. І гэта ня можа ня радаваць. Тым больш, калі рэцэнзэнта адрознівае бліскучы палемічны стыль, трапнасьць заўвагаў, мэтадычнасць і скрупулёзнасць разбору асабліва значных момантаў. Рэцэнзія Ластоўскага важная ня толькі выкананьнем свайго наўпроставага прызначэння, але і тымі развагамі, якія яна выклікае.

Развагі зьяўляюцца зь некалькіх нагодаў, што тычацца нормаў інтэлектуальнай працы. Ці існуе якаясьці форма ажыццяўлення канцептуалізацыі паняткаў, у дадзеным выпадку паняткаў «нацыя» і «краіна»? У якіх працэдурах магчыма рэалізацыя заявы на пабудову той ці іншай канцепцыі? І, урэшце, як мы можам распазнаваць усе гэтыя працы, каб ставіцца да іх па сутнасьці і па зъмесце? І ці становіцца ўсё гэта неадрозным і нераспазнавальным, калі ўсе гэтыя працы ствараюцца згодна зь іншымі падыходамі?

Тацяна Вадалаўская — сацыёлаг, кандыдат сацыялягічных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытуту сацыялягіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Суаўтар кніг «Этническая и гражданская принадлежность в восприятии населения современной Беларуси». (Мінск: Белорусская наука, 2006 (разам з Л. Навуменкай)), «Становление и развитие сообществ» (Мінск, 2008 (разам з В. Мацкевічам)), «Организационно-деятельностные игры» (Мінск, 2008 (разам з А. Ягоравым)), «Качество и образ жизни в Беларуси: эволюция и возможности трансформации» (Мінск, 2008 (разам з В. Мацкевічам)). Апошняя публікацыя ў «ARCHE» — палеміка «Ці руйнуюцца дыкататуры» (10/2006).

Мяркую, усе яны не пустыя. Гэта пытаныні функцыянаваныня інтэлектуаль-нага поля і нашага ўзаемадзеяньня адносна такога агульназначнага аб'екту, як «нацыя» альбо «нацыянальная ідэнтычнасць». Аўтар рэцэнзіі мае даволі вы-разныя ўяўленыні пра тое, як павінна ісьці канцэптуалізацыя. Аўтары кнігі — таксама. І гэта зусім розныя ўяўленыні і розныя падыходы. Але гэтае адрозь-ненне не адлюстраванае ў самой рэцэнзіі. Таму лічу неабходным пазначыць важныя моманты ў канцэптуалізацыі, якімі мы кіруемся ў сваім падыходзе і якія былі рэалізаваныя ў кнізе. Яны ня самыя распаўсядженыя сярод беларускіх інтэлектуалаў, калі не сказаць экзатычныя. Але, як нам падаецца, для тых, хто працуе ў іншых падыходах, карысцьней пасправаваць асвоіць іншыя магчымасці, чым, ігнаруючы іх, выбіраць адно той зъмест, які ўкладаецца ва ўласныя схемы і ўяўленыні.

Такім чынам, у сваёй працы мы зыходзім з наступных уяўленыні:

1. Пабудова канцэпцыяў, тэорыяў, праца з паняткамі і г. д. заўсёды зыходзіць з практичнай дзейнаснай задачы. Акурат з гледзішча развязаныня гэтай зада-чы мы можам вызначаць адэкватнасць тэорыяў і канцэптаў. Задачы заўсёды зъвернутыя ў будучыню, нават калі для іх развязаныня нам трэба разьбірацца зь мінульм. (К. Лотцэ: «Тое, што павінна быць, зъяўляеца падмуркам таго, што ёсьць».)
2. Любая канцэпцыя мае мноства формаў падачы: ад ляканічнага тэзісу да шматтомных выданыняў з тэарэтычнымі вышукамі і дакумэнтамі дзеля арганіза-цыі дзейнасці, што рэалізоўвае гэтую канцэпцыю. Кожная з гэтых формаў мае сваё месца і прызначэнне.
3. Праца дзеля пабудовы канцэпцыі можа пачынацца практична зь любога зъмястоўнага элемэнту, толькі з тым абмежаванынем, што на дадзены момант ён самы важны і праблемны для вызначэння і далейшага канцэптуальнага развязвіцца. (У прыватнасці, для канцэпцыі сучаснай беларускай нацыі мы лічылі такім самым праблемным элемэнтам уяўленыні пра сучаснага грамадзяніна Бе-ларусі. Адсутнасць такіх распрацаваных уяўленыні альбо нават пастаноўкі гэтай праблемы ў інтэлектуальных досьледах беларускай ідэнтычнасці зъяўляецца падставай для крытыкі праектаў ідэнтычнасці.)
4. Праца з паняткамі і ўяўленынямі ў рамках канцэпцыі, з аднаго боку, арыен-таваная на развязаныне задачы (будучыня), зь іншага боку, абапіраецца на гіста-рычнае разгортваныне і зъмену зъместу гэтых паняткаў.
5. Распрацоўваныне канцэпцыі, якая прэтэндуе на рэалізацыю ў сацыяльнай практицы, ня можа ажыццяўляцца вузкім колам інтэлектуалаў, якой бы высо-кай кваліфікацыі яны ні былі. Гэта працэс шырокай камунікацыі, у тым ліку з прадстаўнікамі альтэрнатыўных прапановаў, з спэцыялістамі ў розных дысцып-лінах, здольных паглыбляць распрацоўкі, і, вядома, з практикамі. Тут важныя крытыка, наяўнасць апанэнтаў і сумесная праца. Можна сказаць, што канцэп-туалізацыя пачынаеца з «укідваньня» і потым разгортваеца паралельна з трансъляцыяй, рэалізацыяй і зъмястоўным узбагачэннем.

ТАЦЯНА ВАДАЛАЖСКАЯ

Таму, беручы пад увагу сапраўды каштоўныя заўвагі з нагоды аналізу праектаў беларускай ідэнтычнасці, бачым неабходнасьць крытыкі і самога способу працы, і, галоўнае, асноўнага руху ў зъмесце. Гэты рух застаўся незаўважны ў рэцэнзіі. Зъмест жа кнігі палягае ў фармулёўцы проблемы панятку сучаснага беларускага грамадзянства як цэнтральнага элемэнту нацыянальнага праекту для Беларусі і зъместу грамадзянскай адукацыі. З працы над гэтым паняткам мы пачынаем канцептуалізацыю.

Кніга не выпадкова выйшла ў сэрыі «Беларусь для пачаткоўцаў»: мы разам з чытачамі пачынаем разъбірца з тымі пытаннямі, якія актуальныя з моманту зъяўленення незалежнай дзяржавы Беларусь, але да гэтага часу не развязаныя. З гэтай пазыцыі крытыку і супрацьлеглыя погляды мы разглядаем як далучэнне да гэтай працы ў той самай меры, як і ўлучэнне ў дапрацоўку і раззвіцьцё нашых ідэяў.

З расейскай

ВІТАЛЬ ПАНАМАРОЎ

Фэнамэналёгія нацыі

Публікацыя, якая абміркоўваеца ў артыкуле:

Грох, Міраслаў. У нацыянальных інтарэсах. Патрабаваньні й мэты эўрапейскіх нацыянальных рухаў XIX ст. у параўнаўчай пэрспэктыве.

Пераклад з чэскай Алеся Карцеля // ARCHE. 2007. № 6, 7—8, 10.

Ёсьць нейкая дзіўная эпістэмалагічная чароўнасць у чытаньні ў Кіеве працы Міраслава Гроха «Патрабаваньні й мэты эўрапейскіх нацыянальных рухаў XIX ст. у параўнаўчай пэрспэктыве» ў беларускім перакладзе. Гэтае чытаньне спакушае паводле прадпісанняў Імануіла Канта «накінуць» здабыткі Грохавай кампаратывістыкі на ўкраінскі ды беларускі досьвед запозыненага нацыятаўварэння (згодна з знакамітым вызначэннем Міколы Рабчука¹). Яно таксама съведчыць пра запозыненасць тэарэтычнага забесьпячэння ўкраінскага нацыятаўварэння ў параўнаньні з беларускім, і адставаньне тут — прынамсі на пераклад гэтага Грохавага твору. Асаблівая прыемнасць гэтага чытаньня — назіраць, наколькі *sine ira et studio* праскі прафэсар дасьледуе тэму, як заўзята ён трymаеца ўласнай мэтадалагічнай устаноўкі: пакінуць у перадпакоі свайго рабочага кабінэту і нацыянальныя, і антынацыянальныя прымхі і забабоны. Адмысловае задавальненне — чытаць, як аўтар разъвейвае чуткі пра прывід нацыяналізму, што блукае па Эўропе, або як ён кіп'ць зь «лекараў», якія шукаюць лекаў ад «небясьпечнай хваробы» нацыяналізму. І ўжо амаль эстэтычная асалода — прасочваць у разнастайнасці формаў эўрапейскіх нацыянальных рухаў XIX ст. лёгіку разгортвання этнічнай супольнасці ў мадэрную нацыю.

Дзейныя асобы Грохавай кнігі — блізу трох дзясяткаў эўрапейскіх этнасаў (а пасыля нацый), якія тады жылі (а сякія-такі і дагэтуль жывуць) на сваёй зямлі ў чужой дзяржаве. Георг Вільгельм Фрыдрых Гэгель называў іх «негістарычнымі народамі», Пётар Аркадзевіч Сталыпін — «іншародцамі», Юры Андруховіч² — «нешчасцілівымі супольнасцямі», а Міраслаў Грох у адпаведнасці з паняцце-вым аппаратам нацыялёгіі сярэдзіны мінулага стагодзьдзя мянуе сваіх герояў «малымі народамі» і «непаноўнымі этнічнымі групамі».

Віталій Панамароў — філёзаф, эсэіст. Жыве і працуе ў Кіеве. Апошняя публікацыя ў «ARCHE» — эсэ «Адна душа, у адным доме» (10/2008). Гэтае эсэ было напісаное для кіеўскага месячніка «Критика» і друкунецца з дазволу яго рэдакцыі і аўтара.

Насамрэч усе гэтая «нешчасылівяя супольнасьці» праста занадта гістарычныя, каб быць шчасылівымі. Да таго ж шэраг тых «малых» народаў налічваў колькі мільёнаў чалавек кожны — напрыклад, у 1897 г. украінцаў толькі ў Расейскай імпэрыі было 35 мільёнаў, а беларусаў — больш за 5 мільёнаў. Таму гнасэалалягічнай нязграбнасьці гэтага паняцця не зъмякае нават аўтарава спроба апраўдацца: маўляў, вызначэнье «малыя» (у прыватнасьці, што да нацыянальных меншасьцяў) ёсьць ня колькасным, а тыпалягічным. А «непанавуючыя этнічныя групы» ў Эўропе XIX ст. не *панавалі ў сваёй старонцы*³ праста ў выніку таго, што былі свайго часу заваяваныя шчасылівейшымі за іх «дзяржаўнымі» народамі (зрэшты, народы недзяржаўныя ды народы паняволеные разрозніваў яшчэ Вячаслаў Ліпінскі⁴). Дзеля гэтага нацыянальныя рухі ў эўрапейскіх калёніях Аўстрыйскай, Асманскай і Расейскай імпэрыяў былі рухамі сутнасна вызвольнымі, нават калі тыя *белыя нэгрэры* да пары ня бралі зброі ў руکі (і тут будзе карэктным Грохава *тыпалягічнае* вызначэнье такіх рухаў як паўстанчых). Таму кожнаму зь безъдзяржаўных тады эўрапейскіх этнасаў можна было закінуць тое, у чым *кіевлянінъ* Васілі Шульгін⁵ увесень 1919 г. вінаваці *кіеўскіх габрэяў*: усе гэтая нацыянальныя рухі сапраўды руйнавалі дзяржавы, якіх яны не стваралі.

Але пераўтварэнне імпэрыяў Эўропы ў *мёртвы попел*⁶ яшчэ не было патрабаванынем ці мэтаю гэтых рухаў ані ў фазе А (акадэмічнай), ані ў фазе Б (асьветніцкай і агітацыйнай). Паводле Гроха, на гэтых стадыях галоўным матывам дзеянасьці *піянэраў* нацыянальных рухаў было жаданье дамагчыся для сваіх этнасаў паўнавартаснага сацыяльнага існавання — найперш моўнага раўнапраўя, палітычнага самавызначэння і паўнаты сацыяльнай структуры (чытач у Кіеве, напэўна, прыгадае тут народніцкую ідэю «безбуржуазнасьці ўкраінскай нацыі» і знакаміты афарызм аднаго з урадоўцаў Украінскай Народнай Рэспублікі: маўляў, украінская дзяржава мае быць дзяржавай мужыцкай, або яе ня будзе зусім). Паколькі на кожным этапе мадэрнізацыі недзяржаўныя і паняволеные этнічныя супольнасьці мелі розныя ўяўленыні пра паўнату нацыянальнага быцця, то й патрабаваныні і мэты нацыянальных рухаў былі розныя. Аднак усе яны абапіраліся на тры падставы: першая — новыя палітычныя і сацыяльныя патрэбы «безъдзяржаўнай» этнічнай групы, якіх яна ня можа задаволіць у рамках дзяржавы паноўнай нацыі; другая — перажыванье членамі гэтай групы адчуваюна ўласнага бясправ'я на сваёй зямлі і ўсведамленье гэтай дыскрымінацыі акурат як нацыянальнай, а ня станавай, клясавай, ідэалалягічнай ці канфесійнай; трэцяя — разуменне імі такога стану рэчаў як канфлікту інтэрэсаў.

Тым ня менш *абуджальнікамі* рухала яшчэ і адчуваюна пагрозы самому існаванню іхнага заснулага народау, усъведамленыне таго, што без трансфармацыі ў

¹ Сучасны ўкраінскі пісьменнік, паэт, культуролаг і палітолаг.

² Сучасны ўкраінскі паэт і пісьменнік.

³ Словы з украінскага гімну: «Запануем і ми, браття, у свойій сторонці».

⁴ Украінскі гісторык першай трэціны XX ст.

⁵ Рэдактар газеты «Кіевлянін», ідэолаг расейскага манархізму.

⁶ «Попел імпэрыяў» — галоўны твор украінскага паэта-нэаклясыка Юр'я Клэна (сапраўднае імя — Освальд Бургарт).

мадэрную нацыю — такую, як усе суседнія «дзяржаўныя» народы, — ад яго праста *не застанеца съледу на зямлі*⁷. Вось жа, *піянэры* эўрапейскіх нацыянальных рухаў дамагаліся для сваіх супольнасцяў палітычнага статусу найперш як «брані» для абароны ад асыміляцыі. Яна, на думку Гроха, набыла звыклую для нас нэгатыўную маральную афарбоўку адно з пашырэннем у Эўропе мадэрных уяўленіняў пра нацыю як індывідуальнасць, што мае адну мову, адны душу *и цела*⁸, адну мінувшчыну й адну будучыню, і з таго часу ўсе намаганыні расчыніць недзяржаўны народ у паноўнай нацыі *абуджальнікі* будуць успрымаць як замах на забойства гэтай унікальнай індывідуальнасці.

На жаль, Грох не бярэ да ўвагі таго, што пагроза асыміляцыі аказалася яшчэ й магутным чыннікам фармавання нацыянальных рухаў — яна, так бы мовіць, вырабіла зь нібыта негістарычнага народу палітычную (і ўжо таму гістарычную) нацыю. Акурат так, напрыклад, палітыка *обрусенія инородцев*, у якой аб'ядналі свае высілкі чыноўнікі Расейскай імпэрыі, расейскія інтэлігенты і ўжо русіфікаваныя прадстаўнікі нацыянальных меншасцяў, парадаксальным чынам паскорыла паўстаныне нацыяў зь недзяржаўных этнасau. Таму «Самостійна Україна» Міколы Міхноўскага⁹ была адказам на «Эмскі акт»¹⁰ Аляксандра II Раманава — хаця й адкладзеным на чвэрць стагодзьдзя, але *адэkvатным і асымэтрычным*.

Яго адэkvатнасць была простым наступствам тагачаснай нацыянальнай палітыкі імпэрскіх урадаў — досыць згадаць, у прыватнасці, што прэм'ер-міністар і адначасова міністар унутраных справаў Расейскай імпэрыі Сталыпін акурат барацьбу з украінскім рухам уважаў гістарычнай задачай расейскай дзяржаўнасці. А асымэтрычнасць гэтага адказу ня толькі выявіла несумяшчальнасць архаічнага палітычнага ладу імпэрыяў ды патрабаванняў мадэрных эўрапейскіх нацыянальных рухаў, яна яшчэ і засьведчыла дваістую прыроду тых рухаў — адначасова нацыянальных і грамадзянскіх. На індывідуальным узроўні гэтая дваістасць выяўлялася ў сінхроннасці ператварэння аднаго і таго чалавека з, прыкладам, русіна (або малароса) ва ўкраінца і зь *вернападданага* — у грамадзяніна-ўласніка-выбарніка. А на калектыўным узроўні гэты працэс адлюстроўваўся ў паралельнай трансформацыі супольнасці тых самых русінаў/маларосаў з *хлопства*, з *грамады* ў *сярмягах*¹¹ у *палітычны народ*, — урэшце, у тое палітычна «ізатропнае» грамадзтва юрыдычна раўнапраўных асоб, якое паслья Гэгеля называецца грамадзянскім. Што такія пераўтварэнні былі немагчымыя ў межах імпэрскай палітычнай сістэмы, заснаванай на сэргэгацый паводле нацыянальнай, рэлігійнай і сацыяльнай адзнак, добра разумелі нават ідэйныя апанэнты *абуджальнікаў* — нездарма ж Міхail Юзефовіч¹² *всеподданейше доносіл*, што «украінцы хочуць вольнай Украіны ў форме рэспублікі з гетманам на чале».

⁷ Словы зь вершу Т. Шаўчэнкі.

⁸ Словы з украінскага гімну: «Душу й тіло мі положім за нашу свободу».

⁹ Тэарэтык украінскага нацыяналізму.

¹⁰ «Эмскі акт» (1876) забараняў выданыне кніг на ўкраінскай мове на тэрыторыі Расейскай імпэрыі.

¹¹ Словы зь вершу Т. Шаўчэнкі, гэтак ён акрэсліў сялянаў.

¹² Памочнік апекуна Кіеўскай школьнай акругі, сябра «Асаблівой нарады для прыпыненьня ўкраінафільскай прапаганды», высновы якой сталі асноваю для «Эмскага акту».

Калі такія жаданьні інтэлектуалаў становяцца патрабаваньнямі й мэтамі нацыянальнага руху, гэта съведчыць пра тое, што ён нарэшце набыў так жаданай імі масавасці, што «бездзяржаўная» этнічная група ўжо дасягнула фазы В (масавы рух) і ўсьведамляе сябе культурна непаўторнай і палітычна самадастатковай супольнасцю, г. зн. нацыяй. З гэтага часу крыніцай яе палітычных аргумэнтаў і патрабаваньняў будуць згадкі пра ўласную дзяржаўнасць, няхай і страчаную ў далёкім мінулым — як Кіеўская дзяржава, Галіцка-Валынскае княства, Полацкае княства, Вялікамараўская дзяржава або Вялікае Княства Літоўскае (праўда, для гэтага *абуджальнікі* маюць аргументацію або нават «выдумаць» гістарычную пераемнасць супольнасці, бесъперапыннасць яе існаванья акурат на вось гэтай зямлі).

Вядома, найцікавейшымі выглядаюць апошнія старонкі кнігі Гроха, на якіх ён паразоўвае патрабаваныі і мэты эўрапейскіх нацыянальных рухаў у XIX ст. і цяпер. І хоць сучасныя гісторыкі страшэнна ня любяць аналёгій, Грохавы гістарычныя, геаграфічныя і тыпалягічныя паралелі выглядаюць настолькі пераканаўча, што нават на самога аўтара падабенства паміж «тады» і «цяпер» робіць уражанье дэжалю (насамрэч тут, мабыць, дарэчнай гаварыць пра новыя формы клясычных нацыянальных рухаў у новую эпоху і ва ўжо нібыта постнацыянальной Эўропе).

Цяперашнія эўрапейскія нацыянальныя рухі таксама ўяўляюць зь сябе адказ супольнасцяў на выклікі асыміляцыі і пагрозу зынікнення, аднак гэты адказ абняжаны досьведам этнічных чыстак і генацыдаў XX ст. Мэтай мадэрных эўрапейскіх рухаў з'яўляецца таксама і дасягненне паўнаты нацыянальнага быцця, але сёньня ўяўленыні пра яе ўключаюць яшчэ і бяспечнае сталае развіцьцё нацыі пад абаронай Шэнгенскага муру і паўночнаатлянтычнага «парасона» — у таварыстве, паводле выразу Юр'я Андрушовіча, «народаў уратаваных (спасеных)». Цяперашнія масавыя нацыянальныя рухі таксама ёсьць вынікам асьветніцкіх выслілкаў *абуджальникаў*, аднак выкарыстаныне імі сучасных сродкаў камунікацыі робіць іхнюю працу непараўнальная больш эфектыўнай, чым у XIX ст. Гэта вельмі паскарае дасыпваныне супольнасцяў з фазы Б да фазы В і дазваляе хутка мабілізаваць іх на нацыятворчыя акцыі, накшталт Майдану ў Кіеве або Плошчы ў Менску. Цяпер эўрапейскія рухі, як і 120 гадоў таму, таксама абапіраюцца на нацыянальную ідэнтычнасць, аднак яе ядром ужо ёсьць не фальклёр ці бацькоўская вера, а культурны міт і гістарычнае памяць супольнасці, «сканструяваная» інтэлектуаламі паводле тэхналёгіі «ўспамінаць, забываць і прыгадваць ізноў».

Таму, нягледзячы на высновы Гроха, сучасныя эўрапейскія нацыянальныя рухі не завяршаюцца з дасягненнем імі сваёй мэты — стварэння шырокай аўтаноміі або ўласнай дзяржавы. Дый для палітычных і адначасова культурных супольнасцяў, што ўжо разбудавалі дзяржавы ва ўласных нацыянальных інтарэсах, «канец гісторыі», г. зн. завяршэнне нацыянальнага руху — цяпер ужо як працэсу рэгулярнага «перафарматаванья» гістарычнай памяці і «перазагрузкі» калектыўнай і індывидуальнай ідэнтычнасці, — пакуль што не праглядаецца. Тому кнігу Міраслава Гроха «V národním zájmu» можна рэкамэндаваць інтэлектуалам яшчэ і як зборнік мэтадычных рэкамэндацый наконт ператварэння імі сваіх нацыянальных супольнасцяў.

КРЫТЫКА

МАЛГАЖАТА БУХАЛІК

Беларуская вэгетацыя ў Магілёве і Менску

Выданыні, якія абмяркоўваюцца ў аглядзе:

Козлов В. *Школа*. — Москва: Ад Маргинем, 2003. — 288 с.

Козлов В. *Варшава*. — Москва: Ад Маргинем, 2004. — 240 с.

Калі ўвосень 2005 г. у мас-мэдыях падалі вынік прэзыдэнцкіх выбараў у Польшчы, знаёмыя зь недаверам пыталіся адзін у аднаго: слухай, а адкуль ён узяў 54 %? Ці ведаеш каго-небудзь, хто за яго галасаваў? Не. Ну і ня я. Можа, нейкія знаёмыя тваіх знаёмых? Выключана. Дык хто? Раптам аказалася, што акрамя людзей, зь якімі штодня размаўляем, працуем і п'ем піва, ёсьць і іншыя. Вельмі іншыя. І іх багата. Адкуль яны бяруцца і чаму мы іх ня ведаем?

Пра гэта разважаеца ў дэзвюх нашумелых кнігах Уладзімера Казлова «Школа» і «Варшава». Казлоў паходзіць з Магілёва, вучыўся ў Менску і ЗША, даўно жыве ў Москве, піша па-расейску.

ШКОЛА

Перабудова. Хлопец з рабочага раёну Магілёва, Сяргей, вучань дзявятай клясы. Усё ягонае жыццё — гэта ўласна школа, у якой нічога не адбываеца, сустрэчы зь сябрамі з «рабочага» раёну, практика на заводзе, дом з абыякавымі, замкнёнымі ў сябе бацькамі і дзяўчатаў. Сябры ў такой самай сітуацыі, як Сяргей, — нічым асабліва не цікавяцца (акрамя двух аднакляснікаў, маньякаў элек-

Малгажата Бухалік — польская перакладчыца, крытык. Перакладала на польскую творы Барыса Акуніна, Ігара Бабкова, Віктара Ерафеева, Віктара Пялевіна, Аксаны Робскі і іншых кульставых беларускіх і расейскіх пісьменнікаў. На пачатку 2009 г. у яе перакладзе мае выйсці раман Наталкі Бабінай «Рыбін горад». Друкуюцца ў «ARCHE» ўпершыню.

тронікі, зь якіх кпяць астатнія), часам ідуць на нейкі матч, але пераважна папросту стаяць на вуліцы, паляць, гавораць ні пра што ці пра дзяўчат і выпіваюць пляшку самагонкі ці піва; часам б'юцца з хлопцамі з суседніх раёнаў, але неяк нязграбна. Абавязковая вакацыйная практика на заводзе аказваецца жахліва нуднай: дарослыя паводзяць сябе абсолютна гэтаксама — гавораць ні пра што ці пра жонак, часам ходзяць на футбол і пры кожнай нагодзе дый безь яе расыпіваюць у нейкай забягалаўцы (зразумела, у працоўны час) пляшку гарэлкі. Дом: тое самае, маразм. Ніякіх размоваў і агульных тэмаў. Бацька павучае, абкладае матам і задае жыцьцёва важныя пытаныні накшталт «Ці ты наагул задумваесья, што далей, пасъля школы? Ці ня трэба ўжо падумаць?», маці гатуе, дае грошы на вопратку і дакарае, але ўсё гэта без ідэі, бяз мэты, «як ва ўсіх». Відаць, такая пасіўная схема пануе ў сям'і пакаленнямі. Звонку ўсё ОК, у пароўнанні з навакольнымі паталягічнымі сем'ямі — ідylія (ніхто нікога ня б'е, бацькі згодна ездзяць на лецішча, зарабляюць, сварадца, калі бацька вяртаецца нападпітку, маюць таксама нейкія плыткія інтэлектуальныя патрэбы: маці, напрыклад, выпісвае і роўненъка ставіць на паліцы кнігі з сэрыі «Бібліятэка кнігалюба» — хоць не чытае, але прынамсі зьбірае). Бацькі паходзяць зь вёскі і лічаць, што шмат чаго ў жыцьці дасягнулі: кватэра ў панэльным доме і добрая праца паблізу. Яны, відаць, задаволеныя гэтым, хоць чытач раптам уяўляе непазыбежны крах усёй гэтай малой стабілізацыі ў наступныя гады перабудовы; ну але яны яшчэ пра гэта ня ведаюць.

Наступнае пакаленне — Сяргей і яго адналеткі — таксама пагарджае палітыкай і новымі шанцамі на выбар працы (гандаль, мафія і так далей). Відаць, што ў горадзе «яшчэ не пачалося», яшчэ не зявіўся зачын «новага», і рабіць можна толькі тое, што бацькі: адразу пасъля школы ісьці працаўца на завод, завесыці сям'ю і гадаваць дзетак або скончыць навучанье і вярнуцца на той жа завод з дыплёмам інжынэра і крыху вышэйшым заробкам. Два ці тры чалавекі з клясы Сяргея выпраўляюцца вучыцца ў Маскву ці Ленінград і, пэўна, нават маюць нейкія амбіцы і зацікаўленыні, але Сяргей пра гэта не задумваецца, нават не стараецца іх зразумець. Для яго магчымае навучанье ў ВНУ азначае папросту далейшы працяг школы: зазубрыць, здаць, забыць, а ня новы этап у жыцьці, не магчымасыць зразумець тое, што выходзіць па-за схему жыцьця бацькоў. Да яго не даходзіць, што можна жыць іначай. Разам з бацькамі ён кпіць зь няўклюдных аматараў электронікі (якія, пэўна, неўзабаве зоймуцца ўсталяваннем у нейкім гаражы першых юнікс-сервэроў — гэта таленты такога тыпу). Але калі ён закахаецца ў дзяўчыну з падрыхтоўчых курсаў да экзаменаў у ВНУ (на якія ходзіць зь неахвотай, каб бацькі не дапякалі), адбываецца цалкам незразумелае для яго фіяска. Вось жа, дзяўчына запрашае яго да сябе на гарбату. У доме мноства кніг (бацькі — настаўнікі), слухае цікавую музыку і сапраўды спрабуе наладзіць размову хоць на якую тэму. Сяргей ня ўмее размаўляць, задае банальныя пытаныні, паўтарае цалкам бессэнсоўныя звесткі пра сваіх сяброў, школу, бацькоў — ситуацыя становіцца няёмкай, урэшце дзяўчына ў меру далікатна просіць яго, каб больш не спрабаваў зь ёй сустракацца, бо яны адназначна адзін аднаму не пады-

ходзяць. Фактычна, два абсолютна розныя съветы, але да Сяргея нават не да-ходзіць, што ён непрываабны. Нуль праблемы: я ёсьць такі, які ёсьць, ня хоча мяне — ну дык што зробіш. У яго лепей выходзіць зь дзяўчатамі, падобнымі да яго — «ходзіць» зь некалькімі па чарзе, без асабліва вялікіх эмоцый (марозіва ў кавярні, сэкс у адсутнасці бацькоў, провады дадому і г. д.) і відаць, што з часам гэта скончыцца так, як у яго блізкага сябра: «залётам» і шлюбам. Шлюб у гэтым асяродзьдзі — натуральнае наступства «залёту», нейкія іншыя прычыны не ўваходзяць у гульню, прычым ніхто (разам са згаданым сябрам) на гэта ня скардзіцца. Больш за тое, вядома, што такія людзі будуть па меры сваіх магчымасцяў клапаціцца пра дзяцей і старацца як мага прыстойней суставаць у насамрэч выпадковых стасунках — так сама, як і іх бацькі, суседзі і г. д.

З усяе кнігі б'е фаталізм, але фаталізм у досыць мяккай вэрсіі. Сяргей-наратар — хоць моцна абмежаваны (не інтэлектуальна, бо ён досыць спрытны хлапчына, а сацыяльна і, так бы мовіць, мэнтальна), але не ўсьведамляе гэтага, жыве спакойна і, у прынцыпе, здавальняюча. Ніякай экзыстэнцыйнай пусткі, ніякіх душэўных канфліктаў, ніякіх комплексаў. У яго асяродзьдзі німа яшчэ імкненія да фраерства, прагнасці да фірмовых шмотак і прыбамбасаў ці наагул да грошай — пара рублёў на піва і цыгарэты звойжды знойдзецца (ад бацькоў), праца на заводзе надзейная, жытло службовае або па бацьках на гарызонце — чаго больш хацець. Нічога ня зьменіцца нават тады, калі СССР разваліцца і Магілёў апынецца ў Беларусі.

Сяргея не цікавяць замежныя гарады і краіны. Падчас школьнай экспкурсіі ў Ленінград уся кляса пасыля стандартнага і нуднага наведванья Эрмітажу «адрываваецца» (ладзіць дыскатэку) у спортзалі школы, у якой начуе. Яны не ідуць «у горад», бо не спадзяюцца там ні на што адрозніаць ад Магілёва. Перад гэтым свабодную палову дня праводзяць на паляваныні па крамах на сэрвэлат і торцікі для сям'і. Бяспечны маразм і поўная адсутнасць фантазіі, амбіцый, хобі. Да таго ж у самым заканчэныні мілая, поўная спакою сцэна: лета, Сяргей ляжыць зь цяпешній дзяўчынай на даху панэльнага дому, загарае і паглядае на раён.

- Як выпускны? — пытаецца Волька.
- Я ж табе ўжо ўсё расказаў.
- Не, пытаюся ўвогуле, што ты цяпер пра гэта думаеш? Ты ж учора скончыў школу...
- Нічога я асабліва ня думаю. Скончыў — і скончыў.
- Унізе нечая мама галосіць:
- Саша! Саша! Быстра дадому!
- Мяне так таксама матка дапякала, калі я быў малы, — кажу я.
- Мяне мая і цяпер дапякае, калі хоча павыпінацца.
- Я выкідаю бычок. Іскры ад яго разълятаюцца па даху. Сунуся да Волькі, мы смокчамся. Потым я бяру бутэльку, выпіваю глыток і аддаю ёй.
- I канец.

ВАРШАВА

1992 год. Вова (фармальна іншы герой, не такі, як у «Школе», гэтым разам сын выкладчыкаў з Магілёва, але падыход да жыцьця ідэнтычны) прыяжджае вучыцца ў Менск. Ня мае ніякіх адмысловых плянаў, надзеяў ці патрабаваньняў; «падабалася ангельская», таму пайшоў на ангельскую філялётгю, вучыцца без запалу; атрымлівае мізэрную стыпэндыю, здымае пакой у пэнсіянэркі (пазней, на другім курсе, пераяжджае ў інтэрнат), бярэ нейкую дробязь ад бацькоў, але ўсяго гэтага ледзьве хапае на існаваньне. Яму даводзіцца шукаць працу.

Кніга галоўным чынам пра пошуку працы. Паволі раскручваеца свабодны рынак, узьнікаюць першыя фірмы, хоць пераважае дробны «чаўночны» гандаль, продаж на базарных латках і рэкет, г. зн. выбівашыне даніны з дробных гандляроў. Зьяўляецца таксама матывацыя: дарагі заходнія шмоткі, алькаголь, мышны (зразумела, патрыманыя іншамаркі). Вову гэта неяк асабліва не кранае, уласна кажучы, ён ня мае асаблівых патрэбаў і не зайдросціць нечакана абагацелым знаёмым, але трэба зарабіць прынамсі на ежу і жытло. Найперш традыцыйна дабіваецца пасады начнога вартаўніка ў нейкіх дзяржаўных прадпрыемствах, але нічога з гэтага не выходзіць. Першы шоп-тур з магілёўскім сябруком у Москву па сунікеры таксама скончыцца фіяска (аптовыя цэны якраз падскочылі, і ўся двухдзённая выправа пайшла марна, затое Вова каштуе бутэрброды з «Макдональдзу», «бо так трэба»). Адчайна бярэцца за продаж піва на вакзале (традыцыйны занятак пэнсіянэрак, пара бутэлек на дзень за грашы), празь некалькі дзён адбіваецца ад рэкетэраў, а пазней — ад міліцыі. Урэшце вырашае ехаць на гандаль у Польшчу.

Паездкі арганізуе студэнцкі қааператыв. У кожнай групы ёсьць свой «старшы» — дасьведчаны гандляр, які разбіраеца ў польскіх базарах; ездзяць людзі самых розных професій і рознага ўзросту, поўны сацыяльны зрэз. Схема простая: два-тры дні на мясцовых базарах, продаж рэшткаў тавару мясцовым гандлярам, польская гарэлка ў разыўтальны вечар (танная беларуская ўжо прадалася, таму адбываецца, як у анекдоце: «Што зробіш з гэтым сыпітрам?» — «Прадам». — «А што з грашым?» — «Прап’ю».), закуп у беластоцкіх гуртоўнях і — дадому. Польшчы з гэтага гледзішча далёка да зямлі абяцанай: паліцыя «ня ўмешваеца» ў справы беларусаў (г. зн. робіць выгляд, што ня бачыць рэкету), базары паўсюль выглядаюць падобна, наведваць польскія крамы ці хоць бы заскочыць у іх ніхто ня мае ні часу, ні ахвоты. Тавар ідзе па-рознаму, трэба ўважліва слухаць, што добра прадаецца, каб не змарнаваць грошай. Ня маю паняцця, якім цудам, аплаціўшы білеты, начлегі і зборы, наагул можна зарабіць на адной валіцы барахла — відаць, усё ж можна. Капейкі, канечне, але заўсёды нешта, дадатак да пэнсіі, стыпэндый і г. д., што абясцэньяваецца на вачах. Ага, няма рамантыкі ў гэтых паездках за грош. Ну, можа адна гісторыйка пра чалавека, які адразу пасяля пераезду мяжы адкінуўся праз сэрца, а паколькі людзі не хацелі вяртацца, труп запакавалі ў меж у багажнік і спакойна паехалі гандляваць. Наагул паездкі ў агульных рысах выглядаюць так, як іх сабе ўяўляюць палякі: брудныя «гатэлі»,

брудныя аўтобусы, няспынны пералік грошай, гарэлка, выпадковы сэкс (напрыклад, са «старшым» групы — нават не для нейкай канкрэтнай выгады, а хутчэй ад нуды).

Сябры Вовы з Магілёва даюць сабе рады па-рознаму. Большасць надалей загра-зае ў маразьме, але, напрыклад, нейкі Гура круціць інтарэсы ў Польшчы (рэжет, як пазней аказваецца) і досыць няблага з гэтага жыве — мае машыну (напаў-развалены «форд»), здымае кватэру ў цэнтры ў зъяднелага навукоўца, п'е і чапляе цэлыя касякі аглужджаных ягонай тачылай дзяячата. Для бацькоў Вовы — ён звычайны бандыт. З аднаго боку, цяжка зьдзіўляцца іхнаму падыходу, з другога, Гура — адзіны зь нямногіх хлопцаў у Магілёве, якія наагул спрабуюць нешта зрабіць са сваім жыццём. Так дрэнна, і так нядобра.

Празь некалькі паездак «у Польшчу» Вова вырашае пашукаць сталай працы ў Менску і як-небудзь выкарыстаць сваё веданыне ангельскай. Зачапіўся за фірму, якая займаецца сыгналізацыяй для машын (ненадоўга, бо фірму абкрадаюць і яна банкрутуе); пазней у турыстычным агенцтве. Гроши невялікія, але агенцтва — гэта ўжо цывілізаваная мадэль бізнесу: яе ўладальнік-энтузіяст доўгія гады арганізоўваў краязнаўчыя экспкурсіі, заплыви на байдарках і г. д., ён ня робіць «падставаў», выстаўляеца на турыстычных кірмашах, падпісвае контракты з замежнымі бюро. Агенцтва сур'ёзна зъмяняе ўспрыніяцце ўсіх кнігі: съпярша яна чытаеца як твор пра сучасную Беларусь, пазней — нечакана — пачынаеца парапананыне з пачаткам 1990-х у Польшчы...

І яшчэ: Беларусь стала незалежнай дзяржавай, што Вову і большасць яго знаёмых мала цешыць. *«Раньше Москва была столицей, и все знали, а теперь? Теперь что, Минск — столица? Гауно этот Минск, гауно»*, — кажуць людзі і нават ня думаюць пераходзіць на беларускую мову, хоць яна ўжо зъяўляеца ў мэтро, рэкламе і мас-мэдыйах. Нешматлікія (пераважна старыя і неадукаваныя) карыстаюцца трасянкай, па-беларуску раптам загаварыў адзін універсітэтскі выкладчык, і на кожным кроку патэтычна за гэта апраўдваеца. Пэнсіянэрка Ніна, у якой жыве Вова, наракае на трасянцы, што ва ўсім вінаватыя *«Усё гэтые паляки паганые... — Шушкевич и Кебич. Ни любить яны беларусау...»*. П'яны мужык у цягніку:

А чаго цяпер па радыё гаварат «паважаныя спадары»? Вот ты мне патлумач, чаго эта я — і «спадар»? Быў усю жызынь таварыш, а цяпер, на хуй, спадар.

На гэтым фоне часам зъяўляеца нейкая маніфэстацыя нацыяналістаў, якую падазроня ўспрымаюць мінакі (зноў лезуць немаведама куды). Маразм, нестабільнасць і перадусім уражаныне, што «здабыць незалежнасці» — гэта нейкая маніпуляцыя, пераапрананыне, за якім стаяць цёмныя інтарэсы намэнклятуры.

Вова ўсё жыццё плыў па цячэныні, і неяк гэта выходзіла, аднак цяпер нават пры яго сціплых патрабаваннях — жыццё па здымных кватэрах, харчаваныне ў дабітых сталоўках, старыя шмоткі, часам нейкае піва — грошай са стыпэндыі

не хапае нават на тое, каб праста выжыць. Бацькі няўклюдна спрабуюць дапамагчы, ва ўсякім разе робяць выгляд, што дапамагаюць, хоць самі, пэўна, у гэта ня вераць: бацька перыядычна ўрачае сыну пакамечаныя пяць даляраў (якраз столькі каштуюць два напоі ў менскім клубе ці порцыя «травы» на пяць касякоў) і абяцае «ў разе чаго» прадаць сабраны за гады «крышталь». Маці пратэстуе:

— Ня дам я табе яго прадаваць — яничэ, можа, на хлеб прыйдзеңца мяніць.
Калі ўжо закруцилася — ня спыніцца. Хоць бы грамадзянскай вайны не было.

«Вучыся, вучэнье найважнейшае», — гучыць у ягоных вуснах недарэчна, бо самі яны ў гэта ня вераць. Менскія знаёмыя бацькоў, добра выхаваныя, стараюцца трymаць планку, але бядуюць: ім не стае на асноўныя рэчы, яны эканомяць нават на съятле ў прыбіральні. Вова са сваёй вучобай застаецца абсалютна самотны, старэйшае пакаленые дэзарыентаванае і ў роспачы, даюць сабе рады толькі прайдзісвяты з тых, што выжывуць ва ўсякіх умовах. Сустрэты ў псыхіятратычнай клініцы (лекар канстатаўваў у Вовы «агульнае псыхічнае знясіленне») бізнэсовец кажа, што толькі адзін чалавек з тысячы мае талент да бізнэсу, а рэшта раней ці пазней завальвае справу. Пэўна, мае рацыю, Вова адназначна ня той адзін з тысячы.

Зь дзяўчатамі ў яго таксама ня ладзіцца. Большаясьць, асабліва прыезныя, разглядаюць хлопцаў як спонсараў, дабіваючыся ад першага спаткання выпіўкі на дарагіх (хоць і паганых) дыскатэках, а калі «ў фраера канчаецца бабло», без тумачэнья перасядаюць да іншага століка. Прывезныя заляцаюцца да арабаў, «залітаюць» і робяць аборты, спрабуючы «падчапіць» добра забясьпечаных «круцікаў». Дзяўчаты зь Менску — гэта, у сваю чаргу, іншы съвет: яны на ўтрыманыні бацькоў, у іх нібыта ўсё ёсьць, але яны мараць зъехаць на Захад, на стыпэндыі ці да сваякоў, і практычна робяць уражаныне, што пастаянна сядзяць на валізках. Вяршыня мараў адных і другіх дзяўчат — гэта, зразумела, шлюб з «иностранным».

Ва ўсёй кнізе, а дакладней, у жыцці Вовы, не стае цясьнейшых міжасабовых адносін, сяброўства, любові, гутарак. Вельмі прыгнятальная атмасфера адчужэння. Выпадковыя спатканыні, пустыя размовы пра цэны і задумы пра дробны біznэс (накшталт зборкі тэлевізараў у гаражы ці гандлю на стадыёне), у інтэрнаце практычна тое саме. Адна гэтая пустка не прэтэндуе на «знак часу» — выразна відаць, што яе крыніца — гэта сам Вова: безрэфлексійны, пазбаўлены зацікаўленынняў, замкнёны ў сабе і пасіўны (дакладна такі, як герой «Школы»). Большаясьць людзей вакол яго жыве падобна. Аднак здараюцца выключэнні, з пэрспэктывы якіх Менск пачатку 1990-х выглядаў цалкам іначай: дзяўчаты-панкі ў каліровых шмотках, якія слухалі добрую музыку на першых плэерах, студэнты, якія з'яжджалі ў ЗША ў летнія лягеры (зразумела, як абслуга, за невялікія гроши, але з надзеяй наладзіць контакты і для моўнай практыкі) і шукалі стыпэндыі у эўрапейскіх універсytетах. Калі нехта хоча, то здолее. Вова ня здолее і папросту ня

ведае, што можа чагосыці хацець. Пад самы канец кнігі едзе аўтобусам у Бэрлін, наведаць Волю, сяброўку з університету. Бадзяеца крыху па горадзе, п'е мясцо-вае піва, не захапляеца — для яго гэта хутчэй «крыжык» у графе «пабыць на Захадзе». Размова з Воляй:

- Лепей застанься яшчэ на пару дзён. Куды ты так съпяшаесься, назад у «савок»?
- А што тут такога асаблівага? Краіна як краіна.
- Ты што, ня бачыш, наколькі тут лепиш?
- Бачу. Грошай болей.
- Ня толькі грошай. Тут — зручней, утульней неяк. Няма ўсяго гэтага гаўна...
- А што ёсьць?
- Ды ўсё, што хочаши, усё, што заўгодна.
- Як пры камунізме?
- Можна і так сказаць

Варшава, якая дала назуву кнізе, — гэта хутчэй архетып «блізкага Ўсходу», чым горад. Яна зьяўляеца ў творы двойчы: аднойчы як Стадыён дзесяцігодзьдзя падчас хуткаплыннага шоп-туру (маланкавы шопінг у «down town», бо на стадыёне, кажуць, шмат рэктэраў), другі раз — пралётам, калі Вова вяртаеца з Бэрліна зь беларускім перагонічыкам машын Генам. Бачаць Палац культуры і навукі. Гена пытаеца:

- Як табе наагул Эўропа?
- Нармальна. Цікава ўвогуле.
- А чаму не захацеў застасца? Замацаваўся б...
- А каму я ў гэтай Эўропе патрэбны?
- Тожа правільна.

Казлоў піша вельмі праўдападобна. Няма тут жорсткасыці і псэўдарамантыкі «гопнікаў», наркаманаў ці кантрабандыстаў, няма ніякіх асаблівых падзеяў і рэфлексій. Пэўна, таму кнігі такія моцныя — плоскія, поўныя і моцныя, як іх мова. Супэрскетычна форма і сюжэт у стылі «дзень пры дні», абсалютна празыстая проза, нешта накшталт мэдузы. Супрацьлегласць «Чароўнай гары» Томаса Мана (героі ва ўзросце Ганса Кастроўпа) і любой энэргічнай, экзальтаванай, інтэлектуальнай, візіянэрскай літаратуры, напісанай для людзей у гэтым узросце. Вельмі ашчадная мова: простыя, кароткія, эскізныя сказы, мноства дыялёгаў, лексыкон моцна абмежаваны (падобна, слоўнік адносна адукаванага чалавека складаеца з 10—20 тысяч словаў, але ёсьць такія, якім для жыцця хапае 2 тысяч — і тут менавіта такі выпадак). Зацягвае, як добры дакумэнтальны фільм.

Пры чытаньні «Школа» і «Варшава» не выклікаюць ніякіх эмоцый. Хутчэй прымушаць разважаць: дакладней, зазірнуць у выпадковыя адрезкі жыцця хлоп-

МАЛГАЖАТА БУХАЛІК

ца родам з панэльных дамоў — прычым не абавязкова магілёўскіх, бо панэльныя раёны хіба ва ўсім сьвеце падобныя і населеныя падобным тыпам людзей. У даўжэйшай пэрспэктыве трохі палохаюць. Вэгетацыя, якая ня ведае, што ёсьць толькі вэгетацыяй. У спакойным рытме нават аб'ектыўна жорсткія сцэны (напрыклад, групавое згвалтаванье п'янай разумова адсталай дзяўчыны) упісваеца ў канву маральний абывацтва. Атмасфера досьць цяжкая, паўсюль нейкія дзіравыя калготкі, прышчы, абасцаныя съцены. Людзі сварацца адзін на аднаго, лающа без прычыны. Наратар увесь час апавядает пра тое, што ён менавіта цяпер бачыць (таму часта пракручваюцца выпадковыя нумары тэлефонаў, вагонаў мэтро, нейкія дробязі), ніяк не ператраўляючы вобразаў ці дзеяньняў. Грызе і ператраўляе чытач. І ёсьць што грызыці. Вельмі адкрытая формула тэксту, па-свойму інтэрактыўная. І зонд, запушчаны ў съвет, якога ня ведаем.

З польскай мовы пераклаў Алеся Кузьміча паводле аўтарскага арыгіналу

АНАЛІТЫКА

УЛАДЗІМЕР ФУРС

Структурныя прынцыпы альтэрнатыўнага нацыятаўварэнья

1. ПАСТАНОЎКА ПЫТАНЬНЯ

Каб на пытаньне можна было асэнсавана адказаць, яго неабходна карэктна лёгікі: «Вы яшчэ п'яцё канъяк ранкам?» — «Не, ну што вы!» — «Ага, то бок раней усё-ткі пілі!»). Пытаньне нацыянальнай ідэнтычнасці — з тых, якія кранаюць за жывое і патрабуюць вызначыць сваю пазыцыю практычна значенным спосабам. Гэтае пытаньне — мабілізацыйнае, і невыпадкова ім так часта злоўжываюць «ідэолягі» (ці то шчыра апантаныя ідэяй, ці то махляры), бо ўжо самой ягонай пастаноўкай яны набываюць уладу над тымі, хто адказвае, і ў значнай ступені перадвызначаюць адказ. Дзеля таго, каб пазыбенгнуць схаванай ідэалічнай індаکтрынацыі, важна карэктна вызначыць сэнс таго калектыўнага «мы, беларусы», якое азначае ляяльнасць індывідаў, ахопленых гэтым «мы».

Дзеля гэтага трэба найперш пераадолець «натуралізацыю ідэі нацыі» — разуменіе нацыі як натуральных чалавечых супольнасцяў, паводле якога кожны чалавек адпачатку амаль непазыбежна належыць да той ці іншай нацыі і ў вялікім съвеце сутыкаеца зь іншымі людзьмі як прадстаўнік сваёй нацыі з прадстаўні-

Уладзімер Фурс — філёзаф, загадчык катэдры філязофіі Эўрапейскага гуманітарнага ўніверситету, кіраунік магістарскай праграмы «Сацыяльная тэорыя і палітычная філязофія». У сферу яго навуковых інтарэсаў уваходзяць сацыяльная філязофія, сацыяльна-крытычная тэорыя, сучасная сацыяльная тэорыя. Апошняя манографія — «Социальная философия в непопулярном изложении» (Вільнюс: Издательство ЕГУ, 2006). Аўтарская назва тэксту — «Да пытаньня аб «беларускай ідэнтычнасці».

камі іншых. Пры гэтым лічыцца, што нацыянальная самасвядомасць — адрозна ад «натурадарна» ўласцівай усім людзям нацыянальнай прыналежнасці, — гэта тое, ступень чаго можа зъмяняцца і што нацыянальнай эліце варта мэтана-кіравана абуджаць; чалавек без разывітай і недвухсэнсоўнай нацыянальнай са-масвядомасці ўяўляеца як «недачалавек», як істота, якая не ўсьведамляе сябе і сваіх каранёў, як пазбаўлены памяці «манкурт». Натуралізацыя ідэі нацыі (альбо «мэтадалягічны нацыяналізм») зъяўляеца цэнтральным «тэарэтычным апі-рышчам» таго схаванага шантажу, які ўзынікае пры некаректнай пастаноўцы пытання пра нацыянальную ідэнтычнасць.

«Няхай жыве разум!» — у сучасных сацыяльна-навуковых ведах «мэтадалягічны нацыяналізм» дэзавуянены, галоўным чынам дзякуючы асэнсаванню таго складанага комплексу працэсаў, які звычайна пазначаеца словам «глябаліза-цыя». Нацыі — гэта ня нейкія ўяўленыя сацыяльныя сутнасці, якія заўсёды ўжо існуюць і натуральным чынам яднаюць вялікія групы людзей, а калектыўныя творы ці, больш дакладна, палітычныя праекты. Пры гэтым «палітыка» разуме-еца тут не як барацьба за ўладу ці сыштэма кіраваньня, а як супольная справа вольных людзей: палітыка надае жыццям людзей дадатковае вымэрэнне, што належыць ужо не да парадку індывидуальнай біяграфіі альбо сямейнай генэа-лёгіі, а да парадку гісторыі. І нацыянальнае «мы» перастае быць фантомам дзя-куючы ідэнтыфікацыі (усъядомленай ці неусъядомленай) людзей з дынаміч-най палітычнай супольнасцю: людзі інвэстуюць сябе ў той ці іншы нацыяналь-ны праект, і толькі дзякуючы гэтыму ён становіцца практычнай рэальнасцю, характарыстыкай масавых сацыяльных паводзінаў, а ня толькі дэкларацыяй палітычных актыўістаў.

Нацыянальная (сама)ідэнтыфікацыя сёньня — гэта ў значнай ступені предмет свабоднага выбару, які, аднак, не азначае самавольства: чалавек ня здольны да-лучыцца да любой нацыі, да якой хоча — неабходнымі ўмовамі зъяўляюцца па-дзялянныя ім каштоўнасці, перажываная салідарнасць (небіялягічная род-насць), адзінства ладу жыцця. Я, напрыклад, не могу стаць кітайцам, але, у прынцыпе, мог бы стаць расеіцам альбо літоўцам. Акрамя таго, трэба ўлічваць, што нацыя — не адзіны від дынамічных палітычных супольнасцяў, якія дазва-ляюць «удзельнічаць у гісторыі» — цалкам магчымая ідэнтыфікацыя з трансна-цыянальнымі палітычнымі праектамі (не «я — беларус», а, напрыклад, «я — зя-лёны» ці «я — змагар за гендэрную раўнапраўнасць» і да т. п.); больш за тое, магчыма таксама і съядомае ўхіленыне ад любой шырокамаштабнай палітычнай мабілізацыі, і няма рацыянальных падставаў, каб лічыць людзей, якія абмяжоў-ваюць свае жыццёвыея праекты сферамі прыватнага і штодзённага жыцця, «не-дачалавекамі».

2. АФІЦЫЙНАЯ ВЭРСІЯ БЕЛАРУСКАЙ ІДЭНТЫЧНАСЦІ

Сапраўдная сёньняшняя праблема — ня ў тым, што нацыянальны праект у Беларусі слабы альбо неразвіты, а ў відавочным дамінаваныі афіцыйнай вэрсії

СТРУКТУРНЫЯ ПРЫНЦЫПЫ АЛЬТЭРНАТЫЎНАГА НАЦЫЯТВАРЭНЬЯ

калектыўнага «мы, беларусы»: гэта вельмі магутны (ён умацоўваецца ідэялягічнымі і рэпрэсіўнымі апаратамі аўтарытарнай дзяржавы) і эфэктыўны ў сваім мабілізацыйным узьдзеянні нацыянальны праект. І гэтая проблема зьяўляеца найперш «тэарэтычнай», а не практычнай: каб выбудаваць жыцьцяздольную альтэрнатыву афіцыйнаму нацыянальнаму праекту, неабходна высьветліць ягоную будову і ўмовы магчымай альтэрнатывы.

А чым, уласна кожучы, гэты праект благі? Па-першае, тым, што ён зьяўляеца дэзарыентатыўным і маніпуляцыйным — ён будуецца на падмене паняткаў: ля-яльнасць нацыі як палітычнай супольнасці свабодных людзей тут падмяняеца ляльнасцю аўтарытарнай дзяржаве; «сапраўдны беларус» — гэта паслухманны жыхар дзяржавы, безумоўны патрыёт лукашэнкаўскай Беларусі.

Удакладнім: афіцыйны нацыянальны праект настолькі ўплывовы ня толькі таму, што ён навязваецца аўтарытарнай дзяржавай, але і (у вельмі значнай ступені!) таму, што ён пазытыўны: гэта «праект шчасця» — шчасцівага жыцьця для мільёнаў грамадзян Рэспублікі Беларусі, і, як такі, ён — пры адсутнасці пераканаўчых альтэрнатываў — заслужана атрымлівае масавую падтрымку. Тым ня менш, афіцыйны нацыянальны праект кепскі (па-другое) тым, што прапануе хлусылівае шчасцце, сьвядома ўрэзанае. І реч тут зусім ня ў тым, што пропануеца жыць паводле сродкаў (гэта непазыбежна), а ў тым, што ўмовай даступнасці шчасця зьяўляеца прызнаныне грамадзянамі сваёй фундамэнтальнай падпрадкаванасці дзяржаве. Ідэнтыфікацыя з афіцыйным нацыянальным праектам патрабуе ад беларускіх грамадзянаў самаабмежаваньня самасці шляхам рэгресіўнага аднаўлення ўласнага «Я».

Коратка патлумачым гэту важную тэзу. З апорай на аналітычную псыхалёгію можна вызначыць рэгресію як спэцыфічную рэакцыю асобы на шок уласнай неўладкаванасці пры зьмене сітуацыі альбо ў сітуацыі сур'ёзной няпэўнасці. Бо чалавече «Я» — гэта ў значнай ступені «я магу (быць тым і тым, зъдзейсніць тое і тое)», і калі раптам выяўляеца, што «не, аніяк не магу!», то выйсьцем з гэтай фрустрацыі («я — ніхто», «я — лопнутая мыльная бурбалка») можа быць, у прыватнасці, зьніжэньне недарэчна завышаных патрабаваньняў і фармаваньня больш сыцілага образу «Я». Наагул, рэгресіўнае аднаўленне сябе (уласнага «Я») — звычайная реч у псыхічнай дынаміцы асобы (падкрэслім, што ў Юнга кароткатэрміновая рэгресія мае станоўчы сэнс: зваротны рух лібіда да больш раннянага спосабу адаптациі, разъняволенае ўяўленне можа быць перадумовай прасоўваньня наперад у съвядомай адаптациі да вонкавых умоваў, новай «прагрэсіі»). Іншая реч — рэгресія затрыманая, патагенная, якая азначае ня простае зьніжэньне завышанага самаразуменія, а структурную паталёгію асобы — самаабмежаваньне самасці, перадавер (наўзамен на гарантіі бяспекі і мінімальнага дабрабыту) камусці іншаму (у выпадку Беларусі — аўтарытарнай дзяржаве) уласнага права дарослага чалавека разумець добро і зло і адпаведным чынам рабіць вольны выбор.

У межах афіцыйнай вэрсіі нацыянальнага праекту беларусы, падобна да псыхічна нездаровых людзей, маюць патрэбу ў фундамэнтальнай апецы з боку дзяр-

жавы — нібыта пакінутыя на волю лёсу яны б абавязкова самі сабе нашкодзілі (каб пазьбегчы непаразуменъня, падкрэсьлю, што пад «апекай» тут разумецца не забесьпячэнъне сацыяльных правоў грамадзянаў — гэта падставовы абавязак любой сацыяльнай дзяржавы, — а часткове прысвойваньне дзяржавай права дзеяздольных грамадзянаў самастойна вызначаць, што зьяўляеца добрым ці кепскім і дзейнічаць адпаведна з гэтым меркаваньнем). Нават калі абстрагавацца ад маральнага боку справы, адзначым прынцыпова ўрэзаны харектар шчасція, якое прапануеца афіцыйным праектам беларускай ідэятычнасці. Бо сітуацыі рыхыкі ня тоесныя зь небясьпекай — яны ўяўляюць зь сябе пэўныя судносіны пагрозаў і новых магчымасцяў, — і сутыкненъне зь імі мае вынікам такоё творчае перавызначэнъне сябе, якое дазваляе гэтыя новыя магчымасці рэалізаваць, то бок быць шчасцілівым на шляху праяўленъня крэатыўнасці і ўласных (індывідуальных і калектыўных) выслікаў. Але ў выпадку патагеннай рэгрэсіі гэты шлях ад пачатку блякаваны: шчасціе магчымае толькі ў межах «уюленага» (у тым сэнсе, які гэтаму тэрміну надалі Карнэліюс Кастарыядзіс, Бэнэдыкт Андэрсан, Чарлз Тэйлар і Арджун Ападураі) сацыяльнага ляндшафту «сувэрэннай Рэспублікі Беларусь» і па ягоных унутраных «панятках».

3. МАГЧЫМАЯ АЛЬТЭРНАТИВА

Такім чынам, афіцыйная вэрсія нацыянальнага праекту, нягледзячы на свае відавочныя вартасці (пазытыўную скіраванасць — на будаўніцтва, а не разбурывальную барацьбу, кансалідацыю беларускага грамадзтва, забесьпячэнъне мінімальнага прымальнага ўзроўню шчасцілівага жыцця беларусаў), зьяўляеца прынцыпова непаўнавартаснай: па-першое, гэты нацыянальны праект падначалены задачы самазахаваньня беларускага аўтарытарнага рэжыму і не арыентаваны на фармаваньне паўнавартаснай нацыі, па-другое, ён збудаваны так, што блякуе крэатыўнасць і таму, нягледзячы на часовыя посьпехі, зьяўляеца тупіковым шляхам разьвіцьця. Але калі карэктная пастаноўка пытаньня пра беларускую ідэятычнасць у сваім нэгатыўным складніку мае на ўвазе крытыку паноўнай афіцыйнай вэрсіі «мы, беларусы», то яе пазытыўны складнік павінен пазначаць абрывы жыццяздольнай альтэрнатывы.

Пачнем з абмаліваньня каштоўнасціх арыенціраў апошняй. Для гэтага найперш неабходнае вызваленъне ад нэаліберальных ідэялягічных шораў «постсацыялістычнага дэмакратычнага транзыту». Па-першое — таму, што «чорна-белая транзыталёгія» відавочна непераканаўчая як тэарэтычна, так і эмпірычна; постсацыялістычны арэал вельмі разнастайны і таму «транзыт» у розных краінах значыў рознае. Напрыклад, у краінах Балтыі гэта было «вызваленъне ад савецкай акупациі і вяртанье ў Эўропу (уступленыне ў Эўразія)», у той час як у постсавецкім «ядры» (Беларусь, Расея, Украіна) — «траўматычны распад вялікай краіны, згубны грамадзкі хаос, безадказны і бязглуздый «дэмакратычны» рэформы». Па-другое — таму, што які б зьмест ні набываў «постсацыялістычны транзыт», «пераходная эпоха» практычна паўсяоль ужо скончы-

СТРУКТУРНЫЯ ПРЫНЦЫПЫ АЛЬТЭРНАТЫЎНАГА НАЦЫЯТВАРЭНЬЯ

лася і настаў іншы час. Іхны прыход у глябальным маштабе, як падаецца, адз-начаецца цяперашнім крыйзісам фінансавай систэмы: мяркуючы па ўсім, гаворка ідзе пра заканчэнне нэалібэральняй эпохі, якая пачалася паслья пасльпаховага выхаду з тупіка «грамадзства ўсеагульнага дабрабыту», якое пацярпела паразу ў канцы 60-х — пачатку 70-х гг. XX ст. Хоць нэалібэралізм ужо даўно стаў прадметам крытыкі і быў памякчаны «палітыкай Трэцяга шляху», «мультыкультуралізмам», праектамі «радыкальнай дэмакратыі», дзяржаўным кантролем над «глябальнымі патокамі» і г. д., менавіта ён служыў палітычна-экана-мічным аргументаваньнем для глябальнай гегемоніі лібэральнага Захаду. Дзеля падмацаваньня сваіх дамарослых глябальных мудраваньняў спашлюся на ня-даўні артыкул Фрэнсіса Фукуямы «Закат карпарацыі Амэрыка». Гэты сусьветна вядомы, хоць не такі ўжо і глыбокі мысьляр, вельмі тонка адчувае зьмены — калі і не *Zeitgeist*, то глябальный канъюнктуры.

У прыватнасці, у Беларусі ў канцы 1990-х гг. (а крыху пазней — таксама ў Рәсей і ва Ўкраіне) склалася арыгінальная грамадзкая «канстэляцыя» з уласным патэнцыялам разьвіцца, і гэтае — пакуль малазразумелае — разьвіцьцё заслу-гоўвае самага ўважлівага сацыяльна-навуковага вывучэння. А пакуль уласны каштоўнасны далягляд гэтага магчымага разьвіцца не зусім зразумелы, даво-дзіца задавальняцца вельмі абстрактна вызначанымі каштоўнасцямі, асноў-най зь якіх зьяўляецца, натуральна, свабода. Ня трэба «змагацца за дэмакра-тыю» — усяго толькі трэба быць вольнымі людзьмі. Гэта цяжка (асабліва калі каленцы слабыя), але проста: «калі хочаш быць свабодным — будзь ім!»; адзіная рэальная перашкода — у табе самім.

Абстрактную ідэю свабоды датычна да грамадзства можна канкрэтызаваць вы-карыстаньнем панятку «грамадзкай дамовы», разьвітага ў палітычнай філязофіі Новага часу. Гэты панятак дазваляе зразумець пераход чалавечых супольнасцяў з «натуральнага» стану ў «палітычны». Ён відавочна некарэктны ў пляне гістарычнага тлумачэння, але значны ў нарматыўным пляне: сапраўдная палі-тычная супольнасць павінна ўтварацца шляхам узаемнай дамовы індывідаў і групаў на грунце падзяляных каштоўнасцяў. Нацыя — гэта супольная справа аўтаномных (цалкам самастойных, непадапечных) грамадзянаў; навязыліваму апекуну ў пытаннях агульнага добра і агульнага зла (дзяржаве) варта ветліва сказаць: «Дзякую, ня трэба, як-небудзь самі дамо рады». Асноўным генэратарам і структурным прынцыпам альтэрнатыўнага нацыянальнага праекту зьяўляецца не апазыцыйная дзейнасць і не пропаганда беларускай мовы і культурнай спад-чыны, а гарызантальны грамадзкі дыялёг.

Аптымальны жа формай гэтага праекту ўяўляеца інклузіўны грамадзянскі нацыяналізм, які ўтвараеца альянсам індывідаў і групаў, якія дзяржаўную нез-залежнасць Беларусі лічаць каштоўнасцю і якія скіраваныя на добраўпаратданыне роднай зямлі на аснове свайго ўласнага, а не накінутага кімсъці разумень-ня. Адрозна ад «эксклюзіўнага» этнакультурнага нацыяналізму, які прадугледж-вае выключэнне «іншых», дадзены тып нацыяналізму харектарызуеца адкры-тасцю і прыцягваньнем «усіх тых, хто...» (зьяўляеца патрыётам незалежнай

УЛАДЗІМЕР ФУРС

Беларусі і прымае каштоўнасці індывідуальнай і калектыўнай аўтаноміі). Пры гэтым неабходна падкрэсліць, што ў прапанаваным альянсе беларускі этнанацыяналізм цалкам здольны адыграць важную ролю.

Зразумела, аднак, што нават калі значныя ідэйныя і організацыйныя склада-насыці першапачатковага ўтварэння падобнага альянсу (найперш беларускага этнанацыяналізму, расейскамоўнага беларускага нацыяналізму, «эўрайнтэграта-раў» і «касмапалітычных лібэралаў») будуць урэшце вырашаныя, дзеяя таго, каб стаць упльвовай грамадзкой сілай, інклузіўны беларускі нацыяналізм павінен стаць канкурэнтаздольным «праектам шчасця» для беларусаў, а не ўсяго толькі элітысцкім «праектам годнасці».

З расейскай

АНАЛІТЫКА

ДЭВІД МАРПЛЗ, УЛАДЗІМІР ПАДГОЛ

Палітыка новай памяці ў другой расійскамоўнай дзяржаве

УВОДЗІНЫ

Гэты артыкул разглядае важнасць гістарычнай памяці і той яе часткі, што датычыць Другой сусветнай вайны, у сучаснай беларускай палітыцы. Ён аналізуе тое, як улада ўключае ваенныя падзеі ў кантэкст дзяржаўнай філасофіі і нацыянальнай гісторыі, а таксама ўжывае мас-культуру для ўвечнення вайны як найважнейшай падзеі беларускай мінуўшчыны. Артыкул закранае і актуальныя дачыненні Беларусі і Расіі, а таксама повязі паміж вайной і маладым пакаленнем беларусаў, г. зн. дваццацігадовымі юнакамі і дзяўчатамі, якіх заахвочваюць да ўступлення ў БРСМ, дзе ім навязваюць нават менш рэалістычную канцепцыю ваенных падзеі, чым тая, што панавала ў савецкай пропагандзе. Артыкул пастулюе, што Лукашэнкаў рэжым у сваёй новай пропагандысцкай кампаніі «За неза-

Дэвід Марплз — прафэсар катэдры гісторыі ўніверсytetu Альбэрты (University of Alberta, Edmonton), дырэктар праграмы дасьледаваньня сучаснай Украіны імя Стасюка пры канадzkім Інстытуце ўкраінскіх дасьледаванньняў. Летасць убачыла съvet яго дасьледаваньне, прысьвежанае фэномэну лукашэнкаўскай улады «The Lukashenka Phenomenon: Elections, Propaganda, and the Foundations of Political Authority in Belarus (Trondheim, Norway: Trondheim Studies on East European Cultures and Societies. No. 21, 2007), а таксама нарыс сучаснай украінскай гістарыяграфіі «Heroes and Villains: Creating National History in Contemporary Ukraine» (Budapest and New York: Central European University Press, 2007). Апошняя публікацыя ў «ARCHE» — палеміка з Грыгорыем Ёфэ «Выбары і нацыятаварэннне ў Беларусі» (6/2007).

Уладзімер Падгол — публіцыст, аўтар раману «Куля для презыдэнта», які на старонках «ARCHE» разгледзеў Пётра Рудкоўскі.

Аўтарская назва тэксту — «Стварэннне новай гісторыі на базе старой: роля гістарычнай памяці і Другой сусветнай вайны ў сучаснай Беларусі».

ДЭВІД МАРПЛЗ, УЛАДЗІМЕР ПАДГОЛ

лежнью Беларусь» спрабуе выкарыстоўваць вайну як інструмент кантролю над разумамі. У процілегласць савецкаму перыяду Вялікая Айчынная вайна, як яе звычайна называюць, цяпер выкарыстоўваецца не як прыклад міжнацыянальнага братэрства ў барацьбе з бязлітаснымі захопнікамі, а як падзея, у якой асабліва вызначыліся беларусы.

Сёння існуе шмат праяваў памяці аб ваенным часе: манументы, музеі, мемарыяльныя комплексы, магілы герояў, усенародныя святкаванні Дня Перамогі і Дня абаронцаў Айчыны, а таксама дакументальныя фільмы, навукова-папулярныя працы, тэлеперадачы і акадэмічныя даследаванні. Прэзідэнт неаднаразова выступаў з прамовамі на тэму вайны, у тым ліку ў Брэсцкай крэпасці — адным з галоўных мемарыяльных комплексаў. Гэты артыкул — частка новага праекту, які мае на мэце ахапіць усе гэтыя праявы, каб ацаніць ролю вайны ў грамадскім жыцці сучаснай Беларусі, і найперш у яе папулярнай культуры — бо наўрад ці большасць жыхароў рэспублікі рэгулярна чытае новыя навуковыя працы пра вайну, якімі сістэматычна папаўняеца Нацыянальная бібліятэка. Наш артыкул абмяжуеца адной галоўнай тэмай, а менавіта працэсам стварэння сувязей паміж вайной і беларускай моладдзю.

ДЗЕНЬ ПЕРАМОГІ-2008

8 мая 2008 г., у дзень, калі ў большасці єўрапейскіх краін адзначаюць паразу гітлераўцаў, беларускі прэзідэнт Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка выступіў з прамовай з нагоды 63-й гадавіны заканчэння Вялікай Айчыннай вайны¹. Адрозна ад папярэдніх гадоў, гэтым разам прамова вызначалася сцісласцю. У друку яна выйшла пад загалоўкам «Мы перамаглі!»². Некаторыя тэзісы прамовы можна назваць рытуальнымі, закліканымі абудзіць у аўдыторыі тыя самыя пачуцці, што і дзесяцігоддзі таму, напрыклад:

Гэта самая памятная і ўрачыстая дата ў гісторыі нашага народа, якая сімвалізуе яго герайзм, мужнасць і самаадданасць у барацьбе з фашистыкімі захопнікамі за свабоду роднай краіны.

Аднак у іншых адносінах прамова вызначаеца менавіта сваімі адсылкамі да сучаснасці:

Новыя пакаленні беларусаў высока ўшаноўваюць подзвіг дзядоў і бацькоў і пабудовай міралюбнай сувэрэннай дзяржавы, дэманструюць вернасць запаветам тых, хто праліваў кроў за права на існаванне нашай Айчыны.

¹ Мы победили // Советская Белоруссия. 8 мая 2008.

² Такі самы лозунг ужываўся ў савецкі перыяд і прысутнічае на многіх пратагандысцкіх плакатах, якія можна знайсці ў музеі Вялікай Айчыннай вайны ў Мінску.

Тут няма згадак пра сумесную барацьбу ці шкадавання з нагоды распаду Савецкага Саюза. Лукашэнка асобна ўспамінае пра Хатынь — вёску, якую спалілі немцы разам з усімі жыхарамі, апрача аднаго старога і хлопчыка, пра якіх сёння нагадвае вялікі помнік на ўваходзе ў мемарыяльны комплекс.

9 мая, калі ў Расіі і Беларусі (як раней ва ўсім СССР) адзначаецца Дзень Перамогі, Лукашэнка прысутнічаў на афіцыйных святкаваннях у Мінску. Ва ўрачыстым шэсці ўсталіцы ўзялі ўдзел каля 6000 чалавек, у тым ліку былі 500 прадстаўнікоў ад кожнай вобласці. У сваёй прамове прэзідэнт спыніўся на палітыцы ізаяцыі Беларусі з боку краін Захаду. Ён згадаў пра велізарныя арсеналы зброі масавага знішчэння, назапашаныя на планце, і «асоныя краіны», якія «уяўлі сябе звышдзяржавамі» і дазваляюць сабе ўмешвацца ва ўнутраныя справы іншых краін. Лукашэнка выказаўся і пра рост актыўнасці блока НАТО, а таксама пра размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы стратэгічнай проціракетнай абароны ў цэнтры Еўропы. Беларусы, сказаў Лукашэнка, ніколі не імкнуліся падзяліць перамогу 1945 г. на сваю і чужую, і ўдзячныя тым, хто змагаўся разам з імі, але «*ўсе павінны помніць пра вядучую ролю Савецкага Саюза ў разгроме фашизму*». Тым часам «*сёй-той спрабуе перагледзець вынікі Другой сусветнай вайны. Перакроіць карту Еўропы*». Беларусь жа зазнае эканамічны шантаж³.

Праводзіцца, такім чынам, прамая сувязь паміж вайной і сучаснымі праблемамі Беларусі. Адно што ў прамове 9 мая прысутнічаюць згадкі пра Савецкі Саюз. Прэзідэнт завяршыў выступленне сцверджаннем, што ўзброеныя сілы Беларусі стаяць на варце «рубяжоў Айчыны», г. зн. ахоўваюць як Беларусь, так і Расію. Аднак не Расія знаходзіцца пад непасрэднай пагрозай. Падставай для слоў прэзідэнта несумненна стала забарона на ўезд у ЗША і ЕС беларускіх чыноўнікаў, а таксама забарона на гандаль з беларускай кампаніяй «Белнафтхатім». У час, калі рабілася прамова, Беларусь распачала заходы дзеля скарачэння персаналу амерыканскага пасольства ў Мінску, якія прывялі да ад'езду пасла і змяншэння колъкасці дыпламатаў з трыцццю пяці да пяці чалавек. У ранейшыя гады беларускі лідэр нязменна падкрэсліваў вялікую ролю цеснага супрацоўніцтва з Расіяй як у перамозе ў Другой сусветнай вайне, так і ў сучасным процістаянні Захаду. Аднак гэтыя ўзаемадносіны ўсё часцей пачалі рабіцца прадметам перагляду. Так, пытанне пра расійска-беларускі саюз выклікае вострыя дэбаты не толькі ў колах апазіцыі, але і сярод прадстаўнікоў беларускіх уладаў.

У красавіку 2008 г. пытанне пра ўзаемадносіны з Расіяй прынамсі двойчы закраналася назіральнікамі. Аляксандр Фадзееў, загадчык аддзела Беларусі

**Пытанне
пра расійска-
беларускі саюз
выклікае
вострыя дэбаты
не толькі
ў колах апазіцыі,
але і сярод
прадстаўнікоў
беларускіх
уладаў.**

³ Гл.: Белорусы и рынок. 12—19 мая 2008.

ДЭВІД МАРПЛЗ, УЛАДЗІМЕР ПАДГОЛ

ў Інстытуце краін СНД, заявіў, што элітам дзвюх краінаў яшчэ належыць выпрацаваць адзіную рэалістычную канцепцыю міждзяржаўнай інтэграцыі. У Беларусі ж тым часам працягваюць змагацца дзве спрадвечныя тэндэнцыі: з аднаго боку, любоў да Расіі і надзея на яе дапамогу, а з другога — боязь страціць нацыянальную незалежнасць, падпаўшы пад расійскі ўплыў і ўладу. У Генадзя Даўыдзькі, дэпутата Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі, як уяўляецца, больш аптымізму наконт супрацоўніцтва з Расіяй; яго таксама больш турбую стаўленне да гэтага пытання беларускай моладзі. Так, ён адзначыў (не надта дбаючы пра гістарычную дакладнасць), што ва ўсіх войнах, якія перажыла Расія, — са шведамі, французамі і туркамі — беларускі народ стаяў на полі бітвы поплеч з рускім. У час Вялікай Айчыннай вайны «Беларусь была рэспублікай-партызанкай, рэспублікай-герайнай». Ваенная еднасць была, на яго думку, галоўнай перадумовай поўнай перамогі. Але «нам трэба ўкараняць сярод моладзі разуменне гэтых каштоўнасцей». Давыдзька згадвае пра шэраг ключавых проблем, з якімі цяпер сутыкнулася краіна. Па-першае, ён лічыць трагедыяй паступовае забыццё беларусамі сваіх культурных адметнасцей і гістарычных здабыткаў, чым хутка карыстаюцца суседзі і палітычныя апаненты. Па-другое, з парадку дня па-ранейшаму не сыходзіць пытанне, як абараніць незалежнасць, выстаяць перад разнастайнымі выклікамі і пагрозамі, а таксама захаваць «нашу культуру» ды «маральнае здароўе» маладых людзей⁴.

ПОМНІКІ І МУЗЕІ

Лукашэнкаў рэжым пераняў ад савецкай улады большасць памятных дат і рытуалаў, якім у перыяд «часовага праўлення» Вярхоўнага Савета на чале са Станіславам Шушкевічам надавалася мала ўвагі. Хоць прызнанне Мінска «горадам-героем» зацягнулася амаль на трыццаць год, перш за ўсё праз палітычныя матывы⁵, канец савецкай эпохі стаў часам актыўнага ўзвядзення помнікаў і ме-

⁴ Абодва каментары былі апублікованыя ў матэрыяле «На глабальныя выклікі мы мусім даць глаўны адказ» у газете расійска-беларускага саюза «Союзное вече». № 10. 10—16 красавіка 2008. С. 2—3.

⁵ У маі 1945 г. меркавалася, што Мінск будзе ўзнагароджаны званнем горада-героя разам з Ленінградам, Сталінградам, Севастопалем і Адэсай. Гэта ідэя знайшла падтрымку ў шэрагу Герояў Савецкага Саюза, а таксама ў першага сакратара ЦК КПБ П. Панамарэнкі. Аднак прапанову адхіліў НКВД на чале з Л. Берым, а многіх простых мінчукоў і падпольшчыкаў абвінавацілі ў супрацоўніцтве з ворагам. У верасні 1959 г. ідэя была зноў агучаная тагачасным партыйным лідэрам і былым партызанам К. Мазуравым, аднак і гэта спроба не мела поспеху. Трэцяя спроба была зроблена ўвесну 1965 г., гэтым разам з ініцыятыўы Москвы, уладу ў якой у той час узначаліў Л. Брэжнэў. Аднак яе ажыццяўленню перашкодзіў М. Падгорны, другі сакратар ЦК КПСС, якому здавалася, што ў выпадку атрымання такой узнагароды Мінскам Беларусь апярэдзіць яго родную Украіну ў знаках ваеннай славы. Толькі падчас падрыхтоўкі да святкавання 30-годдзя заканчэння вайны ў Еўропе, 26 чэрвеня 1974 г., Мінск атрымаў ганаровае званне «Горад-герой» за

марыялаў. Апошнія гады ў рамках кампаніі «За незалежную Беларусь» і дзеля фармавання новай формы патрыятызму, заснаванага на ваеных подзвігах, сучасны аўтарытарны рэжым дапоўніў савецкія намаганні шэрагам новых ініцыятыў. Такім чынам, Лукашэнка і яго паплечнікі імкнуцца да таго, каб вайна на няпэўны тэрмін засталася галоўнай падзеяй у нацыянальнай гісторыі і народнай памяці. Акцэнт робіцца пераважна на пакутах і герайзме, прыкладамі якога выстаўляюцца найперш дзейнасць партызан, акты супраціву на самым пачатку вайны (у прыватнасці, у Брэсцкай крэпасці), а таксама вызваленне Беларусі Чырвонай Арміяй. Мы коратка разгледзім разнастайныя прыклады ўшанавання ваенай мінуўшчыны, але з прычыны абмежаванасці месца пытанне помнікаў будзе прааналізаванае на прыкладзе адной Віцебскай вобласці⁶.

У 1980-я гг. у Віцебскай вобласці быў створаны шэраг новых помнікаў, афіцыйны статус якіх замацавала пастанова Віцебскага абласнога Савета ад 27 снежня 1990 г. Раскіданыя па розных раёнах, большасць гэтых помнікаў або пахаванняў былі прысвечаныя германска-савецкай вайне. Як правіла, такімі помнікамі з'яўляліся памятныя знакі на месцах, дзе герайчна загінулі савецкія салдаты, на брацкіх магілах ахвяр фашызму, а таксама мемарыялы на месцы вёсак, спаленых акупантамі. У цэнтры Віцебска высіцца вялікі манумент у гонар Перамогі з традыцыйнымі трыма шпілямі, якія ўвасабляюць герайзм Чырвонай Арміі, падпольшчыкаў і беларускіх партызан. Як і многія іншыя помнікі, гэты манумент дамінуе над наваколлем і размешчаны на велізарнай забрукаванай плошчы ў адным з найвышэйшых пунктаў горада. У пярэдняй частцы плошчы знаходзяцца два прастакутныя басейны з фантанамі, а з яе процілеглага краю разгортаўшца від на даліну Дзвіны. Немцы акупавалі Віцебск 11 ліпеня 1941 г. пасля шасцідзённых баёў з 19-й, 20-й і 22-й арміямі Заходняга фронту. Горад быў вызвалены 28 чэрвеня 1944 г.

Іншыя раёны вобласці таксама маюць свае значныя памятныя месцы. У красавіку 1966 г., напрыклад, у Воршы былі заснаваны мемарыяльны парк Герояў з Курганам Неўміручастці, ад якога адыходзяць шэсць алей, названых у гонар Герояў Савецкага Саюза (у тым ліку К. Заслонава і Ю. Смірнова). На вяршыні Кургана ўстаноўлена Залатая Зорка Героя Савецкага Саюза з прысвячэннем палеглым у «барацьбе за свабоду». У 2004—2005 гг. мемарыяльны парк Герояў быў рэканструяваны⁷. У канцы 2007 г. беларускія ўлады абвясцілі пра будаўніцтва новага мемарыялу ў выглядзе партызанская вёскі на тэрыторыі Сенненскага раёна Віцебскай вобласці — як паведамляеца, у месцах дзейнасці брыгады Героя Са-

герайзм яго жыхароў у барацьбе супраць гітлераўскіх акупантаў і ў разгортванні партызанскага руху ў Беларусі. На пачатку 1978 г. кіраўніцтву Беларусі і Мінска ўручылі ордэн Леніна і медаль «Залатая Зорка». Гл. артыкул Яўгена Бараноўскага «Мінск мог стаць горадам-героем амаль на 30 гадоў раней — яшчэ ў пераможным 1945-м?» (Звязда. 8 верасня 2007).

⁶ <http://dubrovno.vitebsk-region.gov.by/en/region/history> (Заслонаў).

⁷ http://www.orsha.by/index.php-mode=cat_browse&cat_id=10.htm

ДЭВІД МАРПЛЗ, УЛАДЗІМЕР ПАДГОЛ

вецкага Саюза Канстанціна Заслонава. Падчас стварэння мемарыялу прадугледжвалася пабудаваць акопы, зямлянкі і іншыя аб'екты, якія дазволілі б аднавіць карціну штодзённага жыцця ў тыповай партызанскай зоне. Заслонаў, расieц па нацыянальнасці, быў забіты 13 лістапада 1942 г. у баі з атрадам нямецкіх карнікаў. Яго магіла знаходзіцца на платформе чыгуначнай станцыі Ворша-Цэнтральная, там жа ўзвядзены вялікі помнік яму. Заслонаў быў камандзірам легендарнай партызанскай брыгады, якую ўзначальваў пад псеўданімам «Дзядя Косця». Пры жыцці ён быў двойчы ўзнагароджаны ордэнам Леніна, а пасмяротна яму надалі званне Героя Савецкага Саюза. Яго імем названы вуліцы ў Санкт-Пецярбургу, Цвяры, Белгарадзе і Краматорску. Паколькі з 1939 г. ён працаваў на чыгуначнай станцыі Воршы, ёсць пэўныя падставы лічыць яго нацыянальным героям Беларусі⁸.

У 2005 г. Лукашэнка прысутнічаў на цырымоніі адкрыцця «Лініі Сталіна» — гістарычна-культурнага комплексу непадалёк ад Заслаўя, які быў створаны на сарака гектараў поля побач з шашой Мінск—Маладэчна. На адкрыццё комплексу былі запрошаны ветэраны, якімі працтваўнікамі Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі падаравалі экзэмпляры кнігі «Сталину, Еўропа, поклонись»⁹. Тэатрэтычна створаны на грамадскіх пачатках, комплекс быў пабудаваны пры падтрымцы ўрада, унутраных і памежных войскаў, а таксама грамадскіх арганізацый¹⁰. Прэзідэнт нярэдка выкарыстоўвае «Лінію Сталіна» як аб'ект паказу для замежных гасцей, што наведваюць Мінск. Гістарычна-культурны комплекс уключае ў сябе доты (некаторыя з якіх аснашчаныя кулямётамі), музей ваеннай тэхнікі і разнастайнага ўзбраення часу не толькі Другой сусветнай, але і пазнейшай халоднай вайны, у тым ліку даволі сучаснага. Часам там наладжваюцца рэканструкцыі баёў паміж вермахтам і Чырвонай Арміяй. «Лінія Сталіна» мае вялікае значэнне з дзвюх прычынаў. Па-першае, як паказвае вышэйпрыведзены прыклад з ветэранамі, комплекс можна разгляджаць як спробу яго стваральнікаў і, ускосным чынам, Лукашэнкавага рэжыму рэабілітаваць Сталіна. На карысць гэтага сведчыць і велізарны бюст былога савецкага дыктатара, пастаўлены на ўваходзе ў комплекс. Калі мы там былі, бюст Сталіна быў укрыты вянкамі. Па-другое, што больш важна з ракурсу гэтага артыкула, комплекс грунтуюцца на старым і трывалым міфе, які добра стасуецца з сённяшнім афіцыйнай канцепцыяй Вялікай Айчыннай вайны: што поступ нацыстаў быў запаволены і сур'ёзна стрыманы магутнай лініяй умацаванняў, якая распасціралася ад Балтыйскага да Чорнага мора і ўключала чатыры такія зоны ў Беларусі, з цэнтральнай часткай у раёне Заслаўя.

Аднак нічога падобнага да такой лініі ў часе нямецкага ўварвання ў СССР не існавала. Сталін на самай справе загадаў ліквідаваць згаданыя ўмацаванні.

⁸ Для дадатковай інфармацыі пра Заслонава гл.: <http://www.peoples.ru/military/hero/zaslonov/>

⁹ Вясна. 30 чэрвеня 2005.

¹⁰ Andrei Liankevich. The Stalin Line Museum // <http://www.anzenberger.com/en/article/58838.html>.

У Беларусі яны мелі мала сэнсу, паколькі ў верасні 1939 г., пасля далучэння зямель Усходній Польшчы да Савецкага Саюза, мяжа БССР была перанесеная на Захад, а раён вакол Заслаўя апынуўся ў цэнтры краіны. Доты ішлі ўздоўж ранейшай мяжы, і цяпер іх рэшткі, больш ці менш разбураныя, можна знайсці на пэўнай адлегласці ад комплексу. Аднак яны ўвасаблялі ў найлепшым выпадку бачнасць пунктаў супраціўлення. Надпісы крыўёй на сценах некаторых датаў, што знаходзяцца за межамі комплексу, дазваляюць дапусціць, што іх абаронцы загінулі ў баях з немцамі, але невядома, калі былі зробленыя гэтывя надпісы.

Дык якая ж мэта комплексу «Лінія Сталіна»? Гэта новы ўзор міфатворчасці на тэму германска-савецкай вайны, непасрэдна натхнёны Лукашэнкам рэжымам. Адрозна ад Брэсцкай крэпасці на заходній мяжы Беларусі, герайчнае супраціўленне абаронцаў якой было засведчана нават у нямецкіх рапартах, «Лінія Сталіна» з'яўляецца вобразам вайны на службе інтэрсаў дзяржавы. Немалаважна і тое, што комплекс наведваецца як старымі, так і моладдзю. Частку яго персаналу складаюць курсанты вайсковых вучэльняў, і гэта таксама спрыяе ўсталяванню сувязі паміж ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны і беларускай моладдзю. Пры гэтым «кантакт пакаленняў» адбываецца ў цікавай для моладзі форме на широкіх прасторах комплексу, добра бачных з шашы.

БЕЛАРУСКІ РЭСПУБЛІКАНСКІ САЮЗ МОЛАДЗІ

Як адзначана вышэй, рэжым імкненца да пашырэння сярод моладзі ідэалаў мінуўшчыны, а таксама такога вобразу сучаснай Беларусі, які стварае прэзідэнт. Адным з галоўных сродкаў для выхавання, так бы мовіць, «новага патрыятызму» з'яўляецца Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі (БРСМ)¹¹, які паўстаў на аснове былога Ленінскага камуністычнага саюза моладзі Беларусі (камсамола). Працяг традыцый былога камсамола сівалізуе, сярод іншага, той факт, што БРСМ займае той самы будынак у цэнтры Мінска насупраць адміністрацыі прэзідэнта, што і яго савецкі «бацька». Некаторы час суіснавалі дзве буйныя моладзевыя арганізацыі — Беларускі саюз моладзі і Беларускі патрыятычны саюз моладзі, але ў верасні 2002 г. яны былі афіцыйна аб'яднаныя пад назвай БРСМ. У студзені 2003 г. А. Лукашэнка выдаў указ аб дзяржаўнай падтрымцы БРСМ, закліканага аб'яднаць людзей ва ўзросце ад 14 да 31 года. Сёння БРСМ на чале з яго першым сакратаром Леанідам Кавалёвым працуе паводле разлічанай на чатыры гады (2007—2010) праграмы «Будучыню Радзімы ствараць маладым», якая прадугледжвае такія формы работы з моладдзю, як будаўнічыя атрады, суботнікі, а таксама шэраг патрыятычных акцый. Пад эгідай БРСМ дзеянічае і вайскова-патрыятычны клуб «Памяць». Заяўленымі мэтамі клуба з'яўляюцца фармаванне ў моладзі пачуццяў грамадзянскасці і патрыятызму, выхаванне любові да Радзімы, прыцягненне ўвагі да герайчнай мінуўшчыны народа, а таксама далучэнне

¹¹ Уся наступная інфармацыя ўзята з афіцыйнага сайта БРСМ (<http://www.brsm.by>).

ДЭВІД МАРПЛЗ, УЛАДЗІМЕР ПАДГОЛ

моладзі да актыўнага ўдзелу ў рабоце па аказанні дапамогі ветэранам Вялікай Айчыннай вайны. Вэб-старонка і практычна ўсе публікацыі аб дзейнасці БРСМ прадстаўленыя выключна на расійскай мове. Прысутнічае таксама моцна скарочаная англамоўная версія. Такім чынам, моладзевы патрыятычны саюз не карыстаецца нацыянальнай мовай краіны, якую закліканы прадстаўляць.

У лютым 2008 г. БРСМ абвясціў акцыю «Служым Беларусі», якой спадарожнічаў дэвіз «Мы — унукі салдат Вялікай Перамогі». Канец акцыі быў запланаваны на 28 мая; такім чынам, яна мела ахапіць чатыры дзяржаўныя святы: 23 лютага — Дзень абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, 4 сакавіка — Дзень міліцыі, 18 сакавіка — Дзень унутраных войскаў — і 28 мая — Дзень памежных войскаў. Мерапрыемствы акцыі ўключаў ўдзел у дзейнасці саветаў ветэранаў часцей, злучэнняў і аб'яднанняў у рамках праграмы «Наша памяць вечная». З 30 красавіка да 11 мая — г. зн. зноў-такі ў рамках акцыі «Служым Беларусі» — БРСМ і Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя (БРПА) праводзілі ўсебеларускі праект «Дзякую за жыццё!», прымеркаваны да Дня Перамогі. Лозунгам усіх мерапрыемстваў, прысвечаных гэтаму дню, сталі слова «Мы перамаглі!». Такі дэвіз быў закліканы сімвалізаваць галоўныя каштоўнасці БРСМ — еднасць нацыі, непарыўнасць гісторыі і трывалую повязь пакаленняў. Маладыя людзі меліся даведацца пра вельчную гісторыю Беларусі і дзякуючы гэтаму вырасці «свядомымі грамадзянамі» сваёй краіны. У Дзень Перамогі моладзь, апранутая ва ўніформу БРСМ, удзельнічала ў святочных гуляннях нароўні з ветэранамі, што было зафіксавана на афіцыйных фотасправаздачах з гэтых падзеяў у Мінску.

Тут выглядаюць дарэчнымі некалькі каментарыяў. Па-першае, даволі працяглы час было відавочным непрыманне лукашэнкаўскага рэжыму маладым пакаленнем. Шмат моладзі было на многіх масавых акцыях, якія мелі за мэтu пратэст супраць уладаў, у тым ліку ў пятнаццацічным намётавым лагеру пратэсту, які з'явіўся на Каstryчніцкай плошчы пасля змадэляваных прэзідэнцкіх выбараў 19 сакавіка 2006 г. Такія рухі, як колішні «Зубр» і «Малады фронт», раздражняюць прэзідэнта і яго паплечнікаў. Маладыя людзі складаюць значную долю асуджаных за «дробнае хуліганства» і іншыя антыўрадавыя акцыі ў розных гарадах і мястэчках Беларусі. Разрыў між пакаленнямі выяўляецца і ў тым, што найбольш трывалую падтрымку прэзідэнту аказваюць прадстаўнікі старэйшых пакаленняў. Такім чынам, моладзевы саюз, які ў той ці іншай форме існаваў ужо даўно, быў прызнаны найлепшым сродкам для пашырэння сярод моладзі лаяльнасці не толькі да цяперашняй улады, але і да прынцыпаў, на якіх яна стаіць. Абедзве арганізацыі — БРСМ і БРПА — нагадваюць пра савецкі час; розніца толькі ў тым, што цяпер сфера іх дзейнасці абліжоўваецца адной рэспублікай, а не саюзам братэрскіх народаў. Такім способам уяўленні пра подзвігі і самаахвярнасць беларускага народа пашыраюцца сярод моладзевага руху, які ў сваю чаргу пільна кантралююць органы ўлады.

ГІСТАРЫЧНАЯ ПАМЯЦЬ І ЛУКАШЭНКАЎСКІ РЭЖЫМ

Аднак інтарэс да гісторыі культывуеца толькі ў вельмі вузкой перспектыве — датычна падзей Вялікай Айчыннай вайны¹². Прыйчым гаворка ідзе не пра крытычнае асэнсаванне тых віхурных падзеяў, а хутчэй пра індактрынацыю моладзі афіцыйнымі міфамі пра вайну. Присутнасць гэтай падзеі ў штодзённым жыцці, можна сказаць, ашаламляльная. У кожным горадзе і пасёлку ёсьць шматлікія помнікі, прысвечаныя вайне. У сталічным Мінску ёсьць не толькі плошча Перамогі, але і найвялікшы музей Вялікай Айчыннай вайны на постсавецкай прасторы. Ёсьць так званы Курган Славы непадалёк ад горада на Маскоўскай шашы, а таксама мемарыяльны комплекс «Хатынь» за 50 кіламетраў ад Мінска ды новая мемарыялы накшталт «Лініі Сталіна». Альтэрнатыўная памятныя мясціны таксама існуюць. Напрыклад, усё больш звыклай з'явай робяцца помнікі ахвярам яўрэйскіх гетаў, але яны ствараюцца коштам замежнікаў. Менавіта герайчная карціна вызвалення ад немцаў была прынятая ўладамі ў якасці адпраўнога пункта ў працэсе стварэння суверэннай Беларусі. Так, хоць афіцыйная кампанія «За незалежную Беларусь» нібыта не прывязвалася ні да якай канкрэтнай даты, ясна, што яна зусім не датычыла падзеяў ні 27 ліпеня 1990 г., калі прынялі Дэкларацыю аб суверэнітэце, ні 25 жніўня 1991 г., калі была абвешчаная незалежнасць ад СССР.

Сёння не праводзіцца выразнага адрознення паміж Савецкай Беларуссю (БССР) і Рэспублікай Беларусь пасля 1995 г. — у адпаведнасці з вынікамі рэферэндуму, на якім былі змененыя дзяржаўныя герб і сцяг. 1991—1994 гг. малююцца лукашэнкаўскімі ідэолагамі найперш як перыяд смуты, калі дзяржава зблілася з тропу, апынуўшыся пад кірауніцтвам авантурыстаў, што дзейнічалі па ўказы Захаду¹³. Таму існаванне незалежнай дзяржавы не замінае спасылкам на 1941—1945 гг.

Здавалася б, выкарыстанне германска-савецкай вайны ў якасці палітычнага і прапагандысцкага інструмента не можа працягвацца доўгі. Ветэраны хутка паміраюць, і неўзабаве ваеннае пакаленне адыдзе. Аднак логіка ніколі не была моцным бокам Лукашэнкі. Яго палітыка ажыццяўляеца праз спалучэнне грубай сілы і прапаганды. І хоць ён зрабіў пэўныя саступкі адносна іншых гістарычных падзеяў і асобных дзеячаў мінулага — накшталт помніка Скарыну калі Нацыянальная бібліятэкі, — большасць яго ініцыятыў у галіне гістарычнай памяці звязаныя з вайной супраць фашыстаў. У той жа час роля Расіі цяпер прыніжаеца;

¹² Адносна дэбатаў наконт гістарычнай памяці ў Беларусі і дзяржаўных утварэннях, што папярэднічалі ёй, гл., напрыклад, артыкул Андрэя Катлярчука «The Tradition of Belarusian Statehood: Conflicts About the Past of Belarus» у зборніку пад рэдакцыяй Эгле Рындыевічутэ «Contemporary Change in Belarus» (Huddinge, Sweden: Baltic and East European Graduate School, 2004. С. 41—72).

¹³ Больш рацыянальны аналіз эканамічных проблем гэтага перыяду гл. у працы І. Коўкеля і Э. Ярмусіка «Істория Беларуси с древнейших времён до нашего времени» (Мінск: Аверсэв, 1998). С. 572—573.

СМІ робяць акцэнт на tym, што расіяне не апраўдалі ўскладзеных на іх спадзя-
ванияў: яны не ўхвалілі «прынцыпу раўнапраўя» пры стварэнні саюзнай дзяр-
жавы; яны здрадзілі старой дружбе, павысіўшы цэны на газ і паставіўшы пад
пагрозу беларускі суверэнітэт; яны загрузлі ў дробных войнах у процілегласць
міралюбнаму беларускаму народу.

Расійцы па-ранейшаму ўспрымаюцца як браты і найбліжэйшыя сябры бела-
русаў. Лукашэнка нярэдка заўважае, што не лічыць расіян чужаземцамі. Аднак
кіраўніцтва Расіі — асабліва ў час прэзідэнцтва Уладзіміра Пуціна — не заўсё-
ды паводзіла сябе рацыянальна. Таму другой расійскамоўнай дзяржаве даво-
дзіцца выжываць самастойна, хоць яе і яднае з большай суседкай супольная
мінуўшчына. Гісторыя вайны з гэтай прычыны павінна падавацца з беларуска-
га гледзішча.

«Неабыякавасць» рэжыму да германска-савецкай вайны не толькі шкодзіць
вывучэнню астатніяй беларускай гісторыі, але і абмяжоўвае народнае ўспрыман-
не самой вайны. Так, напрыклад, вельмі мала ёсьць аб'ектыўных прац, прысвяча-
ных антысавецкаму руху ў Беларусі ў перыяд нямецкай акупацыі¹⁴. Рэдка згад-
ваюцца сталінскія злачынствы супраць беларускага народа; недастаткова выву-
чаны халакост у Беларусі і наступны заняпад яўрэйскага жыцця ў рэгіёне. Па-
куль замежнікі не началі праяўляць ініцыятыву што да ўзвядзення помнікаў
беларускім яўрэям, ахвярам вайны, такіх помнікаў зусім не было. Акцэнт на мо-
ладзевы рух, ваеннную славу і самаахвярнасць таксама выглядае досыць злавесна
і нагадвае хутчэй 1930-я гг., а не XXI ст. Памяць пра чужаземную акупацыю вы-
карыстоўваецца для малявання новых трывожных карцінмагчымай акупацыі
Беларусі войскамі краін НАТО — і ў першую чаргу ЗША. Што да паказу «заход-
най пагрозы», то тут няма амаль ніякіх змен у параўнанні з часам халоднай вай-
ны, хоць зредку беларускія ўлады праводзяць адрозненне паміж Еўрапейскім
Саюзам — патэнцыяльна добразычлівым — і Злучанымі Штатамі, што ўмешва-
юцца ва ўнутраныя справы краін, якія ім не даспадобы. Германска-савецкая вай-
на, такім чынам, зручны інструмент для лукашэнкаўскага рэжыму, паколькі та-
гачаснае процістаянне можна перанесці на сённяшнюю сітуацыю, калі Беларусь
зноў чуе пагрозы з боку магутных дзяржаў і адчувае брак дапамогі ад сваіх сяб-
роў, пры tym што яе войскі па-ранейшаму бароняць рубяжы былога Савецкага
Саюза. Так навязваецца спрошчаная, але зусім не бяскрывідная ў прапагандысцкіх
адносінах сувязь паміж мінуўшчынай і сучаснасцю.

¹⁴ Нідаўна ў вёсцы Дражна (Мінская вобласць) быў пастаўлены памятны крыж у памяць аб жыха-
рах вёскі, 15 красавіка 1943 г. забітых мясцовымі партызанамі. Як паведамляеца, партызаны
знішчылі 37 двароў і забілі 25 мірных жыхароў (БелаПАН. 19 красавіка 2008). Пазней улады дэ-
мантавалі гэты крыж.

АНАЛІТЫКА

ТАЦЯНА ЧУЛІЦКАЯ

Дыскурсы беларускіх студэнтаў

Студэнцкая супольнасць, як і ўся моладзь увогуле, разглядаеца ў палітычнай тэорыі і з'яўляеца на ўзоруні палітычнай практыкі адной з найбольш істотных мэтавых груп для стварэння, а таксама сімвалічнага абронтування ўнутранай палітыкі любой дзяржавы. Беларуская сітуацыя і беларуская моладзь не з'яўляеца ў гэтым выпадку выключэннем. Неабходна вызначыць дастаткова спецыфічныя як унутрана-, так і замежнапалітычныя ўмовы, якія ўплываюць на фармаванне светапогляду супольнасці беларускіх студэнтаў. Спраба выяўлення спецыфікі дадзенага светапогляду паўстане на падставе аналізу інтэрпрэтацый паняцця «дэмакратычны светапогляд» у дыскурсоўных практыках кожнай з вилучаных у дадзеным артыкуле дыскурсоўных плыняў і супольнасцей, што фармуюцца на іх падставе.

Даследчыкі падзяляюць палітычную і публічную простору Беларусі на два мэйнстрымавыя дыскурсы¹: афіцыйны і апазіцыйны. Можна сказаць, што першы з іх накіраваны на абронтуванне і далейшае замацаванне існым беларускім рэжымам прааўтарытарных камунікацыйных практык і спецыфічных інтэрпрэтацый такіх каштоўнасна-арыентаваных паняццяў, як «свабода» і «дэмакратыя». Паралельны «апазіцыйны дыскурс» утварае ўмовы дзеля фармулявання тых самых паняццяў на падставе больш шырокага ўропейскага кантексту альбо з карысных дзеля яго стварэння праеўрапейскіх інтэрпрэтацый, адначасова далучаючы вымярэнне нацыяналістычнай арыентаванасці.

Зыходзячы з вызначанага вышэй падзелу, можна казаць і пра два мэйнстрымавыя кірункі ў развіцці паняцця «дэмакратычны светапогляд» у моладзевым студэнцкім асяроддзі. Менавіта студэнцкая моладзь, якая традыцыйна разгляда-

Тацяна Чуліцкая — палітоляг, вікладчыца Эўрапейскага гуманітарнага ўніверситету. Аўтарская назва тэксту — «Аналіз паняцця «дэмакратычны светапогляд» у дыскурсе беларускіх студэнтаў».

ТАЦЯНА ЧУЛІЦКАЯ

ецца як найболыш прывабная мэтавая аўдыторыя для забеспячэння людскога рэсурсу для тых альбо іншых ідэалагічных плыняў, становіца своеасаблівым цэнтрам увагі як для прадстаўнікоў цяперашняга рэжыму, так і для апазіцыйных дзеячаў.

Разам з тым, нягледзячы на відавочную наяўнасць ідэалагічных і каштоўнасных адрозненняў, фармаванне абодвух вышэй азначаных дыскурсаў у Беларусі адбываецца паводле падобных схемаў і імкненца хутчэй да замацавання «ідэалагічна слушных» і неабходных дзеля далейшага палітычнага дзеяння ўзору, чым дзеля сапраўднай змены каштоўнасцей. То бок, фармаваныя дыскурсы «дэмакратычнага» светапогляду на сучасным этапе развіцця палітычных сістэмы Беларусі трэба разглядаць хутчэй як метады палітычных тэхналогій, чым як сапраўдныя светапоглядныя змены ў асяроддзі беларускіх студэнтаў. Ускосным доказам дадзенай тэзы з'яўляецца той факт, што моладзь і ў межах «афіцыйнага», і ў межах «апазіцыйнага» дыскурсаў з'яўляецца не толькі і не столькі суб'ектам фармавання сваіх светапоглядных каштоўнасцей, колькі аб'ектам успрымання прапанаваных іншымі палітычнымі суб'ектамі сэнсаў. Моладзь, хутчэй, успрымае і рэалізоўвае навязаныя ім каштоўнасці і мадэлі паводзінаў, а не займаецца іх утварэннем.

Істотная розніца паміж афіцыйным і апазіцыйным дыскурсамі палягае ў тым, што ў першым выпадку моладзь дастаткова асэнсавана (і далёка не заўсёды шчыра) успрымае і рэалізуе прапанаваныя ёй дзяржаўнай ідэалогіяй асновы мадэлі паводзін, атрымліваючы за гэта, перш за ўсё, матэрыяльныя бонусы (напрыклад, ільготы пры аплаце навучання ў ВНУ, атрыманне льготных крэдытаў). Другім, не менш значным, стымулам да «гульні» ў сэнсавых межах акурат афіцыйнага дыскурсу з'яўляюцца прымусовыя ўладавыя практикі. Утварэнне нейкіх самастойных сэнсаў альбо інтэрпрэтацый не будзе ў гэтым выпадку мець асаблівага сэнсу альбо, нават, можа стаць небяспечным для тых, хто іх прадукуе. «Паказальныя» пакаранні за нелаяльнасць у выглядзе выключэння студэнтаў з ВНУ з палітычных матываў з'яўляюцца пераканаўчым узорам для шэрагу студэнтаў, якія не жадаюць ставіць свае перакананні вышэй за права на адукацыю.

У межах жа дыскурсу апазіцыйнага — матывація адпаведнасці прапанаваным моладзі ўзорам мае на сённяшні дзень найперш сімвалічную каштоўнасць. У сваю чаргу гэта ўпłyвае на ўзровень даверу і шчыграсць успрымання прапанаваных дыскурсіўных высноў, якія значна вышэйшы ў параўнанні з дыскурсам афіцыйным. Між тым, неабходна адзначыць, што дадзены тып мабілізацыі ў значнай ступені абумоўлены не такой значнай (у параўнанні з дзяржаўнай) сістэмай фінансавых, арганізацыйных і інфармацыйных магчымасцей, а таксама амаль поўнай немагчымасцю ўжывання забарончых практик. Другі істотны момант, які дae падставы гаварыць пра вышэйшы ўзровень «ідэйнасці», — гэта тое, што прапанаваныя рознымі апазіцыйнымі плынямі сэнсы ключавых паняццяў (у тым ліку і паняцця «дэмакратыя») з'яўляюцца больш прывабнымі ў сувязі з тым, што

¹Андрэй Казакевіч, Імке Гансэн.

не маюць падабенства з ідэалагічнымі практыкамі былога СССР, прапаноўваючы больш прыцягальныя для значнай часткі студэнцтва праеўрапейскія і прабеларускія ідэі дэмакраты і дэмакратычнага ладу жыцця (які таксама можа тлумачыцца як вольны/свабодны).

Зыходзячы з прапанаванага дыхатамічнага дыскурсіўнага падзелу, трэба згадаць адну істотную акалічнасць — за межамі ідэалагізаванага і палітызаванага моладзевага падзелу існуе яшчэ адна дастаткова моцная плынь, якую можна ўмоўна пазначыць у тэрмінах «абыякавасць» як да тых працэсаў і з'яваў, што адбываюцца ў палітычнай сферы сённяшняй Беларусі, так і да «дэмакратычных каштоўнасцей». Для гэтай плыні ідэалагічная пазіцыя (а таксама разуменне дэмакраты) увогуле не з'яўляецца істотнай альбо неяк уплывае на разуменне публічнай речайнасці. У гэтым выпадку студэнты ставяцца да абодвух дыскурсаў альбо як да «бессэнсоўнага марнавання часу», альбо як да «фармальнага абавязку». Яшчэ адной магчымай інтэрпрэтацыяй гэтай з'явы можа быць стаўленне да «дэмакраты» і яе каштоўнасцей як да ўмоваў альбо сімвалічнага «праязнога квітка» на шляху да заходняга ладу жыцця, альбо праста для жыцця ў іншай краіне свету. У гэтым выпадку можна гаварыць пра тое, што «свабода быць іншым» змяненца «свабодай быць нікім»².

МЕТАДАЛОГІЯ

Спраба аналізу паняцця «дэмакратычны светапогляд» будзе праводзіцца на прыкладах аналізу беларускіх медыяў і інтэрнет-крыніцаў, вынікаў апытацца студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітету ў Вільні, а таксама на падставе парадуннія наступных якасных і колькасных паказчыкаў:

- агульнае апісанне дыскурсіўнай плыні;
- прастора і інстытуты яе замацавання;
- сродкі замацавання дыскурсу ў публічнай прасторы;
- распаўсюджанасць дыскурсу ў моладзевым студэнцкім асяроддзі.

«АФІЦЫЙНЫ ДЫСКУРС»

Агульнае апісанне

Дадзены тып дыскурсу характарызуецца агульным разуменнем паняцця «дэмакратыя» як напоўненага наступнымі істотнымі сэнсамі:

- «асаблівы шлях» Беларусі;
- «беларуская мадэль развіцця»;
- «пошук самастойных каштоўнасцей падставаў» для развіцця праекту беларускай дзяржавы³.

² Ігар Бабкоў. Чатыры вэрсіі ідэі свабоды. <http://frahmenty.knih.com/8babkow.htm>.

³ Основы идеологии белорусского государства: Учебное пособие для вузов. Под ред. С. Князева, С. Решетникова. Минск: Академия управления при президенте РБ, 2004. С. 327—341.

ТАЦЯНА ЧУЛІЦКАЯ

Дадзеныя сэнсы з'яўляюцца адлюстраваннем стаўлення афіцыйнай беларускай улады да дэмакратыі і прапанаваных ёю каштоўнасцей як з'явы, якая хоць і з'яўляецца, можа, і істотнай, аднак не першараднай. Так, у падручніку па дзяржаўнай ідэалогіі ў частцы «Светапоглядныя асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы» само паняцце «дэмакратыя» з'яўляецца толькі бліжэй да сярэдзіны часткі і разглядаецца як бы паміж іншым.

Такім чынам, вяршэнства закона, плюралізм меркаванняў, шматпартыйнасць, шматстайнасць формаў уласнасці як вызначальныя вартасці ў фармаванні светапоглядных прыярытэтаў грамадзян Беларусі... даюць падставы сцвярджаць аб фармаванні ў грамадской свядомасці парадыгмы дэмакратычных вартасцяў, палітычнай спеласці і высокім узроўні правасвядомасці...⁴

У апошнія два гады паняцце «дэмакратычны светапогляд» усе больш і больш падмяніяецца альбо ў значнай ступені дапаўніяецца паняццем «патрыятычнае выхаванне», якое павінна спыніць «палітычны экстремізм» і накіраваць мадальных грамадзян на шлях рэалізацыі «пазітыўных моладзевых ініцыятыў»⁵. Характэрна, што ў якасці пазітыўных ініцыятыў у дадзеным выпадку разглядаюцца тыя, якія «адпавядаюць дзяржаўнай ідэалогіі»⁶.

Дадзенае ссоўванне сэнсавых значэнняў можа сведчыць пра спробы змяніць матэрыяльную і прымусовую матывацию падтрымкі афіцыйнай рыторыкі на сімвалічную і светапоглядную, калі студэнтства насамрэч будзе ўспрымаць афіцыйныя мэсіджы як частку свайго светапогляду. Падстаў дзеля такой змены можа быць некалькі. Перш за ўсё, большая абмежаванасць у фінансавых сродках і меншыя магчымасці выкарыстоўваць ільготы ў якасці «ўдзячнасці» тым студэнтам, хто падтрымлівае ўладу, што звязана з агульным эканамічным становішчам Беларусі. Па-другое, адносна працяглы тэрмін актыўнага распаўсюджання паняцця і практик афіцыйнага дыскурсу (пачынаючы прыкладна з 2002 г.) на ўсіх ступенях адукцыі, а таксама ў СМІ мог выклікаць змены ў каштоўнасціх характеристысціках студэнцкай моладзі. Дадзеная перспектыва падаецца магчымай, паколькі большасць маладых людзей з прычыны свайго сацыяльнага ўзросту (і, перш за ўсё, перыяду сацыялізацыі) не мае аніякіх магчымасцей дзеля параннання з іншымі ўзорамі. Прывабнасць жа для гэтай групоўкі «апазіцыйных» каштоўнасцей застаецца пад пытаннем.

Разам з тым неабходна падкрэсліць ідэалагізацыю самага дыскурсу і ўжываных ім паняццяў праз выкарыстоўванне разнастайных інстытуцыянальных пад-

⁴ Основы идеологии белорусского государства: Учебное пособие для вузов. Под ред. С. Князева, С. Решетникова. Минск: Академия управления при президенте РБ, 2004. С. 355.

⁵ Республиканская программа «Молодежь Беларуси» на 2006—2010 годы. <http://www.president.gov.by/press28323.html#doc>.

⁶ Таксама.

ставаў. То бок, існаванне палітычных інстытуцыяў, неабходных дзеля актуалізацыі карысных уладзе паняццяў. Падрабязней гаворка пра гэты феномен пойдзе ў частцы, дзе разглядаюцца прастора і інстытуты дыскурсіўнага замацавання. Цяпер жа трэба звярнуць увагу на тое, што ў якасці інстытуцый для замацавання дадзенага паняцця «дэмакратыя» выкарыстоўваюцца як усе існыя ўстановы (напрыклад, адукатыўныя ўстановы, вайсковая служба, СМІ і інш.), так і новыя інстытуты, створаныя і падтрымліваныя афіцыйнай уладай (БРСМ, структуры па ідэалагічнай працы і г. д.).

Як было паказана раней, моладзь у межах дадзенага дыскурсу ўжывае ў публічным вымярэнні свайго жыцця прапанаваныя з боку ўлады мадэлі ўспрымання палітычнай рэчаіснасці, узнаўляючы чаканыя практыкі лаяльнасці. Будучы аб'ектам уплыву і мэтавай групай моладзевай дзяржаўнай палітыкі, лаяльная да рэжыму студэнцкая моладзь гатовая пагадзіцца на тое, каб рэалізоўваць запраграмаваныя афіцыйнымі ўладамі каштоўнасці ўстаноўкі дзеля забеспечэння сваіх адукатыўных і сацыяльна-эканамічных правоў. Прыкладам такога роду «пагаднення» можа быць удзел у мерапрыемствах БРСМ як умова рэкамендацыі з боку БРСМ на зніжэнне платы за навучанне ў ВНУ, рэкамендацыі з боку адміністрацыі ВНУ (пры ўмовах лаяльнасці) пры працаўладкаванні і г. д.

ПРАСТОРА І ИНСТИТУТЫ ЗАМАЦАВАННЯ АФІЦЫЙНАГА ДЫСКУРСУ

Прастора, у якой распаўся дзяржаўца афіцыйнае разуменне паняцця «дэмакратычны светапогляд», па межах прыкладна супадае з інфармацыйнай прасторай Беларусі, а таксама ахоплівае шэраг адукатыўных і грамадзянскіх інстытуцыяў, сярод якіх неабходна вылучыць:

1. адукациёю: увядзенне абавязковага ідэалагічнага элементу;
- 1.1. вышэйшыя навучальныя ўстановы: кантроль лаяльнасці, праца ўладавых структураў з адміністрацыямі універсітэтаў, а таксама абмежавальныя і забарончыя практыкі (выключэнне з ВНУ, права адсылаць на вайсковую службу адлічных паводле палітычных матываў студэнтаў)⁷;
2. заканадаўчыя ініцыятывы і заканадаўчую базу для замацавання «ідэалагічна слушных» паняццяў. Адным з найбольыш яскравых прыкладаў з'яўляецца Рэспубліканская праграма «Моладзь Беларусі», а таксама мерапрыемствы для яе рэалізацыі;
3. ідэалагічныя ўстановы: курсы па ідэалогіі, стварэнне суполак для ідэалагічнай працы з моладдзю;
4. СМІ, якія забяспечваюць трансляцыю і рэтрансляцыю асноўных вымярэнняў стварэння сэнсаў;

⁷ Тут трэба ўдакладніць, што фармальна ў такіх выпадках выключэнне з ВНУ адбываецца альбо з прычыны «акадэмічнай непаспяховасці», альбо праз «парушэнне ўнутранага распарадку» ВНУ. Заканадаўчае аргументаванне прызываў на вайсковую службу ў дадзеным выпадку — артыкул 32 Закону РБ «Аб вайсковым абавязку і вайсковай службе».

ТАЦЯНА ЧУЛІЦКАЯ

5. утварэнне і развіццё «псеўдаграмадзянскіх» (фэйкавых⁸) лаяльных моладзевых арганізацый (БРСМ).

СРОДКІ ЗАМАЦАВАННЯ АФІЦЫЙНАГА ДЫСКУРСУ Ў ПУБЛІЧНАЙ ПРАСТОРЫ

Дзеля замацавання дадзенага тыпу дыскурсу ў публічнай прасторы выкарыстоўваецца шэраг сэнсавых і інстытуцыяналізаваных сродкаў. Гаворачы пра першыя, трэба згадаць:

- Трансляваны афіцыйнымі ўладамі вобраз моладзі як асновы «будучыні нацыі». Так, дастаткова тыповым прыкладам ужывання гэтага вобразу з'яўляецца стаўленне да моладзі ў дакуменце пад назвай «Асноўныя напрамкі рэспубліканскай праграмы «Моладзь Беларусі», дзе гаворыцца:

Увасабленне ў жыццё палаажэнняў праграмы таксама дазволіць умацаваць здароўе і павысіць узровень фізічнай падрыхтоўкі моладзі, адрадзіць вартасць і значнасць сям'і ў грамадскай свядомасці, умацаваць сям'ю, павялічыць нараджальнасць, кансалідаваць грамадскі маладзёжны рух у мэтах пабудовы моцнай і квітнеючай Беларусі⁹.

- Супрацьпастаўленне лаяльнай уладзе (альбо ўспрыманай у дадзенай якасці) моладзі «афіцыйнай» — моладзі «апазіцыйнай». Прыйкладам можа быць паўтораная шэрагам інфармацыйных агенцтваў выкazванне А. Лукашэнкі:

Скажу чыту, што апазіцыя, якая існуе за замежныя гроши, — гэта не апазіцыя, а баявыя атрады для правядзення чужых інтарэсаў і палітыкі ў нас у краіне¹⁰.

Сімвалічна, што дадзенае выкazванне было агучана менавіта падчас сустрэчы з студэнтамі БДУ.

- Прыйнясенне ў светапогляд моладзі і студэнцтва дзяржаўных навучальных установаў дыхатамі «свой-вораг», у якой ворагам можа быць не толькі ўнутраная альбо замежная апазіцыя, але і алтэрнатыўныя інтэрпрэтацыі паняцця «дэмакратыя» і «дэмакратычнае развіццё». Так, пасля закрыцця Еўрапейскага гуманітарнага універсітета ў Мінску А. Лукашэнка заяўіў, што ЕГУ ў Мінску спрабаваў выхаваць

новую беларускую эліту, якая павінна была б з цягам часу прывесці Беларусь на Захад. Выйшла, што заходнікі ў цэнтры Мінска рыхтуюць будучых кіраў-

⁸ *Fake* — падробка (англ.).

⁹ <http://www.president.gov.by/press28321.html#doc>.

¹⁰ <http://news.belta.by/ru/news/president?id=199569>.

нікоў, эліту. ...Ix папярэджвалі, што ў гэтай ВНУ павінны рыхтаваць студэнтаў так сама, як у Брэсце і Мінску. Калі не, то нам такая ВНУ не патрэбная¹¹.

Аналітычна значнасць гэтага выказвання ў тым, што праведзены і артыкуляваны падзел паміж «правільнымі» студэнтамі і «няправільнымі», якія адпаведна выхоўваюцца «добрымі» дзяржаўнымі альбо «благімі» праеўрапейскімі ВНУ, а таксама тымі светапогляднымі ўстаноўкамі, якія яны прапануюць моладзі.

У якасці інстытуцыяналізаваных сродкаў рэалізацыі дадзенага тыпу дыскурсу і яго каштоўнасных паняццяў ужываюцца наступныя. Перш за ёсё, фінансавая і метадычна падтрымка праўрадавых моладзевых арганізацый (БРСМ) і СМІ (газеты «Переходный возраст», «Зор’ка», «Знамя юности», радыёстанцыя «Пілот FM»). Па-другое, забеспечэнне функцыянування інтэрнет-парталаў (напрыклад, «Молодежь Беларуси»). Па-трэцяе, выпуск прома-матэрыялаў (бордаў, улётак, плакатаў і г. д.), якія ўвасабляюць асноўныя сэнсавыя вымярэнні прапагандаваных афіцыйнымі ўладамі каштоўнасцей¹². Трэба нагадаць і яшчэ адзін дастатковая істотны сродак — выкарыстанне дзяржаўных СМІ дзеля распаўсяду негатыўнай інфармацыі пра апазіцыйны дыскурс і ту моладзь, якая выкарыстоўвае і падтрымлівае яго. Прыкладамі тут могуць быць сюжэты БТ пра студэнтаў «праграмы Каліноўскага» альбо публікацыі агенцтва БелТА адносна студэнтаў ЕГУ¹³.

Можна казаць пра дастаткова высокую ступень распаўсядженасці дадзенага дыскурсу, якая забяспечваецца яго інстытуцыяналізованай прысутнасцю (у той ці іншай форме) амаль ва ўсіх звязанных з выхаваннем і адукацыяй моладзі інстытуцыях, а таксама актыўным ужываннем СМІ. Можна таксама сцвярджаць, што колькасць асоб, якія ў той ці іншай ступені ўключаныя ў дадзены дыскурс, прыкладна супадае (альбо накладаецца) з колькасцю сяброў БРСМ. Цікава, што афіцыйны сайт БРСМ не дае дакладных лічбаў адносна колькасці студэнтаў, якія ўваходзяць у склад дадзенай арганізацыі.

АПАЗІЦЫЙНЫ ДЫСКУРС: АГУЛЬНАЕ АПІСАННЕ

Гаворачы пра ўплыў «апазіцыйных сэнсаў» на моладзь, трэба паказаць іх значна меншыя (колькасна) магчымасці ўплыву як на публічную прастору Беларусі ўвогуле, так і на моладзь як мэтавую группу. Магчымасці распаўсяджацца інфармацыю праз адукацыйныя ўстановы, грамадскія аб'яднанні і медыйныя сродкі дас-

¹¹ Беларусь сегодня. № 183 (22 093). 28 верасня 2004.

¹² Мероприятия по реализации республиканской программы «Молодежь Беларуси» на 2006—2010 годы. <http://www.president.gov.by/press28325.html#doc>.

¹³ В. Ловгач. Політпромывочны вуз: www.belta.by/ru/print?id=159907. На жаль, спасылка можа не адчыніцца. Гэта не першы выпадак, калі праз некаторы час пасля размешчэння матэрыялаў дыскурсітатаўнага характару афіцыйныя СМІ здымаюць іх з сваіх сайтаў.

ТАЦЯНА ЧУЛІЦКАЯ

таткова абмежаваныя, як і сама сфера ўплыву гэтых інстытуцый на беларускае грамадства. Апазіцыйнаму дыскурсу ўласцівая ідэйная (альбо ідэалагічная) неаднароднасць, то бок існаванне шэрагу разнастайных плыняў і суб'ектаў, што ўвогуле можа ставіць пад пытанне саму магчымасць іх аб'яднання. Сярод найбольш упльковых і акрэсленых можна вылучыць ліберальны, нацыяналістычны і левы (пратэстны) дыскурсы, якія будуць разгледжаныя далей. Пры гэтым мы зыходзім з таго, што

— уключэнне дадзеных дыскурсаў у адну группу носіць дастаткова ўмоўны характар, бо разуменне і інтэрпрэтацыі імі паняцця «дэмакратыя» маюць у сваім фокусе розныя вымярэнні, дзеля аналізу якіх трэба праводзіць асобныя даследаванні;

— разгляд гэтых дыскурсаў у адзінай групе і перспектыве абумоўлены іх пазіцыянаваннем у публічнай прасторы Беларусі. То бок, тым месцам, на якім яны аказваюцца ў выніку іх фактывнай маргіналізацыі, прыдушэння іх афіцыйнымі палітычнымі структурамі;

— найбольш істотным сярод акрэсленых дыскурсаў з'яўляецца нацыяналістычны, у якім паняцце «дэмакратыя» набывае элементы неакансерватыўнага і неаліберальнага вымярэння.

Неабходна дадаць, што аналіз вызначаных плыняў ускладняецца яшчэ і тым фактарам, што не ўсе яны маюць відавочных суб'ектаў іх утварэння. Каштоўнасныя асновы дадзенага дыскурсу маюць дастаткова дысперсныя крыніцы ўтварэння і распаўсяджання, што ў значнай ступені перашкаджае даследаванням гэтай прасторы.

Ліберальны дыскурс характарызуецца распаўсяджаннем ідэй еўрапейскай дэмакратыі ў краіне, якая цяпер знаходзіцца па-за межамі Еўрапейскага Звяза. Уплыў на студэнцкую моладзь мае не толькі і не столькі інтытуцыйна-налізаваны характар, колькі ўспрыманне так званых «еўрапейскіх демакратычных ідэй» як светапогляднай асновы, якая, паміж іншым, можа забяспечыць дастаткова высокі сацыяльна-еканамічны ўзровень жыцця. Моладзь у гэтым выпадку разглядаецца як «актыўная сацыяльная групоўка», якая ў будучыні зможа дабіцца пераменаў у Беларусі на падставе агульнадэмакратычных каштоўнасцей. Пры гэтым студэнты пазіцыянуюцца ў публічнай прасторы менавіта як «носіbіты дэмакратычных ідэй», якія ўспрымаюць і асэнсоўваюць дэмакратычныя ідэі і змогуць данесці іх да беларусаў. Прыкладамі ўжывання і распаўсяджвання менавіта такога стаўлення да моладзі і ўжывання ліберальнага паняцця «дэмакратыя» могуць быць выказанні шэрагу еўрапейскіх палітыкаў падчас сустрэч са студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітета¹⁴.

Кансерватыўна-нацыяналістычны дыскурс альбо нацыяналістычны дыскурс, у падмурку якога таксама знаходзіцца разуменне дэмакратыі як агульнаеўрапей-

¹⁴ Адзін з прыкладаў — сустрэча з презідэнтам Еўрапейскага парламента спадаром Потэрынгам: <http://en.ehu.lt/news/news/0010122>.

скай каштоўнасці, але побач з гэтым значная ўвага надаецца хрысціянскім і нацыяналістычным каштоўнасцям. Менавіта гэтыя каштоўнасці разглядаюцца і выносяцца ў якасці найболыш істотных для сучаснай моладзі. Прыкладам можа быць праграма «Маладога фронту», у якой адзначаецца:

Базавая каштоўнасць — нацыянальная ідэя. Задачы: пабудова незалежнае дэмакратычнае ёўрапейскае дзяржавы, выхаванне новага пакалення й ажыццяўленне духовага Адраджэння ў грамадстве. Светапоглядная сутнасць маладзёвага нацыянальнага руху — найлепшая, самая сучасная беларушчына, заставаная на хрысціянскіх прынцыпах...¹⁵

Левы (альбо лявацкі) дыскурс, які таксама падзяляеца ў сваіх інтэрпрэтацыях на: сацыялістычны (сацыял-дэмакратычны), антыглабалісцкі, анархісцкі і г. д. Дадзеныя плыні (перш за ёсе з прычыны сваёй маргіналізаванасці) маюць неўлікі ўплыў у студэнцкім асяроддзі. Між тым, менавіта прадстаўнікі дадзенага дыскурсу з'яўляюцца аднымі з найболыш каштоўнасна-арыентаваных, бо існууюць найперш дзякуючы ўпэўненасці ў патрэбнасці той дзеянасці, якую ажыццяўляюць. Што да іхняга разумення і стаўлення да «дэмакратыі», то яно залежыць ад той ідэалагічнай плыні, да якой яны далучаюцца. Напрыклад, беларускія анархісты (арганізацыя «Аўтаномнае дзеянне»)¹⁶, пратэстуючы супраць «спажывецкага грамадства» і «любых формаў улады», увогуле не апераюць паняццем «дэмакратычны светапогляд», а, калі б і разглядалі яго інтэрпрэтацыі, то ставіліся б негатыўна. Сацыял-дэмакраты (БСДП «Грамада»), і ў прыватнасці, яе моладзевая плынь акцэнтуе ўвагу на сацыяльна-эканамічным вымярэнні дэмакратыі, але ў той жа час выступае з пропагандай абароны палітычных правоў, што было б нетыповым для заходнеўрапейскіх партыяў падобнага кшталту.

ПРАСТОРА І ІНСТИТУТЫ ЗАМАЦВАННЯ АПАЗІЦЫЙНАГА ДЫСКУРСУ

Прастора распаўсюджання апазіцыйнага дыскурсу значна меншая ў паўнанні з афіцыйнай плынню. Фактычна ён выціснуты ў дастаткова маргінальную сферу апазіцыйных СМИ і інтэрнет-прасторы, зведзены да ўзроўню асобных груповак моладзі ў межах дзяржаўных ВНУ і праграм для моладзі, якая з палітычных абставінаў не можа працягваць адкукацыю ў беларускіх ВНУ і з'язджае ў іншыя краіны (прыклад «праграмы Каліноўскага»). Свайго роду выключэннем тут з'яўляеца ЕГУ, студэнты якога ва ўмовах адсутнасці курсаў па ідэалогіі апынаюцца ў сітуацыі сутыкнення разнастайных палітызаваных дыскурсаў. Неабходна адзначыць дастаткова высокі інтарэс студэнтаў да палітыкі і палітычных падзеяў¹⁷ і стаўленне да такіх базісных дэмакратычных паняццяў, як «абарона грамадзянскіх

¹⁵ <http://mfront.net/content.php?content.2>.

¹⁶ <http://belarus.avtonom.org/?cat=5>.

¹⁷ Больш за 60 % пры выборы са 133 удзельнікаў апытання.

ТАЦЯНА ЧУЛІЦКАЯ

правоў і свабод» і «неабходнасць удзелу ў прыняці палітычных рашэнняў» як да найбольш істотных. Разам з тым, існуе відавочны падзел і барацьба паміж разуменнем дэмакратыі як «еўрапейскай каштоўнасці» і «нацыянальнага шляху Беларусі», то бок паміж (як мінімум) дзвюма азначанымі плынямі ў межах апазіцыйнага дыскурсу.

СРОДКІ ЗАМАЦАВАННЯ АПАЗІЦЫЙНАГА ДЫСКУРСУ Ў ПУБЛІЧНАЙ ПРАСТОРЫ

Сімвалічнымі і сэнсавамі кірункамі замацавання «апазіцыйнага» разумення «дэмакратыі» з'яўляецца супрацьпастаўленне «сябра-вораг» у некалькіх вымірэннях. Перш за ёсё, з паняццем «дэмакратыі», якое трансліюеца з боку ўлады. Па-другое, з паняццямі, якія ўводзяцца з боку прысутных у самім дадзеным асяроддзі поглядаў. Неабходна адзначыць лепшую (больш якасную?) у параўнанні з «афіцыйным дыскурсам» паводле сваёй формы камунікацыю ў дадзеным кірунку. Нацыянальнае і моўнае пытанні выступаюць як сродкі, так і як каштоўнасці асновы афармлення дадзенага віду дыскурсу. У значнай ступені вымушанае ўжыванне яскравых сімвалаў, якія ва ўмовах недастатковасці рэурсаў з'яўляюцца магчымасцю аказваць больш значны ўплыв на моладзея асяроддзе.

Гаворачы пра распаўсяуджанасць гэтага дыскурсу, неабходна адзначыць, што ў параўнанні з афіцыйным дыскурсам колькасць яго прыхільнікаў меншая. Часткова гэта можна патглумачыць абмежаванай колькасцю інстытуцыяў, дзе ён існуе і можа існаваць. Пры гэтым паводле шэрагу знешніх праяваў апазіцыйны дыскурс бывае нават больш відавочны ў параўнанні з афіцыйным (прыклад: падзеі на Кастрычніцкай плошчы пасля прэзідэнцкіх выбараў). Яшчэ адна асаблівасць у тым, што існуе дастаткова моцная падтрымка, найперш фінансавая і арганізацыйная, з боку знешніх палітычных суб'ектаў і ўтвораных імі сэнсаў. Напрыклад, тэлеканал «Белсат», на якім працуеца некаторыя беларускія студэнты, падтрымліваеца шэрагам еўрапейскіх структураў.

АЛЬТЭРНАТЫЎНЫ ДА МЭЙНСТРЫМАВЫХ ДЫСКУРС. АПІСАННЕ СІТУАЦЫІ

Альтэрнатыўны альбо «абыякавы» дыскурс з'яўляецца адным з найбольш цяжкіх для даследавання, бо амаль немагчыма прывесці нават яго фармальныя (якасныя альбо колькасныя) характеристыкі. Разам з тым, праз шэраг ускосных паказнікаў можна сказаць, што дадзеная групоўка аб'ядноўвае як студэнтаў дзяржаўных навучальных установаў, так і частку студэнтаў, якія вучацца ў замежных ВНУ. Адзін з асноўных матываў дадзенага дыскурсу — адукцыя без ідаэлогіі. Каштоўнасці «дэмакратыі», «свабоды», «актыўнай грамадзянскай пазіцыі» прызнаюцца і вылучаюцца ў якасці істотных і наяўных, але разам з тым яны нібыта не патрабуюць актыўнай дзейнасці альбо нейкага ўплыву з боку грамадзянскай супольнасці. З іншага боку, існаванне «абыякавага» дыскурсу можа азна-

чаць стомленасць маладых людзей ад палітызаванай рыторыкі беларускай публічнай прасторы і жаданне не дапускаць у сваю асабістую прастору аніякіх палітычных паняццяў.

Прастора дадзенага дыскурсу — гэта прастора «няўдзелу», якая ўтвараеца падчас ігнаравання грамадзянскіх актыўнасцяў. То бок, падлічыўши тое, колькі людзей не ўдзельнічае ў нейкіх звязаных з афіцыйным альбо апазіцыйным дыскурсам мерапрыемствах, можна прыкладна зразумець прастору існавання. У якасці інстытуту можа выступаць амаль што любая інтытуцыя, якая займаеца адукатыяль альбо працай з моладдзю.

Сімвалічны сродак замацавання дыскурсу — пазіцыянаванне сябе як выключэнне з майністрымавых плынняў. Адасабленне ад існуючых у іх вызначэнняў паняцця «дэмакратыя».

Што да распаўсяджанасці дыскурсу ў моладзевым студэнцкім асяроддзі, то атрымаць колькасныя дадзеныя тут дастаткова складана. З іншага боку, няўдзел у грамадскім, а тым больш, палітычным жыцці сведчыць пра існаванне дадзенага настрою і неабходнасць яго аналітычнага ўліку.

ВЫСНОВЫ

Падводзячы рысу пад разглядам пытання пра «дэмакратычны светапогляд» сярод беларускіх студэнтаў, можна зрабіць выснову пра значную палітызаванасць студэнцкага асяроддзя, якая ўтвараеца коштам:

- а) дзяржаўнай скіраванасці на ўключэнне ідэалагічнага вымярэння ў адукатыю;
- б) існавання апазіцыйнага праекту распаўсяджання каштоўнасцей, сярод якіх «дэмакратыя» і «дэмакратычны светапогляд»;

Асноўныя дыскурсы, што існуюць вакол паняцця «дэмакратычны светапогляд», заснаваныя найперш на бінарных супрацьпастаўленнях «сябар-вораг», а таксама «правільнае-неправільнае» разуменне дэмакратыі. Сама пабудова паняцця «дэмакратыя» зыходзіць (прынамсі, у двух асноўных дыскурсах) з іх супрацьпастаўлення адзін аднаму. Адным з вынікаў акрэсленага дыскурсеўнага падзелу з'яўляеца ўзнікненне асобнага «маргінальнага» студэнцкага дыскурсу, які, успрымаючы існаванне дэмакратычных каштоўнасцей, ні ў якім разе не імкнецца да іх рэфлексійнага ўспрымання, а таксама не мае аніякіх намераў рэалізоўваць іх на ўзроўні палітычнага дзеяння. Студэнцкая моладзь (у сваёй большасці) незалежна ад дыскурсійных плынняў, з'яўляеца хутчэй сродкам распаўсяджання ідэй, чым сапраўдным суб'ектам утварэння самастойных светапоглядных сэнсаў.

АНАЛІТЫКА

АЛЯКСАНДР ЧУБРЫК

Ці патрэбныя Беларусі рэформы?

1. УВОДЗІНЫ

Эканоміка Беларусі вельмі доўга ўспрымалася рознымі дасьледчыкамі найменш як «загадка», а нярэдка — як «цуд». Прыгынай такога стаўлення эканамістаў быў даволі хуткі эканамічны рост, які адбываўся насуперак адсутнасці рынковых рэформаў. Але ж Беларусі не было наканавана давесыці съвету, што абраная яе ўладамі эканамічная мадэль можа стала генэрываць эканамічны рост. Першае ж істотнае падвышэнне цаны на расейскі газ для Беларусі, якое адбылося ў 2007 г., раптам паставіла рынковыя рэформы на парадак дня.

Апроч эканамічных чыннікаў, на дызайн эканамічных зьменаў у Беларусі могуць мець пэўны ўплыў эканамічныя каштоўнасці насельніцтва. З аднаго боку, пасля столькіх гадоў скажэння стымулаў эканамічных агентаў, якія звыкліся з «клопатам» дзяржавы, рынковыя заходы могуць успрымацца варожа. Зь іншага боку, простае парананыне ўласнага жыццёвага досьведу з умовамі жыцця ў суседніх краінах, якія перайшлі да рынковай эканомікі, ці нават парананыне эфектуўнасці працы прыватных і дзяржаўных прадпрыемстваў можа прывесыці да станоўчага стаўлення да рэформаў.

Успрыманыне беларусамі рынковых рэформаў вывучалася Дасьледчым цэнтрам ПМ на падставе дадзеных нацыянальнага апытання насельніцтва, якое праводзілася пры канцы 2007 г. Дадзеная праца прапануе асобныя вынікі гэтага дасьледавання. Пабудаваная яна наступным чынам. У другой частцы разгляда-

Аляксандар Чубрык — эканаміст менскага дасьледчага цэнтра ПМ (www.research.by), намеснік дырэктара CASE-Беларусь (Польшча). Летасць у «ARCHE» друкаваўся яго аналіз «Новая эканамічная палітыка старога аўтарытарнага рэжыму» (10/2008). Аўтар дзяякуе Алена Талапіле за кансультацыю ў моўных пытаннях. Тэкст друкуюцца зь нязначнымі скарачэннямі.

ецца мэтадалёгія выяўленыня стаўленыня да рэформаў і асноўныя вынікі гэтай працэдуры. Далей аналізуецца асобныя эканамічныя, сацыяльныя й інтэграцыйныя погляды розных групаў насельніцтва ў залежнасці ад іх стаўленыня да рэформаў. Завяршаюць працу кароткія высновы.

2. СТАЎЛЕНЬНЕ ЛЮДЗЕЙ ДА РЫНКАВАЙ ЭКАНОМІКІ

2.1. Мэтадалёгія

Эўрапейскі банк рэканструкцыі й разывіцьця мае мэтадалёгію экспэртнай ацэнкі прагрэсу ў рынковай трансфармацыі. Паводле яе, дзевяць паказнікаў трансфармацыі ацэньваюцца па шкале ад 1 (плянавая эканоміка) да 4+ (4.33) — стандарты разывітай індустрыяльнай эканомікі. Для кожнай з ацэнак ёсьць да-кладны крытэр, паводле якога яна выстаўляецца краіне.

Крытэрыі для крайніх ацэнак былі перапрацаваныя Далярным цэнтрам ПМ для выяўленыня стаўленыня насельніцтва да рынковай эканомікі. Падчас нацыянальнага апытаньня людзей прасілі зрабіць выбар паміж двумя супрацьлеглымі меркаваньнямі, адно зь якіх апісвала цалкам плянавую эканоміку (аналіг адзнакі «1» ЭБРР), другое — цалкам рынковую (аналіг адзнакі «4+»). Да дзевяці індэксу ЭБРР былі дададзеныя яшчэ два — зямельная рэформа і рэформа рынку працы. Атрыманыя ў выніку варыянты прыведзены ў Табліцы 1.

**Табліца 1. Крытэрыі стаўленыня да рынковай эканомікі:
прапанаваныя варыянты**

Варыянты, адпаведныя плянавай эканоміцы	Варыянты, адпаведныя рынковай эканоміцы
1. Набыццё ў продаже малых прадпрыемстваў павінны адбывацца з дазволу дзяржавы; частка малых прадпрыемстваў мае знаходзіцца ва ўласнасці дзяржавы	Малыя прадпрыемствы павінны быць у прыватнай уласнасці й вольна купляцца прадавацца
2. Большасць цэнаў мусіць усталёўвацца ў кантралявацца дзяржавай	Большасць цэнаў мусіць усталёўвацца на падставе попыту й прапановы безъ дзяржаўнага ўмяшання
3. Пераважная большасць буйных прадпрыемстваў павінна быць у дзяржаўнай уласнасці	Пераважная большасць буйных прадпрыемстваў павінна быць у прыватнай уласнасці
4. Найбуйнейшыя банкі мусіць быць ва ўласнасці дзяржавы й выконваць дзяржаўныя праграмы	Рэгулюванне дзейнасці банкаў павінна абапірацца на міжнародныя нормы

АЛЯКСАНДАР ЧУБРЫК

5.	Дзяржава павінна субсыдуваць стратныя й неканкурэнтаздольныя прадпрыемствы	Жыщца здольнасць прадпрыемстваў павінна вызначацца здольнасцю вырабляць канкурэнтную прадукцыю
6.	Экспарт, імпарт і гандаль валютай мусяць жорстка кантралівацца дзяржавай	Экспарт, імпарт і гандаль валютай павінны кантралівацца ў мінімальнай ступені і ў адпаведнасці зь міжнароднымі нормамі
7.	Дзяржава павінна ствараць асаблівую ўмовы для асобных прадпрыемстваў і галінаў і падтрымліваць айчынных вытворцаў	Для ўсіх прадпрыемстваў (у тым ліку замежных) павінны існуваць агульныя празрыстыя «правілы гульні»
8.	Дзяржава павінна вызначаць, акцыі якіх прадпрыемстваў могуць прадавацца, а якіх — не	Набыцьцё ё продаж каштоўных папераў мусяць быць вольным абапірацца на міжнародныя нормы
9.	Энергетыка, тэлекамунікацыі, жыльлёва-камунальная й дарожная гаспадаркі павінны быць ва ўласнасці дзяржавы	Трэба дазволіць доступ да энергетыкі, тэлекамунікацыі, жыльлёва-камунальнай і дарожнай гаспадарак прыватным кампаніям
10.	Занятасць і заробак павінны жорстка рэгулявацца дзяржавай нават на прыватных прадпрыемствах	Пытаныні занятасці й заробку павінны быць предметам працоўнай дамовы паміж работнікам, найманікам і прафсаюзам
11.	Зямля мусіць быць ва ўласнасці дзяржавы, за выняткам невялікіх дзяляк, набыцьцё їх продаж якіх таксама павінны быць абмежаваныя	За невялікім выняткам, зямля можа вольна набывацца ѹ прадавацца, у тым ліку замежным грамадзянам

Заўвага. Нумары пазыцыяў адпавядаюць наступным кірункам рэформаў: 1 — малая прыватызацыя, 2 — лібералізацыя цэнаў, 3 — буйная прыватызацыя, 4 — банкаўская рэформа, 5 — рэструктурызацыя прадпрыемстваў, 6 — лібералізацыя замежнага гандлю, 7 — палітыка спрыяйння канкурэнтнай, 8 — стварэнне фондавага рынку, 9 — рэформа інфраструктуры, 10 — рэформа рынку працы, 11 — земельная рэформа.

Крыніца: Дасыледчы цэнтар ПМ.

Рэспандэнтам прапанавалася зрабіць выбар паміж гэтымі варыянтамі паводле пяцібалльной шкалы з наступнымі харектарыстыкамі: 1 — цалкам пагаджаюся зь першым (плянавым) съцвярджэннем, 2 — хутчэй пагаджаюся зь першым съцвярджэннем, 3 — ня згодны(-ая) зь ніводным съцвярджэннем, 4 — хутчэй пагаджаюся з другім (рынковым) съцвярджэннем, 5 — цалкам пагаджаюся з другім съцвярджэннем.

2.2. Стадынне да розных кірункаў рэформаў

З разьмеркаваньня прыхільнасці рэспандэнтаў да адной зь дэзвюх альтэрнатываў па адзінаццаці кірунках рэформаў відаць, што беларусы часцей пагаджаюцца зь сцывярдженнямі, якія характарызуюць плянавую эканоміку (Малюнак 1). Толькі рэструктурызацыя прадпрыемстваў карыстаецца падтрымкай большасці насельніцтва. Рэформа рынку працы мае больш прыхільнікаў, чым супраціўнікаў. Але ўжо нават прыхільнікі малой прыватызацыі ня маюць перавагі над тымі, хто лічыць патрэбным умяшаныне дзяржавы ў дзейнасць малых прадпрыемстваў.

Найменш папулярныя аказаліся рэформа інфраструктуры й буйная прыватызацыя (яны даволі цесна звязаныя, бо рэформа інфраструктуры азначае магчымасць прыватнай уласнасці на буйныя прадпрыемствы энэргетыкі й тэлекамунікацыяў). Прыхільнікаў рынку тут блізу 10 %, а тых, хто лічыць патрэбным захаваныне дзяржаўнай уласнасці на буйныя прадпрыемствы і аб'екты інфраструктуры, больш за 70 %. Такое адмоўнае стадынне да прыватызацыі, часткова сфармаванае шматгадовай пропагандай, напэўна, мае істотны ўплыў на дзеяньні рыторыку ўладаў у дачыненьні да продажу беларускіх прадпрыемстваў замежнікам і будзе больш падрабязна разгледжана ў раздзеле 3.4.

Асаблівай увагі заслугоўваюць два аспекты «рынковасці» эканомікі — свабода цэнаўтарэння і банкаўскай дзейнасці. У параўнанні з астатнімі кірункамі рэформаў (за выняткам рэформы інфраструктуры) выбар на карысць рынку ці пляну аказаўся найменш складаны: адсотак тых, хто ня вызначыўся з выбарам, істотна ніжэйшы за сярэдні. Прыйдом доля прыхільнікаў рынку нетыпова вялікая для долі прыхільнікаў пляну. Такім чынам, хоць большасць і бачыць дзяржаву як паратунак ад росту цэнаў і несумленных банкіраў, але ж даволі значны адсотак людзей з'нявёўся ў здольнасцях дзяржавы развязаць гэтые праблемы.

У сярэднім выглядае, што рынковая эканоміка мае падтрымку 26,4 % насельніцтва, а плянавая (ці эканоміка з надзвычай вялікай роллю дзяржавы) — у 53,8 % (то бок у большасці) насельніцтва. Ня вызначыліся ў сваім выбары блізу 20 % апытаных. Адылі сярэдняе велічыні няшмат кожуць пра тое, як асобныя людзі ставяцца да рынковай эканомікі ўвогуле, альбо колькі беларусаў *пасълядоўныя* ў сваіх поглядах на эканамічную систэму.


2.3. Тыпалёгія падтрымкі рэформаў: кластэрны аналіз

Адасобіць пасълядоўных прыхільнікаў рэформаў можна з дапамогай кластэрнага аналізу. Такі аналіз выявіў пяць кластэраў (Дадатак А):

- тыя, хто ня вызначыўся з стадыннем да рэформаў (ацэнка 3 па ўсіх кампанэнтах);
- патэрналісты (сярэдняя ацэнка 1,5, то бок паміж 1 і 2 па ўсіх кампанэнтах);
- рынковікі (сярэдняя ацэнка 4 і вышэй па ўсіх кампанэнтах, апрач буйной прыватызацыі, рэформы інфраструктуры й зямельнай рэформы);

АЛЯКСАНДАР ЧУБРЫК


Малюнак 1. Стаяўленыне насельніцтва да розных кірункаў рэформаў



Заўвага. Усе рэформы — сярэднія артымэтычнае 11 паказчыкаў. Удзельная вага прыведзеная за выняткам тых, хто адказаў «ня ведаю / цяжка сказаць».

Крыніца: Дасыледчы цэнтар ПІМ.

Малюнак 2. Як людзі разумеюць рынковыя рэформы



(а) Разуменыне рэформаў і стаяўленыне да іх


(б) Ацэнка патрэбы ў рэформах і стаяўленыне да іх

Заўвага. На малюнках (а) і (б) адлюстраваная сувязь паміж адказамі на пытанні «Ці ажыццяўляюцца ў Беларусі рынковыя рэформы?» і «Ці згодныя вы з тым, што Беларусі не патрэбныя рынковыя рэформы?» з стаяўленнем да рэформаў. Тут і далей: прыхільнікі 1 — прыхільнікі рэгулюванай канкурэнцыі, прыхільнікі 2 — прыхільнікі рэструктурызацыі без прыватызацыі.

Крыніца: Дасыледчы цэнтар ПІМ.

ЦІ ПАТРЭБНЫЯ БЕЛАРУСІ РЭФОРМЫ?


Малюнак 3. Што рабіць з выдаткамі бюджету



Заўвага. Усе выдаткі — сярэднія арытмэтычнае 15 паказчыкаў. Удзельная вага прыведзеная за выняткам тых, хто адказаў «ня ведаю / цяжка сказаць».

Крыніца: Дасьледчы цэнтар ПМ.

Малюнак 4. Стадыі да замежных інвестыцыяў



Заўвага. Малюнак (а): «Ці згодныя вы з тым, што продаж прадпрыемстваў замежнікам недапушчальны?»; малюнак (б): «Ці згодныя вы з тым, што беларускай эканоміцы патрэбныя замежныя інвестыцыі?».

Крыніца: Дасьледчы цэнтар ПМ.

- прыхільнікі рэгуляванай канкурэнцыі (больш за 4 па рэструктурызацыі й палітыцы спрыяньня канкурэнцыі, сумнэвы наконт фондавых рынкаў);
- прыхільнікі рэструктурызацыі без прыватызацыі (блізу 4 па рэструктурызацыі й рынку працы, сумнэвы наконт малой прыватызацыі)¹.

Цяпер можна парадаць абраную мэтадалёгію з простым пытаньнем кшталту «Як вы ставіцеся да рынковых рэформаў?». У анкеце былі два падобныя пытаньні: «Ці ажыццяўляюцца ў Беларусі рынковыя рэформы?» і «Ці згодныя вы з тым, што Беларусі не патрэбныя рынковыя рэформы?». Першае адлюстроўвае разуменне людзьмі словазлучэнья «рынковыя рэформы», другое — ацэнку беларусамі патрэбы рэформаў у краіне (мы ня будзем браць да ўвагі шматаспектнасць такой ацэнкі).

З малюнка 2а відаць, што каля 40 % насельніцтва лічыць, што рэформы ў краіне ідуць — насуперак экспартным ацэнкам ЭБРР, паводле якіх Беларусь ня толькі адна з найменей рэфармаваных постсавецкіх краінаў, але й рэформы ў ёй ня рухаюцца зь месца. За апошнія пяць гадоў ЭБРР падвысіў адно ацэнку банкаўскай рэформы (з 2- да 2). Але ж істотна тое, што блізу траціны беларусаў ня ведаюць, ці ідуць рэформы ў Беларусі. Найлепей разумеюць сітуацыю рынковікі — сярод іх амаль палова адмаўляюцца называць тое, што адбываецца ў Беларусі, рэформамі (адылі 40 % зь іх таксама пагаджаюцца з тым, што рэформы ў краіне ажыццяўляюцца).

З малюнка 2б вынікае, што больш як палова беларусаў лічаць рынковыя рэформы патрэбнымі краіне. Яшчэ амаль 40 % ня вызначыліся, ці яны патрэбныя. Нават сярод патэрналістаў амаль палова не пагаджаецца з тым, што рынковыя рэформы не патрэбныя — і гэта пры тым, што яны выступаюць за цалкам плянавую эканоміку.

3. АСОБНЫЯ ПОГЛЯДЫ РЭСПАНДЭНТАЎ, ШТО ЎВАЙШЛІ У КЛАСТЭРЫ

3.1. Рэйтынг проблемаў Беларусі

Тут мы парадаўваем успрыманьне проблемаў сучаснай Беларусі рознымі кластэрамі. Высветлілася, што ўсе яны лічаць найболыш істотнымі восем проблемаў (Табліца 2). Галоўную ролю грае інфляцыя й звязаныя зь ёй праявы — уздаражэнне паслугаў ЖКГ, высокія цэны на жытло, павышэнне цэнаў на газ і нафту, а таксама нізкія даходы й беднасць істотнай часткі насельніцтва. Про-

¹ Упэўненасць апошніх двух кластэраў у неабходнасці рэструктурызацыі і павышэння канкурэнцыі, верагодна, залежыцца на ўласным досьведзе. Напрыклад, прыхільнікі рэструктурызацыі — гэта зазвычай людзі перадпэнсійнага веку зь сярэднім даходам, сярэдній адукцыяй, якія працујуць на дзяржпрадпрыемствах, і матэрыяльныя стан якіх за мінулы год пагоршаў. Яны разумеюць, што праца дзяржпрадпрыемстваў неэфектыўная, і бачаць вырашэнне проблемы ў іх рэструктурызацыі бязь зьмены формы ўласнасці.

ЦІ ПАТРЭБНЫЯ БЕЛАРУСІ РЭФОРМЫ?

ста ці ўскосна не звязаныя з інфляцыяй толькі дзьве топ-праблемы: беспрацоўе (пры афіцыйным яго паказчыку 1 %!) і алькагалізм.

Адрознымі ад астатніх выглядаюць рынкавікі. Эканамічныя праблемы для іх не настолькі істотныя, як для іншых групаў. На іх думку, пасъля інфляцыі галоўнай праблемай Беларусі зьяўляецца алькагалізм, потым ідуць беспрацоўе й нізкі ўзровень даходаў. Апошняе трэ пазыцыі для ўсяго насельніцтва наагул не ўваходзяць у пяцёрку найважнейшых. Гэта харектарызуе рынкавікаў як групу, якая лепей за іншых здольная вырашыць уласныя эканамічныя праблемы і таму больш увагі надае агульнаграмадзкім праблемам.

Табліца 2. Праблемы, найбольш істотныя для беларусаў (%)

Праблемы:	Ня візна- чыліся	Патэрна- лісты	Рынка- вікі	Прыхіль- нікі 1	Прыхіль- нікі 2	Усё насе- льніцтва
Рост цэнаў	63,5	62,6	59,8	76,0	69,8	65,3
Падвышэнне цэнаў на газ і нафту	40,7	42,1	34,1	43,8	52,5	43,5
Высокія цэны на жытло	40,0	46,8	30,2	41,2	48,8	42,1
Беднасць істотнай часткі насельніцтва	45,6	42,3	30,2	42,6	44,4	41,8
Высокія тарыфы на паслугі ЖКГ	43,6	38,1	33,5	21,5	25,3	41,6
Алькагалізм	32,7	43,6	41,7	40,5	37,9	38,0
Нізкі ўзровень даходаў людзей	28,3	33,2	36,8	36,8	48,2	36,3
Беспрацоўе	43,6	37,2	37,5	46,7	38,8	33,6

Заўвага. Рэспандэнтам прапанавалі абраць на больш за пяць праблемаў з 19 (ці варыянт «Гэтыя праблемы не ўласцівыя для Беларусі»). Шэрым вылучаныя топ-5 праблемаў.

Крыніца: Дасьледчы цэнтар ПІМ.

3.2. Успрыманьне систэмы сацыяльной абароны й дзяржаўных фінансаў

Аналіз систэмы дзяржфінансаў і сацыяльной абароны закранае пытаныні аб падатках, выдатках ды «клопаце» дзяржавы аб розных сацыяльных групах. Хоць высокія падаткі адзначылі як праблему толькі 15,6 % апытаных (дзяяўляе месца ў рэйтынгу праблемаў), з ускосных прыкметаў можна зрабіць выснову, што людзі лічаць іх сучасны ўзровень вельмі высокім (Батурчык, Чубрык (2008))². Адным з такіх ускосных съведчаньняў было разъмеркаваньне адказаў на пытаныне «Як лепш накіроўваць сродкі на разьвіццё эканомікі, вытворчасці: (а) дзяржава павінна зьбіраць праз падаткі значную частку даходаў прадпрыемстваў, каб потым накіроўваць іх у патрэбныя галіны, ці (б) прадпрыемствы павінны самі распарађацца ўласнымі даходамі, бо лепш ведаюць, куды іх варта ўкладыці?» Ва ўсіх групах апроч патэрналістаў з істотнай перавагай перамог варыянт (б), які выглядае амаль як гатовы палітычны лёзунг.

Тым часам аналіз меркаваньняў наконт эфектыўнасці дзяржаўных выдаткаў съведчыць аб непасълядоўнасці поглядаў пераважнай большасці насельніцтва. Нягледзячы на тое, што большасць лічыць падаткі высокімі й выступае супраць іх павышэння, усе кластэры ѹ населеніцтва ўвогуле адзначылі неабходнасць павелічэння фінансавання дзяржаўных выдаткаў (Малюнак 3). Адназначна занадта высокімі ўсе палічылі толькі выдаткі на ўтриманье органаў дзяржаўнай улады. Фінансаванье астатніх 14 кірункаў выдаткаў лічылася ці аптымальным, ці недастатковым. Недастаткова фінансаваным, на думку большасці ва ўсіх кластэрах, лічыліся ахова здароўя, сацыяльныя трансферты, выдаткі на наўку, тэхналогіі (за вынікткам патэрналістаў), ахову прыроды (тое ж выключэнне) і сельскую гаспадарку (апроч рынкавікаў).

Адылі жаданьне падвысіць выдаткі можна трактаваць як жаданьне палепшыць сучасны стан рэчаў у той ці іншай галіне. Калі гэта слушная трактоўка, то высноўва аб непасълядоўнасці эканамічных поглядаў людзей істотна зъмякчаецца. Бліжэйшым да праўды падаецца тое, што яны нізка ацэнываюць эфектыўнасць працы дзяржавы па шэрагу кірункаў, а як выйсьце прапануюць падвысіць адпаведныя выдаткі.

Нарэшце, «сацыяльная скіраванасць» эканамічнай палітыкі, што тэставала ся праз ацэнку насельніцтвам дзяржаўнага «дбаньня» аб 14 сацыяльных групах (Дадатак Б), успрымаеца неадназначна, і амаль ня мае адрознасцяў паміж кластэрамі. З 14 сацыяльных груп чатыры адназначна патрапілі, паводле ацэнак рэспандэнтаў, у сферу дзяржаўнага дбаньня (чыноўнікі, вайскоўцы, міліцыя й АМАП і спартоўцы). Наконт астатніх групаў пазыцыя насельніцтва падзяляецца амаль напалову. Наконт трох зь іх (пэнсіянэры, шматдзетныя сем'і й дзеці)

² Сярод рынкавікаў і тых, хто ня вызначыўся з стаўленнем да рэформаў, гэты адсотак большы — 26,4 і 20 % адпаведна.

пераважае меркаваньне аб сацыяльнай абароненасыці, наконт сямёх астатніх (беспрацоўныя, маладыя сем'і, маладыя адмислоўцы, студэнты й аспіранты, працоўныя, бюджетнікі й вяскоўцы) — меркаваньне аб сацыяльнай неабароненасыці. Калі ня браць да ўвагі чатыры вельмі абароненыя групы, то выходзіць, што палова з тых, хто здолелі вызначыцца з стаўленнем да систэмы сацыяльнай абароны, схільныя лічыць сацыяльную абароненасыць уразылівых групаў недастатковай, а другая палова мяркуе, што дзяржава дастаткова добра дбае аб іх.

3.3. Стaўленыне да продажу беларускіх прадпрыемстваў замежнікам

Найбольш істотныя адрознасці паміж кластэрамі атрымаліся ў іх стаўленыні да прыватызацыі праз продаж замежным грамадзянам, якое вывучалася праз тры пытаныні:

- Ці згодныя вы з тым, што продаж прадпрыемстваў замежнікам недапушчальны?
- Ці згодныя вы з тым, што беларускай эканоміцы патрэбныя замежныя інвестыцыі?
- Калі дзяржаўныя прадпрыемствы будуць прыватызавацца, то ўласнікам зъяўліх краінаў вы будзе аддалі перавагу?

Вядома ж, большасць рынкавікаў палічыла продаж прадпрыемстваў замежнікам магчымым (Малюнак 4а). Астатнія групы выявіліся нашмат больш стрыманымі. Тыя, хто ня вызначыўся наконт рэформаў, падзяліліся ў гэтым пытаныні на тры амаль роўныя часткі: можна, нельга й ня ведаю. А вось патэрналісты не апынуліся ў лідерах па супраціве прыватызацыі праз продаж замежнікам — амаль 30 % зь іх палічылі такое магчымым. Найболей згодных зъяўліх недапушчальнасцю было сярод тых, хто верыць у магчымасці рэструктурызацыі й рэгуляванай канкурэнцыі. Відаць, навядзенне парадку на беларускіх прадпрыемствах ды ўладкаваньне ўмоваў іх функцыяновання будзе для іх дастатковым. Гэтая пазыцыя нагадвае заявы пра тое, што прыбытковыя прадпрыемствы ня будуць прадавацца прыватнікам ды замежнікам, таму можна сказаць, што гэтыя заявы адпавядаюць чаканьням істотнай часткі грамадзтва.

Адылі вельмі істотная частка насельніцтва — 26,7 % — ня звязвае замежных інвестыцыяў з продажам прадпрыемстваў замежнікам (то бок лічыць, што і прадпрыемстваў прадаваць нельга, і што Беларусі патрэбныя замежныя інвестыцыі). Найбольш непасълядоўнымі зъяўляюцца тыя ж прыхільнікі рэструктурызацыі без прыватызацыі й рэгуляванай канкурэнцыі — прыцягненіне замежных грошай бяз змены ўласніка вельмі добра ўкладаецца ў іх схему павышэння эфектуўнасці прадпрыемстваў. Больш пасълядоўныя рынкавікі ў пераважнай большасці выпадкаў лічаць замежныя інвестыцыі неабходнымі, а патэрналісты праўдзіва адказваюць, што ня ведаюць, ці патрэбныя гэтыя інвестыцыі (Малюнак 4б).

АЛЯКСАНДАР ЧУБРЫК

Апошняе пытаньне наконт жаданых уласынкаў беларускіх прадпрыемстваў сталася даволі актуальным у кантэксьце апошніх прыватызацыйных угодаў. Яно таксама паказала істотную розніцу паміж кластэрамі. Прыхільнікі рэструктурызацыі й канкурэнцыі (бяз рынку), вядома ж, палічылі найлепшым выйсьцем продаж беларускіх прадпрыемстваў беларускім уласынкам (Табліца 3). Адылі ў паміж імі выявілася розніца — тыя, каму падабаецца канкурэнцыя, на другое месца паводле пажаданасці паставілі ЭЗ, а прыхільнікі рэструктурызацыі — Расею. На другое месца паставілі Расею й патэрналісты. Цалкам супрацьлеглу пазыцыю занялі рынкавікі — яны адназначна за ўласынкаў з ЭЗ, а Беларусь і Расея набралі ў іх пароўну. Тыя, хто ня вызначыўся, з адрывам 10 % разьмеркалі свае прыярытэты так: Беларусь, ЭЗ і Расея.

Табліца 3. Уласынкам зь якіх краінаў аддавалася б перавага падчас прыватызацыі (%)

	Ня вызна- чыліся	Патэрна- лісты	Рынка- вікі	Прыхіль- нікі 1	Прыхіль- нікі 2	Усё насель- ніцтва
Беларусь	52,0	79,3	35,1	73,0	76,6	63,6
ЭЗ	43,4	8,6	89,9	25,2	15,6	33,8
Расея	32,5	18,1	35,8	15,3	18,8	24,5
Украіна	12,1	6,0	6,8	4,9	2,3	6,9
ЗША	8,3	1,7	16,2	2,5	0,5	5,5
Кітай	4,6	0,0	4,7	1,8	1,8	2,6
Ізраіль	1,7	0,0	4,1	1,2	0,0	1,2
Іран, Венесуэла й інш.	1,4	0,4	0,7	1,2	0,0	0,8
НВ/ЦС	8,0	11,6	6,8	9,2	9,2	9,3

Заўвага. Пытаньне «Калі дзяржаўныя прадпрыемствы будуть прыватызавацца, то вы б аддалі перавагу ўласынкам зь якіх краінаў?» (рэспандэнтам прапанавалася абраць ня больш за тры краіны, тлустым вылучаныя тры найбольш пажаданыя). Краіны ЭЗ падзяляліся на чатыры групы: краіны Балтыі (Літва, Латвія, Эстонія), краіны Ўсходняй Эўропы (Польшча, Чэхія й інш.), краіны Захадняй Эўропы (Нямеччына, Францыя й інш.) і скандынаўскія краіны (Фінляндыя, Швэцыя, Нарвегія).

Крыніца: Дасыледчы цэнтар ПМ.

3.4. Выбар кірунку інтэграцыі

На выбар інвестара пэўны ўплыў зрабілі погляды рэспандэнтаў на інтэграцыю. Тыя, хто лічыць, што Беларусь павінна ўступіць у ЭЗ, схільныя аддаваць перавагу інвестарам з ЭЗ (ці зь Беларусі). Тыя, хто жадае стварэння саюзной дзяржавы Беларусі й Расеі з адным прэзыдэнтам, парламэнтам ды валютай, аддаюць перавагу ці беларускім, ці расейскім уласнікам. Аднак, беручы да ўвагі нешматлікасць прыхільнікаў аб'яднання Беларусі з Расеяй (іх удвая менш, чым прыхільнікаў сяброўства Беларусі ў ЭЗ³), можна зрабіць высьнову, што сувязь паміж інтэграцыйнымі ўстаноўкамі й выбарам патэнцыйных замежных інвестараў слабая.

Малюнак 5. Выбар кірунку інтэграцыі



(а) Інтэграцыя з Расеяй

(б) Сяброўства ў ЭЗ

Заўвага. Малюнак (а): «Ці згодныя вы з тым, што Беларусь і Расея мусіць пабудаваць саюzonную дзяржаву з супольнай валютай, прэзыдэнтам і парламэнтам?»; малюнак (б): «Ці згодныя вы з тым, што Беларусь павінна стаць сябрам Эўрапейскага Звязу?».

Крыніца: Дасьледчы цэнтар ПІМ.

Тым часам сувязь паміж стаўленнем да рэформаў і кірункаў інтэграцыі аказалася вельмі моцнай (Малюнак 5). У прыватнасці, 70,3 % рынкавікаў згодныя з тым, што Беларусь мусіць уваісьці ў ЭЗ, і 73 % — што яна не павінна будаваць саюzonную дзяржаву з Расеяй. Сярод патэрналістаў найменей прыхільнікаў эўра-

³ 17,4 і 35,5 % адпаведна. Прыйдым большасць (55,6 %) беларусаў упэўненая ў тым, што Беларусь і Расея ня мусіць ствараць ніякай саюzonай дзяржавы, у той час як наконт адсутнасці патрэбы ў сяброўстве ў Эўразвязе ўпэўненая толькі 32,6 % апытаных.

пейскага выбару й найболей — расейскага «вэктару» (22 і 30,2 % адпаведна). Большасыць астатніх кластераў адназначна супраць саюзу з Расеяй і з большага за сяброўства ў ЭЗ (прыкладна па траціне кожнага з трох кластераў). Такім чынам, стаўленыне да рэформаў можа быць абумоўленае тымі ж фактарамі, што й выбар кірунку інтэграцыі, — у прыватнасці, каштоўнаснымі ўстаноўкамі.

4. ВЫСНОВЫ

Большасыць беларускага грамадзтва ня вызначылася ў сваім стаўленыні да рынковай эканомікі й рэформаў. Гэтыя людзі, якіх больш за 30 %, мяркуюць, што эканамічная систэма мусіць быць дзесяці паміж плянам і рынкам. Яшчэ 35 % лічаць, што сучасны стан рэчаў някепскі і бракуе толькі больш вольнага рынку працы, канкурэнцыі ды спынення субсыдаванья дзяржавай неэфектыўных прадпрыемстваў. Пасълядоўных прыхільнікаў рынку аказалася менш, чым пасълядоўных прыхільнікаў пляну — 13,3 супраць 21 %. І нават пасълядоўныя рынковікі падазронна ставяцца да буйной прыватызацыі й зямельнай рэформы.

Праблемы, якія хвалююць прадстаўнікоў усіх кластераў, даволі падобныя — найперш гэта эканамічныя праблемы, наўпрост ці ўскосна звязаныя з ростам цэнаў. Сярод іншых кластераў вылучаюцца рынковікі, для якіх асобныя сацыяльныя праблемы Беларусі (такія, як беспрацоўе і альлагалізм) больш істотныя за эканамічныя.

Дзяржаўныя фінансы ўспрымаюцца беларусамі як ня вельмі эфектыўныя. Истотная частка насельніцтва (і тут адрознасці паміж кластерамі мінімальная) бачыць праблему ў недастатковым фінансаваныні асобных (у прыватнасці, сацыяльных) выдаткаў бюджету. Калі ня браць пад увагу «прывілеяваных» групу (чынавенства, спарту́цы, міліцыя, сілавікі й войска), дзяржаўныя клопат аб якіх не выклікае ў людзей сумневаў, стаўленыне да систэмы сацыяльнай абароны падзяліла грамадзтва: 50 % насельніцтва лічыць, што дзяржава не клапоціцца пра ўразыўвавшыя групы насельніцтва, а 50 % — што такі клопат адчуваецца.

Наконт магчымасыці продажу беларускіх прадпрыемстваў замежнікам большасыць грамадзтва выказваецца адмоўна (за выключэннем рынковікаў). Адначасова большасыць людзей лічыць, што Беларусі патрэбны замежны інвестыцыі, то бок ня звязывае інвестыцыяў з прыватызацыяй (ізноў жа, рынковікі больш пасълядоўныя). Калі прыватызацыя ўсё ж пачнецца, то найлепш прадаваць прадпрыемствы грамадзянам Беларусі. З замежных пакупнікоў больш шанцаў у прадстаўнікоў ЭЗ (33,8 % насельніцтва), чым Расеі (24,5 %). Адзіныя, хто паставіў уласнікаў з Эўразіязу вышэй за суайчыннікаў, аказаліся тыя ж рынковікі.

Параўнаныне інтэграцыйных установак розных кластераў паказала, што найбольш арыентаванымі на сяброўства ў ЭЗ зьяўляюцца рынковікі, на саюз з Расеяй — патэрналісты. Але нават сярод апошніх ідэя саюзу з Расеяй не набрала большасыці. Не папулярная яна й на ўзроўні ўсяго грамадзтва, набраўшы 17,4 % галасоў у параўнанні з 35,5 % прыхільнікаў ідэі сяброўства Беларусі ў ЭЗ.

Дадатак А. **Асноўныя характеристыкі кластэраў (%)**

	Ня вызна- чыліся	Патэрна- лісты	Рынка- вікі	Прыхіль- нікі 1*	Прыхіль- нікі 2**
Усё населеніцтва:	31,4	21,0	13,3	14,7	19,6
Памер гораду:					
> 1 млн жыхароў (Менск)	26,6	15,9	15,4	15,0	27,1
100—500 тыс. жыхароў	43,1	19,1	11,1	13,5	13,2
50—100 тыс. жыхароў	25,3	11,5	34,5	12,6	16,1
10—50 тыс. жыхароў	26,1	19,3	12,4	18,0	24,2
5—10 тыс. жыхароў	29,6	33,3	0,0	11,1	25,9
< 5 тыс. жыхароў	25,5	30,3	9,5	15,3	19,3
Век (поўных гадоў):					
18—24	42,0	13,8	20,1	13,2	10,9
25—34	35,3	14,0	19,9	12,7	18,1
35—44	31,4	18,6	12,7	17,6	19,6
45—54	26,8	22,7	14,5	12,7	23,2
55—64	26,6	28,7	7,7	14,7	22,4
65—75	23,3	32,9	0,7	18,5	24,7
Адукацыя:					
Пачатковая, няпойная сярэдняя	14,1	52,6	1,3	12,8	19,2
Сярэдняя	24,6	24,3	8,6	18,9	23,6
Сярэдняя спэцыяльная	36,1	20,7	11,2	15,7	16,4
Вышэйшая, няскончаная вышэйшая	35,8	10,4	23,8	9,4	20,5
Форма ўласнасці:					
Дзяржаўная	31,9	19,6	11,5	15,4	22,0
Недзяржаўная (прыватная)	45,8	6,5	23,9	10,3	13,5
Не працую	26,9	28,2	11,4	15,2	18,4
Узровень даходу на чалавека ў сям'і:					
Менш за 200 тыс. руб.	26,3	23,0	12,5	18,4	19,7
200 тыс. — 500 тыс. руб.	32,2	20,7	12,1	14,5	20,5
500 тыс. — 750 тыс. руб.	34,3	15,7	19,4	7,5	23,1
Больш за 750 тыс. руб.	34,5	17,2	13,8	17,2	17,2
Зъмяненіне матэрыяльнага стану за мінулы год:					
Пагоршала	23,6	22,9	16,9	14,6	22,0
Не зъмянілася	34,1	21,4	10,6	15,5	18,4
Палепшала	34,3	16,3	18,0	10,7	20,8

АЛЯКСАНДАР ЧУБРЫК

Дадатак Б. Успрыманьне дбаньня дзяржавы

	Ня вызна- чыліся	Патэрна- лісты	Рынка- вікі	Прыхіль- нікі 1	Прыхіль- нікі 2	Усё насель- ніцтва
Беспрацоўныя						
дбае	24,2	24,1	16,9	20,9	19,3	21,8
ня дбае	63,1	57,8	78,4	63,8	62,4	64,0
Пэнсіянэры						
дбае	52,0	53,2	42,2	43,6	47,9	48,9
ня дбае	42,5	43,3	56,5	50,9	47,0	46,7
Шматдзетныя сем'i						
дбае	61,5	58,4	49,3	62,0	56,2	58,3
ня дбае	26,4	23,6	43,2	24,5	30,4	28,6
Дзеці						
дбае	59,8	60,3	49,7	55,8	62,7	58,5
ня дбае	31,9	25,0	45,6	33,7	31,8	32,6
Маладыя адмислоўцы						
дбае	38,0	50,9	33,3	35,2	39,2	39,9
ня дбае	53,9	31,9	59,2	44,4	46,1	47,1
Маладыя сем'i						
дбае	34,0	43,5	30,4	29,6	36,9	35,4
ня дбае	58,2	42,7	66,2	59,9	51,6	55,0
Студэнты ў асыпранты						
дбае	37,2	42,9	28,4	42,0	41,9	38,8
ня дбае	53,9	34,3	64,2	40,7	45,2	47,5
Вайскоўцы						
дбае	72,6	78,0	79,7	73,6	67,4	73,8
ня дбае	13,5	5,2	7,4	11,7	14,2	10,8
Міліцыя, спэцслужбы, АМАП						
дбае	76,7	86,6	91,2	81,5	78,9	81,8
ня дбае	8,1	3,4	1,4	4,3	6,0	5,2
Працоўныя						
дбае	34,6	34,1	33,1	27,6	22,9	31,0
ня дбае	50,4	56,9	62,2	63,8	68,8	58,9

ЦІ ПАТРЭБНЫЯ БЕЛАРУСІ РЭФОРМЫ?

Вяскоўцы

дбае	39,5	32,3	25,9	26,4	30,7	32,5
ня дбае	44,7	57,8	69,4	69,3	60,6	57,5

Выкладчыкі, настаўнікі, дактары

дбае	35,2	60,8	26,5	40,5	42,4	41,6
ня дбае	51,9	29,7	71,4	49,1	50,2	49,1

Дзяржаўныя службоўцы

дбае	73,5	90,1	89,2	85,3	87,1	83,5
ня дбае	11,5	2,6	6,8	8,0	5,5	7,3

Спартоўцы

дбае	72,3	72,1	75,8	77,8	77,5	74,6
ня дбае	9,8	7,3	12,1	10,5	11,0	9,9

Усе адзначаныя групы

дбае	54,0	58,3	51,1	52,7	53,7	54,3
ня дбае	34,8	28,9	43,1	36,5	36,1	35,2

Усе адзначаныя групы, апрач вайскоўцаў, міліцыі, дзяржслужбоўцаў і спартоўцаў

дбае	46,1	48,9	37,8	41,9	44,0	44,6
ня дбае	44,4	38,7	57,6	47,6	46,9	45,9

Заўвага. Пытаньне: «Ці добра дбае дзяржава пра наступныя групы людзей?» Сума адказаў «дбае» й «ня дбае» меншая за 100 % на колькасць адказаў «ня ведаю / цяжка сказаць».

Крыніца: Дасьледчы цэнтар ПІМ.

АНАЛІТЫКА

ДЗМІТРЫ КРУК

Ці пачаліся ў Беларусі рэформы?

УСТУП

Разглядаючы рэфармаванне беларускай эканомікі, большасць аналітыкаў засяроджвае ўвагу найперш на працэсах прыватызацыі. У гэтым выпадку аналізуюцца планы прыватызацыі асобных прадпрыемстваў, змены ў заканадаўстве аб прыватызацыі, уплыў асобных прыватызацыйных утодаў на структуру рэальнага сектара эканомікі. Такі падыход да аналізу абумоўлены асноўнай адметнай рысай беларускай эканамічнай сістэмы ў парадкунні з іншымі краінамі Цэнтральнай і Усходняй Еўропы і СНД — дамінантнай ролі дзяржаўнай формы ўласнасці ў эканоміцы¹. Структуру ўласнасці ў рэальных сектары эканомікі можна разглядзеь як фундамент эканамічнай сістэмы, які ўпłyвае на фармаванне інстытуцыянальных умоваў і з'яўляецца адным з галоўных фактараў яе развіцця ў доўгатэрміновым перыядзе. Безумоўна, што змены ў формах уласнасці, прыватызацыя і адпаведна павелічэнне долі прыватнага сектара ў беларускай эканоміцы будзе набліжаць апошнюю да «эталоннай» эканамічнай сістэмы. Таму гэты паказчык — прапорцыю дзяржаўнага і прыватнага сектара ў эканоміцы² — можна апрыёры лічыць найбольш канцептуальным індыкатарам працэсу эканамічных рэформаў.

Але прааналізаваць верагоднасць прыватызацыі, яе дынаміку недастаткова ў выпадку Беларусі. На сённяшні дзень шэраг мераў структурнай эканамічнай палітыкі забяспечвае функцыянаванне беларускай эканомікі праз механізмы, якія значна адрозніваюцца ад стандартных механізмаў у пераходнай эканоміцы. Гэтыя

Дзмітры Крук — эканаміст Дасыледчага цэнтра Інстытуту прыватызацыі і мэнеджменту. Друкуеца ў «ARCHE» ўпершыню.

меры палітыкі («правілы гульні», «інстытуты», «інстытуцыянальныя ўмовы»)³ усталяваліся на працягу апошняга дзесяцігоддзя і па сваёй сутнасці заснаваныя і адпавядаюць логіцы эканамічнай сістэмы, якая трymaeцца пераважна на дзяржаўнай форме ўласнасці. Нягледзячы на тое, што інстытуцыянальныя ўмовы з'яўляюцца ў пэўным сэнсе другаснымі адносна формаў уласнасці эканамічнай сістэмы, у кароткачасовым перыядзе менавіта яны аказваюць найбольшы ўплыў на вынікі функцыяновання эканомікі. Акрамя таго, мы лічым, што нават у выпадку моцных замежнаækанамічных або палітычных шокоў хуткая і масавая прыватызацыя рэальнага сектара ў Беларусі малаверагодная. Таму ў дадзенай працы мы найперш прааналізуем інстытуцыянальныя ўмовы функцыяновання эканамічных агентаў у Беларусі і паспрабуем вызначыць умовы, якія значна ўплываюць на іх паводзіны. Такім чынам, асноўнай мэтай гэтай працы з'яўляецца ацэнка стану рэфармавання беларускай эканомікі праз пэўныя крытэрыі, а таксама ацэнка перспектывай таго-га рэфармавання.

Спярша мы разгледзім адметнасці ў паводзінах эканамічных агентаў і функцыянованні рынкаў, якія скажаюць базавыя (тэарэтычныя) функцыі. Затым мы вызначым тыя меры эканамічнай палітыкі ў Беларусі, якія прыводзяць да інстытуцыянальных адметнасцяў беларускай эканомікі. Зразумела, што ў выпадку рэфармавання і трансфармацыі гэтых мераў будзе таксама аказвацца ўплыў на ўсю эканамічную сістэму. Такім чынам, гэтыя рашэнні (меры) эканамічнай палітыкі можна разглядаць у якасці індыкатараў эканамічных рэформаў. Такі падыход таксама дазваляе рабіць якасныя параўнанні і ранжыраваць гэтыя індыкатары, у залежнасці ад іх уплыву на ўсю эканамічную сістэму. Для вылучаных індыкатараў эканамічнай палітыкі мы дадаткова праводзім аналіз іх прыналежнасці да таго ці іншага тыпу эканамічнай палітыкі, разглядаючы яе як сукупнасць інстытуцыянальной (агульнаэканамічнай), манетарнай, фіскальнай, фінансавай⁴, гандлёвой палітыкі.

АСАБЛІВАСЦІ ЭКАНАМІЧНЫХ АГЕНТАЎ БЕЛАРУСІ

У дадзенай працы мы засяродзім увагу толькі на тых адметных рысах у паводзінах эканамічных агентаў Беларусі, якія ўплываюць на ўесь макраўзровень (гл. Табл. 1 для рэальнага сектара).

¹ 75 % у адпаведнасці з дадзенымі ЕБРР.

² Трэба адзначыць, што дыскусія аб прыватызацыі і суадносінах прыватнага і дзяржаўнага сектараў у пэўнай ступені сыходзіць ад эканамічнага аналізу да ідэалагічнай дыскусіі, а таму не заўсёды адлюстроўвае прагрэс у рэфармаванні і павышэнні эфектыўнасці эканомікі.

³ Пад інстытутамі разумеецца шэраг прававых нормаў і нефармальных правілаў, якія рэгулююць паводзіны эканамічных суб'ектаў.

⁴ Гэты тэрмін, як правіла, больш ужываецца ў айчыннай і расійскай практицы. Азначае шырокі спектр рапэнні ў па рэгуляванні фінансавых патокаў у эканоміцы і з'яўляецца пырэйшым за фіскальную палітыку ў яе традыцыйным азначэнні.

ДЗЬМІТРЫ КРУК

Табліца 1. Адметныя рысы ў рэальнам сектары Беларусі

№	Характарыстыка і механізм рэалізацыі	Форма рэалізацыі	Сфера эканамічнай палітыкі
1	Дамінаванне дзяржаўнай формы ўласнасці	Дэкрэт і Закон «Аб прыватызацыі...», нефармальныя правілы	Інстытуцыянальная палітыка
2	Рэгуляванне аб'ёму вытворчасці	Зацвярджэнне прагнозных паказыкаў на ўзроўні асобных галінаў вытворчасці і прадпрыемстваў (указы)	Інстытуцыянальная палітыка
3	Стымулюванне дзяржавай асобных галінаў вытворчасці сродкамі бюджетных інвестыцый, займаў, субсідый і інш.	Закон «Аб бюджэце»	Фінансавая палітыка
4	Рэгуляванне ўзроўню занятасці	Нефармальныя правілы, адзіны кваліфікацыйны даведнік	Інстытуцыянальная палітыка

Сярод гэтых рысаў у дадзеным кантэксце (пакідаючы прапорцыю формаў уласнасці па-за межамі аналізу) на першы план выходзіць уплыў на рэальнам сектар праз меры фінансавай палітыкі. Па-першае, трэба адзначыць наагул значную ролю дзяржаўнага бюджету ў якасці крыніцы фінансавання інвестыцый у асноўны капитал (26 % у 2007 г., значны рост да ўзроўню больш за 40 % у першым квартале 2008 г.). Па-другое, надзвычай высокую долю бюджетных інвестыцый, а таксама субсідый і субвенцый агентам рэальнага сектара эканомікі — каля 10 і 9 % ад валавых расходаў бюджету адпаведна — у структуры бюджетных расходаў. Значны аб'ём гэтых фінансавых патокаў прыводзіць да паглыблення ў эканоміцы так званай сістэмы мяккіх бюджетных амежаванняў і адпаведна зніжае фінансавую дысцыпліну прадпрыемстваў. Праблемай у дадзеным выпадку ёсьць вызначэнне той мяжы, пасля якой павелічэнне бюджетных фінансавых патокаў прыводзіць да значных негатыўных тэндэнций у межах усяго рэальнага сектара.

Для фінансавага сектара мы вылучаем шэраг асаблівасцяў у беларускай эканоміцы (гл. Табл. 2).

Прыведзеныя характарыстыкі фінансавага сектара значна ўплываюць на эканамічную сістэму. Па-першае, для рэальнага сектара амаль няма альтэрнатывы банкаўскім крэдытам у якасці запазыччаных сродкаў. А паколькі фінансавы сектар у эканоміцы павінен забяспечваць эфектыўнае пераразмеркаванне рэурсаў

Табліца 2. Адметныя рысы ў фінансавым сектары Беларусі

№	Характарыстыка і механізм рэалізацыі	Форма рэалізацыі	Сфера эканамічнай палітыкі
1	Дамінаванне адзінага класа фінансавых пасярэднікаў — банкаў (адсутнасць інстытуцыянальных умоваў для ўскосных фінансавых патокаў праз фондавы рынак)	Праграма развіцця банкаўскага сектара на 2006—2010 гг., заканадаўства ў сферы фондавага рынку	Інстытуцыянальная палітыка
2	Дамінаванне дзяржаўной формы ўласнасці ў банкаўскім сектары	Праграма развіцця банкаўскага сектара на 2006—2010 гг., нефармальныя правілы	Інстытуцыянальная палітыка
3	Абмежаванні формаў прысутнасці замежных банкаў і долі замежнага капитала ў банкаўскім сектары	Банкаўскі кодэкс, указы, нефармальныя правілы	Інстытуцыянальная палітыка
4	Забеспячэнне канкурэнтных пераваг для дзяржаўных банкаў (забеспячэнне статутнага капитала, гарантыв дэпазітаў і інш.)	Закон «Аб бюджэце», указы, нарматыўныя акты Нацыянальнага банка	Інстытуцыянальная палітыка, фінансавая палітыка

прэ рынак капитала, то зніжаеца яго станоўчы ўплыў на эканамічны рост. Такое становішча пагаршаеца ў выніку штучнага абмежавання канкурэнцыі ў банкаўскім сектары (характарыстыкі 3 і 4). У гэтай сітуацыі рэформы акурат у фінансавым сектары, на наш погляд, з'яўляюцца найбольш змястоўнымі з гледзішча прапорцый усёй эканамічнай сістэмы.

Адметнасці, уласцівя дзяржаўнаму сектару, часткова пераклікаюцца з разгледжанымі вышэй, але тут існуе і шэраг асобных (гл. Табл. 3).

Свеасаблівым беларускім «ноў-хаў» з'яўляеца выкарыстанне дзяржаўнага бюджету для забеспячэння інвестыцый, субсідый і іншага не толькі на ўзроўні асобных прадпрыемстваў, але і ж на ўзроўні асобных галінаў эканомікі. У пэўнай ступені гэтыя функцыі выконваюць бюджеты большасці краінаў, але зноў знайсці мяжу паміж аргументаваным пераразмеркованнем і гіпертрафаваным даволі цяжка.

Адзінам сектарам, упłyваючым на функцыі якога амаль немагчыма мерамі асобных відаў палітыкі, з'яўляеца сектар хатніх гаспадарак. У гэтым кантэксле можна зацеміць толькі асаблівасці іх спажывецкага попыту, звязанага з высокай доляй непрацоўных (пераразмеркованых) даходаў. Таксама магчыма зазначыць асаб-

ДЗЬМИТРЫ КРУК

Табліца 3. Адметныя рысы ў дзяржаўным сектары Беларусі

№	Характрыстыка і механізм рэалізацыі	Форма рэалізацыі	Сфера эканамічнай палітыкі
1	Выкарыстанне дзяржаўнага бюджету як крыніцы фінансавання інвестыцый і стварэння канкурантных перавагаў для асобных сектараў эканомікі	Закон «Аб бюджэце»	Інстытуцыянальная палітыка, фінансавая палітыка
2	Выкарыстанне дзяржаўнага бюджету як сродку для прадстаўлення дадатковых трансфертаў хатнім гаспадаркам (жыллёвае будаўніцтва)	Закон «Аб бюджэце»	Інстытуцыянальная палітыка, фінансавая палітыка
3	Накіраванне дадатковых фінансавых патокаў у дзяржаўны бюджет (механізм збору экспартных пошлін і фармаванне Фонда нацыянальнага развіцця)	Закон «Аб бюджэце»	Інстытуцыянальная палітыка, фіскальная палітыка

лівасці ў іх інвестыцыйных паводзінах (у сферы жыллёвага будаўніцтва) у сувязі з мерамі інстытуцыянальнай палітыкі ў гэтай сферы (праз законы, указы, падзаконныя нарматыўна-прававыя акты).

Таксама ўплывовым фактарам для беларускай эканомікі з'яўляецца непасрэднае рэгулюванне рынкаў — тавараў і паслуг, грашовага, капіталу і рынку працы (гл. Табл. 4).

Непасрэднае рэгулюванне рынкаў у сістэме эканамічных адносінаў аказвае ўплыў на фундаментальную эканамічную пераменныя, якія балансуюць эканамічную сістэму і прыводзяць яе да агульнай раўнавагі. Такімі пераменнымі з'яўляюцца цэны, працэнтная стаўка і заработка плата. У выніку здзяйснення другасны ўплыў на паводзіны эканамічных агентаў, якія вымушаныя прыстасоўвацца да дырэктыўна вызначаных паказчыкаў.

Сярод вызначаных фактараў скажэнняў эканамічнай рэчаіснасці большасць адносіцца да сферы інстытуцыянальнай эканамічнай палітыкі. Іншымі словамі, гэтыя меры маюць адмысловы і комплексны характар, а іх рэфармаванне патрабуе ўзаемадзеяння большасці дзяржаўных органаў і рэалізацыю мер палітыкі, галоўным чынам праз заканадаўчыя і нарматыўна-прававыя акты.

Табліца 4. Асаблівасці рэгулявання рынкаў у Беларусі

№	Характарыстыка і механізм рэалізацыі	Форма рэалізацыі	Сфера эканамічнай палітыкі
Рынак тавараў і паслуг			
1	Скажэнне адносных цэнаў	Указы, пастановы	Інстытуцыянальная палітыка
2	Замяшчэнне імпарту	Пастановы, нефармальныя правілы	Гандлёвая палітыка
Грошовы рынак			
3	Рэгуляванне рынку па сродках аўёму прапановы грошай, а не праз іх цану — працэнтную стаўку	Практыка правядзення манетарнай палітыкі	Манетарная палітыка
4	Штучнае рэгуляванне працэнтнай стаўкі ў эканоміцы (усталяванне максімальнай крэдытнай маржы)	Пісьмо Нацыянальнага банка	Інстытуцыянальная палітыка
Рынак капіталу			
5	Прамое рэгуляванне крэдытных патокаў банкаўскай сістэмы	Указы і пастановы	Інстытуцыянальная палітыка
Рынак працы			
6	Рэгуляванне велічыні і дынамікі заробтнай платы прамысловых метадамі ў адпаведнасці з цыклам	Пастановы, нефармальныя правілы	Інстытуцыянальная палітыка
7	Уніфікацыя велічыні заработнай платы праз адзінную тарыфную сетку (адсутнасць пераговорнага механізму пры вызначэнні ўзроўню заробку), рэгуляванне тарыфнай стаўкі першага разраду на ўзроўні БПМ (або за кошт прыбылку)	Дэкрэты, пастановы	Інстытуцыянальная палітыка

ІНДЫКАТАРЫ ЭКАНАМІЧНЫХ РЭФОРМАЎ

Вызначыўшы асноўныя характарыстыкі беларускай эканомікі, мы можам больш выразна сформуляваць тыя меры эканамічнай палітыкі, якія можна разглядаць як індикаторы комплекснага реформавання беларускай эканомікі. Для

ДЗЬМІТРЫ КРУК

аб'ектыўнай ацэнкі адноснай важнасці гэтых індыкатараў патрэбны як больш шырокі тэарэтычны інструментарый, так і эмпрычны даследаванні. У межах жа дадзенай працы гэтыя ацэнкі з'яўляюцца ў значнай ступені суб'ектыўнымі, зробленымі ў адпаведнасці з вышэйпрыведзеным аналізам.

У першую чаргу трэба адзначыць асаблівасці, уласцівыя фінансаваму сектару. Гэта тлумачыцца яго значнай роллю у размеркаванні рэсурсаў у эканоміцы, што накладае адбітак на паводзіны іншых агентаў. Больш за тое, акурат рэфармаванне фінансавага сектара ў многіх выпадках з'яўляецца перадумовай далейшага рэфармавання ў іншых сектарах. Разглядаючы непасрэдна беларускую рэчаіснасць, мы лічым, што развіццё дадатковага сегмента фінансавага сектара — фондавага рынку — можа аказаць найбольшы ўплыву на усю сістэму. Па-першае, для эканамічных агентаў узнікае новая альтэрнатыўная крыніца для здзяйснення пазыкаў. Па-другое, па сваёй сутнасці фондавы рынак прадугледжвае больш высокія стандарты празрыстасці эканамічных агентаў і раскрыцця інфармацыі, у меншай ступені, у параўнанні з банкамі, дае магчымасці для ўплыву на сваё функцыянаванне мерамі эканамічнай палітыкі.

У наступную группу трэба аднесці індыкатары, звязаныя з рэфармаваннем банкаўскага сектара — формы ўласнасці і ўзровень канкурэнцыі ў банкаўскай сістэме. Гэтыя характеристыстыкі таксама дужа паўплываюць на паводзіны іншых эканамічных агентаў, як мінімум таму, што банкі ў сярэднетэрміновай перспектыве застануцца галоўнымі эканамічнымі пасярэднікамі.

Наступную группу складаюць індыкатары, звязаныя з мерамі рэгулявання эканамічных рынкаў. Сістэма адносных цэнаў з'яўляецца базавай для прыняцця эканамічнымі агентамі сваіх рашэнняў. Разам з тым, на сённяшні дзень ад 45 да 90 % (у залежнасці ад метадалогіі ацэнкі) цэнаў уваходзяць у спіс рэгульваних. Не менш важным для эканомікі з'яўляецца паказчык заробку, які звычайна залежыць ад дынамікі прадукцыйнасці працы, што не адпавядае беларускай рэчаіснасці. Рэгуляванне заробку адбываецца і праз сістэму адзінай тарыфной сеткі і велічыні тарыфной стаўкі першага разраду, што таксама скажае эканамічную сутнасць дадзенай катэгорыі. Падобны адбітак на эканамічную сістэму накладаюць меры рэгулявання працэктнай стаўкі.

Усе астатнія спецыфічныя меры эканамічнай палітыкі ў Беларусі мы адносім да апошняй группы індыкатараў эканамічных рэформаў. Такім чынам, мы вылучаем наступныя індыкатары рэформаў.

1. Фондавы рынак: яго доля ў фінансавых патоках і змена заканадаўства ў гэтай сферы.
2. Суадносіны долі дзяржаўнай і недзяржаўнай уласнасці ў банкаўскім сектары.
3. Аб'ём бюджетных сродкаў, накіраваных у статутныя фонды дзяржаўных банкаў.
4. Аб'ём ускосных субсідый дзяржаўным банкам (гарантыв дэпазітаў, сродкі дзяржаўных прадпрыемстваў і інш.).

5. Доля замежнага капіталу ў беларускай банкаўскай сістэме і яе заканадаўчае абмежаванне.
6. Дазвол на прысутнасць замежных банкаў у форме філіялаў.
7. Доля рэгуляваных цэнаў.
8. Суадносіны тэмпаў росту прадукцыйнасці працы і заробку.
9. Наяўнасць рэгулявання праз сістэму адзінай тарыфнай сеткі і тарыфную стаўку першага разраду.
10. Формы аперацый па рэгуляванні ліквіднасці і ролі працэктнай стаўкі ў іх. Рэжым манетарнай палітыкі.
11. Наяўнасць максімальнай крэдытнай маржы для банкаў.
12. Доля крэдытаў, выдадзеных у адпаведнасці з указамі презідэнта і пастановамі ўраду.
13. Змена нарматыўна-прававых актаў у сферы імпартазамяшчэння і тэмп росту інвестыцыйнага імпарту.
14. Змена ў заканадаўстве, што рэгулюе працэсы жыллёвага будаўніцтва.
15. Доля даходаў і расходаў бюджету да ВУП.
16. Доля бюджетных інвестыцый у валавых інвестыцыях.
17. Доля расходаў на бюджетныя пазыкі, субсідыя асобным галінам вытворчасці і хатнім гаспадаркам.
18. Кірункі расходаў Фонда нацыянальнага развіцця.

ВЫСНОВЫ

Вылучаныя паказчыкі дазваляюць прааналізаваць сучасны стан эканамічных рэформаў у Беларусі. Вынікі ацэнкі па гэтых індыкатараах даволі супрацьлеглыя. Напрыклад, калі мы разглядаем індыкатары 1—5, то за апошнія паўтара года трэба адзначыць значны прагрэс па гэтых кірунках. У сферы развіцця фондавага рынку назіраецца даволі станоўчая дынаміка. Летасць банкі атрымалі права на эмісію іпатэчных аблігацый, якія ў пэўнай ступені ажывілі фондавы рынак. На пачатку гэтага года была ўхваленая Програма развіцця рынку каштоўных папероў. У цэлым гэту праграму можна ацаніць даволі станоўча, у выпадку, калі прадугледжаныя ў ёй заходы будуць выкананыя. Сёлета ў межах гэтай праграмы былі ўхваленыя такія заходы, як: адмена права «залатой акцыі»; паступовая адмена мараторыя на акцыі, набытыя ў працэсе льготнай прыватызацыі; зніжэнне стаўкі падатку на даходы па аперацыях з каштоўнымі паперамі; стварэнне новых фінансовых інструменту для прадпрыемстваў і банкаў. Падобныя тэндэнцыі назіраюцца і ў банкаўскім сектары. Быў здзейснены шэраг прыватызацыйных угодаў у банкаўскім сектары, доля як недзяржаўнага, так і замежнага капі-

ДЗЬМІТРЫ КРУК

талу маюць тэндэнцыю да росту (але ж вельмі павольнага). Станаўчую дынаміку трэба таксама адзначыць у 10-м індыкатары, звязаным з механізмамі рэалізацыі манетарнай палітыкі. Прынятая праграмныя дакументы ў грашовай сферы дэкларуюць планы змену рэжыму манетарнай палітыкі да 2010 г. і выкарыстанне практыкай стаўкі ў якасці галоўнага інструмента эканамічнай палітыкі.

З аднаго боку, гэтыя рэформы, як адбытая, так і запланаваная, ёсць сапраўдным крокам наперад для беларускай эканомікі. Больш за тое, яны адбываюцца ў ключавым сегменте — фінансавым сектары. З другога боку, абсяг гэтых рэформаў пакуль не надта значны. Адсутнічае комплекснасць у межах усёй эканомікі. Пакуль не назіраецца якой-кольвек пазітыўнай дынамікі ў індыкатарах 6—9, якія таксама закранаюць фундаментальныя сферы эканомікі, і ў індыкатарах 11—18, што дэманструе захаванне пэўных агаворак у працэсе рэформаў. Таму, на наш погляд, сёння нельга гаварыць пра тое, што рэформы ўжо пачаліся. Хутчэй пачалася шырокая падрыхтоўка да правядзення рэформаў у наступныя трэћі гады.

Надрукавана ў скароце

АНАЛІТЫКА

КІРЫЛ ГАЙДУК

«Сацыяльныя контракты» ў сучаснай Беларусі: адны салідарызуюць, іншыя ізалююць

ЗАГАДКА СТАБІЛЬНАСЦІ

На чым грунтуеца сацыяльна-палітычная стабільнасць у сённяшній Беларусі? Многіх аналітыкаў і назіральнікаў бянтэжыць адсутнасць яўных маштабных пратэстаў супраць аўтарытарнага ладу, які ўсё больш цісне на грамадства. Ці азначае гэта, што дзяржаўная машына прымусу не пакідае людзям іншага выбару, апроч пасіўнага прыстасавання да сітуацыі? У той жа час незалежныя апытанні грамадскай думкі не паказваюць значнай грамадскай незадаволенасці ўладай. Каб раскрыць загадку сацыяльнай і палітычнай стабільнасці ў Беларусі, Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў (БІСС), сацыялагічная лабараторыя «Новак» і Даследчы цэнтр ПМ пачалі даследаванне харектару ўзаемаадносін паміж дзяржавай і грамадствам у сучаснай Беларусі.

Гэты праект у пэўнай ступені быў навеяны вынікамі першай канферэнцыі БІСС, што прыйшла ў верасні 2007 г.¹ Гэтак, многія яе ўдзельнікі, апісваючы дачыненні дзяржавы і грамадства, гаварылі пра своеасаблівы «сацыяльны контракт», заключаны паміж імі. Гэты «кантракт» уключае ў сябе не толькі забавязанне ўладаў падтрымліваць сталы рост даходаў насельніцтва², але і пэўныя «маральныя аспекты»³, якія вызначаюць актуальныя паводзіны і чаканні бакоў. Харектар контракта з часам змяніўся — па меры пераходу ад харызматычнай да рацыянальнай падтрымкі палітычнага рэжыму. Такі пераход быў абумоўлены тым, што ўлада перыядычна задавальняе пэўныя чаканні насельніцтва, таму праўдападобнейшай мэтыю ён з'яўляецца падтрымка палітычнага рэжыму.

Кірыл Гайдук — аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў. Згадваныя ў публікацыі фокус-группы сфармаваныя пад кіраўніцтвам прафэсара Андрэя Вардамацкага (лябараторыя «Новак»).

КІРЫЛ ГАЙДУК

добнымі выглядаюць меркаванні, што аўтарытарная палітыка рэжыму грунтуеца не толькі на прымусе, але і на згодзе. Такім чынам, задача гэтага даследавання заключаецца ў тым, каб выявіць рысы «кансенсуснага боку» ўзаемаадносін дзяржавы і грамадства. Апошнія павінны быць разгледжаны праз прызму «сацыяльнага контракта», акрэсленага як існыя агульнаўпрынятая сацыяльныя практыкі і нормы, якіх бакі (дзяржава і асноўныя сацыяльныя групы) свядома прытрымліваюцца дзеля захавання сацыяльнай і палітычнай стабільнасці. Гэты контракт не ёсьць нязменным, але можа быць перагледжаны толькі са згоды бакоў, хоць размеркаванне ўлады паміж імі няроўнае.

АСНОЎНЫЯ ГІПОТЭЗЫ І ПЛАН ДАСЛЕДАВАННЯ

Галоўная гіпотэза праекту: сацыяльна-палітычная стабільнасць у Беларусі грунтуеца на існаванні так званага «сацыяльнага контракта», які з'яўляецца вертыкальным даговорам паміж дзяржавай і грамадствам. У рамках гэтага негалоснага пагаднення бакі маюць магчымасць свядома ацэньваць выдаткі і выгады сваіх паводзінаў. Даговорным адносінам часткова спрыяе і праблема калектыўных дзеянняў: у той час як выдаткі пратэстаў выглядаюць відавочнымі, выгады ад іх далёка не бяспрэчныя для ўсіх зацікаўленых сацыяльных груп.¹ Другая важная гіпотэза заключаецца ў тым, што існуе не толькі адзін сацыяльны контракт для ўсяго грамадства ў цэлым, але і яго варыяцыі, дыферэнцыяваныя паводле асноўных сацыяльных груп насе́льніцтва ў залежнасці ад іх статусу (пенсіянеры, наёмныя работнікі, маладыя рабочыя, студэнты, прадпрымальнікі, бюджетнікі) і месца пражывання (гарадское і сельскае насе́льніцтва). Адпаведна, вызначыўшы «пункты судакранання» паміж гэтымі групамі, можна сформуляваць «сацыяльны контракт» для ўсяго грамадства.

Паводле прыведзенай вышэй гіпотэзы аб сацыяльным (-ых) контракце (-ах), з боку насе́льніцтва мае месца свядомая, рацыянальная падтрымка рэжыму і сацыяльна-палітычнай сістэмы, якую ён будзе. Але гэта гіпотэза пакуль што мае патрэбу ў пацвярджэнні або абвяржэнні ў ходзе грунтоўнага эмпрычнага даследавання. Можа аказацца, што замест рацыянальна пралічаных паводзінаў бакоў мы назіраем — як у выпадку сённяшняй Paci² — стратэгію адаптацыі да рэпрэсіўнай дзяржавы, абумоўленую слабасцю міжгрупавых сувязей і засяроджанас-

¹ Справа здача пра яе (на беларускай мове) даступная па адрасе: <http://www.belinststitute.eu/images/stories/documents/reportbel.pdf>, с. 4.

² Гл., напрыклад, артыкул Чубрыка і Гайдука (2007) аб змяншэнні беднасці ў Беларусі, даступны па адрасе: <http://www.research.by/pdf/wp2007r02.pdf>.

³ Гл. справа здача пра канферэнцыю БІСС: <http://www.belinststitute.eu/images/stories/documents/reportbel.pdf>, с. 8.

⁴ Гл., напрыклад, вынікі даследавання стану развіцця расійскай грамадзянскай супольнасці, якое правёў «Лівада-цэнтр»; у сціслым выглядзе яны даступныя па адрасе: http://community.livejournal.com/levada_center/56396.html.

цю на ўзаемаадносінах у цесным коле сям’і, сяброў, калег і г. д. Іншымі словамі, альтэрнатыўная гіпотэза сцвярджае, што недаразвітасць інстытутаў грамадзянскай супольнасці і адначасова ўсюдыіснасць дзяржаўных інстытутаў аслабляюць патрэбу ўступаць у дагаворныя ўзаемаадносіны.

Гэтыя гіпотэзы павінны быць правераныя сродкамі некалькіх дысцыплін, у прыватнасці эканомікі, сацыялогіі і паліталогіі. У той час як колькасны эканамічны аналіз пакажа дынаміку дабрабыту асноўных сацыяльных груп і грамадства ў цэлым, метады сацыялагічнага аналізу (такія, як даследаванні ў рамках фокус-груп і агульнанацыянальнай апытаці) павінны паказаць, як асноўныя палажэнні сацыяльнага контракта ўспрымаюцца тымі ці іншымі сацыяльнымі групамі. Павінен быць выкарыстаны і прававы аналіз (г. зн. аналіз заканадаўства, якое вызначае рамкі правядзення масавых акций і грамадскай дзеяйнасці), а таксама аналіз СМИ (для адсочвання пасланняў, з якімі ўлада звяртаецца да сацыяльных суб'ектаў).

МЕРКАВАНЫЯ ЭЛЕМЕНТЫ САЦЫЯЛЬНЫХ КАНТРАКТАЎ

Па сутнасці, логіка сацыяльных контрактаў — гэта мікраэканамічная логіка. Іх выкананне грунтуецца на прызнанні галоўнымі сацыяльнымі групамі інтэрэсаў дзяржавы, і наадварот. Такое прызнанне⁵ можа быць акрэсленае як «лаяльнасць». Яе таксама можна вызначыць як пазбяганне адкрытых пратэстаў, чаму апошнім часам, магчыма, спадарожнічае пераход ад харызматычнай да рацыянальнай падтрымкі рэжыму. Аднак лаяльнасць не можа заваёвацца праз прымус, паколькі на ўжыванне апошняга існуе пэўны ліміт. Замест гэтага патрабуецца такая палітыка (напрыклад, забеспечэнне пэўных ільгот або стымуляцыя росту заработнай платы і пенсій), якая б забяспечыла грамадскую згоду і такім чынам дазволіла ўстанавіць контроль над праявамі «голосу», ці пратэсту ў яго разнастайных формах. У той жа час застаецца простора для альтэрнатыўных дзеянняў, або клапан для выпускання незадаволенасці ў выпадку нелаяльнасці. Найболыш тыповы прыклад такой прасторы — недзяржаўны сектар, у прыватнасці часовая працоўная міграцыя⁶. Гэты клапан можа быць ахарактарызаваны як «сыход», які аслабляе маштабы «голосу».

Паказальна, што шэраг істотных прымет, харктэрных для сацыяльнага контракта ў Беларусі, утрымліваюцца ў «кантрактнай сістэме найму» (пад якой у Беларусі маецца на ўвазе пашырэнне тэрміновых працоўных дагавораў замест звычайных бестэрміновых). Так, маюць месца: а) моцная залежнасць ад волі працадаўца (дзяржавы), якая стварае: б) пачуццё няўпэўненасці ў заўтрашнім дні; в) аператыўнае ўжыванне санкцый у выпадку нелаяльнасці (пагроза зваленненя

⁵ Згодна з канцептуальнай схемай, распрацаванай Альбертам Хіршманам у працы «Exit, Voice, and Loyalty» (выдавецства Гарвардскага універсітэту, 1970 г.).

⁶ Паводле розных ацэнак, яе маштабы ў Беларусі вагаюцца ад 350 000 да 800 000 чалавек.

КІРЫЛ ГАЙДУК

ці само звалъненне) і г) узнагароджанне за лаяльнасць (прэміі, захаванне працоўнага месца). Хоць гэта вельмі спрошчаная і фрагментарная карціна, але яна здольная праілюстраваць агульную абстаноўку.

НЕКАТОРЫЯ ПАПЯРЭДНІЯ ВЫНІКІ ЭМПІРЫЧНАГА ДАСЛЕДАВАННЯ

Да гэтага часу сацыялагічная лабараторыя «Новак» правяла даследаванні некаторых фокус-групаў сярод гарадскога насельніцтва, якія прадстаўлялі пэўныя сацыяльныя пласты (пенсіянераў, наёмных работнікаў, маладых рабочых, студэнтаў, прадпрымальнікаў і бюджэтнікаў). Хоць дэталёвы аналіз вынікаў гэтых даследаванняў яшчэ трэба будзе правесці, можна зрабіць некаторыя агульныя сціслыя высновы, каб акрэсліць харектар міжтрупавога сацыяльнага контракта. Адметныя ж асаблівасці кожнай групы, якія вылучаюць яе сярод іншых, пакінем для пазнейшага разгляду.

Пачнем з того, што ў адказ на пытанне пра тое, што ім падабаецца ў сучаснай Беларусі, удзельнікі апытанняў, як правіла, адразу прапануюць пэўныя ідэалагічныя клішэ — накшталт прыгожых гарадоў і вёсак, чароўнай прыроды, выгаднага геалагічнага і геапалітычнага становішча (г. зн. «у сэрцы Еўропы», на перакрыжаванні транзітных шляхоў). Што да сацыяльных харектарыстык, звычайна згадваюцца такія грамадскія даброты, як бясплатная адкукацыя і магчымасць для ўсіх зарабіць ці атрымаць некаторыя мінімальныя сродкі для задавальнення асноўных патрэб. Апроч таго, высока ацэньваецца сацыяльна-палітычная стабільнасць; пры гэтым выказваецца меркаванне, што незалежна ад того, хто апынецца пры ўладзе, развіццё краіны будзе працягвацца, хоць і рознымі тэмпамі.

Адказы на пытанне пра антыпатыі больш інфарматыўныя. Па-першае, усе групы не вітаюць паправак, унесеных у Канстытуцыю (г. зн. зняцце абмежавання на колькасць презідэнцкіх тэрмінаў). Па-другое, палітычныя рашэнні (хоць і не заўсёды з указаннем, якія менавіта) крытыкуюцца за непрафесіяналізм, што дae падставу меркаваць аб прыхільнасці апытаных да тэхнакратычнага падыходу. Па-трэцяе, перашкоды для вядзення малога і сярэдняга (дый вялікага) бізнесу падкрэсліваюцца як адмоўная рыса беларускай эканомікі. Што да сацыяльна-еканамічных аспектаў, то адмена льготаў на праезд у грамадскім транспорце, а таксама — што харектэрна і для іншых краінаў — інфляцыя, якая паглынае рэальныя даходы, згадваюцца як фактары, што выклікаюць трывогу. Нарэшце, удзельнікі апытанняў гавораць, што дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі (асабліва тэлебачанне) не выклікаюць у іх даверу, а аб'ектыўную інфармацыю яны атрымліваюць у інтэрнэце ці са спадарожнікамага тэлебачання.

Найбольш цікавая частка сацыялагічнага даследавання датычыць стаўлення рэспандэнтаў да масавых пратэстаў. Аналіз паводзінавых установак і чаканняў паказвае, што людзі ў гэтым пытанні зусім не схільныя рызыкаваць і рацыянальна ацэньваюць магчымыя вынікі адкрытых пратэстаў. У інсанці, яны, як

правіла, устрымліваюцца ад яўнага пратэсту, бо не вераць у поспех індывідуальных дзеянняў. Тыповы адказ на гэтае пытанне гучыць так:

Мой голас ці ўчынкі нічога не значаць, поспех магчымы толькі ў тым выпадку, калі будуць пратэставаць усе; але такога ў Беларусі не здарыцца з прычыны нацыянальнага менталітэту і прыроджанай ці гістарычна абумоўленай талерантнасці.

Апроч таго, прысутнічае выразны страх санкций, якія будуць ужытыя ў выпадку пратэстаў, прычым не супраць саміх пратэстоўцаў, а супраць іх сваякоў ці тых, хто можа іх падтрымаць. Даволі важнай уяўляеца пагроза страты працы, што павялічвае фактар страху. У той жа час людзі выказваюць нежаданне парушаць законы, таму іх паслушэнства падтрымліваецца і прававой сістэмай. Праўда, людзі ўсведамляюць, што законы нярэдка прымаюцца супраць іх волі, так бы мовіць «кулуарна», але ўсё роўна адчуваюць патрэбу шанаваць іх у сілу самога факта іх існавання.

Адна з цікавых (хоча і папярэдніх) высноваў заключаеца ў тым, што грунтам для пратэстаў маглі бы паслужыць не толькі матэрыяльныя чыннікі. Паводле слоў удзельніка адной з фокус-груп (наёмнага работніка), «*грошы тут не галоўнае*». Людзі больш успрымальныя да несправядлівасці і хлусні. У той жа час яны шукаюць спосабаў паставіць пад кантроль тых, хто «над імі». Магчымыя пратэсты не звязваюцца з дзеянасцю палітычнай апазіцыі. Замест гэтага назіраеца моцная цікавасць да стварэння такіх пратэстных структур, як незалежныя прафсаюзы (у процівагу «дзяржаўным»), арганізацыі пенсіянераў, маладых мацярок і г. д. Гэта, аднак, не азначае, што людзі гатовыя ўжо цяпер ствараць такія арганізацыі (відаць, праз проблему калектыўных дзеянняў).

Пра масавыя акцыі пратэсту, што мелі месца ў Беларусі, апытаныя больш ці менш ведаюць і ў некаторай ступені ім спачуваюць, але іх удзельнікаў схільныя лічыць «рызыкантамі» ці нават недальнабачнымі людзьмі. Вырашэнне сваіх надзённых праблем (напрыклад, экалагічнага ці горадабудаўнічага характару) яны звязваюць не з калектыўнымі намаганнямі, а з публічнымі зваротамі ў прэсу (СМІ, такім чынам, «надзяляюцца» функцыямі галіны ўлады) ці ў органы выкананічай улады. У той жа час, як толькі ў людзей з'яўляеца магчымасць параўнаць узровень жыцця ў Беларусі і іншых краінах, яны аддаюць перавагу варыянту «съходу» (гаворачы, што «*у гэтай краіне для майго дзіцяці няма будучыні*», «*наша адукцыя не такая добрая з гэдзішча якасці і зместу*» і г. д.).

Трэба падкрэсліць, што існы сацыяльны контракт (хоча некаторыя з яго істотных пунктаў могуць быць вызначаныя і ўжытыя толькі ў дачыненні да Мінска) адкрыты для зменаў. Так, існуе ўсё большы попыт на павышэнне ўзроўню жыцця (напрыклад, жаданне падарожніца за мяжу). Тым не менш, людзі не выстаўляюць да ўлады нерэалістычных матэрыяльных патрабаванняў. У прыватнасці, яны не спадзяюцца, што іх даходы ў будучыні істотна вырастуць, але чакаюць, што іх узровень жыцця палепшыцца ці застанецца нязменным. Такія ча-

КІРЫЛ ГАЙДУК

канні выказваюцца на фоне вельмі абмежаванага далягляду планавання, абсягам у адзін год.

НЕКАТОРЫЯ ВЫСНОВЫ

Папярэднія вынікі паліталагічнага даследавання сацыяльных контрактаў у сённяшній Беларусі выяўляюць некаторыя элементы рацыянальнасці, уласцівыя зменлівым узаемаадносінам паміж дзяржавай і грамадствам. Мае месца сполучэнне прымусу і згоды, і мяжа паміж гэтымі кампанентамі вызначаецца ўзаемадзеяннем цэнтральных элементаў сацыяльнага контракта, утым ліку ступеню лаяльнасці, сілай пратэстных настрояў і велічынёймагчымасцей для «выпушку пары». Гэтае ўзаемадзеянне скіроўвае патэнцыйныя пратэсты ў рэчышча абароны групавых інтарэсаў; пры гэтым адкрытыя масавыя пратэсты непапулярныя праз нявер'е ў эфектыўнасць калектыўных дзеянняў.

АНАЛІТЫКА

ДЖОНАТАН РАЙ

Эканоміка наша туфтовая

Yявице сабе, што кіраўнік федэральнага агенцтва трymае спрavаздачу пे-
рад камісіяй Сената і з гонарам дакладае: супрацоўнікі агенцтва спалілі ў
час працы на 10 % калорый больш, чым у мінулым годзе. Апроч спаленых кало-
рый, яны патрацілі на 10 % больш грошай. Думаю, гэта гучала б загадкова. Чым
займаліся чыноўнікі, спальваючы калорыі? На што яны патрацілі тыя грошы?
І, самае галоўнае, — якія вынікі? Расходы — гэта сродак, а не мэта, і каб мерка-
ваць пра здароўе агенцтва (ці сістэмы), трэба ведаць, што менавіта было зробле-
на, а не абмяжоўвацца інфармацыяй пра выдаткаваныя грошы і затрачаную энер-
гію. Усё гэта здаецца відавочным, аднак Кангрэс штодзень ігнаруе цвярозы па-
дыход, калі пачынаюцца размовы пра «эканоміку». Як, зрэшты, і адміністрацыя
прэзідэнта разам з СМІ. Кожны раз, калі гаворыцца, што «эканоміка» расце, аль-
бо што вы хочаце «стымуляваць» яе, на ўвазе маецца павелічэнне расходаў і коль-
касных паказчыкаў. Пры гэтым нікога не цікавіць, што не ўлічана або выпала
з гэтага працэсу.

На практицы тэрмін «эканоміка» азначае валавы ўнутраны прадукт — вялікі
статьістычны «гаршчок», дзе змешваюцца ўсе грошы, патрачаныя ў пэўны перы-
яд часу. Калі гаршчок большы, чым у папярэднім квартале (годзе), вы ўсцешаныя.
Калі ён не большы (ці не расце да статкова хуткім тэмпам) вы запрашаеце ў Сенат
старшыню федэральнай рэзервавай сістэмы Бена Бернанке. Змест эканомікі не
мае вялікага значэння ў сенацкіх камісіях; пра яго, здаецца, і не гавораць ніколі.
Грошы ў вялікім гаршку маглі быць патрачаныя на лячэнне раку ці на забавы
у казіно, на брутальныя камп'ютэрныя гульні ці на выплату ліхварскіх працэнтаў

*Джонатан Раў — судырэктар заснаванай у Каліфорніі няўрадавай арга-
нізацыі «West Marin Commons». У аснову гэтага эсэ пакладзены даклад, зачы-
таны перад камітэтам гандлю, науки і транспарту (падкамітэт гандлёвых
асноўнаў паміж штатамі) Сенату Злучаных Штатаў Амерыкі 12 сакавіка
2008 г.*

па крэдытах. Яны маглі пайсці на бензін (яго амерыканцы спальваюць прыблізна на 9 мільярдаў долараў штогод) ці на лекі кшталту «Рыталіна» і «Празака», якія школы даюць праз меру вучням, каб тыя ціха сядзелі ў класах. Блізу 20 мільярдаў долараў амерыканцы штогод трацяць на паслугі адвакатаў у разводных працэсах, 41 мільярд — на хатніх жывёлаў, 5 мільярдаў на касметычныя аперацыі, мільярды марнуюцца на рамонт маёмы, пашкоджанай ад засмечвання навакольнага асяроддзя. Гроши з гаршка могуць азначаць сацыяльны і экалагічны крызіс — галечу і пакуты ўсіх відаў. Аднак вы не пытаетесь, вам усё роўна. Усё, што вы хочаце ведаць, — агульная лічба, ВУП. Пакуль ВУП расце, усё цудоўна.

Я не гавару пра цымянную тэхнічную працэдуру. Гэта не прадмет размовы для прысутных у гэтай зале людзей. Я кажу пра тое, што вы маецце на ўвазе, калі ўжываецце паняцце «эканоміка». Нямногія слова выклікаюць гэткую пашану ў зале, дзе мы знаходзімся. Нямногія слова гэтак нагружаныя ўладай і цудадзейнай сілай. Калі вы кажаце «эканоміка на ўздыме», для вас няма лепшых навін. Калі вы даводзіце, што нейкая прапанова дапаможа «эканоміцы» ці нашкодзіць ёй, вы кідаеце апошні козыр на стол, за якім ідзе дыскусія. Мацнейшая хіба толькі спасылка на Бен Ладэна.

Між іншага, мае слова — не аргумент супраць росту. Безразважна выступаць супраць росту — такая самая дурнота, як і безразважна выступаць за яго. Гэта пазіцыі тэалагічныя, а я кажу пра эмпрыгчную. Вызначыце, што хаваеца за ростам, ацаніце яго вынікі. Раскажыце нам, што такое рост, праз канкрэтныя тэрміны. Тады мы зможем вызначыцца, ці ён «добра».

Няздольнасць зрабіць гэта ў нас вар'яцкая. Гэтым вар'яцтвам прасякнутыя палітычныя дыскусіі і медыйныя рэпартажы, што вядзе да разнастайных аблудаў. Мы чуем, напрыклад, што барацьба з кліматычнымі зменамі ўдарыць па «эканоміцы». Аднак, магчыма, калі мы ачысцім паветра, то затрацім менш грошай на лячэнне нашых дзяцей, хворых на астму? Атмасфера таксама з'яўляецца часткай эканомікі — рэальнаў эканомікі, а не штучнай канструкцыі, абмаляванай у ВУП. Яна рэальная працуе, у чым мы хутка пераканаліся б, калі б яна перастала працаваць. ВУП не адлюстроўвае гэтай працы. Калі мы спалім больш бензіну, у ВУП будзе адлюстраваны рост расходаў. Але ж варта было б адняць пэўную суму, у якую абыходзіцца спальванне, калі яно знікае тэрмастатычную і буферную функцыю атмасфери. Адымання ніхто не робіць, як і не ўлічваеца шкода, якую наносіць здабыча нафты з-пад зямлі. Калі ж мы спалім менш бензіну, ахоўваючы асноўныя функцыі атмасфери, з'яўляцца галасы, што «эканоміка» пацярпела, нават калі рэальная эканоміка ўмацавалася.

Такая самая логіка з сем'ямі. Паводле крытэраў ВУП, найгоршыя сем'і ў Амерыцы — якраз тыя, што паводзяцца як сем'і (у якіх гатуюць сняданкі, прагуліваюцца пасля абеду і гутараць міжсобку замест таго, каб аддаваць дзяцей на водкуп камерцыйнай культуры). Гатаванне ежы ўдома, размовы з дзецьмі, пешыя прагулкі замест паездак цягнуць за сабой меншыя выдаткі, чым у «камерцыйных» сем'ях. Трывалыя шлюбы вядуць да змяншэння тратай на адвакацкія паслугі і разводы. Выходзіць, з гледзішча ВУП такія шлюбы — пагроза для эканомікі,

а найлепшыя дзеци — тыя, хто з'ядае найбольыш «фаст фуду» і робіць найменш фізічных практикаванняў, таму што яны атрымаюць найбольшыя медычныя рахункі, захварэўшы на атлушчэнне і дыябет.

Прынамсі на працягу апошніх шасцідзесяці гадоў гэтая меркаванні ляжалі ў падмурку нашай эканамічнай палітыкі. Хіба дзіўна, што інстытут сям'і знаходзіцца пад пагрозай, рэальныя мясцовыя супольнасці перажываюць занядада, а дзеци становяцца ахвярамі выкліканых рынкам разладаў і хвароб? Дзяржава ўва- жае гэткія рэчы за рост, а значыць, за добро. Не выпадкова, што два асноўныя пратэстныя рухі апошніх дзесяцігоддзяў — экалагічны і ў абарону сям'і — звязаныя з тымі часткамі рэальнай эканомікі, якія ВУП выпускае з поля зроку, а камерцыйная культура, што стаіць за ВУП, цішком размывае. Як мы дайшлі да крытычнага стану, дзе чорнае выдаецца за белае і наадварот? Як здарылася, што эканамічным «кумірам» нацыі стаў пацьвент на апошній стадыі раку, што праходзіць дарагую працэдуру разводу? Чаму раптам Кангрэс вядзе гаворку аб стымуляванні «еканомікі», калі многія з заходаў стымулювання вядуць да знішчэння рэчаў, пра якія, паводле словаў кангрэсменаў, яны так дбаюць? Якім чынам паняцце эканомікі зрабілася абсалютна нееканамічным?

Гісторыя пачынаеца ў Ірландыі 1650-х гг. Брытанскія войскі толькі што задушылі чарговас паўстанне, і ўрад Кромвеля вынайшаў «канчатковас развязанне» ірландскай проблемы. Урад вырашыў высласць значную частку ірландцаў — перадусім каталікоў — у аддаленія часткі вострава. Тады ён запланаваў размеркаваць землі ірландцаў сярод брытанскіх вайскоўцаў, такім чынам узнагародзіўшы апошніх і усталяваўшы акупацыйную прысутнасць на карысць лонданскага ўраду. Задача складання зямельнага кадастру выпала вайсковаму лекару Уільяму Пеці, чалавеку, які быў спрытны і хутка навучаўся. Многія землі ён класіфіка-ваў як нізкаякасныя, хоць фактычна яны былі добраякасныя. Потым ён дабіўся свайго прызначэння ў размеркавальну камісію — і адпісаў большую частку гэтых земляў сабе. Агляд Пеці быў першай вядомай у заходній гісторыі спробай поўнай інвентарызацыі нацыянальнага багацця. Яна ладзілася не для павышэння дабрабыту ірландцаў, а каб пазбавіць іх зямлі. Яна стала інструментам урадавай палітыкі і застоеца ім да сёння. Урады заўсёды намагаюцца каталагіза-ваць нацыянальнае багацце з мэтай падаткаабкладання, канфіскацыі, планавання, мабілізацыі ў ваенны час. Яны не задумвалі гэтых каталогаў для таго, каб тыя былі інструментамі вымірэння нацыянальнага дабрабыту ці якасці жыцця. Аднак з цягам часу каталогі нацыянальнай маёмасці (асабліва ВУП) сталі акурат такімі інструментамі. Сродак ператварыўся ў мэту, і гэтае ператварэнне датуецца часам Вялікай дэпрэсіі.

У пачатку 1930-х гг., калі Злучаныя Штаты заглыбіліся ў эканамічную дэпрэсію, Кангрэс, спрабуючы знайсці выйсце з крызісу, сутыкнуўся з адсутнасцю на- дзейных звестак, якія маглі ўказаць на слушны шлях. Кангрэсмены не ведалі дакладна, што адбывалася і дзе. Не існавала сістэматызаваных паказчыкаў бес-

ДЖОНАТАН РАЙ

працоўя ці ўзроўню вытворчасці. Прэзідэнт Герберт Гувер адправіў шасцёх чыноўнікаў з Дэпартамента гандлю ў вандроўку па краіне для падрыхтоўкі справаўздачаў. Яны мелі анекдатычныя характар і ў цэлым пацвярджалі думку Гувера, што пераадоленне крызісу не за гарамі. Аднак кангрэсмены жадалі большага. Сенатар Роберт М. Ля Фалет-малодшы, рэспубліканец з Уісконсіна, унёс на разгляд Кангрэсу рэзалюцыю, у якой запатрабаваў ад Дэпартамента гандлю распрацаўваць разгорнуты аналіз — як мы назвалі б яго сёння — эканомікі і яе складовых частак. Ля Фалет быў чалавек прагрэсіўны ў першапачатковым сэнсе слова. Ён верыў у «навуковы менеджмент і планаванне», і рэзалюцыя мелася дапамагчы стварыць інструмент для названай мэты. Яна была прынятая ў 1932 г. Праца па яе выкананні выпала Сайману Кузняцу — прафесару, які працаўваў у Нацыянальным бюро эканамічных даследаванняў у Нью-Йорку. Кузнец добра ведаў, што распрацоўваў інструмент эканамічнай палітыкі, а не вымяральнік жыццёвых стандартуў і дабрабыту. Як ён пазней падкрэсліваў у сваіх біографічных нататках, яго мэтай было дапамагчы разуменню

узаемадачыненняў і адноснай важнасці разнастайных частак вытворчай сістэмы, іх мажлівых рэакцый на розныя віды стымулаў, як паказалі іх змены ў мінулыя часы.

Кузнец меў міэрны штат памочнікаў і вельмі малы бюджет, фрагментарныя кропніцы інфармацыі. Аднак праз паўтара года Кузнец з рэдкім ў наш час сцісласцю і шчырасцю ўжо заявіў Кангрэсу пра абмежаванасць справаўздачаў, якія ён падрыхтаваў. Асабліва цяжка яму было паведамляць кангрэсменам, чаму яны не павінны выкарыстоўваць гэтых справаўздачаў так, як яны цяпер выкарыстоўваюцца Кангрэсам і прэсай.

Рэч у тым, што нацыянальныя справаўздачы не закранаюць найважнейшага вымярэння эканомікі — той часткі, што існуе па-за межамі грошовага абмену. Гэты сегмент уключае як экасістэму, так і сацыяльную падсістэму — напрыклад, жыццёвую важныя функцыі ажынаў і атмасферы, працу ў сем'ях і супольнасцях, што выконваеца не за гроши. Такім чынам, калі манетызаваная эканоміка выціскае гэтыя элементы — калі абаім бацькам даводзіцца працаўваць, ці калі высечка лесу знішчае ачышчальную функцыю дрэваў, страты не адымаеца з рынкаўага прыбытку. Кузнец ведаў пра гэту з'яву. «Аб'ём паслуг, аказаных хатнімі гаспадынямі і іншымі членамі хатніх гаспадараў у сферы задавальнення патребаў, сапраўды ўражвае», — пісаў ён. Існуе і пытанне таго, што ён называў «адатковымі падпрацоўкамі», а мы цяпер назвалі б «шэрай эканомікай». Кузнец ведаў, што яна адыгрывае значную ролю ў эканоміцы. Больш за тое, ён таксама разумеў, што якасць і важнасць нейкай функцыі не залежыць ад того, колькі грошай плаціцца за яе выкананне (і ці плаціцца гроши ўвогуле). Так, клопат маці ці бацькі не змяншаеца ад того, што яны — адрозна ад сацыяльнага работніка — не атрымліваюць грошай за сваю чыннасць. Гэтае прызнанне падрывае асноўны тэзіс, на якім грунтуеца аблігатызацыя ВУП, — што важнасць нейкай

дзейнасці можа вымярацца адно яе рынкавай цаной. Кузнец заўважыў, што тут ёсьць і тэхнічная праблема: справаздачы патрабуюць звестак, а пра «шэрую эканоміку» і нярынкавы абмен паслугамі паводле вызначэння існуе мала звестак. Як вынік, нацыянальныя справаздачы фіксуюць толькі той фрагмент эканамічнай рэчаіннасці, які трапляе ў катэгорыю, што эканамісты здольныя вывучыць, — зафіксаваныя траты грошай.

Апрача таго, ёсьць слізкае пытанне канструктыўных і дэструктыўных відаў дзейнасці ў сферы грашовых абменаў. Калі вы вырашылі ўлічваць толькі тое, што адбываецца ў гэтай сферы, ці трэба пагаджацца, што ўсе здзелкі належыць запісваць у плюс? Логіка, што хаваецца за абсалютызацыяй ВУП, кажа, што так, трэба пагадзіцца. Мы ўсе «рацыянальныя», таму кожны выбар на рынку па вызначэнні робіць нашыя жыцці лепшым. Кузнец засяродзіў увагу на адным відавочным вынітку: дзейнасцях, якія звычайна прызнаюцца незаконнымі (азартныя гульні, продаж наркотыкаў). Дапусціць, што такія выдаткі спрыяюць нацыянальному дабрабыту, азначала б перш за ўсё падарваць рацыянальнасць, якая ляжыць у аснове таго, чаму яны з'яўляюцца нелегальнymi. Урэшце, ВУП — дзяржаўны інструмент, як сцвярджаў Кузнец. Зрэшты, ён ведаў, якая адвольная гэтая выснова з эканамічнага гледзішча. Чаму легалізаваныя азартныя гульні спрыяюць нацыянальному дабрабыту, а незаконныя — не? Што рабіць з алкаголем? Калі дапусціць, што легальнасць надае дабраславенне, то эканоміка, вядома, атрымала велізарную падтрымку з заканчэннем эпохі сухога закону ўжо таму, што выпіўка, раней забароненая, стала дазволенай. Але п'янства засталося п'янствам. Калі ўрад мае магчымасць павялічыць тэмпы росту эканомікі, маніпулюючы такім чынам сістэмай падліку, гэта не павялічвае даверу да валіднасці падлікаў. Аднак легальнасць — вяршыня айсбергу, пад якой хаваецца глыбейшая праблема: меркаваньне, што кожная купля карысная толькі таму, што кожны плаціць пакупную цану. Забарона незаконнай дзейнасці, паводле Кузнца, «не азначае... што ўсе законныя заняткі абавязкова карысныя з гледзішча грамадства». Тут ён спыніўся, пакінуўшы пытаньне, якое павінен зняць сумленны даследчык.

Існуе багата прыкладаў затрат, што ўключаюцца ў ВУП, але маюць сумнеўнае дачыненне да росту і дабрабыту нават з гледзішча тых, хто іх робіць. Так, спажыванне часта з'яўляецца вымушаным — пакупнікі не маюць выбару. Гэта падман, з якім, напрыклад, сутыкаюцца пажыўлыя людзі, беручы зваротны іпатэчны крэдыт (*reverse mortgage*)¹.

¹ Крэдыт пад заставу нерухомасці, пры якім пазычальнік атрымлівае ад крэдытора серыю перыядычных плацяжоў або аднаразовую выплату ў памеры кошту дома, які належыць пазычальніку; «зваротным» такі крэдыт называецца таму, што цягам дзеяния пазыччання пазычальнік не плаціць за крэдыт, а толькі атрымлівае выплаты ад крэдытора; такі крэдыт звычайна пагашаецца шляхам перадачы крэдытору правоў на застаўленую нерухомасць або за кошт паступленняў ад продажу застаўленай нерухомасці; у межах сваіх крэдытаўных абвязкаў пазычальнік можа прадаць свой дом, але захаваць пажыццёва права на валоданне домам і атрымаць рэгулярныя выплаты; такую крэдитную схему часта выкарыстоўваюць пажыўлыя людзі. (Рэд.)

Ёсць таксама тавары, прыдуманыя, каб замкнуць пакупнікоў на бясконцым ланцуту дарагіх замен, напрыклад, картрыджы для лазерных прынтэроў, якія немагчыма перазаправіць, або аўтамабільныя бамперы, якія прызначаныя не для таго, каб змякчаць удар, бо найменшае сутыкненне вам будзе каштаваць 5000 долараў за рамонт. Карыстаючыся крэдытнымі карткамі, мы плацім ліхварскія зборы. Не ўсе амерыканцы, якія сутыкаюцца з гэткімі тратамі, разглядаюць іх як «выбар спажыўца», што заахвочвае іх да радаснай гонкі да ўсё большага дабраўты.

Найскладанейшым феноменам для эканамістаў з'яўляюцца згубныя прывычки. Многія эканамісты пры ацэнцы ВУП зыходзяць з таго, што людзям уласцівая рацыянальнасць. Яны купляюць акурат тое, што яны хочуць, і таму пакупкі мусцяць рабіць людзей шчаслівымі ў дакладнай працпорцы да заплачанай цансы. Аднак згубныя прывычки сталі ўсюдыснымі. Яны выйшлі далёка за межы звыклых падазраваных (азартныя гульні, тытунь, алкаголь, наркотыкі) і пашырыліся на такія рэчы, як ежа, крэдытныя карткі і шопінг як такі. Таксама ігнаруецца тое, што эканамісты называюць размеркованнем даходаў. Для ВУП няма розніцы паміж абедам у Манхэтэне за 500 долараў і сотнямі сціплых страў, якія можна прыгатаваць за туую ж суму. Модніца, якая набывае пару туфлікаў ад Манола Бланіка за 800 долараў, нібыта ў сорак разоў больш спрыяе нацыянальному ба-гаццю, чым матка, якая купляе кеды сыну за 20 долараў маркі «Payless». «Эканамічны дабрабыт, — пісаў Кузнец, — нельга адэкватна вымераць датуль, пакуль невядомае размеркованне даходаў паміж індывідамі». Вось жа, прырост у спажыванні прадметаў раскошы «наверсе» захіляе брак рэчаў першай неабходнасці «унізе». Чым большы робіцца разрыў паміж групамі з рознымі даходамі, тым больш скажаецца карціна «сярэдняга даходу». У гэтым плане ВУП служыць ста-тыстычнай рэтушшы, што хавае пакуты нізоў грамадства. Іншая праблема звязаная з працай і фізічнымі затратамі тых, хто працуе. Кузнец назваў гэта «адваротным бокам даходу, г. зн. інтэнсіўнасцю і непрыемнасцю намаганняў, якія ідуць на атрыманне даходу». Гэты даход зарабляеца мазалём і потам, пакутамі цела і душы. Калі пры падліку ВУП ад лічбаў прыросту адъюнкт амартызацыю будынкаў і абсталівання, ці не трэба таксама браць пад увагу знос людзей?

А што сказаць пра страту вартасці іх навыкаў і ўменняў, калі адна тэхналогія выцясняе іншую? Пры цяперашнім сістэме падліку гэтая страта часта не адъюнекта ад ВУП, а дадаеца да яго — у форме платы за лячэнне, затрат на перанавучанне, на дагляд дзяцей у той час, калі бацькі вымушаныя працаваць даўжэй. Аднак большасць працоўных будзе разглядаць гэткія плацяжы як затраты, а не даходы. Калі б Кузнец выказаўся сёння, ён бы, мабыць, дапоўніў карціну іншымі відам затратаў — дэградацыяй прыродных рэсурсаў. Гэта здаеца неверагодным, але, калі наша нацыя здабывае са сваіх нетраў нафту і вугаль, пры падліку ВУП лічыцца, што багацце прырастает, а не змяншаецца. Аналагам такога абсурду было б павелічэнне лічбаў на аўтамабільным лічыльніку бензіну па меры таго, як паліўны бак спусташаецца. Нацыянальная статыстыка малюе карціну таго, як нацыя багацее, у той час як яна насамрэч бяднее. Кузнец завяршыў сваю спра-

ваздачу словамі, якія заслугоўваюць таго, каб быць напісанымі на сцяне кожнага кабінета ў Кангрэсе і выведзенымі на экран кожнага камп'ютэра ў радыусе дваццаці міляў: «Такім чынам, багацце нацыі наўрад ці можна вымерыць з дапамогай паказнікаў нацыянальнага даходу, як паказана вышэй».

Кангрэс і яму падобныя фактычна пакрочылі дакладна тым шляхам, ад якога перасцерагаў Кузнец. Злоўжыванні пачаліся з паступовым пранікненнем тэмы новых справаўдач на палітычную арэну. У час кампаніі пераабрання Франкліна Рузвельта (1936) ён адзначыў, што эканоміка — згодна з нацыянальнымі справаўдачамі — вырасла пад яго кіраўніцтвам. Лічбы былі прадстаўленыя, і хто мог іх аспрэчыць? Падобна, што іх крыніцай быў блізкі дарадца Рузвельта Гары Гопкінс, чыя кантора была прытулкам маладых эканамістаў, што прыехалі ў Вашынгтон для ўдзелу ў «Новым курсе». Аднак па дарозе з 15-й вуліцы (Дэпартаменту гандлю) у Белы дом лічбы Кузняца ператвараліся акурат у тое, чым яны быць не павінныя. Тады надышла Другая сусветная вайна, калі нацыянальныя справаўдачы адыгралі ключавую ролю ў мабілізацыйных акцыях. У Вашынгтоне разгарэліся гарачыя спрэчкі аб мэтах нацыянальнай вытворчасці. Кіраўнікі карпарацый настойвалі, што мабілізацыйная кампанія павінна зыходзіць з існага ўзору вытворчасці. Яны не хацелі быць звязанымі залішнімі магутнасцямі, калі вайна завяршыцца. Кузнец і іншыя, наадварот, даводзілі, што ў Злучаных Штатах ёсьць вялізныя рэзервы незадзейнічаных прадукцыйных сіл; у якасці аргумента яны скарыстоўвалі нацыянальныя справаўдачы. Рузвельт стаў на бок «прыхільнікаў крайніх мер» (all-outers), якія была праизваная гэтая група. Яны апелявалі да рузвельтаўскай веры ў мабілізацыйны ўзроўень вытворчасці. Рузвельт падхапіў іх аптымістычныя прагнозы і нават зрабіў іх больш аптымістычнымі, каб настаяць на сваім. (Планавікам тады давялося «змяніць кружэлку» і расказаць пра аблежванні сістэмы, у чым ім таксама дапамаглі нацыянальныя справаўдачы.) Пасля справаўдачы дапамаглі скаардынаваць ваенную вытворчасць, пазбегнуўшы «затораў». Да 1944 г. затраты на ваенную вытворчасць перавысілі ўесь нацыянальны прадукт дзесяццю гадамі раней.

Ніколі датуль амерыканцы гэтак не набліжаліся да чыстага эканамічнага плавання. Хоць гэтая палітыка шмат крытыковалася, яна паспрыяла перамозе ў вайне. Пасляваенныя даследаванні сведчаць, што ў Германіі не было такога інструмента планавання, і ў выніку гітлераўская праграма вытворчасці аказалася моцна падарваная. Амерыка стала «арсеналам дэмакратыі» часткова дзякуючы кіраванню «зверху ўніз», умагчылена му наяўнасцю нацыянальных справаўдач. Пасля заканчэння вайны рахункі ізноў прыдаліся, тым разам для пераводу эканомікі на мірныя рэйкі без спаўзання ў час жахлівай Дэпрэсіі. Асноўным фактам тут служыла спажыванне; да халоднай вайны з яе выдаткамі на Пентагон было яшчэ далёка. Паступова ваеннае вытворчынне зніжалася, і спад у эканамічнай дзейнасці мусілі кампенсаваць наведнікі крамаў. У нацыянальных справаўдачах было дакладна паказана, як гэта можна здзеяніць. Як выказаўся Джон Кенет Гэлбрайт у «Fortune»: «Важней прычынай эканамічнага поспеху пасля вайны было тое, што мы маглі ўстанавіць яго характарыстыкі».

ДЖОНАТАН РАЙ

Чарадзеямі росквіту сталі новыя эканамісты-кейнсіянцы, такія як Гэлбрайт, а іх чароўнай палачкай зрабіліся нацыянальныя справаздачы. Спажыванню надалі герайчнае адценне; войскі, што вярталіся з вайны, перадаручалі «эстафету» наведнікам крамаў, што мусілі замяніць вайскоўцаў у змаганні за падтрыманне прымесловых гігантаў. (Вобраз «герайчнасці» прысутнічае ў СМІ і цяпер; мы чытаем, напрыклад, што спажыўцы стануць «лакаматывам» аздараўлення эканомікі, «вышыгнуць» нацыю з крызісу.) У гэтай атмасфери, відаць, непазбежным было ператварэнне Рэестру нацыянальных магутнасцяў у татэм эканамічнага поспеху. Кузнец назіраў за гэтым працэсам з усё большым страхам, Гэлбрайт урэшце таксама засумніваўся. Кузнец быў ціхі навуковец, які не рваўся выступаць з трывуны. Аднак ён зноў і зноў заяўляў, што тыя, хто ўзяў на ўзбраенне яго «рукаворную» тэорыю, не зразумелі галоўнага. У 1962 г. ён пісаў у «The New Republic», што пры ацэнцы росту

трэба ўлічваць адрозненні паміж колькасным і якасным ростам, паміж яго коштам і аддачай, паміж эфектыўнасцю ў каротка- і доўгачасовым перыядзе... Калі ставіцца мэта «росту», трэба ўдакладняць, росту чаго і навошта.

Іншымі словамі, калі вы збіраецеся «стымуляваць» эканоміку, ці не варта нам прынамсі абмеркаваць спачатку, што менавіта вы збіраецеся стымуляваць?

Галоўнай мэтай кожнай эканомікі з'яўляецца задавальненне чалавечых патрэбаў так, каб жыццё становілася багацейшае і лепшае. Проста вырабіць працуктыю недастаткова; яна — сродак, а не самамэта. Вось жа, амаль усе сучасныя спосабы вымярэння ў эканоміцы факусуюцца выключна на сродках. Напрыклад, усе ведаюць, што аўтамабіль карысны, калі ён прыдатны для транспартавання. Аднак сёння мы глядзім толькі на колькасць аўтамабіляў, вырабленых за працоўную гадзіну. Больш аўтамабіляў — значыць больш затораў на дарогах, значыць, транспартная сістэма становіцца менш эфектыўная. Бадай тое самае ў медыцыне. Мэтай павінны быць здаровыя людзі, а не продаж большай колькасці лекаў і аказанне большай колькасці паслуг. Цяпер жа мы ацэнўваем эканамічны плён медычнай сістэмы паводле кошту лячэння, а не паводле вынікаў. Эканамісты не бачаць тут нічога кепскага; для іх тое, што за апошнія трыццаць гадоў сістэма запатрабавала прырост колькасці супрацоўнікаў на 30—40 %, не праблема. «Трэба ж на нешта траціць грошы», — паціснуў плячыма эканаміст са Стэнфорда ў «New York Times». Гэта ўжо мяжуе з вар’яцтвам. Хутка мы пачуем пра «аздараўленне коштам хваробы»; каб стымуляваць эканоміку, каб яна была зদравенъская, нам давядзецца заахвочваць людзей хварэць.

Пераклаў з амерыканскай Вольф Рубінчык паводле: Rowe Jonathan. Our Phony Economy. *Harper's Magazine*. June 2008. P. 17—24.

АНАЛІТЫКА

АРЫС ТРАНТЫДЗІС

Эканамічны падмурак паўтарытарнага рэжыму: як вытлумачыць палітычныя захады і ўладныя адносіны ў беларускім выпадку

Беларусь — важны і загадковы прадмет даследавання для любога палітолага. Яна ставіць у тупік назіральнікаў, палітыкаў, эканамістаў і палітычных аналітыкаў тым, што вылучаецца сваёй упартасцю ў эканамічнай і палітычнай сферах, нежаданнем ісці ў рэчышчы ліберальных і дэмакратычных тэндэнцый, якія ўсё больш пашыраюцца на кантыненце. Каб вытлумачыць гэтае адхіленне, мы прапануем у рамках структурнага і дзейнаснага падыходу (*agency approach*) выявіць унутраныя і зневісныя структурныя ўмовы, што сфармавалі беларускую палітычную сцэну. У працы даказваецца, што прыпыненне дэмакратызацыі абмойлена структурай нацыянальнай эканомікі, якая ў вялікай ступені кантралюеца дзяржавай, — структуры, што захавалася ў значнай ступені дзяякуючы залежнасці Беларусі ад Расіі. Адмова ад лібералізацыі эканомікі стала крокам да захавання канцэнтраванай эканамічнай і палітычнай улады, пазбягання рэформаў з іх выдаткамі, у тым ліку магчымай стратай улады ў выніку эканамічнай рэструктурызацыі.

У дадзенай працы выбар гістарычнага шляху звязваецца са структурнымі магчымасцямі і амежаваннямі. Структура беларускай эканомікі спарадзіла залеж-

Арыс Трантыйдзіс (Aris Trantidis) — палітолаг, дактарант Лёнданскай школы эканомікі і палітычных навук. У яго дасьледчыя інтарэсы ўваходзіць вывучэнне гібрыдных рэжымімаў, а таксама адносін паміж палітычнымі інстытутамі і эканамічнымі структурамі. Гэтая праца здабыла другое месца ў эўрапейскім конкурсе дысэртацый на атрыманьне ступені Phd і друкуецца ў перакладзе на беларускую мову зь невялікімі скарачэннямі.

**Кіраванне
А. Лукашэнкі
ў Беларусі
характарызуецца
масавымі
парушэннямі
правоў чалавека,
патранажнай
уладай над
дзяржаўнымі
інстытутамі
і сістэматычным
пераследаваннем
апазіцыйных
груп.**

насць ад дзяржавы большасці насельнікаў краіны, а таксама пашырыла ў грамадстве кансерватыўныя настроі і дух задаволенасці кіраўніком, залежнасці ад улады. Гэта структура зашкодзіла з'яўленню шырокамаштабнага руху за дэмакратыю і лібералізм ды парабавіла сілы няманогіх прыхільнікаў дэмакратыі. У гады кіравання Лукашэнкі «беларускі шлях» церабіўся дзякуючы адмысловым стасункам з расійскай эканомікай, стан якой паступова паляпшаўся. Акрамя таго, ён стаўся стратэгіяй, якую было лёгка «прадаваць» электарату праз ідэалагічнае аргументаванне этатызму і палітычнай і культурнай блізкасці да Расіі. Далёкасіжныя наступствы эканамічнай мадэлі — ключ да тлумачэння няўдач як беларускіх дэмакратычных сіл, так і палітыкі прасоўвання дэмакратыі з боку ЕС і іншых замежных актараў.

ЗАГАДКА БЕЛАРУСІ

Аўтакратычнае кіраванне А. Лукашэнкі ў Беларусі характарызуецца масавымі парушэннямі правоў чалавека, адвольным прымяненнем нарматыўных актаў, патранажнай уладай над дзяржаўнымі інстытутамі, у прыватнасці, судамі, сістэматычным пераследаваннем апазіцыйных груп. Не так даўно ўлады дабіліся чарговай перамогі на выбарах, адзначаных маштабным наступлам на апазіцыю. Дзеянні ўладаў адбываюцца на фоне знікнення палітычных апанентаў — Захаранкі, Красоўскага і Ганчара. Многім кандыдатам ад апазіцыі было адмоўлена ў рэгістрацыі, апазіцыянеры сутыкаліся з беспадстаўнымі арыштамі. У Беларусі няма падзелу галінаў улады, кампетэнцыя заканадаўчага органа вельмі аблежаваная, прэзідэнт прызначае большасць суддзяў вышэйшага ўзроўню, праз якіх кантралюе судовую сістэму¹. Стадленне да бізнесу было расцэнена як свавольнае і несправядлівае². Злоўжыванні застаюцца беспакараныя. Улічаючы гэтыя недахопы, Беларусь нельга кваліфікаваць як «ліберальную дэмакратыю» — сістэму, у якой вяршэнства закона не дазваляе зменлівым урадам захопліваць уладу і замахвацца на правы грамадзян.

**Злоўжыванні
лукашэнкаўскага
рэжыму
застаюцца
беспакараныя.**

Чарговай перамогі на выбарах, адзначаных маштабным наступлам на апазіцыю. Дзеянні ўладаў адбываюцца на фоне знікнення палітычных апанентаў — Захаранкі, Красоўскага і Ганчара. Многім кандыдатам ад апазіцыі было адмоўлена ў рэгістрацыі, апазіцыянеры сутыкаліся з беспадстаўнымі арыштамі. У Беларусі няма падзелу галінаў улады, кампетэнцыя заканадаўчага органа вельмі аблежаваная, прэзідэнт прызначае большасць суддзяў вышэйшага ўзроўню, праз якіх кантролюе судовую сістэму¹. Стадленне да бізнесу было расцэнена як свавольнае і несправядлівае². Злоўжыванні застаюцца беспакараныя. Улічаючы гэтыя недахопы, Беларусь нельга кваліфікаваць як «ліберальную дэмакратыю» — сістэму, у якой вяршэнства закона не дазваляе зменлівым урадам захопліваць уладу і замахвацца на правы грамадзян.

¹ Гл. артыкулы 79, 84 (пп. 2—4, 8—12, 22, 26, 30), 98 (пп. 2—3), 100, 101, 116, 122, 126, 138 Канстытуцыі РБ. Інны прыклад — «Пасланне Канстытуцыйнага Суда», у якім урад усухваляеца за эканамічныя дасягненні (<http://ncpi.gov.by/ConstSud/eng/mess06.htm>, старонка наведана 5 ліпеня 2007 г.).

² World Bank, 2005. Belarus: Window of Opportunity to Enhance Competitiveness and Sustain Economic Growth, A Country Economic Memorandum for the Republic of Belarus, Report No. 32346-BY, November 8, 2005, Poverty Reduction and Economic Management Unit, Europe and Central Asia Region, Washington D.C.

Нягледзячы на гэтыя рысы і ізаляцыю ад Захаду, Лукашэнка карыстаеца шырокамаштабнай падтрымкай у беларускага электарату, які, на першы погляд, здаецца адным з самых дэмакратычных (другім пасля эстонскага) у краінах СНД³ і адкідае абвінавачанні ў спаўзанні да дыктатуры. Падобна да таго, што большасць беларусаў разумее дэмакратыю зусім іначай, чым грамадзяне ліберальных дэмакратычных краін, і гэтае разуменне стасуецца з неліберальным праўленнем Лукашэнкі. Дарма што паказчыкі чалавечага развіцця, пісьменнасці і эканамічнага росту ў Беларусі парыўнальныя з краінамі-суседзямі, беларусы жывуць пры дэспатычным рэжыме, які не назавеш эфемерным, і з пераважна кантраляванай дзяржавай, але адносна паспяховай эканомікай.

У дадатак, іншыя рысы ператвараюць Беларусь у прыклад, што варта вывучаць у кантэксце. Яна належыць да тыпу «гібрыдных рэжымаў», якія распаўсяюдзіліся ў краінах СНД у 1990-я гг., пасля краху камунізму. Тэрмін «гібрыдны» выкарыстоўваў Лары Дайманд для апісання рэжымаў, дзе адбываюцца «выбары без дэмакратыі»⁴. Іх таксама вызначалі як «напаўдэмакратычныя»⁵. Паводле Алены⁶, гібрыдныя рэжымы харектарызуюцца наяўнасцю маніпулюваных выбараў, кантраляваных дзяржавай СМІ, карупцыяй і залежнасцю судовых органаў.

Беларусь адносілася да «дэградаванага падтыпу», дзе «адсутнічаюць адмысловыя атрыбуты дэмакратыі»⁷, «канкурыйная аўтарытарным рэжымам»⁸. Называлі Беларусь і чыста «аўтакратычным рэжымам»⁹, «фасадным рэжымам з дэмакратычнай авансцэнай»¹⁰, «фасаднай дэмакра-

**Хоць паказчыкі
чалавечага
развіцця,
пісьменнасці
і эканамічнага
росту ў Беларусі
парыўнальныя
з краінамі-
суседзямі,
беларусы
жывуць пры
дэспатычным
рэжыме.**

³ Haerpfer, Christian W. Electoral Politics of Belarus Compared // Contemporary Belarus: Between Dictatorship and Democracy. Korosteleva, Lawson and Marsh (eds.). Routledge Curzon: London and New York, 2003. P. 85—99.

⁴ Diamond, Larry. Elections Without Democracy: Thinking About Hybrid Regimes // Journal of Democracy. 2002. 13 (2). P. 21—35.

⁵ Diamond, Larry, Juan J. Linz, and Seymour Martin Lipset (eds.). Democracy in Developing Countries: Latin America. Boulder, CO.: Lynne Rienner, xvii.

⁶ Allen, Michael. The Assault on Democracy Assistance. Journal of Democracy. Volume 17, Number 2, April 2006. P. 37.

⁷ Collier, David and Steven Levitsky. Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research // World Politics. 1997. 49 (3). P. 438.

⁸ Levitsky, Steven, and Lucan A. Way. The Rise of Competitive Authoritarianism // Journal of Democracy. 2002. 13 (2). P. 51—65; Levitsky, Steven, and Lucan A. Way. International Linkage and Democratization // Journal of Democracy. 2005. 16 (3). P. 20—34.

⁹ Beichelt, Timm. Autocracy and Democracy in Belarus, Russia and Ukraine // Democratization. 2004. 11 (5). P. 113, 116.

¹⁰ Korosteleva, Elena A., Colin W. Lawson and Rosalind J. Marsh (eds.). Contemporary Belarus. Between Democracy and Dictatorship, New York: Routledge Curzon, 2003. P. 5.

тыяй»¹¹, рэжымам з абмежаваным плюралізмам і неабмежаванай уладай лідэра¹², прыкладам «султанізму»¹³, дыктатурай у стады «афармлення»¹⁴, «яшчэ не сапраўднай дыктатурай, якая рухаецца ў гэтым кірунку»¹⁵, «апошній дыктатурай у Еўропе»¹⁶, ці, больш сціпла, «дэмагагічнай дэмакратыяй»¹⁷. Пры гэтым тыпе рэжыму папулярныя лідэры дамінуюць у палітыцы і, у вялікай ступені, эканоміцы краіны, дзеяйнічаючы шляхам запалохвання і пераследу апазіцыі, раздачай міласцей сваім сімпатыкам. У такіх рэжымах эканоміка знаходзіцца пад дзяржаўным наглядам, захоўваецца кантроль над медыямі, вядзецца папулісцкая пропаганда.

Іншая прычына цікавасці да Беларусі — у тым, што падзеі адбываюцца ў Еўропе. Беларусь — адзіная еўрапейская дзяржава, сумежная з членамі ЕС, што

пазбегла дэмакратычных перамен. Для даследчыкаў дэмакратызацыі Беларусь — краіна, на прыкладзе якой можна вывучаць уздзеянне геаграфічных і культурных фактараў, а таксама відавочна непаспяховую ролю Еўрапейскага Саюза, аднаго з найбольш актыўных і буйнамаштабных пашыральнікаў дэмакратыі ў свеце.

**Беларусь —
адзіная
еўрапейская
дзяржава,
сумежная
з членамі ЕС,
што пазбегла
дэмакратычных
перамен.**

Адносны поспех эканомікі, збольшага кантролюванай дзяржавай, вымагае даследавання яго магчымай сувязі з трываласцю паўаўтарытарнага рэжыму Лукашэнкі. У Беларусі мы назіраем адваротнае таму, што адбываюцца ў сумежных з ёй краінах, якія ўвайшлі ў ЕС: пераход ад адносна свободнай рынковай эканомікі да дзяржаўнага кантролю і вяртанне ад зародкаў дэмакратыі да рэжыму аўтарытарызму і неліберальнага папулізму.

Іншая адметная рыса Беларусі ў тым, што рэжым застаецца дастаткова папулярны, каб маргіналізаваць апазіцыю і паспяхова супраціўляцца магутнай мадэлі ліберальнага палітычнага і эканамічнага ўладкавання, якая абяцае (і забяспечвае) падтрымку і падтрымкаў.

¹¹ Gill, Graeme. Nationalism and the Transition to Democracy. The Post-Soviet Experience // Democratization. 2006. 14 (4). P. 613—626.

¹² Linz, Juan. Totalitarian and Authoritarian Regimes. New York: Lynne Rienner, 2000. P. 159.

¹³ Eke, Steven M., and Taras Kuzio. Sultanism in Eastern Europe: The Socio-Political Roots of Authoritarian Populism in Belarus // Europe-Asia Studies. 2000. 52 (3). P. 523—547.

¹⁴ Marples, David. The Prospects for Democracy in Belarus // Problems of Postcommunism. 2004. 51 (1). P. 31—42.

¹⁵ UN Commission on Human Rights, Report on the Situation of Human Rights in Belarus. 18 March 2005. E/CN.4/2005/35. P. 17; UN Commission on Human Rights, Report on the Situation of Human Rights in Belarus. 16 January 2006. E/CN.4/2006/36. P. 21.

¹⁶ Sebastián, Sofia. The Belarusian Challenge: Context for a Democratic Strategy in Europe’s Last Dictatorship // International Affairs Review. 2005. 14 (1). P. 77—98.

¹⁷ Korosteleva, Elena A. Is Belarus a Demagogical Democracy? // Cambridge Review of International Affairs. 2003. 16 (3). P. 528.

печвае) дабрабыт і свабоду ў большасці краін-суседак Беларусі. Мноства разнастайных тлумачэнняў давалі гэткаму адхіленню. Гэтыя трактоўкі адсылалі да стратэгіі найважнейшых гульцуў, іх ідэнтычнасцяў, але не былі сістэмныя. Наша задача палягае ў tym, каб ацаніць гэтыя трактоўкі і выпрацаваць на іх падставе паслядоўны аналіз, які дазволіў бы нам убачыць кантэкстуальныя магчымасці і амежаванні ў беларускай палітыцы.

КАНКУРЭНТНЫЯ ТРАКТОЎКІ

Маючы адносна стабільную эканоміку, значны інтэлектуальны патэнцыял, палітычныя групоўкі і актыўныя выбаршчыкаў, незалежная Беларусь, паводле паказчыкаў чалавечага развіцця, здавалася б, мае ўсе перадумовы для стабільнай дэмакратыі. У справаўдачы аб чалавечым развіцці Програмы ААН па развіцці 2005 г. Беларусь займае 67-е месца сярод 177 краін, знаходзячыся крыху ніжэй за сярэдні ўзровень, адразу за Румыніяй. У Беларусі — высокі паказчык пісьменнасці насельніцтва (99,7 % у 2004 г.) і добра адукаваная працоўная сіла. На досвітку незалежнасці Беларусь у рэйтынгах чалавечага развіцця знаходзілася нават вышэй.

Дзеля тлумачэння няўдачы дэмакратызацыі ў Беларусі многія аўтары зрабілі акцэнт на «фактары элітаў», а менавіта, на рашэнні элітаў затрымаць рэформы ва ўмовах, калі апазіцыя была слабая і фрагментаваная. Апошній кропляй стаў прыход Лукашэнкі. Неліберальная дзяржава з залежнымі судовымі органамі і дзяржаўным кантролем над медыямі пазней пайшла гэтым жа шляхам. Хоць гэтыя высновы аргументаваныя, варта ўсё ж задаць пытанне наконт устойлівасці гэтага выбару. Славакія і Румынія таксама запазніліся з рэформамі, але пасля перыяду ваганняў прыйшлі да іх. Эліты ўпарціліся ў большасці краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы: неабходна вытлумачыць, чаму ў Беларусі яны аказаліся выключна ўпартыя. Чаму ў краіне не паўсталі эліты, незалежныя ад урадавага апарату і прыхільнія да рэформаў?

Апрача стану элітаў, вывучаўся і стан электарату. Апошні называўся непрадказальным; беларусы выбіралі кіраўніцтва зыходзячы з кароткатэрміновых інтарэсаў па-за рамкамі ідэалагічных перакананняў. Беларускі электарат выявіў «рэцыянальную гнуткасць»¹⁸. Аднак гэтая з'ява таксама назіралася ў іншых краінах былога камуністычнага лагера, і можна сказаць, што такое здараеца паўсюдна.

У рэчышчы дзеяніаснага падыходу (agency based approach) палітычная сітуацыя ў Беларусі тлумачылася манеўрамі Лукашэнкі, асаблівасцямі фармавання

**У Беларусі
назіралася
вяртанне
ад зародкаў
дэмакратыі
да рэжыму
аўтарытарызму
і неліберальнага
папулізму.**

¹⁸ Korosteleva, Elena A. Party System Development in Post-communist Belarus // Korosteleva, Lawson and Marsh (eds.), op. cit. P 68—84.

элітаў у першыя гады незалежнасці і некампетэнтнасцю апазіцыі. Падкрэсліва-
ліся асабістыя рысы Лукашэнкі¹⁹: ён маляваўся як дэмагог, які ўжывае народ-
ную мову і метады, вывучаныя за гады працы на ніжэйшых службовых пасадах.
Нягледзячы на парушэнні правоў чалавека, Лукашэнка застаўся папулярны пры-
намсі ў паловы выбаршчыкаў. Ён выстаўляўся як спрытны палітык, які ўдала
раздае пернікі і бізуны для заваёву палітычнай падтрымкі і разгрому апазіцыі.
Скарыстаўшыся форай, дадзенай яму дзяякочыя вялізнай папулярнасці ў 1994 г.,
Лукашэнка ўмела падагнаў Канстытуцыю і дзяржаўны апарат пад свае інтэрэсы.
Бялова-Жыль²⁰ піша, што паняцце эліты звузілася да кола Лукашэнкавых хаўру-
нікаў, прычым члены эліты нярэдка тасуюцца. Бялова-Жыль таксама паказала,
як Лукашэнка шляхам падбору кадраў кансалідуе лаяльную эліту ў інстытуцый-
най і эканамічнай сферы, неспрыяльнай для з'яўлення неканфармісцкіх груп.

Фрагментаваную і слабую апазіцыю нярэдка бэсцяць²¹. Апазіцыйным парты-
ям не ўдалося заваяваць і стабілізаваць лаяльнасць сваіх членаў і скансалідавац-
ца на прынцыпах эфектыўнай арганізацыі і кампрамісу²². Сіліцкі²³ больш спачу-
вальна гаворыць аб апазіцыйных партыях і тлумачыць іхнюю слабасць подсту-
памі Лукашэнкі, скіраванымі на разбурэнне апазіцыі. Ён таксама выказвае больш
аптымізму адносна іхняй будучыні. Іншыя аўтары, напрыклад, Бжазоўская²⁴
абвінавачвалі апазіцыю ў tym, што яна прадстаўляе свае ідэі на элітарны манер,
не здолеўши захапіць шырэйшай публікі, якая чакае ращучага, эфектыўнага і
моцнага кіраўніцтва, а не слабасці і фанабэрыйстай сафістыкі. Аднак чаму цягам
дваццаці гадоў ідэалагічны багаж апазіцыі заставаўся без эфектыўнай прэзента-
цыі? І нават калі дапусціць, што ідэалогія апазіцыянераў непапулярная, чаму
ніводзін іншы лідэр не зраўняўся ў папулізме з Лукашэнкам, не звярнуўся да элек-
тарату з улікам культурных і палітычных асаблівасцей большасці насельніцтва?
Такім чынам, цікава запытацца, чаму Лукашэнка займеў манаполію на папулізм.

Торнквіст-Плева²⁵ лічыць, што правал дэмакратыі трэба выводзіць з шэрагу
прычын, напрыклад, краху эканомікі ў 1991 г., адсутнасці дэмакратычных тра-

¹⁹ Lindner, Rainer. The Lukashenka Phenomenon // Balmaceda, Margarita M., James I. Clem and Lisbeth L. Tarlow (eds.). Independent Belarus: Domestic Determinants, Regional Dynamics, and Implications for the West. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2002. P. 76—108.

²⁰ Belova-Gille, Olga. Difficulties in Elite Formation in Belarus after 1991 // Korosteleva, Lawson and Marsh (eds.), op.cit. P. 53—67.

²¹ Rotman, David G. and Aliaksandr N. Danilov. President and Opposition: Specific Features of the Belarusian Political Scene // Korosteleva, Lawson and Marsh (eds.), op. cit. P. 100—101.

²² Korosteleva, Elena A. Electoral Volatility in Postcommunist Belarus: Explaining the Paradox // Party Politics. 2000. 6 (3). P. 343—358.

²³ Silitski, Vitali. Belarus: Learning from Defeat // Journal of Democracy. 2006. 17 (4). P. 139.

²⁴ Brzozovska, Anna. Discourses of Empowerment: Understanding Belarus' International Orientation // Egle Rindzeviciute (ed.). Contemporary Change in Belarus, Baltic and East European Studies. 2004. P. 74.

²⁵ Törnquist-Plewa, Barbara. The Union Between Belarus and Russia in the Context of Belarusian Nation-Building // Egle Rindzeviciute (ed.), op. cit. P. 21—39.

дыцый, слабасці дэмакратычных і нацыянальных элітаў, грамадзянскай супольнасці і беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. Аднак гэтае тлумачэнне спрэчнае: у ім блытаюцца прычыны і наступствы. Слабасць дэмакратычных элітаў і грамадзянскай супольнасці — не столькі прычыны, як частка наступстваў, якія акурат і трэба вытлумачыць. Паняцце дэмакратычнай культуры ў вышэйшай ступені праблематычнае, бо змяшчэнне «дэмакратычнай культуры» ці «дэмакратычнага кіраўніцтва» ў шэраг умоваў паспяховай дэмакратызацыі здаецца падазронай таўталогіяй, а значыць, уцёкамі ад глыбокага аналізу. Нікога не здзвівіць сцвярджэнне, што дэмакратычныя лідэры дасягаюць поспеху пры дэмакратычнай культуры, і што гэта той фактар, які абумоўлівае поспех дэмакратызацыі. Апошні трэба аналізаваць у сувязі з адметнай пераменай (або пераменнымі), а не разнастайнымі праявамі самога сябе.

Апрача самаразбуральной апазіцыі Сіліцкі²⁶ называе два іншыя чыннікі: з аднаго боку, славянскую і савецкую спадчыну, з другога — апатычны і недаверлівы электарат. Карасцяляў²⁷ згадвае наменклатурную спадчыну і недараствітую ідэалогію ды ўнутраную арганізацыю партыі. Аднак гэтая паталогія не новая і не ўнікальная ў Беларусі. Развагі падобнага плану прымушаюць успомніць аб прадказаннях пачатку 1990-х гг., згодна з якімі палітычнае развіццё ва Усходній Еўропе будзе загамавана спадчынай мінулага часу, а недахоп дэмакратычных традыцый запаволіць дэмакратызацыю. Аднак выпадкі Румыніі, Балгарыі, краін Балтыі дэмантруюць, што гэты недахоп, як і савецкая спадчына, не зашкодзіў усталяванню дэмакратыі «з нуля».

СПРЭЧКА АБ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ІДЕНТЫЧНАСЦІ

У пошуку трэцяга кантэкстуальнага фактара адным з найчасцей ужываных з'яўляўся фактар слабай нацыянальнай ідэнтычнасці. Слабая нацыянальная ідэнтычнасць Беларусі адкрыта называлася прычынай правалу дэмакратыі ў краіне. З аднаго боку, Беларусь была выпіхнутая ў незалежнасць насуперак сваёй волі²⁸. На ўсесаюзным рэферэндуме ў сакавіку 1991 г. 83 % беларусаў галасавалі за захаванне СССР. З другога боку, Торнквіст-Плева нагадвае, што беларусы з'яўляюцца носьбітамі дзвюх культур, прычым расійская дамінует. Беларуская мова часта ўспрымаецца як дыялект расійскай, атаясамліваецца з сялянствам і недараствіасцю.

Намаганні дзеля стварэння адметнай беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці былі фрагментарныя ды элітарныя, маргінальныя з гледзішча народнай пад-

²⁶ Silitski, Vitali. Explaining Post-communist Authoritarianism in Belarus // Journal of Democracy. 2003. 16 (4). P. 83—97.

²⁷ Korosteleva, Elena A. Party System Development in Post-communist Belarus // Korosteleva, Lawson and Marsh (eds.), op. cit. P. 68—84.

²⁸ Garnett, Sherman W., and Robert Legvold (eds.). Belarus at the Crossroads, Washington D.C.: Carnegie Endowment for International Peace. 1999. P. 2.

трымкі. Гэтаксама спробы «беларусізацыі» пачатку 1990-х сустрэлі суворы ад-пор з боку насельніцтва, якому было прапанавана вярнуцца да ідэнтычнасці, якой яно не жадала. Сімвалы незалежнасці моцна аспрэчваліся і асацыяваліся з беларускім нацыяналістамі, якія супрацоўнічалі з нацыстамі ў час кароткай акупацыі Беларусі ў Другую сусветную вайну. Пррапанова Беларускага народнага фронту — вядучай апазіцыйнай партыі — аб'явіць 8 верасня нацыянальнымі святам (у гэты дзень у 1514 г. войскі Вялікага Княства Літоўскага перамаглі ў бітве з маскоўскім войскам пад Воршай), якое сімвалізавала б трывумф беларускага народу над расійцамі, не толькі не знайшло падтрымкі ў большасці насельніцтва, але і выклікала пратэсты.

І ёсё ж, не зважаючы на гэтыя факты, варта запытацца: ці ёсць слабасць адметнай ідэнтычнасці перашкодай для дэмакратызацыі? Падобны аргумент высоўваўся і ў сувязі з падзелам Украіны на Усход і Захад, аднак тлумачэння ў таго, як этнічная ці культурная разнастайнасць замінае дэмакратызацыі, дадзена не было. Гэткая карэлляція не з'яўляецца выразнай, бо выпадкі трывальных аўтарытарных рэжымаў здараюцца і ў дзяржавах з выразнай і ўкаранёной нацыянальнай ідэнтычнасцю. Трэба правесці мяжу паміж палітычнай супольнасцю і гістарычна складзенай этнічнай супольнасцю. Аўстралійцы і новазеландцы ўсведамлялі свае брытанскія культурныя і этнічныя карані ў час усталівання сваіх палітычных супольнасцей, аднак адсутніцца традыцый самастойнай дзяржаўнасці ды адметнай гістарычнай спадчыны і культурнай ідэнтычнасці не зашкодзіла стварэнню жыццяздольных палітычных супольнасцей на іхніх тэрыторыях. Дэмакратыя, здаецца, няблага развіваецца ў такіх этнічна гетэрагенных краінах, як Іспанія, Бельгія і Брытанія. У Злучаным Каралеўстве брытанская нацыянальная ідэнтычнасць сусінне з мясцовымі тоеснасцямі. Краіны, ідэнтычнасць якіх звязаная з большымі дзяржавамі — «матчынімі нацыямі» (Кіпр) ці «роднаснымі краінамі» (Люксембург, Чарнагорыя, Канада, Новая Зеландыя, Ісландыя), — валодаюць моцным пачуццём таго, што ўяўляюць з сябе асобныя палітычныя супольнасці. Цяжка аспрэчыць, што гэтыя краіны «дэмакратычныя». Ва ўсіх названых выпадках само існаванне дзяржавы, дэцэнтралізаванай ці федэратыўнай, стварае палітычную супольнасць.

Іншая прайдападобная версія на карысць фактару ідэнтычнасці — правал апазіцыі праз яе атаесамленне з беларускім нацыяналізмам і русофобскую рыторыку, што кантраставала з паспяховай гульней Лукашэнкі на савецкай настальгіі, латэнтным панславізмем і старанна падкрэсленай прыязненасцю да Расіі. Слушна, што і ўлады, і апазіцыя спрабавалі перапісаць гісторыю і стварыць сімвалічную ідэнтычнасць для нованараджанай рэспублікі. Таксама нельга адмаўляць, што паміж дзвюма процілеглымі ідэалагічнымі канструкцыямі Лукашэнкаў выбар шчыльнейшых культурных і палітычных сувязей з Расіяй з'яўляецца значна больш папулярным, чым нацыяналістычна альтэрнатыва. У рамках апошняй робіцца спроба ажывіць літоўска-рускую (Ruthenian) сімволіку для нацыі, якая ў этнічным і культурным плане далёка адышла ад гэтай мінуўшчыны. Пасланне апазіцыі трактуеца скептычна многімі гісторыкамі, у тым ліку і неафіцыйнымі.

Нацыяналісты вядуць прайграны бой, бо іхнія ідэі не адпавядаюць прыхільнасцям большасці іх аўдытойрый.

Тым не менш, апазіцыя ў Беларусі не складаецца з адных нацыяналістаў. Такія палітычныя сілы, як сацыял-дэмакраты, камуністы і памяркоўныя правацэнтрысты застаюцца па-над ідэнтычнасным падзелам, які спрыяе Лукашэнку. У сярэдзіне 1990-х існаваў шанец, што апазіцыйныя партыі сфармуюцца на падмурку палітычных поглядаў, а не ідэнтычнасці. Ніканоў адзначае, што пасля 1996 г. камуністычна і аграрная партыі далучыліся да антылукашэнкаўскай кааліцыі, ператварыўшы апазіцыю ў менш антырасійскую. Гэтыя сілы, разам з ліберальна-дэмакратычнай партыяй і іншымі, спарадзілі спадзеў на тое, што апазіцыя стане больш адпавядаць меркаванням большасці аб беларуска-расійскіх адносінах²⁹. Гэты тактычны ход мог пазбавіць Лукашэнку яго ідэалагічнай перавагі, статусу адзінага барацьбіта за шчыльнейшую інтэграцыю з Расіяй. Аднак пераарыентацыя курсу была нядоўгай: асноўнымі сіламі ў апазіцыі неўзабаве зноў выявіліся антыінтэграцыйны Беларускі народны фронт і Аб'яднаная грамадзянская партыя. Сілам, якія маглі бы дзейнічаць больш ва уніон з чаканнямі насельніцтва, не ўдалося збудаваць альтэрнатывы лукашэнкаўскай манаполіі на ўладу.

Чаму названыя партыі, якія адлюстроўвалі шырокі набор ідэй, не здолелі заўважаць значнай народнай падтрымкі? Адказ не толькі ў сферы ідэалогіі — трэба ўлічваць, што ідэі могуць запазычвацца і выкарыстоўвацца спрытнымі палітыкамі. У астатніяй частцы працы даводзіцца, што вялізны дзяржаўны кантроль над эканомікай прывёў да гамагенізацыі сацыяльнай базы (дзе, як чакалася напачатку, паўстануць розныя палітычныя інтэрэсы), паспрыяў пачуццю лаяльнасці да лідэра і задушыў праявы нязгоды.

Каб адказаць на гэтую пытанні, мы прапануем гіпотэзу, складзеную з дзвюх частак. Па-першае, мы дэкларуем простую ўзаемасувязь *паміж спыненай лібералізацыяй і спыненай дэмакратызацыяй*. Па-другое, мы лічым, што рост залежнасці насельніцтва ад дзяржавы прывёў да кансерватызму ў эканамічным выбары. Дарма што элементы гэтай гіпотэзы былі згаданыя (ці ўскосна паказаныя) у некаторых вышэйагледжаных працах, эканамічны фактар ніколі не займаў цэнтральнага месца ў вытлумачэннях беларускіх падзеяў. У ніжэй пададзенай аргументацыі падкрэсліваецца канструктыўны эффект дзяржаўнага адміністраўвання эканомікай, а далей дaeцца тлумачэнне ўстойлівасці гэтай эканамічнай мадэлі.

Рэзка контрастуючы з правалам этатызму ва Усходній і Цэнтральнай Еўропе да 1989 г. — правалам, які прывёў да радыкальнай змены рэжымаў у рэгіёне, — этатызм у Беларусі захаваўся больш чым на дзесяцігоддзе. Спярша мы пакажам, як эканамічная структура ўплывае на палітычныя падзеі і развіццё інстытуцый;

²⁹ Nikonov, Viacheslav. The Place of Belarus on Russia's Foreign Policy Agenda // Garnett and Legvold, op. cit. P. 106—107.

як эканамічны кансерватызм і задаволенасць станам рэчаў прывяла да палітычнага кансерватызму і паслухмянасці. Другая складанасць — у вытлумачэнні ўстойлівасці мадэлі дзяржаўнага кантролю над эканомікай у Беларусі. Калі дэмакратыя забавілася праз сацыяльныя і палітычныя наступствы дзяржаўнага кантролю над эканомікай, то як жа гэтая мадэль выжыла, улічваючы, што яна здавалася мёртвай яшчэ ў 1980—1990-я? Насамрэч, выбар дзяржаўнага патранажу, клеймаванага «эканамічным кансерватызмам», выявіўся непапулярным у краінах, дзе мадэль дзяржаўнай эканомікі не здолела забяспечыць дабрабыту. Супраціўленне рынковым рэформам з боку ўраду, аднак, набыло папулярнасць у Беларусі, што моцна адрознівае яе ад Балгарыі, Румыніі і Славакіі, дзе першапачатковое нежаданне ўрадоўцаў з ліку былых камуністаў праводзіць радыкальныя рэформы саступіла месца прагрэсіўнай арыентацыі, падтрыманай усімі буйнымі палітычнымі партыямі за выключэннем эксп-камуністай.

СТРАТЕГІЯ ДЗЯРЖАЎНАГА КАНТРОЛЮ НАД ЭКАНОМІКАЙ: СТВАРЭННЕ ПЕРАДУМОЎ ДЛЯ ПАСЛУХМЯНАСЦІ

Лукашэнка ўспадковаў эканоміку, кіраваную дзяржавай. Да Лукашэнкі дэмакратызацыя і рынковыя рэформы былі мінімальныя, зацягнутыя беларускімі ўладамі на пачатку 1990-х. Лічыцца, што ў гэтыя гады Беларусь страціла магчымасць балючага, але неабходнага эканамічнага пераўтварэння³⁰. Хібы эканамічнай лібералізацыі зашкодзілі развіццю аўтаномнай бізнес-супольнасці ды павелічэнню колькасці насельніцтва, занятага ў прыватным сектары і незалежнага ад урада, што мела наступствы ў палітычнай сферы. Арыентаваны на рэформы старшыня Вярхоўнага Савета С. Шушкевіч аказаўся занадта слабы ў параўнанні са сваім супернікам, былым камуністам Кебічам, які займаў пасаду прэм'ер-міністра, і не змог прасунуць нават наймякчэйшых эканамічных рэформаў³¹. Апынуўшыся ў палітычнай ізоляцыі, Шушкевіч быў урэшце змушаны пайсці ў адстаўку праз абвінавачанні ў карупцыі.

Іофе³² лічыць, што стагнацыя рэформаў тлумачыцца свядомым выбарам урада, які вырашыў пазбегнуць рэзкага эканамічнага спаду, імавернага пры больш ці менш «шокавай» тэрапіі. Такая «тэрапія» спарадзіла б у пераходны перыяд рэзкае падзенне вытворчасці і рост беспрацоўя. Іофе ўгледзеў у прамысловых гігантах больш за вытворчыя адзінкі; яны забяспечвалі грамадзян сацыяльнымі

³⁰ Тут можна згадаць і зборнік артыкулаў, прысвечаных Беларусі 1990-х гг., з красамоўнай назвай «Хроніка неадбытага часу» (Хроніка несостоявшагася времени. Десять лет в зеркале «Белорусского рынка». — Минск, 2001). (Зад. перакл.)

³¹ У сувязі з акцэнтаваннем аўтарам партыйнай прыналежнасці В. Кебіча варта заўважыць, што і С. Шушкевіч з 1968 г. да 1991 г. быў членам КПСС, а ў 1978—1983 гг. выбіраўся ў парткам БДУ. (Зад. перакл.)

³² Ioffe, Grigory. Understanding Belarus: Economy and Political Landscape // Europe-Asia Studies. 2004. 56 (1). P. 85—118.

паслугамі. Аднак гэты довад супярэчыць таму факту, што Беларусь насамрэч знала рэзкае зніжэнне ў агульным спажыванні і ў рэальным ВУП у 1992—1995 гг., незважаючы нават на інертнасць у рэформах (гл. Табл. 2 і 3). У Іофе акцэнтуеца пашыраны ў грамадстве эканамічны кансерватызм, аднак пры гэтым занадта ідэалізујуцца намеры ўраду. Безумоўна, эканамічная лібералізацыя вымагае балочных выдаткаў у першапачатковы перыяд, але рэформы, ажыццёўленыя ў краінах Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, вар’іраваліся ад «шокавай тэрапіі» у Польшчы (спалучэнне заходаў для макраеканамічнай стабілізацыі і прыватызацыі) да больш сціплых, паступовых кроکаў, расцягнутых у часе, у Балгарыі, Славакіі і Румыніі. Кошт рэформаў, як радыкальных, так і эвалюцыйных, быў усвядомлены загадзя, тым не менш усе ўрады далучыліся да іх праз неабходнасць. Апазіцыйныя партыі, якія ўзялі ўладу на хвалі грамадскага нездавальнення рэформамі, звычайна ішлі тым самым шляхам.

У Беларусі існавалі ўмовы для эканамічнай лібералізацыі і супрацоўніцтва з заходнімі рынкамі ў першыя гады незалежнасці³³. Чаго не хапала, дык гэта волі да зменаў. Гарнет і Легвольд³⁴ адзначалі, што беларускія партыйныя бюракраты прынялі незалежнасць, каб зберагчы ўладу і старамодныя савецкія звычкі ад ліберальнага ўплыву Міхаила Гарбачова, а пазней — Барыса Ельцына. Рацыяналіны разлік гэтых элітаў адпавядаў жаданням выбаршчыкаў. Беларусы адрозніваліся ад насельнікаў тых краін, што адкінулі мінулае, і менш жадалі цярпець кароткачасовую нястачу дзеля перамен (параўнайце «пазіцыю самаапраўдання», апісаную Стоўкс³⁵). Калі рэтраспектыўнае галасаванне сапраўды з’яўляеца падмуркам электаральнага выбару, то лёгка можна было прадбачыць, што балоччыя рэформы ў Беларусі стануть для ўладаў велізарнымі цяжарами. Эліты да Лукашэнкі ведалі гэта і ўстрымаліся ад шырокамаштабных рэформаў. Аднак інертнасць не ўратавала іх ад паразы на выбарах. Яны вельмі жадалі захаваць некаторыя рысы старой сістэмы, але не былі здольныя забяспечыць яе выживанне. Дэпрэсія не абмінула краіну, і на палітычнай сцэне справы пайшли не так, як планавалася. На першых прэзідэнцкіх выбарах, праведзеных толькі ў 1994 г., Кебіч прайграў аўтсайдэру — Лукашэнку, былому старшыню саўгаса³⁶ сялянскага паходжання.

Аляксандр Лукашэнка стаў першым прэзідэнтам, набыўшы бяспрэчную дэмакратычную легітымнасць. У яго перамозе адбіліся, з аднаго боку, жаданне часткі

³³ Bertelsmann Transformation Index 2006, Bertelsmann Stiftung.

³⁴ Garnett and Legvold (eds.), op.cit. P. 2.

³⁵ Stokes, Susan C. Public Opinion of Market Reforms: A Framework // Public Support for Market Reforms in New Democracies, Susan C. Stokes (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 1—34.

³⁶ У аўтара памылкова — «калгаса». Цяжка згадзіцца з тым, што старшыня камісіі Вярхоўнага Савета, дапушчаны да інсайдэрскай інфармацыі аб злоўжываннях вышэйшых чыноўнікаў, называецца «аўтсайдэрам». (Заўв. перакл.)

АРЫС ТРАНТЫДЗІС

выбаршчыкаў пакараць носьбітаў улады за эканамічны і сацыяльны кризіс у Беларусі, з другога — станоўчая рэакцыя часткі выбаршчыкаў на палітычныя і эканамічныя тээсі Лукашэнкі (паступовыя, больш памяркоўныя эканамічныя рэформы, дэкларацыі аб урадавай дапамозе ў духу настальгіі па СССР, абыянні змагацца з карупцыяй). Выбаршчыкі таксама эмасцыйна падтрымалі сімволіку Лукашэнкавых пасланняў і яго захапленне савецкім перыядам, які ў Беларусі зусім не быў дыскрэдытаўны.

З часу перамогі папулярнасць Лукашэнкі дасягалася дзякуючы апоры на найбольш кансерватыўныя сегменты электарату: работнікаў сельскай гаспадаркі, вайскоўцаў і старэйшыя пакаленні. Насамрэч Лукашэнка аказаўся першым, хто скарыстаўся папулісцкай праграмай, прыстасаванай да характарыстык, што дамінавалі ў грамадстве. Ён ухапіў магчымасці, якія адкрыліся перад ім у палітычнай і эканамічнай сферах. Неўзабаве пасля прыходу да ўлады ён зрабіў заходы дзеля кантролю над СМІ і запалохвання незалежных журналістаў. Ён арганізуваў серыю рэферэндумаў для зацвярджэння сваёй папулярнасці; на адным з іх прынялі новую Канстытуцыю, што ўзмацніла яго выкананую ўладу і зрабіла яго недатыкальным. Наноў было ўведзенае цэнтралізаванае планаванне: спярша яно скарыстоўвалася для пераадолення макраеканамічнага кризісу сярэдзіны 1990-х, але выявілася нечым большым, чым проста інструментам эканамічнай палітыкі.

Разам з узмацненнем кантролю над урадам Лукашэнка ўзмацніў і кантроль ураду над эканомікай. Выпадкі дыскрымінацыі ці пераследу праз штрафы, адмовы ў перарэгістрацыі і нават зняволенне прадпрымальнікаў сталі пашыранай з'явай. Пасля ўказу № 208 у 1996 г., якім загадвалася перарэгістрацыя ўсіх прыватных прадпрыемстваў у Беларусі і ўводзілася выплата штрафаў на жаданне ўладаў, многія прыватныя кампаніі, асабліва звязаныя з апазіцыяй, спынілі існаванне³⁷. Дзяржава рэнацыяналізавала фінансавыя інстытуты, распачаўшы з мусовага зліцця акцыянернага таварыства «Беларусбанк» і дзяржаўнага Ашчадбанка ў канцы 1995 г. ды нацыяналізацыі Міжбанкаўскай валютнай біржы. Ад гэтага часу прыватныя фірмы апынуліся ў стане залежнасці ад ураду ў плане доступу да крэдытаў і замежнай валюты. Многія збанкрутувалі. Лукашэнка перавёў пад «прамы презідэнцкі кантроль» такія прадпрыемствы, як завод «Гарызонт» (гонар беларускай савецкай эканомікі), Мінскі гадзіннікавы завод, завод электронікі «Інтэграп».

«Фрыдам Хаўз»³⁸ сведчыць, што прыватны бізнес церпіц з-за высокіх падаткаў і бюрократызму, залішній колькасці інструкций, якія часта мяняюцца, канфіскацый, замарожвання рахункаў, адвольнай выдачы ліцэнзій, прымусовай

³⁷ Гл. справа здачу Міжнароднай лігі правоў чалавека «Атака на прыватнае прадпрымальніцтва» на www.ilhr.org/belarus/enterpr.htm. Стартонка наведана 12 верасня 2007 г.

³⁸ Freedom House, 2007. Freedom in the World — Belarus, www.freedomhouse.org. Стартонка наведана 1 верасня 2007 г.

рэнацыяналізацыі на палітычных падставах. Агліяд паказаў, што прыватныя фірмы не дасягаюць большых поспехаў, чым дзяржаўныя; галоўным чынам таму, што інстытуцыянае асяроддзе замінае свабоднай канкурэнцыі і эфектыўнаму менеджменту ў «прыватнікаў». Урэшце, дзяржаўная падтрымка мясцовых дзяржаўных прадпрыемстваў выціснула прыватныя інвестыцыі і ўзняла кошт крэдытаў у незалежных банках. Як вынік, абмежаваны прыватны сектар эканомікі залежыць ад свавольнай і карумпаванай дзяржаўнай улады, якая пагражае не толькі яго аўтаноміі, але і яго існаванию.

Прыкладна 75 % прамысловасці кантралюеца дзяржавай. Высокое падатка-абкладанне, залішнє рэгулюванне і адвольнае ўмяшанне ўраду зашкодзілі развіццю прыватных прадпрыемстваў. Згодна са звесткамі Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця, у першай палове 2004 г. прыблізна 30 % усіх прамысловых прадпрыемстваў працавалі са стратамі³⁹. Знаходзячыся пад уцікам дзяржаўнага свавольства, ва ўмовах, калі ніяма абароны прыватнай уласнасці ў рамках закона, малыя і сярэднія фірмы, як і раней, складаюць невялікую долю ў ВУП.

Гэтая з'ява пацягнула непасрэдныя палітычныя наступствы. Дзяржаўны кантроль над эканомікай і абмежаванні перапынілі развіццё бізнесу, аўтаномнага ад ўраду, што мела на палітычнай арэне істотныя наступствы. Захоўванне за дзяржавай права ўласнасці на прадпрыемствы прывяло да таго, што большасць насельнікаў Беларусі залежаць ад урада-найманіка. У 1995—2007 гг. 55—60 % работнікаў працавалі на прадпрыемствах, якія належалі дзяржаве⁴⁰. Трэба адзначыць, што сярод «прыватных найманікаў» было ніяма прадпрыемстваў з удзелам дзяржавы, класіфікованых, аднак, як «прыватныя» афіцыйнымі статыстычнымі органамі. Толькі 0,4 % работнікаў працавалі на замежных прадпрыемствах, 1,4 % — на сумесных прадпрыемствах з удзелам замежнага капиталау⁴¹.

**Прыватны сектар
беларускай
еканомікі
залежыць
ад свавольнай
і карумпаванай
дзяржаўнай
улады, якая
пагражае
не толькі яго
аўтаноміі, але
і яго існаванию.**

³⁹ «Прыватызацыя звычайна зводзіцца да ператварэння ў акцыянернае таварыства. Беларусь — адзіная краіна ў свеце, дзе ўрад мае права ўводзіць «залатую акцыю» пасля таго, як фірма была зарэгістравана і прыватызавана» (Bertelsmann Transformation Index, 2006).

У сакавіку 2008 г. інстытут «залатой акцыі», што існаваў з 1997 г., быў скасаваны ўказам А. Лукашэнкі. (Заўв. *перакл.*)

⁴⁰ <http://www.worldbank.org/ecspf/PSD-Yearbook/XLS/Belarus1.xls>.

⁴¹ <http://belstat.gov.by/homep/en/indicators/labor.php>, 2007. Дадзенныя Міністэрства статыстыкі.

АРЫС ТРАНТЫДЗІС

Табліца 1. Доля прыватных прадпрыемстваў у ВУП, 2000—2003 гг. (%)

	2000	2001	2002	2003
Беларусь	20	20	25	25
Украіна	60	60	65	65
Расія	70	70	70	70
Балгарыя	70	70	70	75
Харватыя	60	60	60	60
Латвія	65	65	70	70

Крыніцы: World Bank, 2005, op. cit. P. 156; Transition Report, EBCD, 2004.

**ПРАМЫЯ ВЫНІКІ ДЗЯРЖАЙНАГА КАНТРОЛЮ НАД ЭКАНОМІКАЙ:
КАНТРОЛЬ НАД СМІ і АДУКАЦЫЯЙ, ЗАБАРОНА АРГАНІЗАЦІЙ
ГРАМАДЗЯНСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ**

Паводле звестак «Журналістаў без межаў», Беларусь у 2005 г. займала 152-е месца з 167 краін у рэйтынгу свабоды прэсы. У 2003—2004 гг. урадавы ціск на незалежныя медыі павялічыўся і выяўляўся ў прыпыненні выхаду незалежных газет, у раздачы папярэджанняў іншым СМІ. Дзяржава прыпыняла працу не толькі газет, але і радыёстанцый, журналісты арыштоўваліся, прыцягваліся да суду за «паклён». Усёахопны кантроль Лукашэнкі над магутным дзяржапаратам надалей аслабіў незалежныя медыі, якія ўсё часцей маюць цяжкасці з друкаваннем. Ва ўмовах, калі эканоміка ў асноўным кантралюецца дзяржавай, публікацыя і распаўсюджванне газет забяспечваюцца дзяржаўнымі прадпрыемствамі, якія адмаўляюцца друкаваць і пашыраць на роўных правах «дысідэнцкую» прэсу⁴². Адмова ў распаўсюджванні і друкаванні — прэвентыўны крок супраць сва-

⁴² «Большасці вядучых незалежных агульнанацыянальных і рэгіональных газет, уключаючы «Нашу Ніву», «БДГ-Деловую газету», «Салідарнасць», «Рэгіональную газету», «Інтэкс-пресс», «Газету Слонімскую», «Вітебскій кур'ер» і «Брестскій кур'ер», было адмоўлена ў распаўсюдзе праз «Белсвяздрук» у лістападзе 2005 г. Большасці з іх таксама адмовілі ў распаўсюдзе праз «Белпошту». Міжнародная федэрация журналістаў лічыць адмову ў падпісцы «часткай цынічнай і бязлітаснай кампаніі, скіраванай на здушэнне незалежных медыяў напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў». Альтэрнатыўных крыніц распаўсюду, напрыклад, праз супермаркеты і кнігарні, амаль німа, бо ўціск уладаў дзеля забароны продажу недзяржаўнай прэсы расце». (Freedom House, 2007. «Freedom in the World — Belarus». www.freedomhouse.org. Старонка наведана 1 верасня 2007 г.)

боднага выяўлення нязгоды, значна больш эфектыўны, чым забарона постфактум. Каналы тэлебачання таксама кантралююцца дзяржавай, і іх палітычныя пасланні дыктуюцца ўрадам. Расійскія тэлеканалы, якія спярша высмейвалі Лукашэнку, сталі менш крытычныя да яго пасля народных паўстанняў ва Украіне і Грузіі.

Кантроль урада распаўсюджваеца і на адукацыю. З 2003 г. дзяржава зачыніла ўстановы, арыентаваныя на Захад, такія як Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт у Мінску, Нацыянальны гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа і Інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў (НІСЭПД).

Калі ўрад кантралюе большую частку эканомікі, грамадзянская супольнасць служыць аазісам аўтаномнай сацыяльнай арганізацыі.

Апасаючыся, што гэтая супольнасць можа пагражадаць яго манаполіі на ўладу, Лукашэнка імкнецца перашкодзіць працы грамадскіх арганізацый. Прайшлі «чысткі» няўрадавых суполак; з другога боку, урад паспрыяў стварэнню «марыянетковых» арганізацый, што атрымліваюць датациі ад праўрадавых служб⁴³. Лукашэнка таксама даў выключныя права Рускай праваслаўнай царкве і абрыйнуўся на мінарытарныя канфесіі⁴⁴. Грамадскія аб'яднанні могуць быць ліквідаваныя ўрадам, ім забараняеца займацца бізнесам. Іх абкладаюць высокімі падаткамі, пастаянна правяраюць дзяржаўныя службы. Ахвяраванні таксама абкладаюцца падаткамі. Аднак, не кажучы пра прамы пераслед, можна зазначыць, што ключ да абмежавання дзейнасці аўтаномных арганізацый — здушэнне іх фінансавай аўтаноміі. Калі большая частка эканомікі падпарадкоўваецца ўладам, а бізнес залежыць ад урадавага кантролю над банкаўскай сістэмай, арганізацыі грамадзянскай супольнасці з цяжкасцю знаходзяць спонсараў у Беларусі. Каб скараціць аб'ём дапамогі з-за мяжы, такую дапамогу абавязалі рэгістрацаць. Яе атрыманне забараняеца, калі ўлады палічаць, што яна ідзе на падтрымку падрыўной дзейнасці і «ўмяшанне ва ўнутраныя справы Беларусі».

**Залежнасць
медыяў — вынік
ляяльнасці да
лукашэнкаўскага
ладу з боку
большасці
населенікаў
Беларусі.**

ВЫНІКІ ДЗЯРЖАЎНАГА КІРАВАННЯ ЭКАНОМІКАЙ

Абмежаванні для аўтаномнай самаарганізацыі і залежнасць медыяў — вынік не толькі драконаўскага заканадаўства. Збольшага гэта наступствы эканамічнай слабасці актараў, што знаходзяцца па-за кантролем ураду, а таксама лаяльнасці

⁴³ Гл. справа здачу Асамблеі беларускіх недзяржаўных арганізацый на www.belngo.info. «Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці і функцыянаванні беларускага «трэцяга сектару» ў чэрвені-верасні 2005 г.».

⁴⁴ Гл. агляд Веры Рыч (верасень 2007 г.) на: <http://www.faithinEurope.org.uk/belarus.html>. Патрыяршы экзарх Філарэт усухваляе ўрад за супрацоўніцтва з яго Царквой і за заканадаўства, якое крытыковалася за дыскрымінацыінае стаўленне да іншых канфесій. Больш пра рэлігійную свабоду — на www.religion.info.

АРЫС ТРАНТЫДЗІС

да існага ладу з боку большасці насельнікаў Беларусі. І наадварот, арыентацыя на заходнія рынкі вымагае рынкавага пераўладкавання эканомікі, што стварае шырокі спектр самастойных прадпрымальнікаў, якія маюць слова ў палітыцы ўнутры дзяржавы. Апора на замежныя інвестыцыі патрабуе функцыянування прававой дзяржавы, дзе захоўваюцца і неэканамічныя права, перыядычна праvodзяцца свабодныя выбары, абараняеца «трэці сектар». Больш за тое, такая структурная арыентацыя на новы сацыяльны падмурак мае канструктыўныя наступствы ў справе публічнага палітычнага выбару; масы намоцна паварочваюцца ў бок кансалідаванай ліберальнай дэмакратыі. Гэты эфект адсутнічае ў Беларусі.

ПАЛІТЫЧНАЯ ЛАЯЛЬНАСЦЬ ПРАЗ ЭКАНАМІЧНУЮ ЗАЛЕЖНАСЦЬ

Плюралізм у сацыяльным і палітычным ладзе адлюстроўвае плюралізм у сацыяльным і эканамічным статусе і шырэйшыя магчымасці груп індывідаў, якім надаецца ўлада дзякуючы іх асабістай фінансавай аўтаноміі. У беларускім грамадстве, якое моцна залежыць ад дзяржавы, сацыяльны і эканамічны плюралізм з'яўляеца слабым, таму і палітычны плюралізм кульгае.

Сістэма, у якой працу даюць пераважна дзяржаўныя арганізацыі, мінімізуала членства ў грамадскіх аб'яднаннях і апазіцыйных партыях. Урад — найбуйнейшы наймальнік, які валодае кампетэнцыяй наймаць і звольняць. Тыя, хто працуе ў дзяржаўных установах ці прадпрыемствах, залежаць ад урадавых службоўцаў і адчуваюць межы свабоднага выказвання сваіх палітычных поглядаў. Дзяржаўная маёmacць спараджае лаяльнасць нават сярод незадаволеных, выкредліваючы выяўленне нязгоды з іерархічна кантраліраванай публічнай прасторы. Стратэгія здушэння прыватнага прадпрымальніцтва спалучаеца з палітыкай падмены працы «на прыватніка» працай на дзяржаву. Так, калі ў Мінску зачыняліся прыватныя клінікі, дактарам прапанавалі пасады ў дзяржаўных бальницах.

Погляд на прафесійны партрэт членаў апазіцыйнай арганізацыі — Аб'яднанай грамадзянскай партыі — сведчыць пра наступствы працы на дзяржаву. Партыя дзейнічае ў краіне, дзе вытворчасць забяспечваецца ў асноўным на дзяржаўных прадпрыемствах, але большасць партыйцаў занятыя ў прыватным сектары, па-за ўрадавым кантролем. Такім чынам, сярод партыйцаў:

- 45 % занятых у прыватным сектары эканомікі;
- 25 % занятых у дзяржаўным сектары эканомікі;
- 20 % занятых у навуцы, адукацыі, сферы мастацтва;
- 10 % пенсіянераў, студэнтаў і прадстаўнікоў іншых катэгорый⁴⁵.

⁴⁵ <http://www.ucpb.org/index.php?page=about>. Стартонка наведана 1 верасня 2007 г.

УРАЗЛІВАСЦЬ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ ДА ДЗЯРЖАЎНАГА КАНТРОЛЮ

Нешматлікія прыватныя прадпрымальнікі з'яўляюцца мішенню ў сістэме пра-верак і пастаяннага кантролю, якая падвышае іх уразлівасць перад несправяд-лівым і адвольным абыходжаннем урада. Большасць класа кіраўнікоў і бізнесоў-цаў складаецца з «наменклатурных прадпрымальнікаў», выбраных рэжымам і моцна залежных ад яго. Крэдыты выдаюцца ў асноўным банкамі, падкантроль-нымі ўраду. Марудны і запознены працэс прыватызацыі, распачаты ў 2000 г., кантралюеца ўрадам. Стаяўка апошняга на фаварытаў, падобна, спарадзіла ней-кую форму «алігархічнага капіталізму», высокакарумпаванага і залежнага ад урада прынамсі ў сярэднетэрміновым перыядзе. Усе гэтыя рысы далі Лука-шэнку значныя рычагі для ўздзеяння на бізнес-суполь-насць. У выніку не толькі дзяржаўныя, але і прыватныя медыі ў большасці аказаліся лаяльнымі да ўрада.

У такім асяроддзі прыватны сектар карыстаецца абме-жаванай аўтаноміяй. Як адзначыла арганізацыя «Фрыдам Хаўз», адзінам істотным масавым пратэстам у 2005 г. быў страйк індывідуальных прадпрымальнікаў у пачатку года. Некалькі тысяч чалавек у Мінску пратэставалі супраць увядзення новага падатку на даданую вартасць. Іх страйк не быў гвалтоўна раздущаны, але яму бракавала палітыч-нага зместу. Урад навязаў перамовы з пратэстоўцамі, якія адмовіліся хаўрусаўца з апазіцыяй. Гэткім жа чынам у верасні 2007 г. некалькі соцен прадпрымальнікаў сабраліся на плошчы Банга-лор у Мінску, забастоўка была авшвeschчана ў Барысаве.

Гэткія выпадкі сведчаць, што прыватныя прадпрымальнікі маюць дастаткова аўтаноміі, каб выказваць сваю заклапочанасць заходамі ўрада. Урад не можа ігна-раваць іх акцыяй. Атрыманне рэурсаў ад прадпрымальніцкай дзейнасці і пэўны ўзровень арганізацыйнай аўтаноміі даюць бізнес-супольнасці некаторыя магчы-масці памяркоўнага палітычнага самавыяўлення. Аднак у эканоміцы, якая кіру-еца дзяржавай, рэсурсы і аўтаномія прыватнага сектару аказваюцца сціплымі: іх недастаткова, каб упэўнена артыкуляваць палітычныя патрабаванні. Прад-прымальнікі так ці інакш застаюцца ўразлівымі перад урадам, які кантролюе банкаўскі сектар, сістэму праваахоўных органаў і мноства ключавых галін эканомікі. Бізнес застаецца сферай, што паддаецца адвольнаму абыходжанню з боку дзяржаўных органаў. Адсутнасць незалежных бізнес-груп і адсутнасць прававой дзяржавы ў Беларусі — з'явы ўзаемазвязаныя. Слабая абарона індывідуальных правоў перашкаджае развіццю прыватнага прадпрымальніцтва па-за дзяржаў-ным патранажам. Недараствіасць аўтаномных бізнес-групробіць выступленні за вяршэнства закона і абарону правоў слабымі, амаль не чутнымі. Ідзецца аб за-ганным коле дзяржаўнага патранажу і лаяльнасці грамадства. У такім асяроддзі адносіны ўзаемазалежнасці паміж урадам і бізнесам асіметрычныя; урад заўсёды мае прыярытэт.

**Адсутнасць
незалежных
бізнес-груп
і адсутнасць
прававой
дзяржавы
у Беларусі —
з'явы ўзаемазвяза-
заныя.**

ЭКАНАМІЧНЫ КАНСЕРВАТЫЗМ

Сацыяльныя характарыстыкі дэманструюць, што ў Беларусі існуюць непрыманне рызыкі, высокая ацэнка сацыяльнай роўнасці і імкненне пазбегнуць асабістай адказнасці. З вынікаў выбараў стаецца відавочным, што «памяркоўны» падыход да рэформаў, прапагандаваны Лукашэнкам (што адзначае адкладанне рэформаў на як мага пазнейшы тэрмін) атрымаў пашыраную падтрымку ў кансерватыўным электараце. Большасць выбарцаў ухваляе адчувальна нізкі ўзроўень беспрацоўя, палітыку падтрымкі «на плаву» састарэлых вытворчых магутнасцей.

Нядзіёна, што Лукашэнка папулярнасць прыпісваецца эканамічным поспехам, у прыватнасці, росту рэальных заробкаў і прэмій. У палітыцы Лукашэнка скарыстаўся гэтым ростам, выступіўшы як «гарант» эканамічнай стабільнасці ў сістэме дзяржаўнага кіравання эканомікай. Яшчэ ў час сваёй кампаніі напярэдадні канстытуцыйнага рэферэндума 1996 г. ён заяўляў, што, калі ўлада застанецца ў руках парламента, а грамадства падтрымае апазіцыю, то пачнецца хуткая прыватызацыя, якая пацягне эканамічны хаос, як у іншых быльых камуністычных дзяржавах. У наступныя гады рычагі дзяржаўнага ўмяшання і патранажу дазволілі яму ўтрымаць большасць насельніцтва ў залежнасці ад урадавага кантролю. Дзякуючы здольнасці выконваць свае абязцянні ён захаваў высокую папулярнасць. Баючыся рэформаў і будучы прывязанай да працы на дзяржаву, большасць насельніцтва адрэагавала ўхваленнем «патэрналісцкага паўаўтарытартызму».

Адносна стабільная эканоміка, кіраваная дзяржавай, спараджае эканамічныя паводзіны, якія можна назваць «эканамічным кансерваторызмам». Культываваны страх перад рынкам — вынік працяглай практикі дзяржаўнага патранажу, які стварае «зону камфорту» і недавер да цъмянных перамен. Гэтая мадэль паводзінаў рэзка контрастуе з мадэллю, прынятай у грамадстве, якое характарызуецца наяўнасцю незалежных і канкурэнтаздольных прадпрымальнікаў, дзе работнікі працуяць пераважна ў прыватным сектары. У эканоміках дзяржаўнага патэрналізму абмежаваная ўлада лічыцца «слабой» уладай, няздольнай прадухіліць разлад у грамадстве і эканамічны спад, а плуралізм ганіцца як сістэма, дзе «нянек многа, там дзіця бязнога». Ліберальныя абязцянні роўнасці перад законам, падзелу ўладаў, сістэмы стрымак і проціваг, дзе ўрад мала ўмешваецца ў эканоміку, здаюцца пагрозлівымі для кансерваторызму.

Часткай эканамічнага кансерваторызму з'яўляецца захаванне ментальнасці, у якой адданасць грамадству (увасобленаму ў дзяржаве) дамінуе над індывідуальнымі правамі і правамі меншасцей. Гэткая ментальнасць у значнай ступені знікла ў грамадствах, дзе ўсталяваўся рынковы капіталізм. Аднак у Беларусі прыяры-

тэты не змяніліся гэтак рэзка, каб знікла ідэалогія адда-насці дзяржаве, як у іншых эксп-камуністычных грамадствах. Падобна, што яны знаходзяцца на паўдарозе паміж прагай росту і дабрабыту ў рамках рэгуляванай рынка-вай сістэмы і прыналежнасцю да ўжо разладжанай сістэмы каштоўнасцей, захаванай ад мінулага часу, якую ўсё яшчэ прапагандуе ўлада. Дарма што большасць насельнікаў Беларусі хацела б мець выгаду ад развітага рынку, яна адкідае рынковыя структуры, што вядуць да гэтай мэты. Палітычныя наступствы эканомікі, кіраванай дзяржавай, узмакненіца прац умелыя палітычныя манеўры: культиваванне народных страхаў перад эканамічнымі пераменамі, ускладненне адказнасці за правалы на ніжэйшых чыноўнікаў, абвінавачанні замежных уладаў за эканамічныя няўдачы і ганьбованне «пятай калоны» ў Беларусі, культиваванне патрыятызму і ўслыўленне велічных здзяйсненняў аб'яднанай нацыі ў мінулым. Кансерватыўны выбар найбольш харacterны для старых, жыхароў сельскай мясцовасці, найменш адукаваных грамадзян, якія ўтвараюць ядро Лукашэнкавага электарату⁴⁶. Гэтыя катэгорыі людзей больш спакушаюцца гарантаванай занятасцю, невялікімі, але рэгулярна выплачванымі пенсіямі, некаторымі сацыяльнымі льготамі і іншымі ўрадавымі «пернікамі». Ва ўсіх выпадках эфект уздзеяння эканамічнай структуры на электаральны выбар відавочны, пакуль змены прэзентуюцца як першапрычына эканамічнага хаосу і палітычнай анархii.

У сваю чаргу, эканамічны кансерватызм выяўляецца ў палітычнай лаяльнасці да кіраўніка — датуль, пакуль ён выдае свае сціплыя абяцанні стабільнасці і нейкага прымальнага жыццёвага стандарту. Недавер да эканамічных перамен азначае прыманне «камфортнай зоны» дзяржаўнага патранажу, які забяспечваецца на аўтарытарны манер. Большаясць насельніцтва, знаходзячыся паміж шматабяцальнымі, але ненадзейнымі перспектывамі рынковай

**Дарма што
большасць
населнікаў
Беларусі хацела б
мець выгаду ад
развітага рынку,
яна адкідае
рынковыя
структурыв,
што вядуць
да гэтай мэты.**

**Недавер
да эканамічных
перамен азначае
прыманне
«камфортнай
зоны»
дзяржаўнага
патранажу, які
забяспечваецца
на аўтарытарны
манер.**

⁴⁶ Параўн. выступленне Лукашэнкі па тэлебачанні (17.03.2006): «Своим умом и напряженным трудом преодолели кризис после распада Советского Союза, не допустили разворовывания страны, вытянули из упадка экономику, подняли благосостояние людей», а таксама: «Выработанный нами курс развития страны оказался правильным. Подтверждение этому — высокие темпы экономического роста, которые вот уже более десяти лет демонстрирует наша экономика. Сравните: семь с половиной процентов нашего ежегодного прироста валового внутреннего продукта за прошедшую пятилетку против трех с половиной процентов среднемирового.

Мы не разбазарили народное богатство, не влезли в обременительные долги. Идя от жизни, мы выработали свою собственную модель развития, основанную на взвешенных, продуманных, эволюционных преобразованиях. Без обвальной приватизации и «шоковой терапии». С сохранением

АРЫС ТРАНТЫДЗІС

эканомікі і сістэмай каштоўнасцей мінулага часу, упісанай у эканамічную структуру, спадзяеца на інтэграцыю з Расіяй, якую заахвочвае Лукашэнка. Інтэграцыя разглядаеца як гарантывія эканамічнай стабільнасці. Гэтыя заканамернасці паводзінаў, якія часам нагадваюць зварот да каштоўнасцей савецкага часу, мелі матэрыяльны падмурак — захаванне эканамічнай структуры, падобнай да савецкай, менш стабільнай, аднак не дыскрэдытаўнай і не замененай на іншую.

Эканамічны кансерватызм у Беларусі застаецца трывалай характарыстыкай грамадства. Аднак першапачатковая боязь пераменаў і адданасць старой сістэме змяніліся б на жаданне рэформаў, калі б эканоміка знаходзілася ў паставаным крызісе. Наадварот, адносны эканамічны поспех Беларусі ўзмацніў падтрымку

Лукашэнкавай эканамічнай палітыкі.

**З 1996 да 2003 г.
эканоміка
Беларусі расла
хутчэй, чым
эканоміка
Польшчы, краін
Балтыі і Расіі.**

— Беларусь — адзіная краіна СНД, апрача Узбекістана, якая гэтак значна пераўзышла ўзровень свайго ВУП 1989 г. у 2004 г. (на 13,4 %; прырост Узбекістана — 19,5 %, у той час як сярэдні ВУП па СНД знізіўся за 15 гадоў на 19,8%)⁴⁷.

— У 2004 г. аб'ём вытворчасці ў Беларусі павялічыўся ў параўнанні з 1989 г. на 41,2 %. Краіна адстала толькі ад Узбекістана (прирост 70,6 %). За Беларусью ідзе Туркменістан (прирост 19,2 %), а ў сярэднім па СНД паказчык знізіўся на 24,6 %⁴⁸.

Згодна з афіцыйнымі статыстычнымі звесткамі, у 2006 г. прырост ВУП Беларусі склаў 9,9 %, а ў студзені-кастрычніку 2006 г. аб'ём прамысловай вытворчасці павялічыўся на 12,2 %⁴⁹. Рост, зафіксаваны ўрадам, быў палічаны сапраўдным у справаўдачы Сусветнага банка, дзе афіцыйныя статыстычныя звесткі былі расцэненыя як «досьць праўдападобных»⁵⁰. З 1996 да 2004 г. рост ВУП складаў у сярэднім 6,6 % за год, а за ўесь перыяд прырост дасягнуў 77,4 %⁵¹. З 1996 да 2003 г. эканоміка Беларусі расла хутчэй, чым эканоміка Польшчы, краін Балтыі і Расіі. Працэкт занятасці таксама вырас з 58,4 у 2000 г. да 60,6 у 2003 г. Рэальныя заробкі раслі хутчэй, чым ВУП.

Больш за тое, назіралася адметнае зніжэнне долі бедных людзей у насельніцтве — з 46,7 % у 1999 г. да 17,8 % у 2004 г. Гэта стала вынікам росту працаёмкіх сектараў эканомікі, падтрыманага палітыкай урада ў сферы заработка платы і

всего лучшего, что ранее мы имели в нашей экономике и наших традициях. Но одновременно мы учились работать в новых, рыночных условиях, используя весь мировой опыт, учитывая современные тенденции мировой экономики. Сильная государственная власть, сильная социальная политика и опора на народ — вот и весь секрет наших успехов».

⁴⁷ Economic Survey of Europe, 2005. No. 2. P. 70.

⁴⁸ Таксама. С. 72.

⁴⁹ www.government.by. Стартавана 5 чэрвеня 2007 г.

⁵⁰ World Bank, 2005, op. cit. P. 2—3.

⁵¹ World Bank, 2005, op. cit. P. 1.

ЭКАНАМІЧНЫ ПАДМУРАК ПАЎАЎТАРЫТАРНАГА РЭЖЫМУ...

Табліца 2. Рэальны прырост ВУП у Беларусі, 1990—2004 гг.

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
-1,9	-1,4	-9,6	-7,6	-11,7	-10,4	2,8	11,4	8,4	3,4	5,8	4,7	5,0	7,0	11,0

Крыніцы: IMF World Economic Outlook 2006; Economic Survey of Europe, 2005. No. 2. P. 70.

Табліца 3. Рэальны прырост ВУП у Беларусі, 1990—2004 гг.

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
-3,0	-5,0	-14,5	-8,7	-12,7	-4,1	-3,6	1,4	-5,3	6,3	10,0	5,1	4,7	7,3	7,2

Крыніцы: IMF World Economic Outlook 2006; Расійская федэральная служба статыстыкі.

Табліца 4. Рэальный выдаткі на спажыванне ў Беларусі, 1990—2004 гг.

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
...	-6,5	-10,0	-6,3	-11,2	-9,4	3,7	10,0	11,8	8,4	7,4	13,7	8,1	5,4	10,3

Крыніца: Economic Survey of Europe, 2005. No. 2. P. 71.

даходаў⁵². На працягу больш чым дзесяцігоддзя (1995—2006) у Беларусі меў месца рост аб'ёму прамысловай вытворчасці і экспарту, які суправаджаўся зніжэннем колькасці занятых у эканоміцы і беспрацоўных (2,3 % у 2001 г., 2,7 % у 2002 г., 3,1 % у 2003 г., 2,5 % у 2004 г. і 1,8 % у 2005 г.). Гэтыя з'явы тлумачацца дэпапуляцыяй і рэзкім ростам пакупніцкай здольнасці. Інфляцыя істотна знізілася, а дэфіцыт бюджэту і запазычанасць заставаліся памяркоўнымі⁵³. Менавіта дзякуючы адноснаму эканамічнаму поспеху ўрад пайшоў на папулярныя заходы, та-

⁵² World Bank, 2005, op. cit. P. 3. Аднак феномен беднасці праяўляецца ў краіне па-разнаму: найменш ён уласцівы Мінску (10,4 % бедных у 2003 г.) і гарадскім цэнтрам, найбольш — сельскай мясоцвасці (UN Development Programme, 2005, Belarus: Addressing Imbalances in the Economy and Society. National Human Development Report 2004—2005, Minsk: UNDP. P. 33. Старонка http://un.by/pdf/1321_eng.pdf.

⁵³ Тамсама. С. 5.

АРЫС ТРАНТЫДЗІС

кія, як спрошчанае падаткаабкладанне ў малых гарадах (з насельніцтвам да 50 000 чалавек)⁵⁴, перыядычнае павелічэнне мінімальнай заработкаі платы⁵⁵, павелічэнне выплат за дагляд дзіцяці⁵⁶ і г. д. Зараз парабаітаем усё гэта з сітуацыяй у 1995 г. Рэальны даход на чалавека складаў усяго 56 % ад даходу ў 1990 г., рэальная заработкаі плата — 55,3 %. Дзве трэці насельніцтва жылі ў беднасці — гэты адсотак вырас у 20 разоў у параўнанні з 1990 г. Дэмансстрацыя адноснага эканамічнага поспеху актывізавала праявы эканамічнага кансерватызму, і гэтая дэмансстрацыя — наступная загадка, якую трэба разгадаць.

ЦІ ІСТОТНЫЯ ЗНЕШНІЯ ФАКТАРЫ? НЕЭФЕКТЫЎНАСЦЬ ЗАХОДНЯЙ СТРАТЭГII «БІЗУНА І ПЕРНІКА»

У шматлікіх выпадках прасоўванне дэмакратыі ЕС і іншымі міжнароднымі гульцамі (напрыклад, ЗША) было дадатковай пераменай у вытлумачэнні дэмакратычных перамен. Дарма што часам яно аказвалася выпадковым і непаслядоўным, у прынцыпе яно моцна адчуваецца ў закранутых ім краінах, такіх, як Беларусь. Беларусь апынулася ізаляванай у палітычным плане з-за таго, што не адпавядала асноўным дэмакратычным патрабаванням, і праз сістэматычныя парушэнні правоў чалавека. Яна была выключана з Еўропейскай палітыкі добрасуседства (ЕПД), а дзеянне Дагавору аб партнёрстве і супрацоўніцтве было прыпыненае ў 1997 г. Гандаль паміж ЕС і Беларуссю мусіў рэгулявацца паларажэннямі аб «найбольш прывілеяваных нацыях» з дамовы 1989 г. паміж ЕС і былым Савецкім Саюзам, і Генеральнай сістэмай прэферэнцый. Пасля расследавання парушэнняў прафсаюзных свабод у Беларусі Еўропейская Камісія вырашила выдаліць Беларусь з Генеральнай сістэмы прэферэнцый. Савет Еўропы ўхваліў Агульную пазіцыю (2006/276/CFCP), згодна з якой накладаўся арышт на раҳункі і іншыя эканамічныя рэсурсы асоб, якія бралі ўдзел у выбарчых махінацыях у час презідэнцкіх выбараў 2006 г. Падобным чынам Савет прыпыніў членства і статус спецыяльнага запрошанага ў Парламенцкай асамблеі для беларускага парламента следам за «справа здачай Пургурыйдэса» аб «знікненнях» вядомых апанентаў беларускага ўрада. У каstryчніку 2004 г. Кангрэс ЗША аднаголосна прыняў «Акт аб дэмакратыі ў Беларусі», якім дазволіў падтрымку палітычных партый, недзяржаўных арганізацый і незалежных медыяў, што прасоўваюць дэмакратыю і права чалавека ў Беларусі.

ЕС патлумачыў, што далейшае развіццё адносінаў з Беларуссю будзе залежаць ад прагрэсу ў сферах чалавечых правоў і дэмакратыі ў краіне⁵⁷. Ён ужыў стратэ-

⁵⁴ Пастанова Савета Міністэрства № 703. 30 мая 2007 г.

⁵⁵ www.government.by/en/eng_solution.html. Старонка наведана 8 чэрвеня 2007 г.

⁵⁶ www.belta.by/en8.6.2007. Старонка наведана 8 чэрвеня 2007 г.

⁵⁷ European Union Presidency, 2001, «Declaration by the Presidency on Behalf of the European Union on the Holding of Presidential Elections in Belarus», Brussels, 11812/01 (Presse 320-G) P152/01. http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/cfsp/11812.en1.pdf.

гію прасоўвання дэмакратыі, якая ўключае падтрымку дэмакратычных арганізацый грамадзянскай супольнасці і медыяў. У Нацыянальнай індыкатыўнай праграме на 2007—2010 гг. указваецца, што дэмакратычнае развіццё і паляпшэнне кіраванасці краінай з'яўляюцца прыярытэтнымі кірункамі нароўні з праграмамі сацыяльнай падтрымкі. Радыё «Німецкая хвалі» атрымала грант 138 000 еўра для фінансавання передач па радыё і ў інтэрнэце; гранты выдалі і іншым станцыям, каб палегчыць доступ да незалежнай інфармацыі пра падзеі ў Беларусі і свеце, падвысіць узровень ведаў беларускага насельніцтва пра дэмакратыю, плюралізм, прававую дзяржаву, свабоду прэсы і права чалавека⁵⁸. Дзве праграмы TACIS (кожная — з бюджетам 5 мільёнаў еўра) былі ажыццёўлены ў 2000—2001 гг. і 2002—2003 гг. для падтрымкі і развіцця грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Паралельна фінансаваліся праграмы харчовой падтрымкі, ядравай бяспекі і дапамогі ў ліквідацыі наступстваў чарнобыльской аварыі.

Нягледзячы на палітыку «бізуна і перніка», урад Беларусі застаўся непахісна магутным і, падобна, папулярным сярод насельніцтва. Намаганні як ЕС, так і ЗША не далі плёну. Падтрымка грамадзянскай супольнасці і антыўрадавых партый не прывяла да жаданых урадавых і інстытуцыйных змен.

Крок да дэмакратыі азначае пэўную карысць для краін на перыферыі ЕС, бо вядзе да ўзмацнення эканамічных і палітычных узаемаадносін, якія вынікаюць з адмысловых сувязей з Еўрапейскім Саюзам, аднак Беларусь адмовілася ад кро-каў у бок ліберальнай дэмакратызацыі⁵⁹. Як сталася, што гэткі выклік кідаўся цягам амаль двух дзесяцігоддзяў? Калі б урады праста карысталіся падлікам «плюсаў» і «мінусаў», то можна было б, верагодна, сказаць, што адмова ад «узнагарод» за бліжэйшае супрацоўніцтва з ЕС і знаходжанне ў ізоляцыі (у якасці кары; напрыклад, прыпыненне членства ў Дагаворы аб партнёрстве і супрацоўніцтве) з'яўляецца ірацыянальным выбарам. Больш за тое, паводзіны Беларусі — выклік паняццю «прасоўванне дэмакратыі», што змяшчае ў спецыяльных пагадненнях з ЕС і ўпісвае ў палітыку пашырэння Саюза. Беларусь, як еўрапейская краіна, магла б і заключыць спецыяльнае пагадненне, і прэтэндаваць на ўваходжанне ў ЕС, аднак гэтыя перспектывы яе не вабяць.

Адказ на загадку ў тым, што Еўрапейскі Саюз толькі ў нязначнай ступені ўплывае на ўнутраныя палітычныя падзеі ў Беларусі. Ізоляцыя ад ЕС, зразуметая як вонкавыя выдаткі, паводле аналізу Ільмаза⁶⁰, здаецца, перакрывае ўзаемаадносіны.

**Паводзіны
Беларусі —
выклік паняццю
«прасоўванне
дэмакратыі».**

⁵⁸ http://ec.europa.eu/external_relations/belarus/intro/ip05_1121.htm. Старонка наведана 17 чэрвеня 2007 г.

⁵⁹ Выгады ад яе рэкламаваліся ў неафіцыйным дакументе «Што Еўрапейскі Саюз мог бы даць Беларусі». Гл.: http://ec.europa.eu/external_relations/belarus/intro/non_paper_1106.pdf і <http://www.delblr.ec.europa.eu/page2932.html>.

⁶⁰ Yilmaz, Bahri. Turkey's Competitiveness in the European Union; A Comparison with Greece, Portugal, Spain and the EU/12/15 // Russian and East European Finance and Trade. May-June 2002. P. 54—71.

АРЫС ТРАНТЫДЗІС

ўнутранымі выдаткамі ад уціску, што палягае ў шырокай народнай падтрымцы на працягу апошняга дзесяцігоддзя. Гэта падтрымка выяўляеца ў дасягненні рэжымам скрышальных перамог на выбарах⁶¹. Цягам больш як дзесяці гадоў пераважная большасць насельніцтва падтрымлівала ці, прынамсі, цярпела палітыку Лукашэнкі, і бяспрэчна аддавала яму перавагу перад яго праціўнікамі. Разуменне гэтага выбару — ключ да разумення стабільнасці ці зменлівасці рэжыму. Яно вымагае разгляду эканамічнага і палітычнага контэксту, у якім названы выбар сфармаваўся.

Аднак знешні фактар не з'яўляеца неістотным. Хаця Лукашэнкаў паўаўтарытарны тып рэжыму ўтрымаўся дзякуючы асобым унутраным структурным

умовам, гэтыя ўмовы моцна звязаныя са *знешнімі магчымасцямі і абмежаваннямі*. Лукашэнка аказаўся здольны ўтрымаць эканоміку, кіраваную дзяржавай, дзякуючы эканамічнай і палітычнай арыентацыі на Расію, што практычна нейтралізавала эффект ад санкций і ізаляцыі, навязаных Захадам як у эканоміцы, так і ў палітыцы.

**Лукашэнка
ўдала перахапіў
кантроль
над агромністым
дзяржапаратам
і скарыстаўся
з эканамічнага
росту расійскага
рынку.**

ВЫТЛУМАЧЭННЕ СТРУКТУРНАЙ СТАБІЛЬНАСЦІ
БЕЛАРУСКАЙ СТРАТЭГII: АДНОСНЫ ПОСПЕХ
ЭКАНОМІКІ, КІРАВАНЯ ДЗЯРЖАВАЙ I
ЗАЛЕЖНАЙ АД РАСII

Праблема заключаецца ў наяўнасці стабільнага сацыяльнага і палітычнага кансенсусу, варожага эканамічнаму пераўладкаванию, «*стартычнага кансенсусу*», што дамінуе. Аўтарытарызм ці паўаўтарытарызм утрымаўся дзякуючы не проста дзяржаўнаму кантролю, але ўстойліваму дзяржаўнаму кантролю, і выжыў у эканоміках, якія گрунтуюцца на падкантрольных дзяржаве прыродных багаццях (звычайна нафта ці карысныя выкапні), ці ў эканоміках, прывязаных да нейкіх большых краін. Выключны выпадак Беларусі кантрастуе са структурнай неабходнасцю краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы ўключаніем у сферу ўплыву Захаду і найперш ЕС. Для гэтых краін перспектыва дабрабыту праз асацыяванае членства і ўваходжанне ў ЕС сталася моцным матывам для серыі структурных рэформаў у эканоміцы і для поўнага прыняцця ліберальнай дэмакратыі. Аднак Беларусь пайшла іншым шляхам — шляхам эканамічнай і палітычнай залежнасці ад Расіі. Палітычнае нежаданне праводзіць рэформы адпавядала эканамічнай структуры, устойлівай дзякуючы вялізнаму экспатэнту эканамічнага рынку.

Гэта стратэгія прывязана да Расіі не была паспяховай у першыя гады, калі эканоміка Расіі знаходзілася ў хваравітым стане. За часам прэм'ер-міністра Ке-

⁶¹ Тут развагі аўтара не назавеш вельмі лагічнымі, паколькі вышэй і ніжэй ён ставіць пад сумнёў факт «скрышальных» перамог, згадваючы выбарчыя махінацыі ў Беларусі. (Заув. *перакл.*)

біча Беларусь не пазбегла рэзкага падзення аб'ёмаў вытворчасці і скачкоў інфляцыі. Эліты да Лукашэнкі заплацілі за гэта высокую палітычную цану, як і ўся Беларусь. Краіна апынулася па-за новым ландшафтам палітычнага і эканамічнага плюралізму. Не даўшы развіцца палітычным наступствам адкрыласці замежным рынкам, старыя эліты расчысцілі шлях Лукашэнку, які ўдала перахапіў кантроль над агромністым дзяржапаратам і скарыстаўся з эканамічнага росту расійскага рынку. Паколькі эканоміка, кіраваная дзяржавай, набыла ўстойлівасць, а насельніцтва заставалася ў цэльм прывязаным да старых каштоўнасцей, Лукашэнка захаваў падтрымку большасці грамадзян Беларусі. Ён і ў далейшым адмаўляўся ад рэформаў і абрываўся на прыватны бізнес, каб умацаваць свае пазіцыі.

Парадаксальна бачыць, што эканамічны рост у нерэфармаванай эканоміцы можа быць, паводле справаздачы Сусветнага банка за 2005 г., «сапраўдным і здаровыム, асабліва ў апошнія гады». Чакалася, што састарэлая, кіраваная дзяржавай эканоміка Беларусі зазнае спад. У такой эканоміцы кантроль над дзяржаўным апаратам не забяспечвае захавання палітычнай улады, калі абрываеца працяглы эканамічны крызіс. Хітрыкі палітычнай пралаганды і тонкасці палітычнай тактыкі маглі б у такім выпадку дапамагчы Лукашэнку толькі ў каротка-часовым перыядзе. Калі б Лукашэнка аказаўся няздолъным рэальнам забяспечваць таварны абарот, калі б эканоміка, кіраваная дзяржавай, выявілася «мёртвой» і неэфектыўнай, як гэта здарылася ва Усходній Еўропе ў канцы 1980-х гг., а ў Славакіі і Румыніі — у пачатку 1990-х, то Лукашэнку б зрынулі гэткім самым манерам, як быў змешчаны блізкі яму па духу Меч’яр у Славакіі. Аднак, у адрозненне ад Меч’яра, ён знайшоў у Беларусі структурныя магчымасці для працяглага дзяржаўнага кантролю і пашырэння сваёй усёахопнай улады. Гэта быў падарунак з Pacii.

У інтэрв’ю прадстаўнікам кітайскіх СМІ Лукашэнка выказаў сваё захапленне кітайскай мадэллю аўтарытарнага, падкантрольнага дзяржаве развіцця эканомікі:

Когда я стал Президентом — весь опыт, все лучшее, что было в Китае накоплено, — а надо сказать, что Китай никогда не скрывал это от меня, — было взято и перенесено на белорусскую почву, на белорусскую действительность. Результат — каждый год 8—10 % роста валового внутреннего продукта. Это самые высокие темпы на постсоветском пространстве, в республиках бывшего Советского Союза⁶².

Параўнанне з кітайскай мадэллю развіцця больш змястоўнае, чым простае ўказанне на тое, што працэс кантралюеца дзяржавай. І Кітай, і Беларусь ускладаюць спадзяванні на эфекты маштабу (economies of scale); козыр Кітаю — велі-

⁶² Інтэрв’ю ад 28 лістапада 2005 г.

зарны ўнутраны рынак працы, козыр Беларусі — прывілеянны доступ на велі-
зарны расійскі рынак, які развіваецца.

І раней Беларусь зазнавала эканамічны рост дзякуючы маштабу Савецкага Саюза. Рэспубліка лічылася даволі паспяховым прыкладам паваеннай індустрый-
ялізацыі, перайшоўшы ад аграрна арыентаванай эканомікі, зрэшты, у вялікай
ступені разбуранай у Другую сусветную вайну, да статусу найбольыш прасунутай
сярод савецкіх рэспублік. У Беларусі было безліч прадпрыемстваў вайскова-пра-
мысловага комплексу, а доля прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці была вы-
шэйшай, чым у Расіі і Украіне⁶³. Гэты адносны поспех адбіваўся і на жыццёвых
стандартах, якія рэзка кантраставалі з тымі гадамі, калі Беларусь была тэатрам
спусташальных ваенных дзеянняў паміж суседнімі краінамі. У дэградуючай эканамічнай сістэме Беларусь была эканамічна развітай тэрыторыяй, што і тлума-
чыць пашыраную насталыгію па савецкім часе ў многіх беларусаў. Гэтая насталь-
гія відавочна кантраствуе з жаданнем змены эканамічнай сістэмы ў большасці краін
экс-камуністычнага лагера.

Незалежная Беларусь захавала асаблівія стасункі з краінамі СНД, і перадусім з Расіяй. Пасля распаду Савецкага Саюза і перыяду дэпрэсіі на ўсёй постсавец-
кай прасторы расійскі рынак аднавіў сваю здольнасць прапанаваць эфекты маш-
табу, якія раней забяспечваў Савецкі Саюз. Гэта дазволіла дзяржаўным заводам у Беларусі выжыць, што было б немагчыма, калі б яны ўступілі ў канкурэнцыю на сусветным рынку. Дзве трэці экспарту Беларусі ідзе ў Расію, і пераважна гэта тавары, што прадаюцца танней за заходнія. Беларускія прадукты прамысловасці карыстаюцца попытам на быльм савецкім рынку, забяспечваючы адносна добрыя паказчыкі занятасці ў краіне.

Распад Савецкага Саюза не паўплываў на доступ Беларусі да танных энерге-
тычных рэурсаў у Расіі. Энергетычная залежнасць і спадзяванне на расійскія
рынкі захавалася ў перыяд пасля 1991 г., гэтаксама як і мадэль дзяржаўнага ўмя-
шання ў эканоміку. Беларусь стала «дзяржавай-атрымальніцай вонкавай рэн-
ты», будучы транзітнай краінай для расійскіх паставак у Еўропу, і гэты статус мае ўмацавацца з будаўніцтвам вялізного газаправоду «Ямал—Еўропа». Хаця пы-
танне аб цэнах на энерганосьбіты спарадзіла напружанне паміж Расіяй і Бела-
руссію, роля апошняй у якасці транзітнай краіны па-ранейшаму дае Лукашэнку козыры ў барацьбе за ўладу.

Падтрымка з боку Расіі нейтралізавала негатыўныя эфекты, якія аказвалі на вытворчасць (інфляцыйная) палітыка напампоўвання эканомікі грашыма і ад-
сутнасць рынковых сігналаў, што маглі б ураўнаважыць попыт і прапанову. Кан-
троль над цэнамі як сродак ад інфляцыі і маніпуляцыі з абменным курсам забяс-

⁶³ Іофе адзначае, што Беларусь вяла рэй у Савецкім Саюзе паводле колькаснага прыросту прамыс-
ловай прадукцыі — з 1913 да 1986 г. яе аб'ём вырас у 326 разоў, а ва ўсім Савецкім Саюзе — у 205
разоў. У БССР у 1986 г. выпускалася каля 9000 відаў тавараў са «знакам якасці», што складала 15 %
савецкіх тавараў з такім знакам.

печаюць часовы камфорт. Расійская падтрымка ўвасобілася ў ільготных мытных тарыфах, бартэрным гандлі, згодзе на неграшовыя сродкі аплаты, такія, як выкарыстанне газаправоду, і пастав'яках танных энерганосьбітаў (у каstryчніку 2000 г. цана газу для Беларусі складала \$31 за тысячу кубаметраў, а па-за межамі СНД — \$96). У якасці адплаты беларускі ўрад дэмантраваў прыхільнае стаўленне да расійскіх кампаній. Расійцам далі роўныя права ўдзелу ва ўрадавых тэндэрах⁶⁴.

Залежнасць ад Расіі і невялікі бюджетны дэфіцыт у Беларусі (мінімізаваны дзяякуючы даходам дзяржаўных прадпрыемстваў) тлумачаецца адносна добрыя эканамічныя паказчыкі Беларусі — вынятак з правіла аб высокай карэляцыі паміж рынковымі реформамі і эканамічным поспехам у краінах СНД:

Табліца 5.

	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Насельніцтва, тыс. чал.	10 190	10 177	9990	9951	9849	9849	9800	9751	9714
Сярэдняя колькасць занятых у нацыянальнай эканоміцы, тыс. чал.	5151	4410	4441	4417	4381	4339	4316	4350	4362
Колькасць зарэгістраваных беспрацоўных, тыс. чал.	...	131,0	95,8	102,9	130,5	136,1	83,0	67,9	52,0
Рэальны заробак, % да папярэдняга года	113,8	95,0	112,0	129,6	107,9	103,2	117,4	120,9	117,6
Аб'ём прамысловай вытворчасці, % да папярэдняга года	102,1	88,3	107,8	105,9	104,5	107,1	115,9	110,5	111,3
Экспарт тавараў, млн USD	...	4803	7326	7451	8021	9946	13 774	15 979	19 739
Экспарт тавараў у Расію, млн USD	3710,1	3962,7	3977,1	4878,9	6485,8	5715,8	6849,6

Крыніца: Міністэрства статыстыкі і аналізу РБ, <http://belstat.gov.by/home/en/indicators/main1.php>.

⁶⁴ www.government.by/en. Старонка наведана 10 чэрвеня 2007 г.

АРЫС ТРАНТЫДЗІС

**Табліца 6. Беларускі замежны гандаль паводле краін і рэгіёнаў
(% ад усяго аб'ёму гандлю)**

	Экспарт					Імпарт		
	1992	1995	2000	2003	1992	1995	2000	2003
Краіны па-за межамі СНД, разам	33,6	37,0	40,0	45,4	24,1	33,9	29,8	30,4
Еўропа	26,1	28,5	29,1	37,1	20,2	26,4	22,2	22,6
ЕС	7,7	12,0	9,4	22,9	9,4	16,7	14,9	15,4
Цэнтральная і Усходняя Еўропа	8,0	8,7	6,2	7,1	4,8	7,8	5,3	4,8
ЗША	1,2	1,2	1,3	1,0	2,6	1,7	1,6	1,3
Азія	4,0	3,7	6,0	4,5	1,0	2,0	2,9	2,3
Японія	0,2	0,02	0,1	0,02	0,2	0,4	0,5	0,3
Кітай	0,8	0,7	2,0	1,6	0,2	0,4	0,6	0,6
Афрыка	0,6	2,1	1,8	0,9	0,2	0,3	0,3	0,3
Лацінская Амерыка	1,5	0,2	1,5	1,4	0,1	0,8	1,5	1,2
СНД, разам	66,4	63,0	60,0	54,6	75,9	66,1	70,2	69,6
Расія	39,9	45,5	50,6	49,1	52,6	53,3	64,8	65,8
Украіна	15,9	12,6	7,6	3,5	16,0	10,2	3,9	3,1

Крыніцы: UN Development Programme, 2005, Belarus: Addressing Imbalances in the Economy and Society. National Human Development Report 2004-2005, Minsk: UNDP. Стартонка http://un.by/pdf/1321_eng.pdf; Міністэрства статыстыкі і аналізу РБ.

Нядаўнія спрэчкі паміж беларускім урадам і «Газпромам» прадэманстравалі, што залежнасць Беларусі ад Расіі можа адвольна мяняцца ў залежнасці ад палітычных разлікаў Масквы. Узровень залежнасці праілюстраваны ў даследаванні мінскага Інстытута прыватызацыі і менеджменту (ІПМ) адносна патэнцыйных эффектаў павелічэння цэнаў на газ для беларускай эканомікі. Было разлічана, што скачок ад цаны ў снежні 2006 г. (\$47 за 1000 кубаметраў) да цаны \$70 мог бы выклікаць падзенне намінальнага ВУП за шасцігадовы перыяд на 2,7 %, а скачок да цаны \$200 — падзенне на 14 %.⁶⁵ Ідзецца аб вельмі значных стратах, якія

⁶⁵ «Belarus: Extremely Vulnerable» на www.emerging-markets-online.com ад 4 снежня 2006 г. Стартонка наведана 10 сакавіка 2007 г.

беларускі ўрад, магчыма, павінен будзе кампенсаваць коштам абмежаванай прыватызацыі. Аднак нават у рамках гэтых асиметрычных стасункаў Лукашэнка здолеў скарыстаць газа- і нафтаправоды як рычагі для пэўнага ціску на Москву.

АХВЯРЫ: ПАЛІТЫЧНАЯ АПАЗІЦЫЯ І ЛІБЕРАЛЬНАЯ ДЭМАКРАТЫЯ

Некаторыя аўтары памылкова сцвярджалі, што манаполія Лукашэнкі на ўладу грунтуецца на яго ідэалагічнай блізкасці большасці беларускага насельніцтва. Аднак развагі аб этнічных каранях палітыкі наўрад ці слушныя: супадзенне «менталітэту» большасці беларусаў і Лукашэнкі — не прычына, а вынік таго, што Лукашэнка мае эксклюзіўную ўладу над разлогім дзяржаўным апаратам. Менавіта яго татальнае кіраванне дзяржавай, эканомікай і грамадствам здушила актыўнасць любога патэнцыйнага суперніка, які жадаў бы гуляць палітычную гульню паводле Лукашэнкавых правілаў. Апазіцыя звялася да нямногіх ізаляваных ад грамадства людзей, якія нязменна з вялікай пагардай пазіраюць на папулісцкія крокі Лукашэнкі. У грамадстве, моцна залежным ад дзяржавы, ніводзін палітычны дзеяч не можа знайсці аддышыны, каб данесці да выбаршчыкаў падноўленая пасланне, падобнае да Лукашэнкавага. Па-за прэзідэнцкім палітычным кантролем засталіся толькі пра-заходнія эліты і этнічныя меншасці⁶⁶. Апазіцыя заняла вузкую палітычную «нішу», прадстаўляючы малую частку насельніцтва і не супадаючы ў сваім выбары з большасцю.

У выніку апазіцыйныя палітычныя групы засталіся фрагментаванымі (напрыклад, у адрозненне ад Партыі камуністаў Беларускай БНФ выступае за разрыў цесных сувязяў з Расіяй, за адраджэнне сярэднявечнага герба і бел-чырвона-белага сцяга) і падзяліліся ў пытаннях лідэрства. Палітычная канфрантацыя пераключылася на пытанні ідэнтычнасці: ці мусіць краіна мець празходнюю арыентацыю і моцную нацыянальную ідэнтычнасць, ці мусіць захаваць трывалыя культурныя і палітычныя стасункі з Расіяй. Нават сярод некаторых груп беларускіх каталікоў Лукашэнка захоўвае папулярнасць дзяячу ю сваёй эканамічнай палітыцы⁶⁷. Пытанне эканамічных рэформаў застаецца непапулярным і

**Супадзенне
«менталітэту»
большасці
беларусаў
і Лукашэнкі —
не прычына,
а вынік таго,
што Лукашэнка
захоўвае ўладу.**

⁶⁶ Неабгрунтаваны тээзіс, прынамсі ў тым, што тыгчыцца «этнічных меншасцей». Як паказалі падзеі вакол Саюза палякаў у 2005 г., дзяржава (у прыватнасці, адміністрацыя прэзідэнта) мае акрэсленую палітыку ўцігвання асноўных «меншасцей» у сферу свайго ўплыву. (Зад. перакл.)

⁶⁷ У Гродзенскай вобласці старыя, малаадукаваныя людзі, якія называюць сябе палякамі, часта бачаць Лукашэнку як гаранта свайго звыклага ладу жыцця (гл.: Drakokhrust, Yuri. Belarus: An Outpost of «Old Europe?» // Russia in Global Affairs, 2 (April-June 2007). <http://eng.globalaffairs.ru/numbers/19/1113.html>. Стартонка наведана 1 кастрычніка 2007).

Параўн. выказванне татарска-мусульманскага дзеяча Ібрагіма Канапацкага: «У Іюі, дзе каля 1000

губляеца сярод празаходніх аргументаў. Устойлівасць Лукашэнкі тлумачыцца не «гібрыднасцю яго дыскурсу», як лічыць Бжазоўская,⁶⁸ — гэты дыскурс могуць імітаваць іншыя — а гібрыднасцю эканамічнай і палітычнай сілы.

Апазіцыя на маргінэсе грамадства не здолела стварыць сур'ёзны пагрозы Лукашэнкавай манаполіі на ўладу. На прэзідэнцкіх выбарах 2001 г. Лукашэнка набраў 75 % галасоў, Уладзімір Ганчарык — 15 %, а лідэр Ліберальна-дэмакратычнай партыі Сяргей Гайдукевіч — 2,5 %. На парламенцкіх выбарах 2004 г. шырокая апазіцыйная кааліцыя, якая ўключала вельмі розныя групоўкі — АГП, БНФ, Партыю працы, Сацыял-дэмакратычную партыю «Грамада», Партыю камуністаў Беларускую — не здолела скласці годнай альтэрнатывы прэзідэнту Лукашэнку. У 2006 г. Лукашэнка быў пераабраны з 82,6 % аддадзеных за яго галасоў. Яго троє супернікаў набралі 6 %, 3,5 % і 2,3 % галасоў. Нягледзячы на пераслед і махінацыі ў час гэтых выбараў, відавочна, што ён захаваў папулярнасць.

**Беларускае
насельніцтва
ў цэлым лічыць,
што эканамічная
бяспека
дасягаеца
коштам
збліжэння
з нашмат
мацнейшым
суседам.**

ПАРАЎНАННЕ БЕЛАРУСІ З ЯЕ СУСЕДЗЯМІ: СТРУКТУРНАЯ НЕАБХОДНАСЦЬ РЭФОРМАЎ ІДЭАЛАГЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ СТАНУ ЗАЛЕЖНАСЦІ

Культурная і этнічная блізіння з Расіяй дазволіла Лукашэнку выступаць за эканамічную арыентацыю на гэтую краіну з дапамогай своеасаблівой сумесі элементаў настальгіі па савецкім мінулым і спасылак на асаблівую стасункі з Расіяй⁶⁹. Разгалінаваны механізм пропаганды залежнасці супаў з пажаданнямі моцна русіфікованага насельніцтва, кансерватыўнага ў плане эканамічных рэформаў — насельніцтва, якое ў цэлым лічыць, што эканамічная бяспека дасягаеца коштам збліжэння з нашмат мацнейшым суседам. Культурныя стэрэатыпы ў Беларусі, праарасійскія сантывменты і ўспаміны пра адносны росквіт у савецкі час далі Лукашэнку ўрадлівую глебу не толькі для палітычнага

татараў, у нас была размова са старшынёй абычыны [перед прэзідэнцкімі выбарамі 2001 г.]. «За каго будзеце галасаваць — за Лукашэнку ці за Ганчарыка?» «Э, напэўна, за Лукашэнку. Гэтага мы прынамі ведаем, а з тым — немаведама як будзе» («Мы яшчэ тут!». № 11. 2005). (Зад. перакл.)

⁶⁸ Brzozovska, Anna. Discourses of Empowerment: Understanding Belarus' International Orientation // Egle Rindzeviciute (ed.), op. cit. P. 105.

⁶⁹ «Я отчасти только что затронул этот вопрос. Да, действительно, у нас самые тесные союзные отношения с нашей братской Россией. Это практически один народ — русские и белорусы. Мы в истории всегда были вместе. Всегда были вместе! Мы всегда боролись против общего врага, и в войнах были вместе, и в основном — побеждали. То есть историческая память толкает нас к тому, что мы должны иметь самые добрые, братские отношения с нашей Россией». Интервью А. Лукашэнкі прадстаўнікам СМИ КНР. 28 лістапада 2005 г.

выжывання мадэлі эканамічнай і палітычнай цэнтралізацыі, але і для яго амбіцый, што заключаліся ў атрыманні рычагоў амаль савецкага маштабу праз меркаванае аб'яднанне Беларусі і Pacii.

Пры парадунанні Беларусі з краінамі Балтыі высвяляеца, якім чынам гэтая ідэалогія ўмагчыміла захаванне эканамічнай структуры Беларусі і яе эканамічнай залежнасці ад Pacii. На першы погляд, адрознасць у шляхах Беларусі і балтыскіх краін даказвае сувязь паміж нацыяналізмам і падтрымкай дэмакратыі. Можна сказаць, што там, дзе ёсць моцная нацыянальная ідэнтычнасць, палягчаюца фармаванне дэмакратычна настроенага грамадства і заснаванне дэмакратыі.

Нацыянальная ідэнтычнасць адыграла ўскосную ролю ў структурнай і інстытуцыйнай арыентацыі гэтых краін. У савецкі час Беларусь і прыбалтыскія рэспублікі дэмансіравалі падобныя эканамічныя заканамернасці. Гэтыя маленкія рэспублікі залежалі ад гандлю з Расіяй і ад за- беспічэння расійскім палівам. Аднак кірункі эканамічнага і палітычнага курсу, узятага Беларуссю і краінамі Балтыі пасля 1991 г., моцна адрозніваюцца. Калі апошнія выбралі поўную незалежнасць, гэты выбор уключачаў перадусім эканамічную аўтаномію адносна Pacii і пераарыентацыю нацыянальных эканомік на заходніярынкі. Наадварот, усе ўрады Беларусі імкнуліся захаваць цесныя палітычныя, гэтаксама як і эканамічныя, сувязі з Расіяй, а Лукашэнка спрабаваў фармалізаваць гэтыя сувязі ў выглядзе канфедэрациі. Слабасць беларускага нацыяналізму развязала руکі Лукашэнку і дазволіла яму навязаць дзяржаве найбольш жаданую для яго мадэль эканамічнага развіцця.

Краіны Балтыі імкнуліся адасобіцца ад Савецкага Саюза. Іх адметная этнічнасць, а таксама жывая памяць аб рэпрэсіях давала ім толькі другарадны статус у Саюзе. У адрозненне ад беларусаў, жыхары Балтыі не мелі ў СССР роўнага статусу ў палітычных справах. Пасля краху СССР любы від фармальнай ці не-фармальнай асацыяцыі балтыскіх краін з Расіяй (ці, яшчэ горш, залежнасць ад Pacii) азначаў бы не проста перыферыйнае і падпараткаванае месца ў эканамічных узаемаадносінах, а наданне мясцовым элітам другасных роляў. Для элітаў краін Балтыі, як і для большасці насельнікаў, незалежнасць была адзіным шляхам дасягнення поўнага кантролю над сваімі дзяржаўнымі ўтварэннямі. Успаміны аб нядаўніх гістарычных падзеях — «замірэнні» Літвы, Латвіі, Эстоніі — дазволілі палітыкам гучна патрабаваць фармальнай і рэальнай незалежнасці. Калі магчымасць ваеннага ўмяшання здалася менш верагоднай (у час кіравання Гарбачова), заклікі да незалежнасці пачалі выказвацца адкрыта і лёгка заваявалі народную падтрымку. У названых краінах ніякія выступленні за саюз з Расіяй не маглі даць плёну, бо Літва, Латвія і Эстонія традыцыйна жылі адасоблены ад гэтай краіны і былі падпараткаваны маскоўскаму ярму толькі ў выніку заваёвы. Наадварот, незалежнасць ператварыла рускамоўныя меншасці ў краінах Балтыі ў аб'ект несправядлівага абыходжання і дыскрымінацыі.

**Слабасць
беларускага
нацыяналізму
развязала
Лукашэнку руکі.**

Адыход ад Расіі запатрабаваў ад эканомік краін Балтыі пошуку як інвестыцый, так і доступу на шырэйшыя рынкі, каб кампенсаваць страту савецкага рынку. Калі Беларусь з камфортом абапіралася на Расію, краінам Балтыі спатрэбілася знайсці альтэрнатыўных партнёраў. Іх эканамічна пераарыентацыя на Еўрапейскі Саюз і іншыя заходнія краіны спалучалася з неабходнасцю рэструктураваць эканоміку і палітыку, каб адпавядаць крытэрыям заходніх мадэлі капіталізму. Патрабаваліся прыватызацыя, абнаўленне нарматыўных актаў (а пераважна іх адмена), пабудова прававой дзяржавы, дэмакратыі і захавання правоў чалавека. Усё гэта можа быць названа мадэллю ліберальнай дэмакратыі і свабоднага рынку, прынятай у Еўрапейскім Саюзе. Збліжэнне з ЕС патрабавала і зменаў у абыходжанні з рускамоўнымі меншасцямі, якія першапачаткова былі слабым месцам у дэмакратычным ладзе краін Балтыі.

Сутыкнуўшыся з рознымі эканамічнымі магчымасцямі і амежаваннямі, краіны Балтыі і Беларусі зарыентаваліся на розныя вялікія рынкі, і гэтае адрозненне сфармавала іх неаднолькавыя палітычныя мадэлі. Рашэнні балтыйскіх элітаў перагукаліся з іх жаданнем палітычнай аўтаноміі, а аўтаномія вызначалася адносна знешняга расійскага дамінавання. У Беларусі ж эліты зімаліся захаваннем кантролю над эканомікай і сваёй манаполіі на ўладу, пакуль асаблівія стасункі з Расіяй гэта дазвалялі. У вачах электарату яны былі здольныя апраўдаць свой выбар спасылкай на этнічную і культурную блізінню з Расіяй. Больш за тое, гэтая этнічная блізіння дала Лукашэнку дадатковы набор магчымасцей: унікальны шанец на доступ да палітычных вагароў у Расіі. У выніку ён мог сцвярджаць сябе як палітычна фігура ў будучым саюзе Беларусі, Расіі і, магчыма, Украіны (краіны разглядаліся як роўныя партнёры). Гэтая візія апрыёры не існавала ў краінах, этнічна адрозных ад Расіі, такіх, як краіны Балтыі.

Культурна-нацыяналістычна пераменная нават менш рэлевантная, калі гаворыцца пра шлях дэмакратызацыі Украіны. Адрозна ад краін Балтыі, Украіна ў культурным і этнічным сэнсах блізкая да Расіі. Як і ў Беларусі, апазіцыйныя сілы ва Украіне прынялі празходнія лозунгі (у час «памаранчавай рэвалюцыі»), і ім удалося сабраць галасы прыблізна паловы выбаршчыкаў. Ці азначае гэта, што атаясамліванне з заходнім дэмакратыем і апазіцыя да Расіі ідуць поруч? Апазіцыйныя сілы цурацца расійскіх мадэляў ва ўнутранай і знешняй палітыцы, рэакцыйных метадаў Расіі, скіраваных на захаванне яе сфер уплыву. Гэтыя метады падштурхнулі сілы, што выступалі за далейшую лібералізацыю, да пошуку бліжэйшых контактаў з Захадам, які бачыўся маяком дэмакратыі, і патрабаваць аддалення ад Масквы, успрынятай як антыўзор, узор алігархii.

З іншага боку, метады расійскай знешняй палітыкі і алігархічныя харектар унутранай палітыкі ўздзейнічалі ва Украіне толькі на рэгіянальных лідэраў, якія сваімі паводзінамі расчараўвалі аўдыторы ў ЕС і ЗША. Гэтыя лідэры імкнуліся да падтрымкі з боку Расіі, і ім давялося звярнуцца да ідэалагічнай стратэгіі, што ўключала рэкламаванне сувязей з Расіяй і нярэдкае маліванне заходніх мадэляў дэмакратыі як культурна чужых, падманлівых і падазроных. Менавіта культурнай блізкасцю да алігархічнай мадэлі Расіі ці агідай да гэтай мадэлі тлумачыцца г. зв.

выбарчы падзел на «Усход» і «Захад». Расія страціла ўплыў на сілы, схільныя да лібералізацыі ў суседніх краінах, у выніку сваіх паводзінаў і намаганняў пабудаваць мадэлі, альтэрнатыўныя да даміантнай ліберальнай мадэлі. Гэтыя альтэрнатывы мусілі стацца «ідэалагічным абгрунтаваннем» яе выбрыкаў, такіх, як «Міжнародны ёўразійскі рух», звязаны з расійскімі ўладамі⁷⁰.

Такім чынам, культурны падзел ва Украіне — не прычына, а вынік сутыкнення дзвюх мадэляў кіравання, якія насельніцтва звыкла атаясамлівае з «Захадам» і «Масквой». Сілы лібералізацыі сутыкнуліся з валам праарасійскай прапаганды ва ўсходняй частцы краіны, як і ў іншых найбольш русіфікованых яе частках; іх апаненты ўжывалі культурныя сувязі з Расіяй у якасці прыкрыцця сваіх палітычных мэтаў. У той жа час ідэалагічнае атаясамліванне з Захадам дазволіла сілам лібералізацыі дасягнуць большага поспеху сярод менш русіфікованага насельніцтва заходняй Украіны.

Вяртаючыся да беларускіх справаў, варта нагадаць, што ў пачатку кіравання Лукашэнкі быў адметны момант: наведаўшы Брусьель у першыя месяцы пасля свайго абрания, ён выказаў падтрымку ёўрапейскай інтэграцыі і выказаўся за ўключэнне Беларусі ў ёўрапейскую структуры праз рэформы. Гэтыя заявы не адлюстроўвалі яго рэальных намераў; далейшы паварот на 180 градусаў у рыторыцы быў не проста прыхамаццю. Гэты паварот стаўся вынікам разумення, што палітычнае выжыванне презідэнта ў краіне, моцна залежнай ад Расіі, грунтуецца на ўзмацненні эканамічных і палітычных сувязей з Расіяй і дыстанцыяванні ад Захаду і ЕС, якія маглі буцягнуць краіну ў рэформы, шкодныя для папулярнасці кіраўніка. Гаворка ішла аб палітычным разліку з выкарыстаннем «культурнага» дыскурсу.

Калі падсумаваць, палітычнае нежаданне распачынаць балочы працэс рэформаў абапіраецца на асаблівіы эканамічны стан Беларусі, што мае доступ да вялізного экс-савецкага рынку, і залежнасць ад Расіі, што вынікае з гэтага стану. Падтрыманне мадэлі дзяржаўнага контролю над эканомікай, пакуль яна існуе дзякуючы прывілеянам і добра ўсталяваным стасункам з Расіяй, сталася свядомым выбарам. Гэта мадэль дазволіла кіроўнай эліце ўтрымліваць эксклюзіўны контроль над эканамічнай базай, не маючы патрэбы ў допуску да апошній замежных інвестараў ці прыватных эканамічных ігракоў з Беларусі. Лукашэнка з'яднаў істэблішмент у яго жаданні захоўваць манаполію на ўладу, скарыстаўся сваімі пашыранымі презідэнцкімі паўнамоцтвамі, каб арганізаваць дзяржаўны апарат у адпаведнасці з названай мэтай і размеркаваць пасады, і ўжыў свае здольнасці да палітычнай рыторыкі і пропаганды для ўзмацнення народнай падтрымкі дадзенай мадэлі. Гэта стратэгія прадыктувала аддаленне ад Захаду і ЕС, адмову ад фармальнаага асацыявання з НАТО і кроکаў да членства ў ЕС. У сваю чаргу, аддаленне дазволіла рэжыму адмовіцца ад узятых на сябе абавязкаў ісці ў рэчышчы ліберальнай дэмакратычнай мадэлі і прэзентаваць Лукашэнку як «моцнага лідэра», што гарантую стабільнасць, — чалавека, які публічна аддае астракізму «ворагаў» Беларусі.

⁷⁰ Гл. www.evrazia.org.

У ЧАКАННІ СТРУКТУРНЫХ ЗМЕНАЎ?

У дадатак да сваёй эканамічнай вагі, Расія мае геапалітычную стратэгію, якая адчуваецца ў Беларусі, дзе размешчаныя расійскія базы. Дзве краіны ўцягнуліся ў доўгія, хаця і беспаспяховыя, палітычныя перамовы адносна магчымага аб'яднання. Улады пры кожнай нагодзе падкрэсліваюць сваю волю да інтэграцыі. Лукашэнка казаў аб tym, што ўз'яднанне Расіі, Украіны і Беларусі ў перспектыве непазбежнае. Расія і Беларусь заключылі серыю пагадненняў: Дагавор пра стварэнне Супольнасці Беларусі і Расіі (1996), Дагавор пра Саюз Беларусі і Расіі, Статут Саюза Беларусі і Расіі (1997), Дагавор аб роўных правах расійскіх і беларускіх грамадзян (1998), Дагавор аб мытным саюзе, Дагавор пра стварэнне Саюзнай дзяржавы (1999). Вялікія перамовы аб увядзенні агульной валюты, якое пераносілася некалькі разоў. У красавіку 2005 г. Беларусь і Расія падпісалі суپольную праграму дзеянняў у сферы замежнай палітыкі. Беларусь — член арганізацыі дагавору аб калектыўнай бяспечы ў рамках СНД. Абміркоўваецца стварэнне адзінай эканамічнай прасторы паміж Расіяй, Украінай, Казахстанам і Беларуссю са свабодным рухам тавараў, капіталаў, паслуг і працоўных.

Саюз Расіі і Беларусі — рэч больш вымушаная, чым пажаданая, зважаючы на патэнцыйны цяжар аб'яднання для расійскай эканомікі і інстытуцыйны баланс сіл унутры прапанаванага саюза. З гледзішча Лукашэнкі канфедэрацыя з Расіяй прывяла б да згладжвання палітычных і эканамічных няроўнасцей, дала б яму магчымасць сказаць сваё слова ў шырэйшым палітычным утварэнні, якое мела б сусветны ўплыў, моцнае войска і багатыя крыніцы энергіі. Такім чынам, саюз дазволіў бы Лукашэнку ўзяць удзел ва ўладзе, што распасцерлася б далёка за межы Беларусі.

Калі роўнае партнёрства краін было адпрэчана Пуціным, які прапанаваў дзве альтэрнатывы асиметрычнага саюза, Лукашэнка выказаў незадаволенасць, зразумеўшы, што пазіцыя Беларусі зніжае яе шанцы на пераход з ролі падпарадкаванага і перыферыйнага партнёра да ролі раўнапраўнага ўдзельніка шырэйшага саюзу. Аднак, нягледзячы на хмаркі на палітычным небасхіле, беларуска-расійская эканамічныя сувязі застаюцца моцнымі; растуць паказчыкі як экспарту, так і імпарту. Уплыў палітычных крызісаў, якія час ад часу паўтараюцца ва ўзаемаадносінах Беларусі і Расіі, на эканоміку быў перабольшшаны. Адмысловыя стасункі паміж дзвюма краінамі выходзяць за рамкі асабістых адносін паміж двума палітычнымі лідэрамі.

Беларусь мае для Расіі стратэгічную важнасць як аplot супраць пашырэння НАТО на ўсход. Краіна сталася істотным фарпостам, які дазваляе Расіі, што імкнецца часткова аднавіць свой уплыў на былой савецкай прасторы, кантроліваць шырэйшы рэгіён. Беларусі давядзеца даць прывілеіваны доступ расійскаму бізнесу, большасць якога кантралюеца дзяржавай (напрыклад, «Газпром»). Пуцін заяўляў пра дачыненні падпарадковання адкрыта — у беспаспяховых перамовах з Лукашэнкам адносна інстытуцыйнага статусу будучага саюза ў 2003 г. Лукашэнка гнеўна адпрэчыў прапановы аб падпарадкованні.

Камінскі⁷¹ падкрэсліў, што Москва прыйшла да падтрымкі рэжыму Лукашэнкі як аплоту супраць пашырэння на ўсход палітычнага і эканамічнага ўплыву Захаду, нягледзячы на пярэчанні расійскіх палітыкаў-рэфармісташ.

Меркаванне, што Расія не жадае палітычнага саюза, бо ён стаў бы для яе цяжарам з-за эканамічных коштаў далучэння адсталай і нерэфармаванай эканомікі, з'яўляецца спрэчным, паколькі Расія ўжо падтрымала Беларусь таннымі энергетычнымі рэсурсамі, дзяржаўнымі пазыкамі і прывілеяваным доступам на свой рынак. Беларускі эканамічны рост ішоў хуткімі тэмпамі ў параўнанні з большасцю рэспублік былога СССР, і эканоміка Беларусі, ва ўсякім разе, больш прасунутая, чым эканоміка многіх адсталых расійскіх краёў. Можна лёгка перанесці далучэнне адносна прасунутага рынку, які ўключае 10 мільёнаў чалавек, да агромністага расійскага рынку, які расце. Спадзянні Беларусі на Расію праста застануцца ў сіле. Дадатковая вартасць уз'яднання ці шчыльнейшай інтэграцыі — у тым, што Расія стане бліжэйшай да рынкаў ЕС, а расійскі бізнес возьме ўдзел у прыватызацыйным працэсе ў Беларусі з прывілеяванай, амаль эксклюзіўнай пазіцыі. Гэткая тэрыйтарыяльная экспансія сталася б неапрэчнай геастратэгічнай перамогай для Москвы, бліскучым сведчаннем таго, што ў постсавецкі перыяд Расія аднавіла сваю магутнасць на просторах былога Саюза.

**Даўно
прадказаны крах
своеасаблівай
беларускай
мадэлі
«кейнсіянскага»
росту
не адбыўся.**

ЦІ НЕАБХОДНАЕ ЎДАСКАНАЛЕННЕ ЭКАНАМІЧНАЙ МАДЭЛІ?

Даўно прадказаны крах своеасаблівай беларускай мадэлі «кейнсіянскага» росту не адбыўся. Залежнасць ад Расіі — гэта не часовае выйсце для нездаровай эканомікі: пасля эканамічнага крызісу ў канцы 1990-х расійскі рынак развіваецца пастаянна, хуткімі тэмпамі, дзякуючы энергетычным рэсурсам краіны і павелічэнню ўнутранага попыту. Таму, хаця заявы аб спадзе беларускай эканомікі ў выпадку аблежавання расійскай падтрымкі — агульнае месца, гэткая перспектыва выглядае маларэальнай. Беларусь — не адзіная невялікая эканоміка, якая мусіць абапірацца на больш моцнага гандлёвага партнёра, відавочным прыкладам такай залежнасці з'яўляюцца малыя эканомікі Супольнага рынку. Таксама Беларусь — не адзіная краіна, што карыстаецца адмысловымі прывілеямі. Шчодрае пераразмеркаванне даходаў практыкуеца ў ЕС на карысць слабейшых эканомік, а ў рамках Супольнай аграрнай праграмы на падтрымку фермераў выдаюцца мільярды еўра. Ва ўсіх гэтых выпадках сутнасць прывілеяў і палітычныя ўмовы, што іх абкружаюць, сфармавалі погляды ўрадаў на патрэбу (ці адсутнасць патрэбы) у эканамічнай рэструктурызацыі.

⁷¹ Kaminski, Antoni. Belarus as an Object of Polish Security Concerns // Garnett and Legvold (eds.), op. cit. P. 49.

АРЫС ТРАНТЫДЗІС

Аднак у апошні час пачаў адчувацца і кошт спадзяванняў на Расію. Так, у 2004 г. адмоўнае сальда ў зневіні гандлі ўзвялася да 4,6 % ВУП (2,4 % у 2003 г.) з прычыны значнага прыросту імпарту, запатрабаванага ўнутраным рынкам. Беларусь захоўвае ўразлівасць да зневініх шокуў, будучы залежнай ад экспартна-імпартных аперацый і ўскладаючы спадзяванні на экспарт нешматлікіх прамысловых тавараў. Характар эканамічных адносін паміж Расіяй і Беларуссю, падобна, будзе мяняцца. Ёсьць вялікая ступень верагоднасці, што беларускія тавары стануть менш канкурэнтаздольнымі ў Расіі і іх вытворцы страцяць сваю долю на рынку. Канкурэнтаздольнасць знізілася ў тым ліку і таму, што заробкі ў Беларусі раслі хутчэй, чым ВУП і прадукцыйнасць працы. Адмоўную ролю адыгрываюць і высокія адміністрацыйныя выдаткі на вядзенне бізнесу. Нарэшце, крызіс у адносінах з Расіяй — спрэчкі аб цэнах на энергансбіты і падвышэнне цаны на газ — падштурхоўвае да паскарэння рэструктурызацыі эканомікі.

Зніжэнне канкурэнтаздольнасці можа мець вынікам патрэбу ў прыватызацыі, якая, нават будучы маруднай, здольная змяніць эканамічныя заканамернасці і ўладныя адносіны, што грунтуюцца на іх. Пакуль прыватызацыя кантралюеца істэблішментам, а банкаўская сістэма застаецца пад пільным наглядам дзяржавы, працэс будзе ісці павольна і можа часова прывесці да ўзмацнення ўрадавага ўплыву на прыватных эканамічных актараў. Рашэнню аб пачатку рэформаў спрыяюць цяперашнія эканамічныя поспехі, што дазволілі б знізіць сацыяльныя выдаткі. Такое рашэнне было б адначасова палітычным і эканамічным; яго прыніяцце залежыць ад устойлівасці выбранай мадэлі. Пытанне ў тым, ці будзе Беларусь вымушана пераарыентаваць сваю эканоміку на заходнія рынкі з эканамічных прычын і рэструктуруваць эканамічны падмурок.

Немагчыма з пэўнасцю сказаць, якімі былі б палітычныя наступствы неабходных эканамічных перамен. Паколькі Расія развіваецца хуткімі тэмпамі, залежнасць ад яе, падобна, узмацніцца, а не аслабне, што забяспечыць прывілеянны доступ да ўлады ў Беларусі цяперашняга беларускага істэблішменту. На цяперашні момант чакаюцца змены і ад перамоў аб уступленні Беларусі ў Сусветную гандлёвую арганізацыю (СГА), што магло бы падарваць асновы прывілеянага абыходжання Расіі з Беларуссю. Цяпер Беларусь мяняе заканадаўства, каб яно адпавядала нормам СГА⁷². Наклаўшыся на перыяд эканамічных рэформаў, будучая празаходнія эканамічная арыентацыя патрабавала бы заканадаўчага ператварэння Беларусі ў ліберальную дэмакратыю. Гэткая трансфармацыя будзе грунтавацца на радыкальных зменах у дачыненнях улады і бізнесу і выявіцца, галоўным чынам, у разбудове незалежнага і магутнага класа прадпрымальнікаў і наёмных работнікаў, якія працуюць па-за межамі дзяржаўнага кантролю. Трэба сказаць, што апісаная трансфармацыя вельмі малаверагодная, пакуль залежнасць Беларусі ад Расіі існуе ў ранейшых формах, нягледзячы на часовыя мітрэнгі.

⁷² Спіс заканадаўчых актаў гл. у справаўдачы Сусветнага банка (World Bank, 2005, op. cit. P. 134).

ЦІ МОЖНА КАЗАЦЬ ПРА АСЦЯРОЖНЫ ПАВАРОТ ДА РЫНКАВЫХ РЭФОРМАЎ?

Асцярожныя і сціплья крокі да больш свабоднай эканомікі з дыверсіфікацыяй экспарту робяцца з 2000 г. Працэ абмежаванай прыватызацыі пачатку 1990-х гг., здаецца, пакрысе аднавіўся з 2001 г., і пад 2002 г. мелася 3474 «трансфармаваныя прадпрыемствы», дзе працаваў 21 % работнікаў. Значная частка гэтых прадпрыемстваў — акцыянерныя таварысты, долю ў якіх мае дзяржава (41 %)⁷³. Урад адкрыта заяўляе, што ідзе шляхам памяркоўных рэформаў, каб пазбегнуць «рэзкага зніжэння колькасці занятых работнікаў і сацыяльнага напружання ў краіне», аднак рыхтуе «шырокамаштабную прыватызацыю ў будучыні»⁷⁴. У той жа час падатак на прыбытак быў зніжаны ў студзені 2002 г. з 30 % да 24 %, працэдуры рэгістрацыі, ліквідацыі і ліцэнзавання былі спрошчаныя празідэнцкім ўказамі, адкрыліся свабодныя эканамічныя зоны са зніжаным падаткаабкладаннем, зменшылася рэгуляванне цэн⁷⁵. На студзень 2006 г. было зарэгістравана 3545 прадпрыемстваў з замежным удзелам, больш за ёсё з расійскім (22,5 %), амерыканскім (14,2 %), нямецкім (14,2 %) і польскім (9,8 %). Па стане на студзень 2005 г. з 3457 прадпрыемстваў з замежнымі інвестыцыямі 1841 былі сумеснымі, а 1616 — на 100 % належалі замежнікам⁷⁶. Прыватызацыя ўсё яшчэ мае сціплья маштабы, ёй падлягаюць перадусім маленькія прадпрыемствы і толькі ў рэдкіх выпадках — буйныя. У 2004 г. 82 % аб'ёму прамысловай вытворчасці выраблялася пад урадавым контролем; на ўрад працавалі і 74 % занятых у вытворчасці⁷⁷.

Дзяржава распачала рэформы, арыентуючыся на кітайскую мадэль: паступовасць і заахвочванне прадпрымальніцкай дзейнасці пад кантролем ураду. Услед за Кітаем урад заснаваў шэсць свабодных эканамічных зон (СЭЗ) з выгаднымі ўмовамі падаткаабкладання ды ўвозу-вывозу валуты і тавараў для інвестараў. У 1996—1998 гг. быў прыняты закон аб свабодных эканамічных зонах. Аднак дзяржаўны кантроль над эканамічнай дзейнасцю ў СЭЗ не змяншаецца, а павялічваецца. Рэгістрацыя ў СЭЗ мусіць быць ухвалена ўладамі, а за эканамічнымі аперацыямі наглядае

**Утрымліваючы
Беларусь
прывязанай да
расійскага рынку
і замінаючы яе
адкрыццю іншым
замежным
рынкам,
еўрапейская
палітыка
санкций
падтрымлівае
эканамічны базіс
залежнасці
краіны ад Расіі —
залежнасці, якая
абумоўлівае
палітычны шлях
Беларусі.**

⁷³ Міністэрства замежных спраў, агляд рынковых рэформаў (www.mfa.gov.by/eng). Старонка наведана 6 чэрвеня 2007 г.

⁷⁴ Тамсама.

⁷⁵ Тамсама.

⁷⁶ Тамсама.

⁷⁷ World Bank, 2005, op. cit. P. 35—36.

АРЫС ТРАНТЫДЗІС

адміністрацыя СЭЗ, прызначаная ўрадам (арт. 5 і 6). Бюджэт зон зацвярджаецца ўрадам (арт. 13), умовы падаткаабкладання вызначаюцца прэзідэнтам (арт. 16). На тэрыторыі СЭЗ забароненая вытворчасць радыё- і тэлевізійных праграм (арт. 7). Такім чынам, усталяванне СЭЗ з'яўляеца трукам, які ілюструе падзел паміж прывілеяванымі прадпрымальнікамі, што дзейнічаюць у спрыяльным асяроддзі, і рэштай краіны.

Моцная залежнасць беларускіх экспарцёраў ад краін СНД і асабліва ад Расіі пачала пакрыху аслабляцца з пераарыентаваннем на рынкі іншых краін, у прыватнасці краін ЕС. У 2004 г. на іх выпадала 24 % беларускага экспарту, а ў 1998 г. — усяго 6,8 %. Аднак узніклі новыя перашкоды да дыферэнцыяцыі беларускага экспарту, сярод іх — выключэнне Беларусі з Генеральнай сістэмы прэферэнций ЕС. Утрымліваючы Беларусь прывязанай да расійскага рынку і замінаючы яе адкрыццю іншым замежным рынкам, палітыка санкцый падтрымлівае эканамічны базіс залежнасці краіны ад Расіі — залежнасці, якая абумоўлівае палітычны шлях Беларусі. Сістэма санкцый замінае развіццю больш дыверсіфікаванага эканамічнага базісу. Гэты від санкцый супярэчыць альтэрнатыўнай стратэгіі «мяккай абсорбцыі», як назваў яе Ігар Бабкоў, — стратэгіі, якая азначае павелічэнне колькасці «пернікаў» і зніжэнне колькасці «бізуноў». Падобная стратэгія, здаецца, хутчэй прывядзе да паступовай трансфармацыі Беларусі ў эканамічна і палітычна незалежную краіну.

Як бы позна Беларусь ні пачала эканамічныя рэформы, іх хада адаб'еца на стварэнні адпаведных інстытутаў. Рэкамендацыі розных агенцтваў дзеля арганізацыі палітычных перамен у Беларусі, згаданыя Коэнам⁷⁸ і Себасцьян⁷⁹, наўрад ці прывядуць да поспеху, калі структурны кантэкст застанецца ранейшым. Змена ўстановак ужо была адзначана ў некаторых працах, аднак патрабуючы структурныя ўмовы для таго, каб гэтыя змены ў галовах ператварыліся ў рэальныя змены.

ВЫСНОВЫ

У гэтай працы тлумачыцца, як сацыяпалітычныя наступствы эканамічнай структуры Беларусі абумовілі палітычны выбар і дзеянні. Лукашэнка перахапіў магчымасці, якія давала яму структура кіраванай дзяржавай эканомікі, і збярог сваю ўладу ад плюралісцкіх выклікаў. Дзякуючы Расіі яму ўдалося пазбегнуць навязвання шчыльных узаемасувязей з ЕС — іншым патэнцыйным гандлёвым партнёрам — і ўтрымаць «на плыву» менш канкурэнтаздольную структуру эканомікі, кіраванай дзяржавай. Такім чынам, Лукашэнку не давялося і плаціць кошты рэструктурызацыі, пазбегнуць палітычных выдаткаў, якія пацягнула б

⁷⁸ Cohen, Ariel. A Strategy to Democratize Belarus // The Heritage Foundation, 2004. Heritage Lecture 826.

⁷⁹ Sebastián, Sofía, op. cit. P 77—98.

унутранае пераўладкаванне і ўцягванне ў сферу ўплыву ЕС. Лібералізацыя эканомікі магла б выклікаць працэс шырокамаштабных эканамічных рэформаў, што падарвалі б манаполію Лукашэнкі на эканамічную і палітычную ўладу.

Глыбокім эфектам запаволення эканамічнай рэструктурызацыі сталася недаразвітасць незалежнага ад дзяржавы эканамічнага сектару, які б абавіраўся на замежныя рынкі. Гэтая недаразвітасць мела працяглае ўздзеянне на расстаноўку палітычных сіл у Беларусі. Структура эканомікі, падпарадкованай дзяржаве, дазволіла Лукашэнку сканцэнтраваць у сваіх руках вялізную ўладу. Дзеля гэтай структуры большасць насельніцтва працуе на дзяржаву і ў выніку залежыць ад ураду ў працоўнай сферы. Лукашэнка скарыстаўся з залежнасці большасці беларусаў ад дзяржавы і са слабасці бізнес-супольнасці, якая ўключае залежных ад дзяржавы, нярэдка ўцягнутых у «шэрыя схемы» прадпрымальнікаў. Кантралюючы дзяржаўны апарат, які размяркоўвае рэнты, ён зрабіў немагчымым з'яўленне любых пагрозлівых палітычных супернікаў, якія жадалі б згуляць з народам у папулісцкую гульню.

У час кіравання Лукашэнкі стратэгія нерэфармавання эканомікі лёгка «прадавалася» насельніцтву дзякуючы добру адпрацаванай рыторыцы з элементамі настальгіі па савецкім часе, выкрыццём «заходніх змоў» і апасеннямі радыкальных сацыяльных змен. Залежнасць ад Расіі адпавядала поглядам большасці насельніцтва, згодна з якімі разрыў з Расіяй выклікаў бы беспрацоўе і зніжэнне якасці жыцця.

Маючы адносныя добрыя эканамічныя вынікі, Беларусь уяўляе з сябе выклік для артадоксаў эканамічнай лібералізацыі, аднак стала ясна, што на палітычным узроўні гэтая эканамічная мадэль дала адваротны эффект. Паколькі эканоміка па сутнасці кантралюеца дзяржавай, структурныя ўмовы для дэмакратызацыі ў Беларусі аслаблі. Магчымасць кампрамісу паміж прыпыненай эканамічнай лібералізацыяй і дэмакратызацыяй патрабуе далейшага даследавання выпадкаў, што кідаюць выклік агульным схемам. Адным з такіх выпадкаў з'яўляецца Кітай, дзе рэформы, праведзеныя пад кантролем ураду, спарадзілі эканамічны рост, аднак не палітычныя перамены.

Пераклаў з англійскай Уладзімір Паўловіч паводле: Aris Trantidis. The economic underpinnings of semi-authoritarianism: explaining preferences and power relations in the case of Belarus. <http://www.eu-consent.net/library/PhD/Trantidis.pdf>.

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь: палажэнні аб прэзідэнцкай уладзе, з якіх прасочваецца залежнасць судовых органаў (курсіў і заўвагі ў квадратных дужках належаць аўтару)

Артыкул 79. (...) Прэзідэнт валодае *недатыкальнасцю*, яго гонар і годнасць ахоўваюцца законам.

Артыкул 84. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь: (...)

2) назначае чарговыя і *нечарговыя* выбары ў Палату прадстаўнікоў, Савет Рэспублікі і мясцовыя прадстаўнічыя органы;

3) *распускае* палаты ў выпадках і ў парадку, прадугледжаных Канстытуцыяй;

4) назначае шэсць членаў Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў; (...)

8) са згоды Савета Рэспублікі назначае на пасаду Старшыню Канстытуцыйнага Суда, Старшыню Вярхоўнага Суда, Старшыню Вышэйшага Гаспадарчага Суда з ліку суддзяў гэтых судоў;

9) са згоды Савета Рэспублікі назначае на пасаду суддзяў Вярхоўнага Суда, суддзяў Вышэйшага Гаспадарчага Суда, Старшыню Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў, Генеральнага пракурора, Старшыню і членаў Праўлення Нацыянальнага банка;

10) назначае шэсць суддзяў Канстытуцыйнага Суда, іншых суддзяў Рэспублікі Беларусь;

11) вызвалляе ад пасады Старшыню і суддзяў Канстытуцыйнага Суда, Старшыню і суддзяў Вярхоўнага Суда, Старшыню і суддзяў Вышэйшага Гаспадарчага Суда, Старшыню і членаў Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў, Генеральнага пракурора, Старшыню і членаў Праўлення Нацыянальнага банка па падставах, прадугледжаных законам, з паведамленнем Савету Рэспублікі;

12) назначае на пасаду і вызвалляе ад пасады Старшыню Камітэта дзяржаўнага кантролю; (...)

22) у выпадку стыхійнага бедства, катастрофы, а таксама беспарадкаў, што суправаджаюцца гвалтам *ці пагрозай гвалту з боку групы асоб і арганізацый, у выніку якіх узнікае бяспека жыццю і здароўю людзей, тэрыйтарыяльной цэласнасці і існаванию дзяржавы*, уводзіць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь або ў асобных яе мясцовасцях надзвычайнае становішча з унісеннем у трохдзённы тэрмін прынятага рашэння на зацвярджэнне Савета Рэспублікі. (...)

26) непасрэдна або праз ствараемыя ім органы ажыццяўляе кантроль за захаваннем заканадаўства мясцовымі органамі кіравання і самакіравання; мае права прыпыніць рашэнні мясцовых Саветаў дэпутатаў і адмяніць рашэнні мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў у выпадку неадпаведнасці іх заканадаўству; (...)

30) ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы, ускладзеныя на яго Канстытуцыяй і законамі.

Артыкул 94. Паўнамоцтвы Палаты прадстаўнікоў могуць быць датэрмінова спынены пры адмове ў даверы Ураду, выкаванні вотуму недаверу Ураду або двухразовай адмове ў дачы згоды на назначэнне Прэм'ер-міністра.

Паўнамоцтвы Палаты прадстаўнікоў або Савета Рэспублікі могуць быць таксама датэрмінова спынены на падставе заключэння Канстытуцыйнага Суда ў выпадку сістэматычнага або грубага парушэння палатамі Парламента Канстытуцыі.

Рашэнні па гэтых пытаннях Прэзідэнт прымасе (...) пасля афіцыйных кансультацый са старшынямі палат. (...)

Артыкул 98. Савет Рэспублікі: (...)

2) дае згоду на назначэнне Прэзідэнтам Старшыні Канстытуцыйнага Суда, Старшыні і суддзяў Вышэйшага Гаспадарчага Суда, Старшыні Цэнтральнай камісіі Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў, Генеральнага пракурора, Старшыні і членаў Праўлення Нацыянальнага банка [аднак гл. арт. 94];

3) выбірае шэсць суддзяў Канстытуцыйнага Суда; (...)

Артыкул 100. (...) Пры нязгодзе з тэкстам закона Прэзідэнт вяртае яго са сваімі пярэчаннямі ў Палату прадстаўнікоў, якая павінна разгледзець закон з пярэчаннямі Прэзідэнта не пазней як праз трыццаць дзён. Калі закон будзе прыняты Палатай прадстаўнікоў большасцю *не менш як дзвюма трацямі галасоў ад поўнага складу*, ён разам з пярэчаннямі Прэзідэнта ў пяцідзённы тэрмін накіроўваецца ў Савет Рэспублікі, які таксама павінен разгледзець яго паўторна не пазней як праз дваццаць дзён. Закон лічыцца прынятым, калі ён адабраны большасцю *не менш як дзвюма трацямі галасоў ад поўнага складу Савета Рэспублікі*. Закон пасля пераадолення Палатай прадстаўнікоў і Саветам Рэспублікі пярэчанняў Прэзідэнта падпісваецца Прэзідэнтам у пяцідзённы тэрмін. Закон уступае ў сілу і ў тым выпадку, калі ён не будзе падпісаны Прэзідэнтам у гэты тэрмін.

У такім жа парадку палатамі разглядаюцца пярэчанні Прэзідэнта на асобныя палажэнні закона, якія вяртаюцца для паўторнага галасавання. У гэтым выпадку да вынясення адпаведнага рашэння Палатай прадстаўнікоў і Саветам Рэспублікі закон падпісваецца Прэзідэнтам і ўступае ў сілу, за выключэннем тых палажэнняў, адносна якіх маюцца пярэчанні Прэзідэнта.

Артыкул 101. Палата прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі законам, прынятым большасцю галасоў ад поўнага складу палат, па пропанове Прэзідэнта могуць дэлегаваць яму *заканадаўчыя паўнамоцтвы на выданне дэкрэтаў*, якія маюць сілу закона. Гэты закон павінен вызначаць прадмет рэгулювання і тэрмін паўнамоцтваў Прэзідэнта на выданне дэкрэтаў.

Не дапускаецца дэлегаванне паўнамоцтваў Прэзідэнту на выданне дэкрэтаў, якія прадугледжваюць змяненне і дапаўненне Канстытуцыі, яе тлумачэнне; змяненне і дапаўненне праграмных законаў; зацвярджэнне рэспубліканскага бюджету і справаўдачи аб яго выкананні; змяненне парадку выбараў Прэзідэнта і Парла-

АРЫС ТРАНТЫДЗІС

мента, абмежаванне канстытуцыйных правоў і свабод грамадзян. Закон аб дэлегаванні заканадаўчых паўнамоцтваў Прэзідэнту не можа дазваляць яму змяненне гэтага закона, а таксама прадастаўляць права прымаць нормы, якія маюць зваротную сілу. (...)

Артыкул 116. Кантроль за канстытуцыйнасцю нарматыўных актаў у дзяржаве ажыццяўляецца Канстытуцыйным Судом Рэспублікі Беларусь.

Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь фарміруеца ў колькасці 12 суддзяў з высокакваліфікованых спецыялістаў у галіне права, якія маюць, як правіла, вучоную ступень.

Шэсць суддзяў Канстытуцыйнага Суда назначаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, шэсць суддзяў выбіраюцца Саветам Рэспублікі [гл. арт. 84.8⁸⁰]. Старшыня Канстытуцыйнага Суда назначаецца Прэзідэнтам са згоды Савета Рэспублікі. Тэрмін паўнамоцтваў членаў Канстытуцыйнага Суда — 11 гадоў. Гранічны ўзрост членаў Канстытуцыйнага Суда — 70 гадоў. (...)

Артыкул 122. (...) Рашэнні мясцовых Саветаў дэпутатаў, якія не адпавядаюць заканадаўству, адмяняюцца вышэйстаячымі прадстаўнічымі органамі, а таксама Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 126. Адзіную і цэнтралізаваную сістэму органаў пракуратуры ўзначальвае Генеральны пракурор, які назначаецца Прэзідэнтам са згоды Савета Рэспублікі. (...)

Артыкул 138. Пытанне аб змяненні і дапаўненні Канстытуцыі разглядаецца палатамі Парламента па ініцыятыве Прэзідэнта або не менш як 150 тысяч грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія валодаюць выбарчым правам.

⁸⁰ У аўтара памылкова: «арт. 79.8». (Заўв. перакл.)

АНАЛІТЫКА

УЛЬЯМ ТОМПСАН

Назад у будучыню?

Думкі аб палітычнай эканомії
пашырэння дзяржаўнай уласнасці ў Расіі

Перыяд з пачатку 2004 г. характарызуецца значным пашырэннем непасрэднага ўдзелу расійскага ўраду ў валоданні і кіраванні эканамічнымі актывамі, асабліва ў «стратэгічных галінах» эканомікі — такіх, як будаўніцтва электрастанцый, авіяцыя, нафтаздабыча і фінансы. Расійская палітыка, як выглядае, усё менш засяроджваецца на рынковых рэформах, а ўсё больш — на ўзмацненні дзяржаўнага кантролю над «каманднымі вышынямі» эканомікі. Гэтаму зруху спрыяе многае — унутраная барацьба за ўладу, ідэалагічныя, геапалітычныя, кан'юнктурныя фактары. Як будзе паказана ніжэй, у Расіі ідзе не адзін працэс, а некалькі.

У гэтай працы зроблена спроба зразумець, што рухала пашырэннем дзяржаўнай уласнасці ў Расіі ў апошнія гады і якія наступствы гэтае пашырэнне можа мець у будучыні. Галоўная выснова наступная: у вялікай ступені тэндэнцыя тлумачыцца структурнымі прычынамі. СМІ і грамадекасць звярталі ўвагу пераважна на барацьбу за ўладу і палітычную кан'юнктуру — у прыватнасці, на канфлікты паміж Крамлём і вялікім бізнесам, на канкурэнцыю паміж крамлёўскім «кла-

Ульям Томпсан — старшы эканаміст аддзелу эканомікі Арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і разьвіцьця (паводле самаазначэння, міжнароднай арганізацыі зь сядзібай у Парыжы, пакліканай дапамагаць урадам развязваць эканамічныя, сацыяльныя і адміністрацыйныя праблемы глябалаізованай эканомікі), прафэсар палітэканоміі ў Біркбэцкім каледжы Лёнданскага ўніверситету. Гэты артыкул выяўляе асабістую думку і погляды яго аўтара, а не арганізацыі, зь якімі ён супрацоўнічае. Друкуюцца зь нязначнымі скаротамі з ласкавай згоды аўтара.

намі» ў барацьбе за пущінскую «спадчыну» ў 2008 г. Аднак дзеля глыбейшага разумення пашырэння ролі дзяржавы трэба разгледзець, як судносяцца якасці ўраду і расійская структура прамысловасці.

Праца пачынаецца з погляду на маштабы і глыбіню нядаўняга пашырэння ўдзелу дзяржавы ў эканоміцы. Далей ідзе аналіз узаемадзеяння паміж расійскай эканамічнай структурай і палітычнымі інстытутамі Расіі, падкрэсліваеца роля, якую хартастыкі асобных галін прамысловасці могуць адыгрываць у расійскай палітычнай эканоміцы. Адмысловая ўвага ў гэтым кантэксце надаецца нафтавай прамысловасці. Нарэшце, у працы коратка разглядаюцца магчымыя наступствы апошніх расійскіх зрухаў¹.

ПАШЫРЭННЕ ДЗЯРЖАЎНАЙ УЛАСНАСЦІ

Тэндэнцыя да пашырэння дзяржаўной уласнасці вызначаеца беспамылкова. Вядома, расійскі ўрад па-ранейшаму настойвае на сваёй адданасці далейшай прыватызацыі і эканамічнаму развіццю, абапертаму на прыватны бізнес і канкурантныя рынкі. Набыццё ўрадам асобных прадпрыемстваў звычайна абавязчалася «надзвычайнімі» заходамі, прадыктаванымі спецыфічнымі абставінамі, што склаліся ў пэўных кампаніях ці сектарах эканомікі. Аднак агульны маштаб дзяржаўнага ўмяшання ў эканоміку ўражвае (гл. табліцу ў канцы артыкула). Згодна з нядаўняй ацэнкай, доля дзяржаўной уласнасці на расійскім рынке вырасла з 20 % у сярэдзіне 2003 г. да 35 % у пачатку 2007 г.² Безумоўна, часткова гэта тлумачыцца тым, што дзяржаўны кантроль дамінуе ў нафтаздабычы і іншых сектарах, звязаных са здабычай мінеральных рэсурсаў, а кошт гэтых кампаній на рынку непрапарцыйна вялікі. Аднак гэта яшчэ не ўсё: у канцы 2003 г. дзяржава ўтрымлівала каля 11 % акцый у дваццаті буйнейшых кампаніях расійскага рынку, а праз тры гады гэтая доля ўзрасла да 40 % і расце надалей. Паколькі склад «вялікай дваццаткі» змяніўся вельмі мала, гэтае павелічэнне адлюстроўвае працэс набыцця ўласнасці дзяржавай, а не змены ў кошце акцый на біржы. Насамрэч з верасня 2004 г., калі фірма «Канока Філіпс» набыла ва ўрада 7,6 % акцый «Лукойла», да кастрычніка 2006 г., калі абавязцілі пра зліццё алюмініевых гігантаў «Русал» і «Суал» (здзелка коштам 30 мільярдаў долараў), ніводзін значны прамысловы ці фінансавы актыў у Расіі не перайшоў у рукі новага прыватнага ўладальніка: усе буйныя змены ў правах уласнасці адбываліся з удзелам дзяржавы ці кантролюваных дзяржавай кампаній.

Рост дзяржаўнага ўдзелу, вядома, найбольш выявіўся ў энергетычнай сферы. У 2003 г. на долю кантролюваных дзяржавай кампаній выпадала каля 16 % агульнай вытворчасці ў гэтай галіне. У пачатку 2007 г. доля перавысіла 40 % і працяг-

¹ Погляды, выказаныя ў гэтым раздзеле, належаць аўтару і неабязвязкова адлюстроўваюць пазіцыю Арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця (АЭСР) ці яе дзяржаў-членаў.

² Ведомости. 13 лютага 2007.

вала расці³. Аднак, як паказвае згаданая табліца, павелічэнне ўдзелу дзяржавы захапіла шматлікія сектары эканомікі, многія з іх цяжка назваць «стратэгічнымі», нават калі трактаваць паняцце «стратэгічны сектар» у шырокім сэнсе. З гледзішча расійскіх палітычных сіл, набыццё кантролю над медыямі з'яўляецца, магчыма, найбольш трывожным, паколькі тут паўстае непакой за будучыню дэмакратычных свабод у Расіі.

Падставы, што падштурхнулі дзяржаву ці кампаніі, кантраліянцыя дзяржавай, пашырыць свае валоданні, называлі самыя розныя. Дзяржава ўмешвалася, рэагуючы і на адчувальныя правалы кампаній на рынку (выпадак з проблемным «АвтоВАЗам» ці з ваенным авіябудаўніцтвам), і на рынкавы поспех («Юкос»). Хоць урад ініцыяваў ці падтрымаў некаторыя з названых кроکаў, трактуючы іх як частку ўласнай прымескай палітыкі, за гэтymі крокамі часта стаялі заможныя дзяржаўныя кампаніі. Часам яны дзеянічалі ў процівагу адчайным пярэчанням некаторых вядучых міністраў, але, падобна, мелі не-галосную падтрымку чыноўнікаў з презідэнцкай адміністрацыі.

Судовая і палітычная атака на нафтавую кампанію «Юкос» была, вядома, найбольш відочным і спрэчным знакам пераходу да пашырэння дзяржаўнага кантролю. Экспрапрыяцыя актываў «Юкоса» праз серыю аукцыёнаў дзеля кампенсавання падатковых запазычанасцей «банкрута» і разліку з крэдыторамі да сённяшняга дня застаецца самым яскравым выпадкам рэнацыяналізацыі. Тым не менш, справа «Юкоса» застаецца унікальнай паводле просталінейнасці экспрапрыяцыі праз судовыя органы. Ніводная кампанія дагэтуль не знаходзілася пад уцікам, падобным таму, які перажыла кампанія «Юкос», і іншыя набыцці дзяржавай рынкавых актываў супраджаліся прынамсі ўявай звычайных камерцыйных трансакцый. Аднак наўрад ці можна сцвярджаць, што дзяржава заплаціла за свае новыя набыткі сапраўдныя рынкавыя цэны: многія з фірм, пазначаных у табліцы, змянілі ўладальніка пасля ўцісу, які ўсё большаў, з боку кантрольных і судовых органаў. Многія з удзельнікаў сахалінскіх нафтавых і газавых кансорцыумаў патрапілі пад ўціск перад продажамі сваіх акций «Газпрома» і «Роснефты», тое самае было і з уладальнікамі «Тамбейнефтегаза», «Нортгаза», «Новотека» і «Russia Petroleum» (спіс можна доўжыць). У выпадку з «АвтоВАЗ» пераход правоў уласнасці адбыўся такім чынам, што ў нейкім фармальным акце куплі-продажу нават не было неабходнасці. Такім чынам, хоць метады, ужытыя для пераводу актываў у дзяржаўную ўласнасць, былі ў цэлым больш цывілізаванымі, чым тактыка раздушэння, ужытая супраць «Юкоса», у іх часта змяшчалася доля прымусу, наўрад ці сумяшчальная з павагай да правоў уласнасці. Тому метады, ужытыя дзяржавай для набыцця ўласнасці, выклікаюць трывогу гэтак сама, як і факт павелічэння дзяржаўнага ўдзелу на рынку.

Памылкова было б успрымаць гэтую разбудову дзяржавы як працэс, які адбываецца паводле нейкага загадзя распрацаванага плану — падобна, розныя гру-

**Некалі
збанкруставаная
расійская
дзяржава цяпер
мае і гроши,
і дастаткова сіл,
каб набыць тое,
што яна хоча.**

поўкі пераследуюць розныя мэты і часта канкуруюць міжсобу. Аднак працэс не адбываецца і хаатычным, стыхійным чынам: з аднаго боку, відавочна існуе адмысловы падыход да рэурсавых сектараў, якія выклікаюць асаблівую ўвагу, з другога боку — агульны кантэкст спрыяе дзяржаўнай экспансіі ўвогуле. Некалі збанкрутаваная расійская дзяржава цяпер мае і гроши, і дастаткова сіл, каб набыць тое, што яна хоча. Прыватныя ўладальнікі не папулярныя: грамадская думка зазвычай ставіць пад сумнеў іхню легітымнасць, што ператварае іх у зручныя аб'екты для афіцыйнага ціску⁴. Больш за тое, улады ў Расіі, заклапочаныя амбітнымі планамі хуткага развіцця, усё менш жадаюць скарыстоўваць з ускосных метадаў кіравання эканомікай — такіх, як усталеванне правіл гульні, і не жадаюць сутыкацца з няпэўнасцямі, непазбежнымі ў выпадку расшэння, уласцівых рынковай эканоміцы. Палітыкам, якія спяшаюцца, здаецца, што прамое ўмяшанне дае больш (уяўнага) кантролю над вынікамі, надзяляе іх упэўненасцю, якой не даюць спадзяванні на рынак. Усё гэта ў рамках прасторы, дзе вялікая колькасць дзяржаўных актараў валодае сродкамі, стварае матывацыю і магчымасці для пашырэння дзяржаўнага кантролю на важныя прамысловыя і фінансавыя актывы.

РАСІЙСКАЯ СТРУКТУРА ПРАМЫСЛОВАСЦІ І ДЗЯРЖАҮНЫ КАНТРОЛЬ

За ўсімі вышэйназванымі фактарамі хаваецца структура прамысловасці, якую Расія ўспадкавала ад Савецкага Саюза. Там, дзе назіраецца структурны перакос у прадукцыі/экспарце (а ў Расіі ён існуе), характар вядучага сектара, або шэрагу сектараў, можа вызначыць палітычную эканоміку краіны, асабліва калі дзяржаўная інстытуты адносна слабыя. Такім чынам, палітыка дзяржаўнага кантролю над маёmacцю знаходзіцца пад уплывам галіновых характарыстык не толькі ў здабычы мінеральных рэурсаў, але і ў большай частцы яе цяжкай прамысловасці.

Праблему можна коратка вызначыць наступным чынам: у расійскай прамысловай прадукцыі незвычайна вялікую долю займаюць капиталамістыя галіны, якія характарызуюцца высокай ступенню спецыфічнасці актываў⁵ і значнымі эффектамі маштабу. У такіх сектарах, як правіла, усталёўваюцца вельмі высокія бар'еры для ўваходу і выхаду; звычайна іх апаноўвае невялікая колькасць буйных кампаній. Гэта стварае дзве палітычныя праблемы, якія могуць надзвычай-

³ Гэтыя парадкі заснаваныя на паказчыках вытворчасці 2003 г.; відавочна, розніца ў прыросце вытворчасці ў 2004—2005 г. у пэўнай ступені змяніла долі асобных кампаній у агульнім прадукце.

⁴ Частковая адказнасць за гэтую нелегітимнасць кладзецца на ўлады. Новыя прыватныя ўладальнікі ў Расіі ніколі не карысталіся папулярнасцю дзеля хаатычных і часта крыміналізаваных працэсаў прыватызацыі ў 1990-я гг.; аднак у апошнія гады ўлады хутчэй сеялі недавер да прыватызацыі, чым пацвярджалі яе легітимнасць, таму пытанне «разліку за 1990-я» засталося на парадку дня.

⁵ Іншымі словамі, актывы, накіраваныя на канкрэтныя мэты, моцна абясцэньяюцца, калі перанакроўваюцца на іншыя мэты; у любым выпадку, іх перамяшчэнне капітуе вельмі дорага і можа аказацца немагчымым.

на абвастрыцца ў выпадку слабасці дзяржавы. Па-першае, нехта мусіць валодаць гэтымі кампаніямі. Па-другое, незалежна ад таго, хто імі валодае, гэтыя кампаніі, хутчэй за ёсё, будуць вельмі патрабавальныя да дзяржавы: іх памер азначае, што яны набудуць палітычную магутнасць, а спецыфічнасць актываў надае ім неразваротлівасць — пры змене абставінаў ім будзе цяжка адаптавацца да новых правілаў. Таму яны настойваюць, каб урад прыстасоўваў сваю палітыку да іх патрэбаў. У дачыненні да гэткіх кампаній слабыя дзяржавы часта лічаць дзяржаўную ўласнасць прысягальнай, паколькі адчуваюць пагрозу з боку прыватных уладальнікаў — ці то замежных, ці то айчынных. Калі здольнасці дзяржавы да адміністравання, здабычы мінеральнай сырарынны і рэгулявання абмераваныя, то дзяржаўныя лідэры апасаюцца эксплуатацыі сваіх багаццяў прыватнымі ўладальнікамі, якімі ім цяжка будзе кіраваць. Палітычныя лідэры могуць таксама апасацца «захопу дзяржавы». Больш за тое, калі палітычнае жыццё ў пэўнай дзяржаве недастаткова здаровае, канфлікты паміж айчыннымі прыватнымі ўладальнікамі могуць аказацца цяжкімі для развязання і нават дэстабілізація агульную сітуацыю ў краіне: варта ўспомніць «войну кампраматаў» у Расіі, каб зразумець, што апасення расійскіх лідэраў не дарэмныя. Нарэшце, эліты, якія дбаюць пра свой суверэнітэт, могуць разглядаць замежнае панаванне ў асноўных сектарах эканомікі як палітычна непрымальнае, асабліва калі ідзецца аб мінеральных рэсурсах. Становіцца ясна, што, калі замежных уласнікаў адштурхоўваюць, а ў айчынных прыватных фірмах бачаць небяспеку, то дзяржаўная ўласнасць застаецца адзіным магчымым рагшэннем.

Калі гаварыць вельмі коратка, то нешта падобнае адбылося ў Расіі. Улічваючы яе прымесловую структуру, Расія, напэуна, зазнала б высокі ўзровень канцэнтрацыі ўласнасці на прымесловыя актывы пры любой сітуацыі, але гэтая канцэнтрацыя выявілася надзвычай высокай у пачатку 2000-х гг., што стала вынікам працэсаў прыхватызацыі (flawed privatization) 1990-х. Яны былі арганізаваныя такім чынам, каб выключыць замежнікаў і каб найбольш каштоўныя прымесловыя актывы краіны перайшлі ў рукі невялікай колькасці вельмі добра звязаных міжсобку бізнесменаў. Такім чынам, дзяржава сутыкнулася з патрэбай кіраваць эканомікай, апанаванай купкай адносна вялікіх прыватных кампаній — чые ўладальнікі да таго ж дэманстравалі жаданне ўмешвацца ў выбарчыя пытанні ды кіраваць дзяржавай, каб прасоўваць уласныя інтэрэсы. Як судовая сістэма, так і адміністрацыйныя ды рэгуляцыйныя магчымасці ў Расіі былі і застаюцца слабымі. Таму з'явілася лёгка вытлумачальная спакуса скарыстаць з прамога кантролю, а не з пагадненнем, рэгулявання і падаткаўкладання. У расійскім выпадку гэтая спакуса была асабліва моцная з той прычыны, што, незважаючы на яе іншыя слабасці, расійская дзяржава валодае істотнымі сродкамі прымусу, непрапарцыйна вялікімі адносна ўсіх яе іншых патэнцыялаў⁶.

⁶ Нацыяналізацыя — не адзіная мэта, для якой яны ўжываюцца. Часта прыватныя кампаніі «добраахвотна» займаюцца сацыяльнай значымі праектамі ці інвестыцыямі ў інфраструктуру на загад уладаў. Ідзецца аб «карпаратыўнай сацыяльнай адказнасці» з пазіцыі сілы.

РЭНАЦЫЯНАЛІЗАЦЫЯ НАФТАВАГА СЕКТАРУ: ВЯРТАННЕ ДА «САСТАРЭЛЫХ ДАМОЎЛЕНАСЦЯЎ»?

Вышэйпададзеная аргументы асабліва актуальныя ў сектарах эканомікі, звязаных з мінеральныімі рэурсамі, перадусім нафтай. Большасць галоўных нафтаздабывальных краін маюць дамінаваныя дзяржавай прадпрыемствы, што тычыцца (хоць і ў меншай ступені) многіх іншых здабытчыкаў мінеральных рэурсаў. Насамрэч, да 2003 г. Расія была адзіным у свеце буйным экспарцёрам нафты, дзе квітнела прыватная нафтаздабыча. Першасная роля прыватнага сектару была аномаліяй, таму можна было б сцвярджаць, што Расія проста пераняла міжнародныя нормы⁷.

**Да 2003 г. Расія
была адзіным
у свеце буйным
экспарцёрам
нафты,
дзе квітнела
прыватная
нафтаздабыча.**

Калі мы спытаемся, чаму галоўныя сектары мінеральных рэурсаў ва ўсім свеце часцей за ёсё трапляюць пад кантроль дзяржавы, то да абмеркаваных вышэй фактараў варта далучыць яшчэ як мінімум два. Па-першае, амаль паўсяль у свеце дзяржава валодае нетрамі; калі прыватныя кампаніі далучаюцца да здабычы прыродных рэурсаў, яны мусіць дзейнічаць як давераныя асобы дзяржавы, а не як уладальнікі рэурсаў. Таму кантракты павінны быць вельмі добра распрацаваныя, а іх выкананне мусіць знаходзіцца пад пільным наглядам, каб страты даверанай асобы былі зведзеныя да мінімуму, а маёмысныя права дзяржавы не былі парушаныя. Чым

больш складаныя ў тэхнічным плане з'яўляюцца ўмовы здабычы рэурсаў, тым цяжэй адсачыць акуратнае выкананне кантрактаў. Па-другое, палітыкі схіляюцца да того, каб распарааджацца рэнтай ад рэурсаў як мага вальней, асабліва ў грамадствах, дзе дэмакратычная справаздачнасць ніzkая. Атрыманне рэурсных рэнт ад прыватных агентаў праз заключэнне кантрактаў і падаткаабкладанне можа быць больш эфектыўнай справай, чым прамы кантроль. Але ў першым выпадку працы з дзяржаўным прадпрыемствам, чые грашовыя плыні і інвестыцыйныя планы могуць быць змененыя для палітычнага выйгрышу ці асабістага ўзбагачэння. Калі палітыкі жадаюць максімізаваць свае магчымасці для прысваення рэнт ці перадачы іх сваім фаварытам, то, вядома, аддадуць перавагу непразрыстасці.

У такіх абставінах нацыяналізацыя выглядае простым рашэннем. Увядзенне прамога кантролю палягчае дзяржаўным элітам прысваенне і размеркаванне рэурсных рэнт, а кіраваць дзяржаўнай кампаніяй можа быць — ці можа здавацца — больш лёгкай справай, чым спрабаваць ажыццяўляць кантроль над

⁷ Як я пісаў у іншай працы, прыватнае дамінаванне ў нафтавым сектары было адхіленнем, але ў эканамічным сэнсе — *станоўчым* адхіленнем. Палітыку рэнацыяналізацыі вялікай часткі нафтавай прамысловасці можна зразумець, аднак наўрад ці ўхваліць.

магутнымі прыватнымі гульцамі. Карацей, слабасць дзяржаўных інстытутаў падштурхоўвае кіраўнікоў выбіраць рашэнне, якое насоўваецца, нават калі яно не аптымальнае — у дадзеным выпадку такім рашэннем з'яўляеца пераход да прамога кантролю і прымусу замест узгадненняў, рэгулявання і падаткаабкладання. У сваю чаргу, прынятая рашэнні ствараюць перашкоды для ўдасканалення дзяржаўных інстытутаў, паколькі няякасныя рашэнні часта дапамагаюць захаваць тыя самыя слабасці, што спарадзілі патрэбу ў такіх рашэннях. Можна ўгледзець іронію ў tym, што інстытуцыйныя слабасці, якія падштурхоўваюць палітыкаў да прамога кантролю, таксама падрываюць здольнасць дзяржавы да добрага кіравання ўласнымі кампаніямі. У слабым інстытуцыйным асяроддзі стварэнне буйных дзяржаўных кампаній асацыюеца з непразыстасцю, высокім узроўнем карупцыі і прысабечваннем рэнты інсайдэрамі, перад якімі паўстае спакуса кіраваць кампаніяй дзеля ўласнага ўзбагачэння. Развіццё гэткіх кампаній азначае і супраціў павелічэнню празрыстасці і падсправаздачнасці.

Гэтыя развагі наводзяць на думку, што патрэбу ў тлумачэннях мае не рэнацыяналізацыя сярэдзіны 2000-х, а палітыка прыватызацыі ў 1990-я. Сапраўднай загадкай можа быць разбудова прыватнай нафтаздабычы ў Расіі. Падзеі таго часу ў прыпыпе добра вядомыя, і іх можна коратка рэзюмаваць наступным чынам: палітычна ўразлівы рэжым саступіў уціску з боку магутных рэгіональных, прамысловых і фінансавых груповак, зацікаўленых у перадзеле і прыватызацыі нафтавай індустрыі. У замен рэжым атрымаў нагвалт патрэбную палітычную падтрымку ў сваёй краіне. Гэткае звышкароткае тлумачэнне з двух сказаў паказвае і на некаторыя прычыны змены курсу ў пачатку 2000-х гг.

Каб зразумець тое, што здарылася, можа быць карысным зварот да гісторыі ранейшага пакалення нафтаздабываальных краін. Да 1960-х гг. купка міжнародных нафтавых кампаній дамінавала на рынку, а нафтаздабываальным краінам даводзілася, як правіла, згаджацца з вялікай доліяй замежнага ўладання і кантролю над сваімі рэсурсамі. Патрэба нафтаздабываальных краін у прыцягненні шырокамаштабных інвестыцый давала нафтавым кампаніям вялізныя права ў сферы падаткаабкладання, рэгуляцыйнай палітыкі, гэтаксама як і ў пытаннях дзяржаўнага будаўніцтва. З часам, аднак, першапачатковая дамоўленасці паміж нафтавымі кампаніямі і ўрадамі, якія іх прымалі ў сябе, «састарэлі», бо вырас уплыў мясцовых эліт. Гэта стала вынікам росту кампетэнтнасці дзяржаўнай адміністрацыі і з'яўлення драбнейшых канкурэнтаў міжнародных актараў — канкурантаў, якія гатовыя былі саступіць большую долю даходаў і дапусціць большы кантроль над сабою з боку ўрадаў, абы захапіць месца на рынку ў сваіх буйнейшых супернікаў. Урады таксама скарысталіся з уздыму заходніх кампаній у сферы паслуг для здабычы нафты, якія працавалі тэхналогіі, даступныя датуль адно найбуйнейшым фірмам. У гэтых абставінах краіны трэцяга свету аказаліся здольныя да заключэння больш выгадных контрактаў з замежнымі інвестарамі, а ў шматлікіх выпадках — проста нацыяналізавалі свой нафтавы сектар. Капіталаёмістая сутнасць рынку нафтаздабычы, безумоўна, дапамагла ім, бо плата за

выход, калі дзяржавы пачалі перагледжаць ранейшыя ўмовы, аказалася высокая⁸.

Няцяжка бачыць у сённяшній Расіі элементы перагляду «састарэлых дамоўленасцей». У 1990-я вельмі слабы рэжым рабіў такія саступкі інвестарам, якіх пры іншых акалічнасцях, напэуна, не дапускаў бы. Гэтыя саступкі сталі менш прыемнымі, калі цэны на нафту выраслі, а здольнасці дзяржавы да здабычы і да прымусу павысіліся. Не варта тут забывацца і на нафтавы бум: выгада ўраду ад здзелкі з інвестарамі аказваецца меншая, калі інвестыцыі выяўляюцца больш прыбытковымі, чым чакалася. Радыкальны рост цаны на нафту прывёў дамоўленасці на мяжу разрыву — і рызыка такога разрыву існавала б нават пры адсутнасці палітычнага канфлікту, які прывёў да канфрантацыі дзяржавы з кампаніяй «Юкос» у 2003 г. Напору, які наноў набыў расійскі ўрад, не трэба дзівіцца. Вудраф указвае на больш агульную проблему (самаўпэўненасць ураду — толькі адна з яе праяваў): калі інстытуты застаюцца адносна слабымі і знаходзяцца ў стане трансфармацыі, раптоўны скакок вартасці актываў можа ўскладніць стабілізацыю/захаванне правоў уласнасці⁹. Чым большае ў агрэсіўна настроеных актараў жаданне захапіць актывы, тым мажнейшы мусіць быць рэжыму правоў уласнасці. Драматычныя скакі ў вартасці актываў павялічваюць гэтае жаданне, падштурхоўваючы агентаў да больш пільнага пошуку пралазаў ці простага ігноравання прававых ці інстытуцыйных працэдур захавання ўласнасці.

РАЗМЕРКАВАННЕ АКТЫВАЎ І НОВЫ ПАЛІТЫЧНЫ ЛАД

Гэтыя аргументы аб эканамічнай структуры і састарэлых здзелках ні ў якім разе не азначаюць, што такія фактары, як ідэалогія, міжкланавыя разборкі, гепалітычныя разлікі ці памкненні да прысваення рэнты не з'яўляюцца важнымі. Наадварот, іх уздзеянне ясна прасочваецца ў расійскім выпадку. Паstryрэнне дзяржаўной уласнасці і кантролю ў час другога презідэнцкага тэрміну Уладзіміра Пуціна адбывалася на фоне размеркавання Крамлём камерцыйных і падатковых выгадаў для ўзнагароджання сваіх прыхільнікаў. Перамены ў эканамічнай палітыцы з 2003 г., выглядае, цесна звязаныя з будаўніцтвам рэжыму даміноўнай партыі («Адзінай Расіі»):

⁸ Сцвярджаецца, што дамоўленасці паміж дзяржавамі і транснацыянальнымі карпарацыямі ў сферы лёгкай прамысловасці значна менш паддаюцца перагляду, у вялікай ступені праз тое, што інвестыцыі ў гэтых сектары звычайна меншыя, больш мабільныя і цесна звязаныя са спецыфічнымі карпаратыўнымі перавагамі, заснаванымі на ведах (Eden, L., S. Lenway and D. A. Schuler. From the Obsolescing Bargain to the Political Bargaining Model // Bush School Working Paper No. 403, Texas A&M University. January 2004. Документ даступны на: http://bush.tamu.edu/research/working_papers/_leden/Eden-Lenway-Schuler-FINAL-GBS.pdf. Р. 6).

⁹ Вудрафф Д. Когда нельзя, но очень хочется: корни нестабильности собственности в России // Harvard University, 21 June 2005. Тэкст даступны на: http://personal.lse.ac.uk/woodruff/_private/materials/kogdanelzia.pdf.

Хоць большая частка нарматыўных актаў, прынятых у Думе, была скіраваная на цэнтралізацыю ўлады... на загад прэзідэнта Дума таксама заснавала шэраг новых дзяржаўных карпарацый, сацыяльных праграм і дзяржаўных інвестыцыйных фондаў. Гэтыя новыя арганізацыі адкрываюць істотныя магчымасці для дзяржаўных чыноўнікаў, дэпутатаў Думы і партыйных функцыяnerаў, якія забяспечваюцца пасадамі і даходамі. Насамрэч, парламент заключыў з прэзідэнтам вялікі гешэфт, дэлегаваўшы Пуціну права на сама-ўладдзе ўзамен на безліч выгад патранажнага харектару для эліты¹⁰.

Менавіта тут можна ўбачыць палітычныя сувязі паміж пашырэннем дзяржаўнай уласнасці і больш агульным працэсам пераасэнсавання эканамічнай ролі дзяржавы. Стварэнне вялікай колькасці новых дзяржаўных прадпрыемстваў ды іншых «інстытутаў развіцця», так званых «прыярытэтных нацыянальных праектаў», мноства заходаў дзеля размеркавання даходаў у другі тэрмін прэзідэнцтва Пуціна паслужылі, якія б ні былі іншыя іх эфекты, далейшаму развіццю патэнцыйных патранажных рэурсаў, прыдатных для ўзмацнення гегемоніі «Адзінай Расіі». Карацей кажучы, нядайня тэндэнцыі эканамічнай палітыкі цудоўна ўпісваюцца ў эвалюцыю самога рэжыму.

Важна падкрэсліць, што харектар палітычнага кіраўніцтва мае не абы-якое значэнне. Інстытуцыйныя слабасці не вызначаюць выбар курсу ў Расіі ці дзенебудзь яшчэ, але структуруюць выбар рашэнняў, з якім сутыкаюцца палітыкі. Магчымасці адстойвання прыватных/групавых інтарэсаў, геапалітычных амбіций ці ідэалагічных візій шляхам прыватызацыі (дэ-факта ці дэ-юре) у вялікай ступені абумоўліваюцца наяўнымі структурнымі рысамі. У сваю чаргу гэта значыць, што нядайняе пашырэнне дзяржаўнага кантролю ў «стратэгічных» сектарах расійскай эканомікі не хутка зменіцца звужэннем. Палітычная кан'юнктура можа хутка мяняцца, але змены ў структуры расійскай эканомікі будуць больш павольнымі. Таму неразумна чакаць развароту ў Расіі пасля выбарчага цыклу 2007—2008 гг.: тым, хто вераць, што пераемнік Пуціна распачне новую хвалю шырокамаштабнай прыватызацыі, бо эліта пастараецца «набіць кішэні», давядзецца расчараўвацца. Насамрэч, у месяцы, што папярэднічалі ўзыходу Дзмітрыя Мядзведзева на прэзідэнцкае месца, назіралася ўзмацненне дзяржаўнага кантролю над актывамі ў некаторых галінах. Найбольш прыкметнай была выключна амбітная спроба экспансіі наваўтворанай дзяржаўнай кампаніі «Расійская тэхнологія». У прынцыпе, яна была створаная, каб дапамагчы прыцягненню інвестыцый у праблемны расійскі «хай-тэк». Аднак яе місія стала менш ясная з тым, як пашыраліся яе амбіцыі, і ў пачатку 2008 г. кампанія набыла (ці знаходзілася ў працэсе набыцця) актывы ў самых розных сферах, ад пасажырскіх перавозак да вытворчасці вагонаў для перавозкі медзі з радовішчаў. Паводле некаторых

¹⁰ Remington, T. F. Patronage and the Party of Power: President-Parliament Relations under Vladimir Putin // Europe-Asia Studies. 2008. Vol. 60. P. 11.

звестак, у снежні 2007 г. кампанія падала ва ўрад спіс з не менш як 250 дзяржаўных актываў, якія яна хацела б мець у сваім партфелі — гэты крок быў успрынты як частка бойкі эліты за рэсурсы перад заменай Пуціна на іншага прэзідэнта.

НАСТУПСТВЫ ПАШЫРЭННЯ ДЗЯРЖАЎНАГА КАНТРОЛЮ ДЛЯ ЭКАНАМІЧНАГА РОСТУ

Вялікая верагоднасць таго, што тэндэнцыя да пашырэння дзяржаўнага кантролю захаваецца, прымушае наноў задумашца, чым гэтая тэндэнцыя абернецца ў плане эфектыўнасці закранутых ёю сектараў. З эканамічнага гледзішча, пашырэнне ролі дзяржавы ў эканоміцы з 2004 г. трэба разглядаць як адмоўную з'яву. Безліч даследаванняў пацвярджаюць, што прыватныя кампаніі зазвычай дасягаюць лепшых вынікаў, чым дзяржаўныя ці прадпрыемствы з адначасовым удзелам дзяржаўнага і прыватнага капіталу, асабліва ў сектарах з сумленнай канкуренцыяй. Мала прычын лічыць, што Расія будзе выніяткам з гэтага правіла. Надварот, пасрэдныя дасягненні расійскага ўрада, калі ён бярэцца валодаць і кіраваць прадпрыемствамі, лішні раз даказваюць, што дзяржава — выключна неэфектыўны кіраунік. Такім чынам, варта не проста процістаўляць абстрактную дзяржаву абстрактнаму прыватнаму ўладальніку, а абмяркоўваць здольнасці расійскай дзяржавы кіраваць буйнымі прадпрыемствамі ў тэхнічна складаных галінах, беручы пад увагу і інстытуцыйныя слабасці дзяржавы.

Шэраг праблем ужо выйшаў на паверхню. Па-першае, прыняцце рашэнняў у тых сектарах, дзе дзяржава праявіла асобую актыўнасць, часта характарызуецца адтэрміноўкамі і рэзкімі зменамі курсу; прыярытэт часта надаецца меркаванням некамерцыйнага характару. Нідзе гэтага не відаць лепш, чым у нафтавым сектары: улады адклалі рэфармаванне заканадаўства аб нетрах на гады і выкарыстоўваюць хібы цяперашняга ліцэнзійнага рэжыму для ціску на галіновыя прадпрыемствы. Нават быццам бы канчатковыя рашэнні, такія як зліцё «Газпрома» і «Роснефти», пра якое шмат гаварылася, могуць быць адмененыя амаль без папярэджанняў. Няма дзіва, што супярэчнасці і адтэрміноўкі, уласцівія працэсу прыняцця ўрадавых рашэнняў у большасці сфер, закранаюць і карпаратыўную палітыку прадпрыемстваў, якія кантралююцца дзяржавай. Гэтая з'ява не толькі замінае працы дзяржаўных прадпрыемстваў, але і стварае праблемы для прыватных фірмаў, што яшчэ дзейнічаюць у названых сектарах. У прыватнасці, праца прыватных нафтавых і газавых кампаній была падарваная экспансіяй дзяржавы, якая прымусіла задумашца пра захаванне на рынку хоць якой канкурэнцыі ў будучыні.

Па-другое, існуючыя ў краіне вялізныя дзяржаўныя прадпрыемствы наўрад ці служаць прыкладамі добра адладжанага карпаратыўнага кіравання. Нядаўні вопыт паказаў, што пашырэнне дзяржаўнай маёмы ў канчаецца горшымі вынікамі для прадпрыемстваў, якія трапляюць пад крыло дзяржавы. Увогуле, расійскія дзяржаўныя прадпрыемствы працуюць перадусім на дабрабыт карпаратыўных інсайдэраў і іх патронаў у дзяржаўнай адміністрацыі. Як правіла, гэтыя прад-

прыемствы ў фінансавым плане вельмі непразрыстыя (многія аглядальнікі адзначалі іх нежаданне даваць справаздачы), што ператварае іх у прывабныя крыніцы фінансавання нефармальных палітычных ці адміністрацыйных захадаў, якія ўлады з розных прычын жадаюць правесці па-за бюджэтам. Аднак атрыманне адміністрацыйнай рэнты і злоўжыванне службовым становішчам — толькі частка праблемы: нават калі б усе ўдзельнікі працэсу паводзіліся сумленна, сістэма карпаратыўнага кіравання, прыдуманая для буйных расійскіх дзяржаўных прадпрыемстваў, прадэманстравала б, што імі нельга кіраваць эфектыўна. «Дырэктыўная» сістэма ўзгаднення пазіцый, якія выкказваюцца прадстаўнікамі дзяржавы на дырэктарскіх сходах, з'яўляецца грувасткай і нярэдка прыводзіць да таго, што рашэнні папросту даводзіцца адкладаць на святое ніколі — дзяржаўныя ўстановы, уцягнутыя ў працэс узгадненняў, ня здольныя выпрацаваць агульныя пазіцыі дастаткова хутка. Больш за тое, у саветах дырэктараў дзяржаўных прадпрыемстваў дамінуюць урадавыя прызначэнцы, многія з іх насамрэч не разумеюць ролі савета ці проста не разбіраюцца ў бізнесе, не маючы часу і жадання заглыбляцца ў праблемы. Хоць абрани прэзідэнтам РФ Дз. Мядзведзеў заявіў, што гэтая сітуацыя павінна змяніцца і што ў саветы дырэктараў дзяржаўных кампаній павінны быць уведзеныя менеджэры з прыватнага сектару, мала што сведчыць пра крокі ў гэтым кірунку, нават у выпадку з «Газпромам», які Мядзведзеў у свой час ачоліў. У кожным разе, сам факт прысутнасці прадстаўнікоў урада ў прадпрыемствах з адначасовым удзелам дзяржаўнага і прыватнага капіталу супярэчыць расійскаму заканадаўству аб прадпрыемствах, дзе сказана, што члены савета дырэктараў не павінны рэпрэзентаваць інтарэсаў нейкага канкрэтнага ўтрымальніка акцый. Усе дырэктары нясуць калектыўную і індывідуальную адказнасць перад усімі ўтрымальнікамі акцый. Сістэма ўрадавых прызначэнцаў яўна парушае гэтыя прынцыпы.

Трэцяя праблема, звязаная з вышэйзгаданымі, вынікае з тэндэнцыі прызнання прадстаўнікоў «профільных міністэрстваў» у саветы дырэктараў кампаній, што дзейнічаюць у тых самых сектарах, якія рэгулююць гэтыя міністэрствы. Гэта вядзе да змяшэння рэгулятыўных і камерцыйных функцый. Расійскі ўрад, далёкі ад размежавання інтарэсаў адміністрацыйнага кіравання нейкім сектарам і захавання ў ім маёмынных правоў, часта спалучае два віды функцый. Прамое ўмяшанне «профільных» міністэрстваў у кіраванне дзяржаўнымі прадпрыемствамі складае толькі вяршыню айсберга: часам дзяржава проста надае рэгулятыўныя функцыі дзяржаўным прадпрыемствам — такім, як «Газпром» і «Расійская чыгунка». Такім чынам, найбуйнейшае прадпрыемства ў нейкім сектары рынку атрымлівае магчымасць рэгуляваць дзейнасць сваіх канкурэнтаў, што непазбежна цягне канфлікты інтарэсаў.

На жаль, няясна, ці маюць зацікаўленыя асобы якія-небудзь матывы, каб выправіць яе недахопы. Вельмі многія з ігракоў, наадварот, маюць сур'ёзныя прычыны, каб не жадаць увядзення добрага карпаратыўнага кіравання ў дзяржаўных прадпрыемствах. Адным з найяскравейшых сведчанняў такога нежадання стала працяглае існаванне тысяч дзяржаўных унітарных прадпрыемстваў (ДУП).

Ідзецца аб дзяржаўных канцэрнах, якія нават не з'яўляюцца акцыянернымі таварыствамі. Форма ДУП задумвалася як пераходная — гэтыя прадпрыемствы меркавалася ператварыць або ў акцыянерныя таварыствы (звычайна гэтае ператварэнне разглядалася як прэлюдыя да прыватызацыі), або ў бюджетныя прадпрыемствы, якія дзейнічалі б як дзяржаўныя органы, будучы, адпаведна, аб'ектамі строгага фінансавага кантролю. Паколькі ДУП задумваліся як часовая з'ява, заканадаўчыя рамкі для іх дзейнасці ніколі не былі ясна акрэсленыя. Папраўкі ў расійскі закон 2002 г. трохі выправілі становішча, але заканадаўства ў цэлым застаецца праблематычным: маёмыя права рэгулююцца кепска, а маніторынг дзейнасці ДУП пакідае жадаць лепшага. Гэта ператварыла ДУП у папулярную арганізацыйную форму як для кіраўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў, так і для бюракратаў, пакліканых назіраць за імі: менеджэры ДУП і дзяржаўныя ўстановы, што назіраюць за канкрэтнымі ДУП, часта апантана супраціўляліся спробам акцыяниваць гэтыя прадпрыемствы. Нават калі акцыяниванне не вядзе да прыватызацыі, яно вымагае пэўнага ўзору праизвестасці і справаудачнасці, якога інсайдэры ДУП і іх патроны ў дзяржаўной адміністрацыі часта жадалі б пазбегнуць¹¹.

У залішне складаных структурах акцыянерных таварыстваў, што знаходзяцца ў дзяржаўной уласнасці, таксама прысутнічае жаданне зменшыць узровень праизвестасці і падправаудачнасці. Гэта дасягаецца шляхам пераводу актываў у даччыныя фірмы дзяржаўных прадпрыемстваў ці ў іх філіялы. Напрыклад, прадпрыемства «Роснефтегаз» было створана выключна для ўтрымання акцый, што належалі дзяржаве ў «Роснефты», прычым гэтыя акцыі меркавалася выкарыстаць для куплі дзяржавай доляў «Газпрома», якія знаходзіліся ва ўласнасці яго даччыных фірм. Калі крэдыты, вылучаныя для фінансавання здзелкі, былі выплачаныя, прадпрыемства «Роснефтегаз» меркавалася ліквідаваць, а актывы, якімі яно валодала ў «Роснефты» і «Газпроме», перадаць на дзяржаўны баланс. Насамрэч гэтага не здарылася, а факту далейшага існавання «Роснефтегаза» было дадзена тлумачэнне, маўляў, наяўнасць прадпрыемства дазваляе павялічыць «гнуткасць» у кіраванні названымі актывамі¹². Утрыманне гэтых акцый па-за дзяржаўным балансам значыць, што яны не трапляюць пад дзейнне заканадаўчых нормаў аб прыватызацыі; імі можна кіраваць (ці нават пазбавіцца ад іх) без асаблівых клопатаў. Даход ад гэтых акцый ці выручка ад іх продажу таксама

¹¹ Іронія заключаецца ў тым, што менеджэры, незалежна ад іх матывацыі, запікаўленыя ў супраціўленні акцыяниванню, бо прыбыткі ад яго пойдуць пераважна ўласнікам, а не дырэктарату. З гледзішча сумленнага, эфектыўнага і кампетэнтнага менеджэра, акцыяниванне абырнецца для яго значымі выдаткамі, а атрыманне выгады зусім не відавочнае: дадатковы кантроль і патраба ў справаудачах будуць «галаўным болем». Для менеджэраў, якія не валодаюць названымі якасцямі, акцыяниванне ўяўляе пагрозу, бо з'яўляецца рызыка, што выявіцца іх несумленнасцю, не-эфектыўнасцю ці некампетэнтнасцю.

¹² Ведомости. 24 і 27 ліпеня 2006, 28 снежня 2006.

акажуцца па-за дзеяннем нормаў заканадаўства аб бюджэце і прыватызацыі, якое прымянялася б у іншым выпалку. Больш за тое, топ-менеджэры буйных дзяржаўных кампаній часта істотна павялічваюць свае даходы, засядаючы ў саветах дырэктараў даччыных фірмаў¹³. Не трэба быць вялікім цынікам, каб убачыць, што інсайдэры зацікаўленыя працаўцаў у дзяржаўных прадпрыемствах. Крытыкі «Расійскіх тэхналогій» хутка адзначылі, што галавакружная экспансія фірмы ў пачатку 2008 г. праходзіла ў падобным рэчышчы: дзяржаўная карпарацыя структуравалася як гіганцкі холдынг, прычым тыя, хто кантроліруюць канцэрн, захавалі права свободна распараджацца даччынымі фірмамі і аблежавалі поле для рэальнага ўрадавага кантролю над уласнай дзейнасцю.

Тыя, хто спрабуе абараніць нядаўна акрэсленую тэндэнцыю да дзяржаўнага кантролю ў Расіі, часта паказваюць на хаатычны, нярэдка карумпаваны працэс прыватызацыі 1990-х гг. і заяўляюць, што рух назад быў больш ці менш непазбежны. Падзеі ў расійскай эканоміцы ад 2003 г. можна, вядома, уважаць за час тку шырэйшага працэсу выпраўлення быльых памылак і стварэння больш упрадкаванай, стабільнай сістэмы маёмасных адносін у Расіі. Аднак, улічваючы часта адкрытае маніпуляванне палітычнымі, прававымі і рэгуляцыйнымі рычагамі з 2003 г., нялёгка сцвярджаць, што рэнацыяналізацыя «стратэгічных прадпрыемстваў» у Расіі адбываецца больш празрыстым і сумленным чынам, чым самыя адыёзныя акты прыватызацыі папярэдняга дзесяцігоддзя. Больш за тое, якім бы ні быў непапулярным працэс прыватызацыі ў 1990-я і пачатку 2000-х, ён, бяспречна, спарадзіў рэальный эканамічныя выгады, што выявілася ў паскарэнні росту. Не факт, што хвала рэнацыяналізацыі ў 2004—2007 гг. прынесла якія б там ні было выгады звычайнім расійцам, і непадобна, што яна прыніске іх у будучыні. Хутчэй за ўсё, гэтая хвала выкліча маштабныя адміністрацыйныя злоўжыванні на фоне зніжэння эффектунасці і запаволення росту ў некаторых найбольш важных для Расіі эканамічных галінах.

¹³ Больш дэтальна выпадкі з «Газпромам» і «Расійскай чыгункай» апісаныя ў: Ведомости. 11 ліпеня 2007.

Табліца. Асноўныя набыткі дзяржавы (2004—2007)

Кампанія	Сектар	Дата	Механізм
«Гута-банк»	Банкаўскі	Жнівень 2004 г.	«Внешторгбанк» (ва ўласнасці дзяржавы) набыў 85,5 % акцый пры падтрымцы Цэнтрабанка РФ
«Мосэнерго»	Энергетычны	Лета-весень 2004 г.	«Газпром» павялічыў свой удзел да «блакуючага» ўзроўню (25 %+1 акцыя)
«Промстрайбанк», СПб	Банкаўскі	Верасень 2004 г.	«Внешторгбанк» набыў «блакуючы» пакет (25 %+1 акцыя)
«Атомстройэкспорт»	Будаўніцтва АЭС	Кастрычнік 2004 г.	«Газпромбанк», кантролювалі «Газпромам», купляе 54 % акцый
РАТ «Адзінная энергетычныя сістэмы»	Энергетычны	Весень 2004 г.	«Газпром» павышае сваю долю да 10,5 % акцый
Нафтаперапрацоўчы завод у г. Туапсе	Нафтаперапрацоўка	Снежань 2004 г.	«Роснефть» купляе 40 % у мінарыйтарных акцыянераў і атрымлівае поўны кантроль над заводам
«Юганскнефтегаз»	Нафта і газ	Снежань 2004 г.	«Роснефть» купляе 76,8 % акцый у фірмы ТАА «Байкалфинансгруп», што выйграла аукцыён, арганізаваны дзяржавай, па продажы акцый «Юганскнефтегаза» за даўгі па падатках
«Тамбейнефтегаз»	Нафта і газ	Май 2005 г.	«Газпромбанк» купляе 25 % акцый у «Новотека»
«Нортгаз»	Нафта і газ	Чэрвень 2005 г.	«Газпром» пасля судовай спрэчкі захоплівае кантроль (51 % акцый) над незалежным здабытчыкам газу
«Известия» (штодзённая газета), «Час пик» (штотыднёвік)	Медыя	Чэрвень-верасень 2005 г.	«Газпром-медыя» купляе кантрольны пакет акцый
«Газпром»	Нафта і газ	Ліпень 2005 г.	Дзяржаўнае прадпрыемства «Роснефтегаз» купляе 10,7 % акцый «Газпрома», пасля чаго непасрэдны ўдзел дзяржавы ў «Газпроме» сягае вышэй за 50 %
«Селькупнефтегаз»	Нафта і газ	Ліпень 2005 г.	«Роснефть» купляе 34 % акцый прадпрыемства ў «Новотека», незалежнага здабытчыка газу
«Сибнефть»	Нафта і газ	Кастрычнік 2005 г.	Дзяржаўны газавы манапаліст ААТ «Газпром» купляе 69,66 % акцый за 13,1 мільярдаў дол.

НАЗАД У БУДУЧЫНЮ?

«Верхнеченскнефтегаз»	Нафта і газ	Кастрычнік 2005 г.	«Роснефть» купляе 25,9 % акцый у холдынга «Інтэррос»
«АвтоВАЗ»	Аўтамабільны	Кастрычнік 2005 г.	Дзяржаўны экспарцёр зброі «Рособоронэкспорт» купляе 62 % акцый і прызначае новае кіраўніцтва
ОМЗ	Машынабудаўніцтва	Лістапад 2005 г.	«Газпромбанк» купляе 75 % акцый
Авіяцыйны завод у г. Улан-Удэ, Маскоўскі верталётны завод, Казанскі верталётны завод, Камаў-холдынг, «Росвертол», Маскоўскі машынабудаўнічы завод «Вперед», ААТ «СМПП»	Авіяцыя	2005	Дзяржаўнае абарончае прадпрыемства «Оборонпром» атрымлівае контроль над гэтымі прадпрыемствамі, фармуючы адзіны кантроліруючы дзяржавай холдынг вытворчасці верталётаў праз кансалідацыю акцый, ужо набытых дзяржавай, куплю і абмен дадатковых акцый
«Славая машыны»	Машынабудаўніцтва	Снежань 2005 г.	Энергетычны манапаліст «РАО ЕЭС» купляе 22,4 % акцый, і яго доля перавышае 25 %. Яшчэ 30,4 % акцый ён набывае да канца 2007 г.
«Удмуртнефть»	Нафта	Чэрвень 2006 г.	«Роснефть» купляе 51 % у «Синопека» пасля таго, як апошні купляе 96,7 % у ТНК-ВР за 3,5 мільярды дол. (па ацэнках)
«Сибнефтьгаз»	Газ	Чэрвень 2006 г.	«Газпромбанк» купляе 51 % акцый у «Ітэры»
«Новотек»	Газ	Чэрвень-ліпень 2006 г.	«Газпром» купляе 19,9 % акцый за суму, якая, верагодна, перавышае 2 мільярды дол.
ВСМПО-Ависма	Тытан	Верасень 2006 г.	Дзяржаўны канцэрн па экспарту зброі «Рособоронэкспорт» купляе 41 % акцый за невядомую суму
«Комсомольская правда»	Медыя	Лістапад 2006 г.	«Газпром-медыя» купляе папулярную штодзённую газету
Ямал СПГ	Газ	Лістапад 2006 г.	«Газпромінвест» і «Газпромінвест-холдинг» купляюць 25,1 % і 74,9 % акцый, забяспечваючы поўны контроль над Паўднёватамбейскім радовішчам кандэнсаванага газу
Сахалін-2 ПСА	Нафта і газ	Снежань 2006 — красавік 2007 г.	Паводле пагаднення ў снежні 2006 г., «Газпром» у красавіку 2007 г. плаціць 7,45 мільярды дол. фірмам «Шэл», «Міцу» і «Міцубішы» за 50 % + 1 акцыю ў гэтым праекте

УЛЬЯМ ТОМПСАН

Былые актизы «Юкоса»	Нафта і інш.	Сакавік-ліпень 2007 г.	«Роснефть» і «Газпром» выйграюць акцыёны аў банкротстве і атрымліваюць акцыі «Томскнефти», «ВСНК», «Самаранефтегаза», «Юкос-Ладоги», «Белгороднефтепродукта», «Брянскнефтэ- продукта», «Воронежнефтепродукта», «Липецкнефтепродукта», «Орелнефтэ- продукта», «Пензанефтепродукта», «Тамбовнефтепродукта», «Ульяновскнеф- тепродукта», «У-Твэ́рь», «Юкос-Петролеум», «Авиатерминала», «Юкос Авиации» і «Юнітекса»
«Russia Petroleum»	Газ	Чэрвень 2007 г.	«Газпром» купляе 62,9 % акцый у ТНК-ВР за 800 мільёнаў дол. (па ацэнках)
«ЗІО-Подольск»	Машынабудаў- ніцтва	Верасень 2007 г.	78,6 % акцый набытыя фірмай «ЭМАльянс-Атом», дзе дзяржаўны «Атомэнергомаш» утрымлівае большасць акцый
«Северная Тайга Нефтегаз»	Нафта і газ	Кастрычнік 2007 г.	«Газпром Нефть» павялічвае долю ў сумесным прадпрыемстве з фірмай «Шэурон» з 30 % да 75 %
«Уральское золото»	Золата і малібдэн	Кастрычнік 2007 г.	«ВСМПО-Ависма» купляе 33 % акцый у фірмы «УМГК» з яўным намерам у далейшым набыць контрольны пакет

Заўвага: У табліцы не ўлічаныя набыткі дзяржаўнымі прадпрыемствамі замежных актываў.

Крыніца: Арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця, паводле розных крыніц.

Пераклаў з англійскай Вольф Рубінчык паводле: William Tompson. Back to the Future? Thoughts on the Political Economy of Expending State Ownership in Russia // Les Cahiers Russie — The Russia Papers, CERI. № 6, 2008.

Чаму я стаў журналістам?

Андрэй Дынько адказвае на пытаньні
Аляксандра Тамковіча

1. Выбар у прафэсіі: «чэсны» — «нячэсны». Ці пралічвалі вы, чым гэты выбар у прафэсіі абернецца для вас?
2. Ці былі моманты праяваў слабасці, шкадаваньня, думак вярнуцца ці далучыцца да шэрагаў «чэсных»?
3. Стаўленье блізкіх людзей да вашага выбару?
4. Месца і дата народзінаў. Першыя ўспаміны? Кім вы хацелі стаць у дзяцінстве?
5. Чаму менавіта журналістыка?
6. Ваш шлях у прафэсію?
7. Кім і дзе працуеце цяпер?

1—6

Першы раз артыкул у газэту я напісаў у красавіку 1995 году. Я тады вучыўся ў Бэльгіі — па студэнцкім абмене ў рамках праграмы «Тэмпус». Там — сярод брусэльскай вішнёвай, ружовай вясны — мяне засталі весткі пра рэфэрэндум у Беларусі аб адмене дзяржаўнасці беларускай мовы з астатнімі сымбалічнымі пытаньнямі ў прыдачу. Які б я ні быў тады зялёны, я ясна разумеў, што гэта азначае фактычнае аднаўленыне Савецкага Саюзу, хай не ў фармальна-юрыдычным, але ў маральным, культурным сэнсе, што было нават страшней. А для мяне не было нічога жахлівейшага за пачвару СССР і не было нічога съвяцішага за незалежнасць і родную культуру. Не перабольшваю. Я быў патэтычным юнаком. Хоць я тады яшчэ не гаварыў на роднай мове па-за сям'ёю і колам выпадковых беларускамоўных прыяцеляў, для мяне мae нацыянальныя прынцыпы значылі бясконца шмат. Яны былі майм стрыжнем, жыццёвай задачай, апраўданьнем быцця ўжо тады — я ўжо многа чытаў і яшчэ больш купляў беларускіх кніг, не мінаў ніводнай «Нашай Нівы», «Свабоды» Герменчукі (яе, дарэчы, чытала ці не палова нашай студэнцкай групы, якой мы лёталі ў Брусэль: гэта высьветлілася, калі адзін з нас узяў съвежы нумар у самалёт — сярод лепшых студыёзусаў чытачоў нацыянальнае дэмакратычнае прэзы было найбольш),

АНДРЭЙ ДЫНЬКО

пачытваў «Народную газету», якую тады яшчэ рэдагаваў Сярэдзіч. Праглядаў «Звязду» — яна мне пасавала менш, была не такою гарадзкой. Трапляўся мне і «ЛіМ» — але і ён мне быў завузка цэхавым.

Яшчэ да ад'езду ў Бельгію, у 1994 годзе, я пераклаў на беларускую для сэрыі «Школьная бібліятэка» выдавецтва «Мастацкая літаратура» «Бацьку Гар’ё» Анарэ дэ Бальзака, страшна ваяваў з рэдактаркай — яе прозвішча было Цяляціна, а падпісвалася яна ў кнігах Цялюк — каб напісаць рыхтык як па-француску, «Гар’ё», а яна вымагала «Гарью», «таму што ў рускім перакладзе «Горио». Увогуле, яна майм навацыям не давярала, правіла на капыл расейскага перакладу, калі што толькі было ў мяне цъмяна ці занадта пурстычна, я кіпяціўся, не здаваўся; яна францускае, ясная реч, ня ведала, асабліва цьвеліла мяне тым, што імкнулася вершаваныя радкі капіяваць з расейскага варыянту, хоць яны выходзілі ня ў склад ня ў лад. На цяперашні мой перакладчыцкі досьвед я разумею, што многа было ў майм перакладзе і лажы, у тых жа рыфмаваных радках, усё ж я быў студэнтам, нават ня старшых курсаў — гэта што да маёй францускай, а беларуская якая там у мяне была пасъля расейскамоўнай савецкай школы. Але ж які я быў тады шчасльівы тым перакладам і ганаарам за яго. Кніга яшчэ пасъпела выйсьці да лукашэнкаўскага пагрому культуры, калі пераклады перасталі фінансаваць зусім, і мой сын калісці мо па школьнай праграме яшчэ прачытае гэтае выданье.

А сасватаў мяне перакладаць Бальзака Ўладзімер Палупанаў — які тады працаваў у МЗС, з Краўчанкавага прызыву. (І я перад вылетам па наіўнасці выпросіў у яго тэлефоны беларускага пасольства ў Брусэлі, імёны дыпламатаў, каб там патэлефанаваць ім, спытацца, ці няма для мяне якой працы, ці ня трэба якой помачы. Ён мне па наіўнасці тыя нумары даў, а я па наіўнасці на іх пазваніў. Дыпламаты з мною сустрэліся параю — такія маладыя людзі з падазронасцю ў вачах, відаць, першы раз бачылі гэткага прышчавага прыдурка, — у Брусэлі на Паўднёвым вакзале. Не, сказаі, работы няма, дапамогі ня трэба. Палупанаў жа праз пару гадоў папросіць палітычнага прытулку ў Францыі, стане першым дыпломатам-невяртанцам, і пасъля гэтага навек зьнікне з публічнага жыцця.)

З гэтага майго апавядання можна зразумець, што па адукцыі я перакладчык, зь Лінгвістычнага ўніверситету, — модная спэцыяльнасць часоў, калі краіна толькі адкрывалася съвету.

Дык вось, там, у Брусэлі, я і дазнаўся пра палітычны паварот на радзіме. Адкуль дазнаўся? Інтэрнэту тады на практицы не існавала. Беларускія выразкі з прэсы мне час ад часу ў пісьмах дасылала сястра, але ішлі яны доўга — электронная пошта таксама была няведама. Затое бібліятэка майго ўніверситета інстытуту выпісвала расейскія «Ізвестія», а ў іх тады пісаў, прычым дэталёва і радыкальна, Саша Старыкевіч.

Ішла першая чачэнская вайна. Бамут яшчэ трymаўся...

Помню, што навіну пра зьбіцьцё дэпутатаў у парлямэнце 12 красавіка чатырма радкамі надрукавала і «Монд», і я многа-многа разоў перачытваў гэтыя сціслыя сказы — адзіны раз нешта пра Беларусь у «Монд» за трэх месяцы, якія я прарабавіў у Брусэлі ў мансардзе на вуліцы Віктуар. «Ізвестія» прыходзілі з

лагам пару дзён, і з стрыманага паведамленяня францускае газэты я спрабаваў разабрацца, што ж там адбылося, куды павяртаецца...

Што рабіць? Што я могу зрабіць з Брусэлю, каб спыніць гэта, думаў сабе я? Нічога лепшага не надумаў, як пераслаць сястры артыкул, каб яна перадала яго ў «Звязду» (яна там працавала тэхнічнай супрацоўніцай), артыкул з заклікам галасаваць супраць. Напісаў. Пра гісторыю, спадчыну, гонар, ёўрапейскую пэрспэктыву, моладзь — можаце сабе ўявіць, што я там пісаў. Дэмакратыя яшчэ была — мой матэрыял надрукавалі, амаль бяз правак, сястра даслала мне яго ў Брусэль. Ён быў з сэрцам, той допіс. Пасылья яго публікацыі рэдактару «Звязды» Наркевічу з большніцы патэлефанаваў ужо съмяротна хворы Максім Танк, каб падзякаваць і спытацца, ці праўда, што студэнт аж з Брусэлю? Тады за мяжу яшчэ выяжджалі адзінкі. І быццам бы Танк быў усхвалівани да сълёз... Хоць апошняе, можа быць, ужо апокрыф. Можа, калісьці спытаюся рэдактара Наркевіча пра ту ю размову з Танкам...

Калі сталі вядомыя вынікі рэфэрэндуму, я даў сабе слова, што з гэтага дня буду з чужымі людзьмі ўсюды і заўжды гаварыць толькі па-беларуску. І стаў. І дасёньня гэтага зароку трymаюся. І можа за гэта Бог мне даруе тое, што я бываў слабы і не стрымаў якіх іншых зарокаў у жыцьці.

Помню, як 15 траўня, у першы дзень пасыля рэфэрэндуму, мой універсітэтскі калега, а пасыля закрыстыянін касцёлу на Залатой Горцы і супрацоўнік біскупскай курыі Кірыла Гракаў казаў мне, сустрэты: хай бы яны бралі сабе ўсё, а нам пакінулі Заходнюю Беларусь, не — хоць адну Гарадзенскую вобласць, мы б там такі лад збудавалі, такую краіну мелі! Помню, як я ў трамваі-шасьцёрцы на Якуба Коласа чытаў першы пасыльярэфэрэндумны нумар «Свабоды», поўны апэляцый да яго нелегітимнасці, а адна старая баба наўмысна гучна, троюмфальна верашчала: «Эта «Свабода» пратіўная. Эта фашистычная газета!» А народ маў чаў ужо, адвартаўся да акон, ніхто не наважваўся ані спрачацца, ані падтрымліваць. Чулі людзі, чым павявалі.

Пасылья была першая пасыльярэфэрэндумная «Наша Ніва» з магутным дубам алоўка Сяргея Харэўскага на першай паласе, і загалоўкам: «Ня зломіш!». Гэта было неймаверна, неймаверна трапна, выцірала соплі і вяртала жаданьне жыць.

На 8 верасьня 1995 году я ўпершыню ў жыцьці пайшоў на вулічную акцыю — тады народ талокся каля помніка Багдановічу, перад Опэрай, ускладаў кветкі, а пасыля, без арганізацыі, рэдкай ручайнай цадзіўся па распанахтаным асфальце, між калюжаў, уздоўж бетоннай набярэжнай, па-пад вуліцай Камуністычнай да Дому літаратора. Гэта цяпер ствараюць легенды пра пачатак 1990-х, а тады народу было зусім няшмат, арганізацыі ніякай, зусім ня так, як на шматтысячным шэсці 8 верасьня 1996 году, хоць спэцыназу тады знаць ня зналі. Там, помню, пабачыў філёзафа Алеся Анціпенку — знаёмага мне, бо да яго мяне калісьці быў скіраваў Зыміцер Колас, каторы, у сваю чаргу, выкладаў у нас літаральна пару месяцаў на пачатку 1994-га адну пару перакладу на тыдзень і быў адным зь першых у май жыцьці беларускамоўных выкладчыкаў. А скіраваў Колас быў мяне, бо я зь ім гаварыў па-беларуску, і перакладаў яму па-беларуску на занятках (я

АНДРЭЙ ДЫНЬКО

быў не адзін, хто браўся перакладаць на беларускую яму, былі яшчэ й іншыя ў нашай групе, помніца мне, як горача стараўся ў тым таксама Ігар Круглік, яшчэ адзін палымяны беларус; цяпер ён паспяховы бізнесовец у Маскве, дзе ў яго дзядзька працаваў генэралам ФСБ). Анціпенка ў той час загадваў выдавецкім аддзелам Фонду Сораса і акурат шукаў перакладчыкаў і рэдактараў для першых выданняў сэрыі «Адкрытае грамадзтва». І я хадзіў да яго ў офіс у Політэхнічны, ён мне даў невыказна цымяны пераклад на спробу, нешта філязофскае-філязофскае, я пераклаў, і ён мне даручыў першую працу — рэдактуру падручніка па гісторыі эканамічных вучэньняў аўтарства Андрэ Дэні. Перакладчыкамі былі студэнты-выпускнікі Алеся Лагвінец — ён стане выкладчыкам ЭГУ, а пасля палітыкам (думаю, ягоны шлях да палітыкі сваім матывацыямі надзвычайна падобны да майго шляху на рэдактарства), і Карэн Акопаў — гэты стане кар'ерным дыпліматам, але згідзіца працай пры дыктатуры, кіне і пярайдзе ў прадпрымальнікі. З Акопавым мы сустракаліся, помню, каля Дому афіцэраў, а Лагвінец прыняхджаў да мяне дамоў. (Як толькі я пачаў падзарабляць, я зняў кватэрчыну і выехаў з інтэрнату.) У эканоміцы мы ня петрылі, французскую мову ведалі някрапка, беларускую — кожны па-свойму, хто па чым вучыўся. Таму лазілі па слоўніках, капалі як апантаныя. Калі Акопаў быў што да беларускай мовы без прэтэнзій, то з Лагвінцом мы мелі прэтэнзіі на трох і дзіка спрачаліся праз любяя праўкі, хапаючыся за відавочныя памылкі адзін аднаго. Бадай, французскую тады лепей разумеў я, а беларускую адчуваў — ён. (З цягам часу ўсё стане наадварот.) Даў жа ж: кніга тая выйшла, ня ведаю, ці хто яе чытаў; аднак усе гэтыя студэнцкія працы далёка не бессэнсоўныя. І якія ж дурныя мы былі пасля, у канцы 1990-х, пакідаўшы цягамотныя лукашэнкаўскія ўніверсітэты. Сам контакт з намі, беларускамоўнымі, мог бы стаць тым жа паваротам, якім для мяне былі заняткі Коласа. Мова мову чуе, і мова мову чапляе.

Вось жа, там пад манумэнтам я сказаў Анціпенку, бачачы яго ўпершыню за год: якія жудасныя вынікі рэфэрэндуму! А ён мне парыраваў: нічога страшнага. Самае важнае, што супраць інтэграцыі з Расеяй, савецкай сымболікі і наданьня Лукашэнку дадатковых паўнамоцтваў галасавала тая самая група людзей. Значыць, мы, прыхільнікі беларускай культуры, уяўляем сабой самую прагрэсіўную частку грамадзтва, якая выступае за дэмакратыю і рынакавую эканоміку і мае цэльныя погляды. Гэта значыць, што будучыня за намі. Мяне ягоныя слова моцна ўразілі, такой трактоўкі вынікаў плебісцыту я нідзе не сустракаў. Лімаўскі белетрыстычны плач, свободаўскія заклікі да прагматычнага перагляду ранейшае стратэгіі дзейнасці, ніўскі дыскурс стаіцьцю былі, а вось з такім рацыяналным прэпараваньнем нідзе не сутыкаўся. І я пасля доўга над тым перадумваў, спрабаваў з уласцівым мне крытыцызмам знайсьці аргументы, што падважылі б лёгіку Анціпа (так мы называем яго між сабою, і гэта дасканала яму адпавядае, падкрэслівае тое старагрэцкае, што ў ім ёсьць). Я прыгадваў свайго бацьку, што галасаваў супраць расейскай мовы, але за астатнія пытаныні, і свайго ўніверсітэцкага выкладчыка гісторыі, апмянца Браніслава Гіпалітавіча Загорскага, які прызнаваўся нам на сэмінарах, што як знаўца гісторыі галасаваў супраць

вяночка і съцяга, але за расейскую мову і астатнія пытаньні. Цяпер, з вышыні гадоў, я разумею, як, у вялікім рахунку, слушна аналізаваў сътуацыю Філёзаф.

У той вечар, 8 верасьня 1995 году, я разам з усімі дайшоў да Дому літарата. Там было народу съвет, у залю не пратіхнуцца. Беларусы былі непрызвычайнія мітынгаваць, але прызвычайнія набівацца ў літарацкае гета і там даваць волю свайму запалу. У залю было ня ўбіцца ў прымым сэнсе гэтага слова, я абмежаваўся пакупкай вялізнага бел-чырвона-белага съцяга ў аднага з кніганошаў у холе — вось каму мы мусім калісці паставіць помнікі ў кожным горадзе, нязводнаму племені кніганошаў. Той съцяг з таго часу быў заўжды ў мяне, дзе б я ні жыў. Ён вялізны — ня ведаю, чаго мяне панесла купіць такі вялікі, і я ніколі не наважваўся выйсьці зь ім на дэманстрацыю, характар ня той. Адзін з рэдкіх разоў, калі ён пакідаў межы майго дому, было пахаваньне Васіля Быкава, 2003 год, лета. Тады ніхто ня ведаў, ці дадуць нам яго пахаваць па-людзку, ці аточаць, ці як там будзе, і я абвязаўся гэтым съцягам пад кашуляй, і зашпіліў чорны пінжак, каб не прасьвetchала. Была таемная дамоўленасць, што ў выпадку, калі ўсё пойдзе па найгоршым сцэнары, і ўлады не дадуць хаваць нацыянальнага пісьменніка пад нацыянальным съцягам, будуць дыктаваць свой плян, у адну з пачэсных вартаў устанем мы зь Бяляцкім і, здаецца, Арловым, а хто чацверты, ня памятаю, і прости без папярэджаньня накрыем труну і панясём, а пасьля, на хаду, накрыем палотнішчам. Меркавалі, што з рук труны шарпаць ня будуць, а там Бог бацька. (Я быў пэўны, што прайсьці да труны мне ўдасца, бо я быў на той момант першым намеснікам Быкава ў ПЭН-Цэнтры, адзінай арганізацыі, якую ён да сваёй съмерці ўзначальваў — заяву з просьбай аб адстаўцы Быкаў прынёс па прылёце ў Менск, за два тыдні да съмерці, засталіся фота Андрэя Лянкевіча і Сяргея Шапрана з таго ягонага прыходу, і Рада ПЭН-Цэнтра не пасьпела, дый не зьбіралася яе задавальняць; я для пэўнасці нават узяў з сабой у Дом літарата дакумэнты, што пацьвярджалі нашы пасады ў арганізацыі, каб быць пэўным, што съцяг да сцэны данісус. Дарэчы, пра апошні год і дні жыцця Быкава і ягонае пахаваньне яшчэ ёсьць маленькія нерасказаныя сакрэты, толькі пакуль ня час іх публікаўцаць.)

З 1400 нямецкіх марак, што я апгчадзіў з «тэмпусаўскай» стыпэндыі і зарабіў у Бэльгіі — то аднойчы з калегам, Пашам Шабуніным, ён цяпер настаўнікам французскай мовы ў Пасадэне, Каліфорнія, мы складалі дровы для японкі-выкладчыцы, то я праводзіў экспурсію па Бруге для пантовых маскоўскіх турыстаў, уранку прыехаўшы ў той гарадок першы раз у жыцці — дык вось, з тых апгчаджэнняў, на тыя часы грамадных для студэнта, я аддаў 140 марак на «Нашу Ніву». Калі пагартатаць падшыўку за 1995 год, то можна знайсьці падзяку: «За 140 марак ад жыхароў вёскі Заказанка Берасьцейскага раёну». Гэта я так папрасіў запісаць. Сярэднямесячны заробак тады складаў 50 даляраў, ці то 70 марак.

Тады ж, у 1995 годзе, сваю першую публікацыю ў «Нашай Ніве» зрабіла моя сястра, Наталка Бабіна.

Каб перадаць ахвяраваньне, я папрасіў знаёмых зьвесці мяне з тагачасным адказным сакратаром газэты Алегам Дзярновічам, бо яны яго ведалі. Празь яго

АНДРЭЙ ДЫНЬКО

ж я прапаную свае першыя артыкулы й пераклады ў «Нашу Ніву» ў наступным, 1996 годзе, у сакавіку. Ён перадаў пазытыўны адказ Дубаўца, стваралася новая, штотыднёвая «НН»... Я прынёс пераклады нечага такога, як сказаў бы Гарэцкі, адулячоннага, такога, чым тады поўніліся розумы ў кіраваным Ігарам Бабковым выдавецтве «Эўрафорум», куды я з падачы тых-такі Анціла і Дзянновіча ўжо трапіў, ды іншыя перакладулькі, ды вершы. Дубавец папрасіў пакінуць, а ў наступную сустречу — рэдакцыя тады сядзела ў кватэры на Пуліхава, у панчанкаўскім доме, у новаздаванай хіба, съветлай, веснавой кватэры, якой не пасьпелі дабіць наймальнікі, — сказаў мне: гэта нецікавае ёсё, з гэтага падыдзе толькі адзін пераклад прамовы Вацлава Гаўла, астатніе — не. А пісаць нам трэба рэфлексіі на бягучыя тэмы. Я пакрыўдзіўся, але пісаць хацелася, і стаў пісаць найперш тыя рэфлексіі пра падзеі, зьявы, публікацыі. А пераклад з Гаўла «Посткамунізм» адкрываў першы, сакавіцкі нумар новафарматнае «НН» № 1 за 1996 год. Толькі цяпер, пішучы гэты тэкст, падумаў, што не згадаў сказаць пра тое на цырымоніі перадачы мне Гаўлам прэміі імя Эленбоген у 2003 годзе, што пачаў я свой газэтны шлях з грашовага ахвяраваньня, а пасьля зь перакладу з Гаўла.

Гэта была ўжо новая эра: праз тры тыдні здарыцца ашаламляльная маніфэстацыя на Дзень Волі, дэмантранты ледзь ня возьмуць штурмам будынак тэлебачаннія, і я там быў, і мне было вусыцішна перад шэррагамі касманаўтаў у чорных шлёмах. Сталіца бурліла, бо Лукашэнка меў падпісаць саюзныя дамоўленасці з Расеяй, а апазыцыя паціху, у кульюарах парламэнту, сядзібках партыйных суполак іофісах замежных фондаў, рыхтавалася яго скінуць. Усё гэта вісела ў паветры, мы гэта абміркоўвалі на кухнях, за студэнцкаю макаронаю з кансервавымі мідыямі, набытымі за першыя ганарапы. Ці баяліся мы? Мы асыцерагаліся. Яшчэ жывыя былі ў галовах расказы бабуляў пра голкі, якія саветы пад пазногці заганялі, пра калодзежы, якія завальвалі трупамі немцы. Пратое, як гінуў кожны, хто вытыркаўся, хто актыёнічаў. Ужо здарыўся першы ператрус «НН», па справе Славаміра Адамовіча — калі ён зьнейкіх няведамых прычынаў ці па супадзеньні акурат прыпёр у рэдакцыю торбы з пустымі пляшкамі. Мы і раней ведалі, што спрут прыціх, але ня дрэмле, а тут усе гэтыя шэрыя пінжалі, бязылітасныя вочы, людзі няясных талентаў, але зручных пасадаў, усе гэтыя пранырлівия падпалкоўнікі з вайсковых катэдраў — усе яны зноў заганяраліся, напупырыліся, звязаўцца. Яны ўжо шынypарылі між намі, мітынгоўцамі, хоць у сымпатыях іх было не западозрыць. Таму бывала боязьна. Нас было многа, пратэстоўцаў, у кожным разе. Я сустракаў знаёмы твар за знаёмым тварам. І мы, хто тады хадзіў на шэсьці, займелі адзін да аднаго сымпатыі на ёсё жыцьцё. Нават тыя, хто цяпер працуе зусім ня там, дзе марылася, ці ня так, як марылася, добра памятаюць тыя маладыя гады.

Ад тae вясны 1996-га я, працуючы ў фінансавай кампаніі «Белзьнешэканомбанку» і адначасна давучаючыся ў магістратуры, стаў пісаць у «Нашу Ніву», калі часыцей, калі радзей, але стараючыся штонумар. Гэта адразу стала ўнутранай патрэбай, важнай часткай мяне. Пісаў я найболыш тое, што заахвочвалася Дубаўцом у дачыненьні да такіх аўтараў-печаткоўцаў, як я, — рэфлексіі амаль

дзёньнікавага тыпу. Пісаў водгукі таксама, весткі, якія трапляліся, рэакцыі на падзеі, рабіў трохі перакладаў, і літаратурных, і злабадзённых. Сяргей Дубавец быў дасканалым рэдактарам. Ён амаль ня правіў тэкстаў, але тое, што правіў, запаміналася на ўсё жыцьцё — чаго ня трэба пісаць. Часам ён прыбіраў які адзін сказ. Апошні, напрыклад. Або даваў лепшы загаловак. Заўжды дакладна. Па маладосыці я, вядома, спадзяваўся, што вось пачну жыць з ганарапараў у «НН» і можна будзе кінуць фінкампанію зь яе нуднымі паперкамі, размытнівашым і паездкамі ў Мінельгасхарч. (На той працы мне давялося пазнаёміцца з Васілём Лявонавым, тады міністрам сельскай гаспадаркі, і Міхаілам Марынічам, тады старшынём замежнаэканамічнага камітэту, а яны разбуразілі мае ўяўленыні пра намэнклятуру як нешта хамскае і дурное; мяне таксама ўразіла, што сакратаром у Лявонава быў паэт Зымірок Марозаў.)

Дубавец налічаў гроши съціпла — ня тое каб зусім мала, не абы на паперу і ручку, як тое часамі пасыля даводзілася налічаць мне, ужо ў маю бытнасць рэдактарам, прычым нават аўтарам узроўню Адама Глобуса ці Юліі Андрэевай, але ўсё ж зусім мала, сумы, на якія было не пражыць. Мне крыўдна было, я стараўся падгледзець у ведамасыці: мо мяне ня цэніць, а іншым больш дае? А Дубавец чалавек стрыманы, увесь у сабе, пазбаўлены ўсялякае тэатральнасці, ніколі нічога не тлумачыў пра фінансавы стан выдання. З часам прыйшло разуменіне, што маем тое, што маем, што ганаарны фонд жадзён, і жыць прыйдзецца зь іншага.

Помню, страшна мяне дратавала, што праз тэхналягічную маруднасць — усё было на Дубаўцу — дэдлайн здачы матэрыялаў быў чацьвер, газэта друкавалася ў Вільні ў нядзелю, а ў шапіках зьяўлялася толькі ў аўторак, і каб здабыць газэту хутчэй, я, і не адзін я, шукалі ў горадзе цётчак, газэтаношаў, у якіх нумар зьяўляўся ў панядзелак. Абурала, чаму ня можна хоць на пятніцу ссунуць апошні тэрмін падачы матэрыялаў ці вазіць хутчэй? Такія хуткасці распаўсюдуды інфармацыі былі дванаццаць гадоў таму... А цяпер учорашнюю навіну перадрукоўваеш на сайце, дык адразу табе трывалавікі ставяць камэнтары: навіна — баян, ніва — капец адстой...

Страшна мне пярэчыла і тое, што рэдакцыя (легендарныя ўсё людзі!) а 10-й вечара згортвала сваю працу і распачынала вячэру з гарэлкай. Мне і такі раныні канец працы, і асабліва чарка падаваліся недаравальнай саветчынай і распустай. Цяпер я разумею, што ў 1996-м на Дубаўцу была такая беспамерная нагрузкa, што яму проста мусова было адключыцца. Неяк так выходзіла, што ўсе рабілі патроху, а на яго валілася гурба, прычым прыходзілася вычытваць усё да апошняй прыватнай абвесткі, бо культура мовы была нікудышняя, стыльрэды і карэктары першакурснікі лавілі мухі, а газэта была тыднёваю, ды зь нерэалістычнай задумай «Інфарматара», які больш выглядаў «Фарматарам альтэрнатыўнай реальнасці», чым інфарматарам...

Пасыля я нейкі час перадусім зарабляў гроши і жыў для эканоміі ў сваёй Зака- занцы. Увесь час патроху пісаў, не закідаў. Потым перадусім выкладаў. Адначасова мы з Валерам Булгакавым, парай іншых сяброў, жонкамі і будучымі жонкамі заснавалі часопіс «ARCHE». Пасыля таго нечакана Дубавец запрасіў мяне ў

АНДРЭЙ ДЫНЬКО

«Нашу Ніву» намеснікам рэдактара. А я ўжо меў фанабэрью. Як жа — заснаўальнік «ARCHE». Не прайшоў і год, як Дубавец, разарваны між Менскам і Вільніем, фінансамі і творчасцю, «Нівай» і «Вострай Брамай», у момант крызісу 1999—2000 гадоў — крызісу выданьня, апазыцыі, нацыянальной незалежнасці — прапанаваў галоўнае рэдактарства мне, я парайуся з Булгакавым у імжысты верасьнёўскі дзень над возерам Вяча, куды мы выехалі ягонай першай машынай, скрынкападобным, важкім, як танк, «Фордам Скорпіё», і з парады Булгакава пагадзіўся. Дубавец зрабіў мне ту ю прапанову ў Вільні, у кватэры Глобуса ці, калі быць дакладнім, Глобусавай жонкі, фатографа Алены Адамчык, дзе тады месцілася віленская рэдакцыя, у адказ на маю крытыку творчага застою і Дубаўцовой няздольнасці ўвядзенем палітыкі строгай эканоміі аздаравіць фінансы выданьня. Менская рэдакцыя тады арандавала кватэру на вуліцы Бабруйскай, над аўтавакзалам. Месца было зручнае для іншагародніх прыездных, але кошт бяздумна дарагі, і майі першым крокам як новага начальніка стаў неадкладны пераезд ва ўдвая таньнейшае памяшканье на Залатой Горцы, у дом над колішнім могілкамі, аброслы лісім вінаградам, што зіхацеў у тым кастрычніку ўсім адценнямі золата й чырвонага віна.

У рэдакцыю сапраўды заўжды яжджала і хаджала немаленька людзей.

На Бабруйскую, напрыклад, завітваў з Маладэчна шаснаццацігадовы гімназіст Сяргей Богдан, прывозіў сьпісаныя дробным почыркам аркушы ў клетачку з школьнага спыштка. Пра падзеі ў Ачэху, Курдыстане. Найболыш вычытаныя ў расейскіх газетах, а таксама нямецкіх, што траплялі ў гімназію, але перадуманыя. Цяпер Богдан усходазнаўца, скончыў факультэт міжнародных адносінаў, дагэтуль піша ў «НН». На Бабруйскую забрылі з намётамі хлопцы з Наваполацку на чале зь Зымітром Салаўёвым, едучы на сканчэнне легітymнае пяцігодкі Лукашэнкі. Народу на Плошчы сабралось няшмат, тысячи чатыры, з намётамі палачане аказаліся адны, організацыя Антончыкава аказалася блефам, а Шарэцкі пасъля пад філфакам заклікаў усіх разыходзіцца і выехаў машынай АБСЭ ў Вільню.

На Залатой Горцы стала патроху кандэнсавацца зусім юнае тады, пераважна студэнты, новае пакаленне ніўцаў, канечне патрэбнае на зымену растроўчанае паразамі плеяды 1990-х. Сталі пісаць Кудрышкі, Скурко, Гардзіенка, Дзядзенка. Нейкі час учащчаў цыбаты, ня тое слова, — дылда Віця Мухін. Быў ён адчайны радыкал, моўна і палітычна, «Наша Ніва» была яму запамяркоўная — і моўна, і палітычна. Мухін пасъля махне на радыё «Рацыя», хіба на адно лета, а пасъля ў «Советскую Белоруссию», у спадзеве беларусізаваць ворага ў ягоным логвішчы. Ня выйшла, і заўчасна расчараўваны хлопец нават прозвішча зыменіць на Корбут і ўрэшце асядзецца ў «Туризме и отдыхе».

На Залатую Горку ўпершыню ў маю бытнасць рэдактарам зрабілі рэйд кагэбісты. Было тое ў чацвер, якраз па выхадзе нумару, а я ў той дзень якраз выехаў у Вільню да Дубаўца, і адбіваўся ад іх Скурко, які трапіўся тады ў рэдакцыі. Такі быў ягоны першы досьвед у «НН». Усякіх налётаў і асабліва праверак будзе досьць.

Як перакладчык на час пачатку рэдактарства я быў ужо салідны, але досьведу фармаваньня газэты, сувязяў, веданьня палітычных і нават культурных колаў у мяне не было аніякусъкага. Выяжджаў на эрудыцыі, адданасыці справе і беларускасъці, давяраў парадам аўтарытэтаў, яны часам вялі ў процілеглыя бакі, але неяк «НН» выстаяла.

Дубавец адразу сказаў: я больш у газэту ня ўмешваюся, але нейкі час буду пасыля цябе перачытваць тэксты, калі хочаш. І яшчэ даволі працяглы час я яму засылаў на мэйл усе тэксты, а ён мне чырвоным вылучаў свае праўкі. Так я вывучыў моўныя і стылёвыя тонкасъці нашаніўскай традыцыі. І яшчэ Дубавец сказаў: калі будуць праблемы з Жуком, я буду разъбірацца сам. Павал Жук тады, да пэўнай перарэгістрацыі, фармальна заставаўся заснавальнікам «НН», гэта значыць, меў на яе юрыдычныя права, але ніяк у ёй ня ўдзельнічаў. Аднак з Жуком ніякіх праблемаў ня здарылася, ён мірна разьвітаўся, калі выйшаў з мэдыйнае справы.

Мae бацькі былі, ясная справа, катэгарычна супраць таго, каб я кідаў выкладанье і ішоў працеваць у «НН». Яны таго не разумелі, а сітуацыя напружвалася. Якраз перад тым (1999—2000) сталі зынікаць дзеячы апазыцыі, грамадзтва рыхтавалася да яшчэ горшага. Трэба быў час, каб яны звыкліся, нават выпісваць «НН» яны пачалі не адразу. Ды з часам яны так зжыліся, што перасталі выпісваць сваю «Звязду» — яна ім стала прыкра канфармісцкай. Цяпер яны перадпачваюць толькі «НН», і жыцьця безь яе не ўяўляюць. Ну і сын неяк застаўся ў жывых, і гэта доўга так цягненца, і тое супакойвае. З 2006 году, калі мяне затрымалі каля Плошчы, мая мама стала слухаць таксама радыё «Свабода». Цяпер ня можа заснуць, не паслухаўшы. Жонка за мяне выходзіла ўжо намесніка рэдактара, ведаючы, за каго ідзе.

У дзяцінстве я ніколі і паняцьця такога ня меў — аб працы ў СМІ. Калі я кім і хацеў стаць, дык кіроўцам аўтобуса. І да самага моманту запрашэння Дубаўцом да пісаньня ў «НН» у мяне не было й думкі аб кар'еры ў газэце. Я хутчэй ня ведаў, кім стану працеваць, у зъменлівасыці постсавецкіх абставінаў. Цяпер жа я не ўяўляю сябе бязь «Нівы». Напэўна, мне спадабалася б аддана папрацеваць мэнеджарам і ў іншай сферы — і ня буду супраць, калі такое трапіцца, але «Наша Ніва» праз усе гады аўтарытэрому і русіфікацыі была для мяне яшчэ і малой незалежнай дзяржавай у форме выданья. Вось гэтае неацэнна.

7. КІМ І ДЗЕ ПРАЦУЕЦЕ ЦЯПЕР?

Андрэй Дыніко (нар. 1974). Працуе шэф-рэдактарам газэты «Наша Ніва». Канкрэтней — адказвае за сайт nn.by. Ляўрэат прэміі «Оксфам Новіб / Міжнароднага ПЭН-Цэнтра» (2006), імя Лёрэнца Натале (2006), «За журналісцкую мужнасць і прафэсіяналізм» (2006). Вацлаў Гавэл перадаў яму сваю Грамадзянскую прэмію імя Эленбоген (2003).

ЭСЭІСТЫКА

ЮРЫ ДРАКАХРУСТ

Гарызонт каштоўнасьцяў новай беларускай эліты

Публікацыі, якія згадваюцца ў артыкуле:

Сіліцкі, Віталь; Мельянцоў, Дзяніс. *Пасъля парлямэнцкіх выбараў: трансфармацыя без дэмакратызацыі* // ARCHE. № 10. 2008. С. 31—44.

Караб, Вольга. *Выход з матрыцы: Стратэгія апазыцыі пасъля выбараў* // <http://www.arche.by/by/7/10/124>.

Ці можна казаць пра новае пакаленіне беларускай улады? Сёлета пра зъмену пакаленіня загаварылі пасъля сэнсацыйнай адстаўкі непатапляльнага Віктора Шэймана і замены яго на Ўладзімера Макея. Але іронія сітуацыі ўтым, што яны раўналеткі: ім абодвум сёлета было 50 гадоў. Аднак усё ж можна прывесці і іншыя прыклады: Натальлі Пяткевіч, намесніцы кірауніка адміністрацыі прэзыдэнта, — 36 гадоў, новаму ідэолігу прэзыдэнцкай адміністрацыі Ўсеваладу Янчэўскуму — 32 гады, начальніку памежных войскаў Ігару Рачкоўскуму — 40 гадоў, шэфу КДБ Вадзіму Зайцеву — 44 гады. А самае галоўнае — паводле чутак і старыя, і маладыя новыя прызначэнцы так ці інакш звязаныя з сынам прэзыдэнта Віктарам Лукашэнкам, якому 33 гады. Так што можна казаць пра прыход на столкі новага пакаленія, колькі новага кола людзей.

Адносянія іх часта ўжываюцца слова «прагматыкі». Але прыгадаем палітыка, які некалі казаў пра злавеснага монстра НАТО, які падпаўзае да межаў сінявокай

Юры Дракахруст — палітычны камэнтатор, публіцыст. Яго апошняя публікацыя ў «ARCHE» выйшла пад назвай «Культурныя тыпы і палітычныя працэсы» (9/2008). Гэты тэкст быў упершыню агучаны на канфэрэнцыі Беларускага інстытуту стратэгічных даследаваній «Беларусь: Фармаваньне прасторы для пераменаў», адбытай 11—12 лістапада 2008 г. у Кіеве. Аўтарская назва — «Новае пакаленіне выбірае...».

Беларусі, а потым заяўляў пра гатоўнасць быць фарпостам Эўропы. Ён жа ў свой час казаў, што гатовы на каленях паўзыці ў Расею, а потым вінаваціў яе кіраўніцтва ў дзяржаўным тэрарызме на вышэйшым узроўні. Калі гэта ня гнуткасць і не прагматызм, то якія паводзіны варты хараектарызаваць гэтым словам?

І ўсё ж адрозненіні пакалення, як выглядае, існуюць. Яны ў розным сацыяльным досьведзе. Тут я б ужыў дасыціны вобраз расейскага публіцыста Максіма Сакалова, што савецкія людзі марылі пра сэрвэлят і кнігі Стругацкіх, бо гэтага не было ў продажы, але было ў партыйных разъмерковальнях. Але мала хто марыў пра анчоўсы і кнігі Кастанэды, бо гэтага ў СССР не было ні ў каго, гэта было за небасхілам патрэбаў, не было актуальна ўяўным.

Новае пакаленне беларускіх урадоўцаў — гэта ўжо збольшага постсавецкія, а не савецкія людзі. Яны ад гэтага, можа, і ня лепшыя, але іншыя. «Ленін і Сталін — сымбалі нашага народу», Расея як адзіны съвет у аckenцы, сацыялізм як «съветлая будучыня беларусаў і ўсяго чалавечтва» — гэта ўжо ня іхнае. У Лукашэнкі, пры яго цынізме, ва ўсім гэтым ёсьць і доля шчырасці, гэта частка ягонага жыцця. А для іх — не. Для іх Сталін і Сапега — прыблізна на адной гістарычнай адлегласці, Москва — ня цэнтар съвету, якім ён дзесяцігодзьдзямі быў для дырэктара саўгасу «Гарадзец», а сталіца хоць і блізкай, але суседнай, і часам вельмі небяспечнай краіны.

У іх іншы далягляд патрэбаў. Адсюль не вынікае, што гэты гарызонт уключае ў сябе нейкія дэмакратычныя каштоўнасці. Хутчэй за ўсё, якраз не. Але прагу асабістага ўзбагачэння ўключае безумоўна. Сацыялістычна маё масная роўнасць непрымальнай для гэтага пакалення ня толькі як практика, але ўжо і як ідэалёгія і нават як рыторыка. І так выглядае, што зьяўленыне амбітных праграмаў прыватызацыі тлумачыцца ня толькі патрэбамі эканомікі, але і выразным цікам з боку гэтага новага пакалення, якое хоча жыць, так бы мовіць, «як нормальная людзі», гэта значыць так, як жыве чынавенства ў Расеі, ва Ўкраіне і іншых пастсавецкіх краінах. І рэч ня толькі ў памерах багацьця, але і ў магчымасцях ім карыстацца, у магчымасці «спажывання напаказ», у чым цяперашнія ідэаліягічнае і палітычнае систэма беларускіх упраўленцаў абмяжоўвае.

Што да палітычных і грамадзянскіх правоў, то яны, як і іхны бос, відаць, шчыра лічаць гэта заходнім дзівацтвам ці спробай Захаду атрымаць унутраныя рычагі ўплыву на Беларусь. Але яны да пэўнай мяжы гатовыя патураць гэтаму заходняму «дзівацтву». Прычым я мяркую, што ў іхным уяўленні існуе падзел паміж грамадзянскім і палітычнымі правамі, розніцу паміж якімі і рознью ролю якіх гэтак выразна падкрэсліваў Фарыд Закарыя ў сваёй кнізе «Будучыня Свабоды». У першай групе правоў пэўныя саступкі магчымыя — можна выпусціць палітвязнія (палітвязняў), можна аслабіць ціск на незалежныя мэдіі і недзяржаўныя арганізацыі. Саступкі гэтая маюць неінтытуцыйны хараектар, як адзначылі ў сваім нядаўнім артыкуле «Пасыль парлямэнцкіх выбараў: трансфармациі без дэмакратызацыі» Віталь Сіліцкі і Дзяніс Мельяніцоў, але яны магчымыя. Дзяліцца ўладай гэтае пакаленне, гэтак жа, як і старэйшае, не зьбіраецца ў прынцыпе. Ствараць «пацёмкінскія вёскі» — максымум, на што яны гатовыя ў сферы

ўласна палітыкі і ўлады, што мы выдатна бачылі на прыкладзе апошніх парлямэнцкіх выбараў.

Я б яшчэ звяярнуў увагу на тое, што з вуснаў маладога пакалення беларускіх упраўленцаў, у тым ліку і ідэолягаў, абавязаных часам казаць нешта звязнае, ніхто, здаецца, ня чуў ня толькі шчыраваньня ю кшталту «мы з рускім — адзіны народ», а проста добрых словаў пра Расею. На чыйсці погляд яна іх і не заслугоўвае, але мая заўвага — не запрашэнне да спрэчкі на гэтую тэму, а проста фіксцыя стаўлення. І гэта — вынік не адчуваўння рознасці каштоўнасцяў, а хутчэй вынік адчуваўння іхнай тоеснасці, нелюбоў да дужых «пацаноў» з суседняга двара, абараніць ад якіх могуць толькі дарослыя мужыкі зь іх дурнаватымі ўяўленнямі пра жыццё.

Калі казаць пра магчымыя рэформы, то выглядае, што яны магчымы і нават непазыбжныя. Але мадэль, да якой гэта прывядзе, істотна адрозніваецца ад той, якая ўсталяваная па другі бераг Бугу. Хутчэй за ўсё, гэта будзе да пэўнай ступені капіяваньне расейскай мадэлі ці нават больш строгіх Казахстану і Азэрбайджану. Капіталь значна больш свабодны, чым у Беларусі, зона грамадзянскіх правоў крыху пашыраная, інакш рынковая эканоміка проста не функцыянуе, палітычная сфера — маналіт. Але на першы погляд. Можна чакаць зьяўлення беларускага алігархату, «бліжніх баяраў». Гэта — тыя «анчоўсы» і «кніжкі Кастанэды», пра якія ўжо навучыліся марыць маладыя беларускія ўпраўленцы. Іншае — за небасхілам патрэбаў.

Напрыканцы варта сказаць некалькі словаў і пра змену пакаленняў у апазыцыі. «Новае пакаленне» намэнклятуры складаецца зусім ня толькі з моладзі, тое ж тычицца і новай апазыцыі. Своеасаблівым сымптомам таго, што такая апазыцыя можа зьявіцца, стаў праграмны артыкул Вольгі Караб «Выход з матрыцы: Стратэгія апазыцыі пасля выбараў». Калі такая змена сапраўды адбудзеца, гэта будзе зусім незнамая, нязвыклая для нас апазыцыя: левая, антыкапіталістычная, але пры гэтым масавая. І сацыяльны кантэкст, сацыяльная база для новага пакалення апазыцыі будзе створаная высілкамі новага пакалення ўлады.

ВІТАЛЬ МАКАРЭВІЧ

«Антыразбор» шляхты: падробкі дваранскіх дакументаў і нелегальныя набілітацыі ў Беларусі ў XIX ст.

Пранікненне ў асяроддзе шляхты асоб, якія не належалі да прывілеяванага саслоўя, было распаўсюджанай з'явай яшчэ ў час Рэчы Паспалітай. Анджэй Кітовіч, храніст часу Аўгуста III, пісаў, што плебеі, нават прыгонныя, прывесіўшы на бок шаблю, выдавалі сябе за шляхту, альбо сам гаспадар выдаваў іх за шляхцюкоў¹. Спрыяла гэтаму ў пэўнай ступені сістэма дзяржаўнага ладу Рэчы Паспалітай, дзе ў палітычным жыцці дамінавалі некалькі магнацкіх радоў. У магнацкіх ардынацыях, якія фактычна былі своеасаблівымі дзяржавамі ў дзяржаве, на службу да ардынатаў прымаліся і атрымлівалі надзелы для пасялення сотні людзей пад назвамі *вольных, служкаў, зямлянаў, баираў, казакаў, чыншавікоў* і інш. Усе яны выконвалі ў асноўным вайсковыя функцыі. Паводле свайго фактычнага, а часам і прававога становішча, гэтыя людзі нярэдка прыраўноўваліся да дробнай шляхты, а ў пачатку XIX ст. імкнуліся зацвердзіцца ў складзе шляхты афіцыйна, атрымаўшы праз гэта і годнасць двараніна Расійскай імперыі. Адсутнасць у Вялікім Княстве Літоўскім і Рэчы Паспалітай установы, якая бы зімалаася ўлікам шляхты і кантролівала «чысціню» саслоўя (падобнай да расійскай герольдыі), хаос у дакументацыі, анархія ў краіне, генеалагічная блытаніна — усё гэта спрашчала пранікненне ў прывілеяванае саслоўе сотняў і тысяч такіх людзей. Найчасцей шлях да дваранскіх прывілеяў адкрывалі грошы і пратэкцыя магнатаў. Барацьба паміж магнацкімі групоўкамі патрабавала пастаяннага ўтрымання баяздольнага войска, што множыла колькасць служылай шляхты. У выніку Рэч Паспалітая двух народаў ператварылася ў краіну, дзе колькасць прыві-

Віталій Макарэвіч — гісторык. У «ARCHE» друкуюцца ўпершыню.

леяванага насельніцтва была ледзь не найбольшай у свеце — каля 10 % усіх жыхароў.

Перахоўванне актавых кніг, у якіх захоўваліся дакументы, што маглі быць законным дакументальным пацвярджэннем шляхецкага пашоджання той ці іншай асобы ў Рэчы Паспалітай, было вельмі нядбайнае. Закон аб актавых кнігах фактычна не дзейнічаў — многія з іх не былі прашытыя, рэдка выконвалася патрабаванне аб абавязковым падпісанні актаў пісарамі ці рэгентам². Тым не менш, падробка актаў дзеля незаконнай набілітацыі не была ў XVIII ст. вельмі пашыранай з'явай, і ўвогуле без сур'ёзной пратэкцыі яна была няпростай для рэалізацыі справай, бо нашмат больш істотным за любыя паперы і сведчанні продкаў па мужчынскай лініі (па мячы) было тое, каб шляхецкую годнасць за чалавекам прызнала мясцовая карпарацыя шляхты. А карпарацыі гэтая былі даволі замкнёныя. Трапіць у іх простаму чалавеку можна было толькі апынуўшыся сярод кліентэлы — вайсковых слуг магната, што гарантавала прывілеіваны статус. Кола, такім чынам, замыкалася. Традыцыйная карпаратыўная салідарнасць шляхты ў час Рэчы Паспалітай забяспечвала захаванне адноснай «чысціні» саслоўя. Парушыць яе фактычна маглі толькі магнаты, чым многія і карысталіся, павялічваючы свае прыватныя войскі ў час палітычных і ваенных падзеяў XVIII ст.

Пасля далучэння беларускіх зямель да Расійскай імперыі палітычная сістэма «шляхецкай дэмакратыі», якая складалася на працягу стагоддзяў, была разбурана. Магнаты разам з забаронаю мець уласныя войскі страцілі і вядучую палітычную ролю. Паўнамоцтвы шляхецкіх сеймікаў, ператвораных у павятовыя і губернскія дваранскія дэпутацкія сходы, былі абмежаваны, а склад іх удзельнікаў значна звужаны маёмасным цэнзам. Тым не менш, гэтым сходам было даверана кантролюваць «чысціню» шляхецкага саслоўя, але яны не падыходзілі да выканання гэтага абавязку надта сур'ёзна і дбайна. З моманту ўключэння беларускіх зямель у склад імперыі і аж да канца 20-х гг. XIX ст. дваранскія сходы разглядалі пададзенныя шляхтай вывады і пацвярджалі іх дваранства фармальна, паводле даволі простай схемы, што стварала падставу для фальсіфікацыі дакументаў. Паводле звестак, атрыманых сучаснымі архівістамі, непраўдзівая інфармацыя прысутнічала ў 80 % вывадаў шляхты Мінскай губерні, што не перашкодзіла гэтым радам быць урэшце зацверджанымі³.

У канцы XVIII і ў першыя два з лішкам дзесяцігоддзі XIX ст., калі працэдура доказу дваранства была хутчэй фармальная, а шляхецкая карпарацыя ў выніку

¹ Мыльников, А. С., Якубовский, В. А. Процесс разложения дворянства и его социальные последствия // Социальная структура общества XIX в. Москва, 1982. С. 316.

² Историко-юридические материалы, извлечённые из актовых книг губерний Витебской и Могилёвской, хранящихся в центральном архиве в Витебске / Под ред. С. Созонова. Вып. 1. Витебск, 1871. С. II.

³ Рыбчинак, С. Праблема верагоднасці вывадаў шляхецтва ў першай палове XIX ст. (па матэрыялах Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу) // Праблемы гістарыяграфіі, крыніцазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі ў Беларусі. Матэрыялы «круглага стала», прысвечанага 60-годдзю з дня нараджэння прафесара У. М. Міхнюка (Мінск, 28 верасня 2007 г.). — Мінск, 2008.

змяншэння яе ролі ўжо страціла кантроль за «чысцінёй» саслоўя, многія асобы падатковага стану, хаваючыся ад падатковых, рэкруцкіх і іншых павіннасцяў, запісваліся падчас рэвізій шляхціцамі, што асабліва выявілася падчас VI рэвізіі, праведзенай у 1811 г. Рэвізскія сказкі пасля выкарыстоўваліся як сведчанне прыналежнасці да дваранства. Нават вайсковыя дэзертыры, змяніўшы імя, запісваліся ў рэвізскіх сказках у лік чыншавай шляхты⁴. Падобныя факты фіксаваліся і ва ўкраінскіх губернях, дзе ситуацыя была падобная да беларускай⁵.

Пабачыўшы магчымасць здабыць някепскі дадатак да сваіх заробкаў шляхам «набілітавання» падаткаабкладаных катэгорый насельніцтва, да справы фальсіфікацый падключыліся і хцівыя чыноўнікі. У 1804 г. прадстаўнікі Падольскага губернскага дваранскага сходу вырабілі і пасля рэалізоўвалі насельніцтву, у тым ліку і прыгонным сялянам, падробленыя бланкі дваранскіх грамат⁶. Выпадкі фальсіфікацыі дваранскіх дакументаў, выдадзеных дваранскімі сходамі, не былі адзінкамі і ў наступныя два дзесяцігоддзі. Сітуацыя пагражала выйсці з-пад кантролю. Бюджэт імперыі і без таго недаатрымліваў значную долю паступленняў з заходніх губерняў ад падушнага падатку, а войска — салдат, бо 10 % насельніцтва беларуска-літоўскіх і ўкраінскіх губерняў належалі да прывілеявана-га саслоўя, гэта значыць не плацілі падушнага падатку і не давалі рэкрутаў.

У Пецярбургу беспаспяхова шукалі сродку, каб спыніць далейшае павелічэнне колькасці прывілеяванага саслоўя ў заходніх губернях. Начальнік Галоўнага штаба І. Дзібіч у лістападзе 1824 г. патрабаваў тлумачэнняў ад М. Навасільцева, які быў адным з асноўных распрацоўнікаў палітыкі Расіі ў адносінах да далучаных зямель Рэчы Паспалітай з нагоды таго, што «сяляне, у выніку злоўживання мясцовых уладаў, за грашы набываюць сабе пасведчанні аб дваранскай годнасці і застаюцца вольнымі ад усялякай павіннасці»⁷.

Выяўленыя выпадкі падробкі дваранскіх пасведчанняў да 20-х гг. XIX ст. ты- чацца толькі незаконнай набілітацыі сялян, бо для сапраўдных членаў шляхец- кай карпарацыі выраб фальшывых дакументаў не быў патрэбны. Паводле Дара- вальнай граматы дваранству 1785 г., дастатковым для іх доказам высакароднага паходжання лічылася пісьмовае сведчанне дванаццаці дваран аб дваранскай год- насці асобы, на аснове якога дваранскі сход мог прызнаць шляхецтва і выдаць дыплом.

Першыя няўдалыя спробы ўзяць пад кантроль колькасць шляхецкага саслоўя на далучаных беларускіх землях рабіліся расійскімі ўладамі ўжо ў першыя гады пасля далучэння гэтых тэрыторый. Указ ад 13 верасня 1772 г. патрабаваў «два-

⁴ Неупокоев, В. И. Преобразование беспоместной шляхты в Литве в податное сословие однодворцев и граждан (Вторая треть XIX в.) // Революционная ситуация в России 1859—61. Москва, 1974. Т. VI. С. 6.

⁵ Кабузан, В. М., Троицкий, С. М. Изменения в численности, удельном весе и размещении дворянства в России в 1782—1858 // История СССР. 1971. № 4. С. 158.

⁶ Касмылёў, В. Шляхецкая годнасць за тры рублі серабром // Беларуская мінуўшчына. 1998. № 1. С. 42.

⁷ Тамсама.

ранству падаць ад сябе ў губернскія гарады спісы аб іх дваранстве, каб у будучым без вышэйшай волі нікто сябе гэтай годнасцю не шанаваў, і таму б належным толькі дваранству правам, акрамя сапраўдных дваран, не мог нікто карыстацца». Генерал-губернатар З. Р. Чарнышоў накіраваў цыркуляры губернатарам з загадам, каб мясцовая шляхта падала ў губернскія канцыляры спісы членаў усіх дваранскіх сем'яў «з падрабязным апісаннем паходжання роду, гербоў і з усімі пасведчаннямі і дакументамі»⁸. У 1800 г. улады вызначылі шляхце двухгадовы тэрмін для падачы на разгляд дакументаў аб дваранскім паходжанні ў дваранская дэпутацкія сходы. Аднак, як і першы раз, шляхта фактычна праігнаравала патрабаванні. Пайсці на радыкальныя меры і пазбавіць шляхту, якая не пацвердзіла свайго паходжання і дваранскіх правоў, улады не наважыліся, баючыся масавых шляхецкіх пратэстах.

Тым не менш, улады не кінулі намеру ўзяць пад контроль у першую чаргу колькасць дробнай шляхты, якая расла ў выніку адзначаных злоўживанняў. У 1816 г. па губернях быў разасланы загад выяўляць і прыпісваць у склад падаткаабкладаных катэгорый асоб, якія незаконна карысталіся дваранскім прывілемі. Мясцовыя ўлады ўзяліся за зверку звестак розных рэвізій. Тых, хто па V (1795 г.) ці VI (1811 г.) рэвізіях быў запісаны ў складзе падаткаабкладзеных катэгорый, а па VII (1815 г.) ужо лічыўся шляхтай, вярталі ў аклад. Праўда, такіх асоб выявілі няшмат. У Гродзенскай губерні, напрыклад, як паведамляла Гродзенская казённая палата ў Міністэрства фінансаў, такіх выяўленых аказалася толькі 82 душы⁹. Колькасць была вельмі нязначная, калі ўлічыць, што ўсяго шляхты ў гэтай губерні тады налічвалася каля 23 тысяч чалавек¹⁰.

Нягледзячы на некалькі разоў выдадзеныя законы і патрабаванні ўладаў падаваць доказы дваранскага паходжання, а таксама на даволі простую працэдуру зацвярджэння, да 1828 г. доказы і генеалагічныя табліцы ў дваранскія дэпутацкія сходы падала не ўся шляхта беларускіх губерняў. Многія, асабліва дробна-шляхецкія рады, ухіліліся ад гэтай працэдуры.

Больш уважлівымі да проблемы і настойлівымі ўлады сталі толькі ў першыя гады пасля прыходу да ўлады Мікалая I. Ва ўказе 1828 г., які ўжо абавязаў высылаць на рэвізію ў герольдью ўсе рашэнні дваранскіх камісій адносна дваран, якія паступалі на дзяржаўную службу, згадвалася пра заўважаныя «многія злоўживанні ў Дэпутацкіх сходах у далучаных ад Польшчы губернях»¹¹. У 1828 г. пры-

⁸ Касмылёў, В. Шляхецкая годнасць за тры рублі серабром // Беларуская мінушчына. 1998. № 1. С. 42.

⁹ Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе (далей — ПСЗ II). Т. 1. № 397.

8 июня 1826 г. О времени, с которого должны быть вводимы в оклад люди, неправильно причислившиеся к чинпевой шляхте.

¹⁰ Lechnicki, J. E. Statystyka gubernii Litewsko-Grodzieńskiej, przez J. E. Lechnickiego. Wilno, 1817. S. 59.

¹¹ ПСЗ II. Т. 3. № 1773. 6 февраля 1828 г. О дворянских свидетельствах и документах, представляемых от недорослей из дворян и других свободного состояния людей, при определении их в военную службу.

нялі рашэнне аб абавязковым зацвярдженіі герольдыяй рашэнняў камісій дваранскіх сходаў, якія прызначалі дваранства. Раней дваранскія сходы самастойна разглядалі і выносілі рашэнні па пададзеных доказах аб дваранскім паходжанні. Цяпер жа яны стравілі фактычна неабмежаваныя і некантраліраваныя дагэтуль паўнамоцтвы ў справе надання дваранства. Больш за тое, у 1828 г. пастанавілі стварыць камітэт для напісання правілаў аб tym, як правесці рэвізію дзеянасці дваранскіх сходаў і «дакладна вызначыць сапраўдныя дваранскія рады»¹². У 1829 г. вырашылі стварыць камісію для складання палажэння аб шляхце ў губернях, «далучаных ад Польшчы»¹³. Камісія неадкладна распачала збор звестак пра лад жыцця дробнай шляхты па губернях, каб разгледзець далейшыя крокі, якія адзначалася ў дакуменце, для «ўладкавання яе побыту»¹⁴. Урад Мікалая I узяўся за проблему «дробнай шляхты».

У гэты час нечуваныя раней маштабы набывае падробка дакументаў, што стала рэакцыяй мясцовага дваранства на намер уладаў правесці «чыстку» шляхецкага саслоўя «заходніх губерняў». Ужо ў 1829 г. на гэта звяртае ўвагу гродзенскі губернатар¹⁵. У 1830 г. улады ўвялі асаблівы парадак вызначэння сапраўднасці дваранскага паходжання шляхецкіх радоў «па Остзейскіх і далучаных ад Польшчы губернях»¹⁶.

Усе згаданыя крокі ўрада ў 1828—1830 гг., здзейсненыя дзеля ўзмацнення контрлю за карыстаннем дваранскімі прывілеямі і наданнем дваранскай годнасці вешчавалі больш радыкальныя заходы. Улады толькі чакалі зручнага моманту.

Момант настаў пасля падаўлення паўстання 1830—1831 гг. Выдадзены неўзабаве пасля гэтага ўказ ад 19 кастрычніка 1831 г. пакідаў шляхце двухгадовы тэрмін на падачу доказаў аб дваранскім паходжанні. Такім доказамі цяпер маглі быць каралеўскія граматы аб наданні шляхецтва, дакументы, якія б пацвярджалі, што шляхціц ці ягоныя продкі валодалі дваранскай нерухомай маёрасцю, а таксама выпіскі з метрычных кніг, якія б пацвярджалі сваяцтва з такім асобамі. Тых, хто не выконваў гэтага патрабавання, загадвалася запісваць у спецыяльна створа-

¹² ПСЗ II. Т. III. № 1806. 12 фэ враля 1828 г. О учреждении при Сенате комитета, для начертания правил о том, каким образом удобнее произвести ревизию действий дворянских собраний и положительно определить настоящие дворянские роды.

¹³ ПСЗ II. Т. IV. № 2948. 22 июня 1829 г. Об учреждении комиссии для составления положения о шляхте, находящейся в присоединенных от Польши губерниях.

¹⁴ Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў горадзе Гродна (далей — НГАБ у Гродне). Ф. 1, воп. 3, спр. 40, арк. 1—15. Дело по отношению комиссии Высочайше учреждённой для составления положения о шляхте о доставлении в самоскорейшем времени сведений о состоянии шляхты. Сентябрь 1829 г.

¹⁵ Амелька, С. Эвалюцыя прававой культуры дваранства на Гарадзеншчыне ў кан. XVIII — сяр. XIX ст. / Шлях да ўзаемнасці. Матэрыялы VII міжнароднай канферэнцыі. Гродна, 2001. С. 301.

¹⁶ ПСЗ II. Т. 5. Отд. 2. № 4104. 18 ноября 1830 г. О порядке удостоверения в происхождении дворянских фамилий по Остзейским и присоединенным от Польши губерниям.

ныя падаткаабкладаныя катэгорыі насельніцтва — у аднадворцы і грамадзяне заходніх губерняў¹⁷.

Пад пагрозай страты дваранскіх прывілеяў шляхта масава звярнулася да не-легальных метадаў — падробка дакументаў стала набываць характар эпідэміі. 1830—1850-я гг. віленскі архіварыус I. Я. Спрогіс назваў асноўным перыядам, калі падрабляліся дакументы¹⁸. Найбольш фальсіфікацый было паміж 1835 і 1842 гг.¹⁹

Найчасцей падрабляліся дакументы актавых кніг, у якіх зберагаліся дакументы, што тычыліся нерухомай маёмасці. Кнігі захоўваліся ў падсобных архівах розных устаноў, напрыклад судоў. Доступ да гэтых дакументаў мелі розныя чыноўнікі, якія часта паходзілі з дробнай і дробнафальварковай шляхты, дзеля чаго проблема падавання доказаў стаяла таксама перад імі самімі і іх сваякамі. Многія з такіх чыноўнікаў заняліся фальсіфікацыямі.

У Заходнім камітэце, створаным пры Кабіненце міністраў для складання праектаў аб зліцці заходніх губерняў з расійскімі, адзначалася, што

ў сувязі з відавочным спрыяннем шляхце з боку мясцовых чыноўнікаў і асабліва дваранскіх сходаў, у склад якіх уваходзілі выключна палякі, меры гэтых, г. зн. прынятых пасля 1831 г. (маецца на ўвазе ўказ ад 19 кастрычніка 1831 г. аб разборы шляхты. — В. М.), не дасягнулі жаданай мэты і дали толькі падставы для падробкі ў велізарных памерах дакументаў аб дваранской годнасці²⁰.

Паколькі самі чыноўнікі, адказныя за захаванне дакументаў, былі заангажаваныя ў справу іх падробкі, выкryваліся толькі нешматлікія падобныя факты. У канцы 1820-х — пачатку 1830-х гг. зафіксавалі падробкі дакументаў у Магілёўскім дваранскім сходзе²¹. У 1833 г. была выкрыта група фальсіфікатараў з дзевяці чалавек, якая дзейнічала на тэрыторыі Віленшчыны і Жамойці²². Прыходзілі паведамленні аб падробцы дакументаў і з Гродзенскай губерні²³. Найбольшы ж размах выраб фальшывых дакументаў набыў у Мінску. Пасля даносу адной мінчанкі на жыхара Чайкоўскага паліцыя правяла ў яго ператрус і знайшла шмат папераў, «сярод якіх бланкі быльых польскіх каралёў, чистая,

¹⁷ ПСЗ II. Т. 6. Отд. 2. № 4869. 19 октября. О разборе шляхты в Западных губерниях, и об устройстве сего рода людей.

¹⁸ Спрогіс, И. Я. Віленскій цэнтральны архіў дрэвных актавых кніг (оттиск из памятной книжкі Віленскай губерні на 1902 г.). Вільна, 1901. С. 7.

¹⁹ Лялин, В. А. Вітебскій цэнтральны архіў // Сборнік археологічнага інстытута. Кн. 3 / Под ред. Н. В. Калачова. Санкт-Петербург, 1880. Отд. 1. С. 58.

²⁰ Исторический обзор деятельности Комитета министров. Т. 3. Ч. 1. Санкт-Петербург, 1902. С. 200.

²¹ Капіца, Т., Леўчык, А., Рыбчонак, С. Гербоўнік беларускай шляхты. Т. 1. Мінск, 2002. С. 25.

²² ПСЗ II. Т. 8. Отд. 1. № 6644. 19 декабря. Об учреждении в губерниях, от Польши возвращённых, особых комиссий для рассмотрения метрических и актавых книг.

²³ Sikorska-Kulesza, J. Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX w. Warszawa, 1995. S. 75.

старажытнага кляймення папера, на некаторых аркушах якой было ўжо распачата пісанне фальшывых дакументаў»²⁴. Відаць, за асобай Чайкоўскага стаялі ўплывовыя і вельмі заможныя фігуры, бо з астрогу яму ўдалося ўцячы. Архіўныя дакументы даюць звесткі і пра фальсіфікатара дакументаў у Віцебскай губерні — ім быў калежскі сакратар Раманоўскі, у якога знайшлі фальшывыя дакументы восьмі радоў, ужо падрыхтаваныя да ўстаўкі ў актавыя кнігі Палацкага павятовага суда²⁵.

Для вырабу фальшывак выкарыстоўвалася гербавая папера, узятая з архіўных актавых кніг часу Рэчы Паспалітай. Падрабляліся почырк і пячаткі, пасля чаго сфабрыкованы дакумент устаўляўся назад у фаліянт. Падрабляліся таксама выпіскі з актавых кніг і метрык, асабліва з тых, якія знішчылі пажары, дзея чаго іх зверка з арыгіналамі была немагчыма. Што да маштабаў з'явы, то, паводле словаў чыноўніка, які вёў следства па адной з крымінальных спраў аб падробцы дакументаў, «у Мінскім дваранскім дэпутацкім сходзе знаходзілася вельмі шмат падробленых дакumentaў... бо амаль няма чыноўніка, які б у гэтым мала ці многа не ўдзельнічаў»²⁶. У падробцы дакументаў падазраваўся нават В. Дунін-Марцінкевіч, які ў 1830-я гг. падпрацоўваў у Мінску ў натарыяльнай канторы Ю. Бараноўскага. Будучы пісьменнік фактычна стаў членам падпольнага сіндыкату, які займаўся масавай падробкай дакументаў у Мінску²⁷.

Вядомая таксама спраva 1838—1839 гг. аб вырабе быльмі мінскім адвакатам Кучынскім і сакратаром Магілёўскай рыма-каталіцкай кансісторыі фальшывых дакументаў. Па справе праходзілі больш за сто чалавек, якія скарысталіся з незаконных паслугаў²⁸. Заводзілі спраvy аб падробцы дакументаў і ў іншых губерніях. Архіўны фонд Віцебскага дваранскага дэпутацкага сходу ўтрымлівае дакументы за 40—50-я гг. XIX ст., звязаныя са спраvай аб падробцы дваранскіх дакументаў рознымі асобамі²⁹.

Колькасць фальшывак, устаўленых у актавыя кнігі, была велізарная. Са словаў віленскага архіўіста 20-х гг. XX ст. Р. Мяніцкага, з іх магла складацца палова фаліянта асобнай архіўнай кнігі, а Мінск быў сталіцай фальшавання³⁰. Такая роля Мінска тлумачыцца тым, што ў губерні была вялізная коль-

²⁴ Улащик, Н. Н. Предпосылки крестьянской реформы в Литве и Западной Белоруссии. Москва, 1965. С. 91.

²⁵ Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (далей — НГАБ). Ф. 2512 (Віцебскі дваранскі дэпутацкі сход), воп. 1, спр. 339, арк. 15—25. Дело о подделке дворянских документов разными лицами. 1848—1859.

²⁶ Улащик, Н. Н. Предпосылки крестьянской реформы в Литве и Западной Белоруссии. Москва, 1965. С. 91.

²⁷ Янушкевіч, Я. Трагікамедыя ў Люцынцы. Люцынскі пасаг. Некалькі неідylічных сцэнак з жыццяў Вінцэнта Марцінкевіча // Полымя. 2007. № 1. С. 96.

²⁸ Капіца, Т., Леўчык, А., Рыбчонак, С. Гербоўнік беларускай шляхты. Т. 1. С. 25.

²⁹ НГАБ. Ф. 2512, воп. 1, спр. 339.

³⁰ Mienicki, R. Archiwum Akt Dawnych w Wilnie w okresie od 1795 do 1922 r. Warszawa, 1923. S. 40.

касць чыншавай, былой ардынацкай шляхты Радзівілаў, якая з большага ніколі не мела населеных маёнткаў і каралеўскіх грамат. Адпаведна яна не мела і выпісаў з іх аб tym, што яе продкі валодалі маёнткамі. Менавіта такая, як яе называлі, «шарачковая» шляхта стала асноўным спажыўцом паслуг у падробцы дакументаў. Наўпрост пра гэта сведчыць прыведзеная ніжэй цытата з успамінаў Э. Вайніловіча, які быў вельмі добра знаёмы з працай губернскага чыноўніцкага апарату:

Дваранскія выбары (50—60-я гг. XIX ст. у Мінску. — В. М.) ...адбываліся ў доме сакратара губернскага старшины дваранства Гаўсмана, які дзеля гэтага пабудаваў прыгожую камяніцу ў скверы (Цэнтральны сквер у Мінску, скрыжаванне сучасных вуліц К. Маркса і Чырвонаармейскай. — В. М.), а сродкі для гэтага ўзяў ад дробнай шляхты, пераважна хадачковай, якую розныя царскія ўказы істотна закраналі і якую праз адсутнасць дакументаў для доказу дваранства запісвалі ў катэгорыю людзеў «ападаткаванага саслоўя», што пагражала ім рэкруцкай павіннасцю і іншымі цяжарамі. Таму кожны з іх збіраў апошні грош і ўціскаў ў канцылярыю камісіі, якая займалася справамі доказу дваранства (якая і вырашала справу. — заўвага Э. Вайніловіча), а Гаўсман заўсёды ўмёу ў архівах палазіць альбо прыпісаць да ўжо зацверджаных у дваранстве радоў³¹.

Пра Гаўсмана, (згадваючы толькі першую літару прозвішча) пісаў і віленскі архіварыус Р. Мяніцкі:

Ён з невядомым дагэтуль майстэрствам падрабляў почырк і пячаткі, якіх меў у сябе мноства, а за добрая гроши браўся за найбольш рyzыкоўныя падробкі, і ніводзін найбольш складаны подпіс не бянятэжыў яго, не страшыў — у імгненні вока ён імітаваў любы, нават той, што першы раз бачыў. Ён пакінуў у спадчыну мноства падобленых актавых дакументаў у мінскіх актавых кнігах, зарабіўши гэтым рамяством фальварак, прыгожую камяніцу на адной з вуліц (у Мінску. — В. М.) ...i, нарэшце, судовы працэс, на якім выкруціўся, патлумачыўши валоданне калекцыяй пячатак сваёй вялізнай цікаласцю да старажытнасці³².

Адным з найбольш распаўсюджаных метадаў падробкі дакументаў была фабрыкацыя выпісаў (напрыклад, купчых) са знішчаных актавых кніг. Зверыць сапраўднасць такіх выпісаў з актамі было немагчыма. Улады не адважыліся аб'явіць выпісы недастатковымі для доказу шляхецтва, бо гэта былі афіцыйныя дакументы, засведчаныя дзяржаўнымі чыноўнікамі. У Віцебску фабрыкатары да-

³¹ Woyniłłowicz, E. Wspomnienia z lat 1847—1928. Cz. 1. Wilno, 1931. S. 52.

³² Mienicki, R. Archiwum Akt Dawnych w Wilnie w okresie od 1795 do 1922 r. S. 40.

кументаў ведалі, за якія гады пажары знішчылі актавыя кнігі, і таму менавіта на іх спасылаліся сфабрыкаваныя выпісы³³.

Адзінае, што маглі супрацьпаставіць улады ў такім выпадку — звяраць сапраўднасць подпісаў на выпісах з іншымі дакументамі, чым у 1843 г. даручылі займацца стратчым грамадзянскіх палат³⁴. За 1846 г. Мінскі дваранскі сход на-кіраваў на зверку подпісаў дакументы 56 радоў, якія даказвалі дваранства. Ніводзін з іх не быў прызнаны «не падобным»³⁵. Выходзіла так, што якасную падробку з добра перададзеным подпісам, вырабленую чыноўнікам, які меў дос-ступ да арыгіналаў, фактыхна немагчыма было выкрыць, бо зверыць у ёй можна было толькі подпіс з арыгіналам у іншым дакуменце, які быў даступны чыноў-ніку, што дакумент падрабіў. Віленскі архіварыус І. Я. Спрогіс небеспадстаўна лічыў супрацоўнікаў тагачасных архіваў прысутных месцаў, дзе захоўваліся ак-тавыя кнігі, задзейнічанымі ў махінацыях і ў падробцы документаў³⁶.

Акрамя падробак дакументаў, якія пацвярджалі дваранства, падрабляліся і самі пасведчанні аб дваранстве. Тут вельмі рызыкаваў спажывец паслуг, па-колькі ён не быў уключаны ў дваранскія спісы і пры самым мінімальным раз-біральніцтве яго недваранскае паходжанне лёгка выкryвалася. Такія падробкі служылі для ўладкавання на службу, звычайна ў іншай губерні, каб ускладніць магчымы разбор справы, альбо для вызвалення ад рэкрутчыны. Вайсковыя ўлады, аднак, былі даволі пільныя і часта ініцыявалі разбіральніцтвы ў сум-неўных выпадках, пра што сведчаць часта сустроканыя аднатыпныя архіўныя документы³⁷.

Цэнтральныя ўлады з самага пачатку 1830-х гг. намагаліся супрацьдзейнічаць масавай падробцы дакументаў. У 1833—1834 гг. стварылі тры камісіі для пра-веркі актавых і метрычных кніг у складзе чыноўнікаў МУС, Міністэрства юсты-цыі, Корпуса жандараў і губернскага стратчага. Першую камісію ўтварылі для Віленскай, Гродзенскай губерніяў і Беластоцкай акругі, другую — для Мінскай, Віцебскай і Магілёўскай губерніяў, трэцюю — для Кіеўскай, Валынскай і Падоль-.

³³ Историко-юридические материалы, извлечённые из актовых книг губерний Витебской и Моги-лёвской, хранящихся в центральном архиве в Витебске. С. XII.

³⁴ ПСЗ II. Т. 18. Отд. 1. № 16574. 1 марта. О вменении в обязанность гражданским палатам сличать подписи на документах служащих основанием дворянства жителям западных губерний, через сек-ретарей оных.

³⁵ НГАБ. Ф. 146, вол. 2, спр. 724, арк. 1—280. Переписка с Минским дворянским депутатским собра-нием о проверке документов о дворянском происхождении разных родов за 1846 год.

³⁶ Спрогіс, І. Я. Віленскій цэнтральны архіў дрэвных актавых кніг. С. 7.

³⁷ НГАБ у Гродне. Ф. 1, вол. 10, спр. 411. Дело о доставлении сведений комиссии военного суда при Літавскому уланскому полку о происхождении рядового Волконского Антона, предъявившего под-ложное свідэтельство о дворянском происхождении. 1832 г.; НГАБ. Ф. 295, спр. 275. Дело об установлении дворянского происхождения Папроцкого, поступившего на военную службу; НГАБ. Ф. 295, спр. 249. Дело об установлении дворянского происхождения Цішкевіча К., поступившего на военную службу.

скай губерня³⁸. Супрацоўнікі камісій павінны былі пранумараўваць старонкі, перакрэсліць прабелы, прашыць і прапячатаць старонкі актавых і метрычных кніг, якія захоўваліся ў павятовых судах, прыходах і кансісторыях. Такім чынам меркавалася не даць магчымасці рабіць у іх допісы і ўстаўляць аркушы. Святары былі абавязаны падаваць копіі ўсіх выдадзеных пасведчанняў аб хросце ў павятовыя суды. Павінен быў быць складзены воніс копіі часткі метрычных кніг касцёлаў і ўніяцкіх цэркваў XVIII ст., якія захоўваліся ў рыма-каталіцкай калегіі. Копіі метрык мелі служыць дадатковай крыніцай для праверкі сапраўднасці метрык, пададзеных у якасці доказу. У прыходы і манастыры камандзіраваліся чыноўнікі для праверкі метрычных кніг³⁹. Асаблівая ўвага ва ўказе звярталася на праверку патэнтаў, якія часта падрабляліся праз выкарыстанне сапраўдных каралеўскіх бланкаў⁴⁰.

Праца камісій атрымала негатыўную ацэнку ўжо з боку сучаснікаў. Так, нумарацыя і перакрэсленні былі вельмі неахайнія і настолькі няуважлівыя, што на некаторых перакрэсленых лістах пазнейшыя фальсіфікаты рабілі допісы, шнуруюка была зроблена вельмі тонкім ваўняным шнурком, які пераціраўся. Акрамя таго, не ўсе члены камісій удзельнічалі ў рэвізіі актавых кніг. Так, палкоўнік Мергер, сябра рэвізійнай камісіі для Магілёўскай, Віцебскай і Мінскай губерніяў, не падпісаў амаль палову прагледжаных камісіяй кніг, на апошнім аркушы якіх пакінута месца для яго подпісу. Найбольшым жа пралікам камісіі, са словаў віцебскага архіварыуса С. Сазонава, было тое, што яна прапусціла сотні актавых кніг⁴¹. Дзейнасць камісій не спыніла фальсіфікацыі дакументаў: пячаткі камісій 1833—1835 гг. парушаліся і падрабляліся, канцы шнуроў вымаліся з-пад пячатак і зноў падклейваліся, выкарыстоўвалася старая папера з вадзянімі знакамі і трохі падкурвалася, каб надаць ёй больш старажытны выгляд. Падраблялася нумарацыя старонак, а фальшывы дакумент часцей за ўсё ўклейваўся ў актавую кнігу замест вырванага сапраўднага акта⁴².

Акрамя камісій па праверцы актавых кніг, у 1834 г. былі створаны губернскія камісіі для правядзення рэвізіі дзейнасці дваранскіх дэпутацкіх сходаў⁴³. Задачай камісій было выяўляць злоўжыванні ў наданні дваранскай годнасці. Камісіі павінны былі праверыць законнасць расшэнняў дваранскіх сходаў аб дваранстве, якія былі вынесены да ўвядзення ў 1828 г. правіла аб зацвярджэнні расшэнняў

³⁸ ПСЗ II. Т. VIII. Отд. 2. № 6644. 18 декабря 1833 г. Об учреждении в губерниях, от Польши возвращённых, особых комиссий для рассмотрения метрических и актовых книг.

³⁹ Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas (LVIA), f. 381 (Віленскае губернскае праўленне), ар. 25, б. 414.

⁴⁰ ПСЗ II. Т. VIII. Отд. 2. № 6644. 18 декабря 1833 г. Об учреждении в губерниях, от Польши возвращённых, особых комиссий для рассмотрения метрических и актовых книг.

⁴¹ Историко-юридические материалы, извлечённые из актовых книг губерний Витебской и Могилёвской, хранящихся в центральном архиве в Витебске. С. IV.

⁴² Спрогис, И. Я. Виленский центральный архив древних актовых книг. С. 7.

⁴³ ПСЗ II. Т. IX. Отд. 1. № 7007. 20 апреля 1834 г. О производстве обревизования действий дворянских депутатских собраний.

дваранскіх сходаў герольдыяй у Пецярбурзе. Камісіі таксама мелі праверыць правамоцнасць уніяснення дваран у радаслоўныя кнігі, прасачыць правільнасць вядзення дваранскай дакументацыі ў сходах, скласці спісы дваран як зацверджаных сходамі, так і незацверджаных, акрамя «шляхты заходніх губерняў»⁴⁴. У функцыі камісіі таксама ўваходзіла выдача пасведчанняў аб прыналежнасці двараніна да аднаго з разрадаў «былой польскай шляхты», дзеля чаго камісіі кантактавалі з рэвізскімі аддзяленнямі казённых палат. Адтуль камісіі атрымлівалі звесткі аб наяўнасці паводле рэвізій у самога просьбіта ці ягоных продкаў населеных маёнткаў⁴⁵.

Для выпраўлення недахопаў і злоўживанняў працы першай камісіі па праверцы актавых кніг у 1842—1852 гг. за справу ўзяліся ўжо новыя камісіі, бо, як адзначалася ва ўказе, «урад не дасягнуў цалкам той мэты, якой чакаў ад іх, паколькі зноў выкryваюцца ў тых кнігах непарафдкі і злоўживанні, падобныя да ранейшых»⁴⁶.

У склад новых камісій увайшлі: павятовы старшыня дваранства, суддзі, страпчыя і вайсковы начальнік, а таксама прыкамандзіраваны губернскі страпчы, пры ўмове, аднак, што ён не браў удзелу ў працы папярэдняй камісіі. Камісіі, каб прадухліць устаўкі ў актавыя кнігі несапраўдных актаў, павінны былі іх пра-гледзець і скласці вопісы з пазначэннем нумара дакумента ў актавай кнізе па парадку, кароткага яго зместу і даты складання. У асобнай граfe павінна было быць адзначана, прызнаеца дакумент несумнеўным ці не, і чаму. Вопісы павінны былі складацца ў двух асобніках і падпісвацца ўсімі членамі камісіі, а таксама прашнуроўвацца, падпісвацца і змацоўвацца асабістымі пячаткамі членаў камісіі. Адзін асобнік вопісу заставаўся ва ўстанове, у якой праводзілася праверка, а другі накіроўваўся ў губернскае праўленне, дзе павінен быў выкарыстоўвацца для даведак і зверак. Нагляд за дзейнасцю камісій усклалі на губернатараў⁴⁷.

Дзейнасць як першай, так і другой камісіі атрымала негатыўную ацэнку сучаснікаў і гісторыкаў у першую чаргу з-за вялікай шкоды, нанесенай імі дакументам⁴⁸. Практычны ж эфект іхнай працы быў нязначны⁴⁹. Вельмі пацярпелі актавыя кнігі земскіх і гродскіх судоў і магістратаў канца XVIII ст., дзе фальсіфіканыя дакументы сустрэкаюцца ў вялізарнай колькасці. За гроши шляхта дамаў-

⁴⁴ ПСЗ II. Т. IX. Отд. 1. № 7007. 20 апреля 1834 г. О производстве обревизования действий дворянских депутатских собраний.

⁴⁵ НГАБ. Ф. 2512, воп. 1, спр. 282, арк. 14, 17, 29, 31, 42. Дело по пропшениям дворян о выдаче свидетельств на поступление в государственную службу.

⁴⁶ ПСЗ II. Т. XVII. Отд. 2. № 16163. 3 ноября 1842 г. О производстве новой поверки актовых книг в Западных губерниях.

⁴⁷ ПСЗ II. Т. XVII. Отд. 2. № 16163. 3 ноября 1842 г. О производстве новой поверки актовых книг в Западных губерниях.

⁴⁸ Sikorska-Kulesza, J. Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX w. S. 76—77.

⁴⁹ Лялин, В. А. Виленский центральный архив. С. 29; Mienicki, R. Archiwum Akt Dawnych w Wilnie w okresie od 1795 do 1922 r. S. 40.

лялася з чыноўнікамі, якія актыкавалі патрэбныя дакументы нават падчас пераплёту. Некаторыя з такіх падробак выявілі ў сярэдзіне XIX ст. тагачасныя архіварыусы падчас абавязковай зверкі копій, якія падаваліся шляхціцамі, з дакументамі актавых кніг. На такіх дакументах чырвоным алоўкам ставілі адзнаку «сомнительный»⁵⁰.

Камісіі 1842 г. працягаталі і зноў прашнуравалі кнігі, але далёка не заўсёды яны выправілі памылкі ці фальсіфікацыі ў нумараванні лістоў актавых кніг, зробленыя папярэдняй камісіяй. Больш за тое, паводле сведчання архіварыусаў Віцебскага цэнтральнага архіва старажытных актаў, камісіі шнуравалі кнігі даволі арыгінальна. Калі кніга не была надта вялікая, на 100—300 аркушаў, то камісія шнуравала яе ўсю, у той час як у кнігах на 1000—2000 аркушаў браліся з канца кнігі 20—100 аркушаў, якія прашнуроўваліся і ў канцы замацоўваліся пячаткай камісіі. Некаторыя кнігі прашнуравалі далёка ад пераплёту і зацягнулі мёртвым вузлом так, што іх немагчыма было разгарнуць, каб прачытаць дакументы. Не выявілі віцебскія архіварыусы ў 1860-я гг. і ніводнага вопісу, якія абавязаны былі скласці камісіі 1842 г.⁵¹ Гэта сведчыць пра тое, што пры рэалізацыі патрабаванняў урада меў месца фармалізм.

З іншага боку, складанне вопісаў і апісанне ў іх зместу кожнага дакумента з пазначэннем заўваг і сумневаў камісіі адносна сапраўднасці актаў было для камісій увогуле непасільней задачай, нават пры ўмове добрасумленнага выканання членамі камісій сваіх функцый. Члены камісій не былі нават мінімальна падрыхтаваны да сваёй місіі і не маглі расчытаць почыркі XVI—XVII стст. Многія слаба ведалі рускую мову, не кажучы ўжо пра старабеларускую —

павятовыя страчыя... бывалі часам вельмі здольныя ў сучаснай канцылярскай казуістыцы, аднак для чытання актаў, часта перасыпаных лацінскімі макаранізмамі, відавочна не мелі ніякай падрыхтоўкі; што ж тычыцца паеватовага вайсковага начальніка... галіна археаграфіі была для яго *terra incognita*⁵²,

— пісаў адзін з сучаснікаў.

Акрамя пастаянных камісій, арганізоўваліся і часовыя следчыя камісіі для праверкі працы таго ці іншага архіва. Так, узімку 1851 г. паўсталі камісіі для праверкі архіва мінскіх гарадскіх кніг. Камісія зазначыла, што ў кнігах маецца мноства падазроных дакументаў, а частка кніг знаходзіцца ў вельмі кепскім стане⁵³. Дзейнічала і гродзенская камісія для выкрыцця стваральнікаў падробленых дакументаў. Яна выявіла «ў некаторых павятовых судах па актавых кнігах шмат-

⁵⁰ Капіца, Т., Леўчык, А., Рыбчонак, С. Гербоўнік беларускай шляхты. Т. 1. С. 26.

⁵¹ Историко-юридические материалы, извлечённые из актовых книг губерний Витебской и Могилёвской, хранящихся в центральном архиве в Витебске. С. XI.

⁵² Тамсама. С. IX.

⁵³ Mienicki, R. Archiwum Akt Dawnych w Wilnie w okresie od 1795 do 1922 r. S. 42—43.

лікія памылкі ў нумараванні лістоў, у вопісах, у змене пячатак і ўнісенні ў кнігі падробленых дакументаў»⁵⁴. У 1848—1851 гг. дзейнічала таксама Віцебская следчая камісія па справе аб складанні падробленых актаў, якая выявіла несапраўдныя і сумнеўныя акты, якія тыгчыліся самае меншае 27 радоў. Праўда, не ўсе з іх урэшце прызналі несапраўднымі⁵⁵.

У 1843 г., каб палегчыць працу дэпартамента герольды Сената, які быў перагружены дакументамі шляхціцаў, прысланымі на канчатковое зацвярджэнне, утварылі Віленскую цэнтральную рэвізійную камісію, у функцыі якой уваходзіла праверка дакументаў, выдадзеных шляхціцам Віленскім, Мінскім, Гродзенскім і Ковенскім дваранскімі дэпутацкімі сходамі. Камісія таксама выдавала даведкі, якія пацвярджалаі дваранства. Многія дасланыя ў камісію камплекты падрыхтаваных для зацвярджэння дакументаў былі адпраўленыя ёй на дапаўненне. Камісія дзейнічала да 1847 г. і фактычна дублявала некаторыя рэвізійныя функцыі герольды. Яе дзейнасць дагэтуль дастаткова не даследаваная.

У 1852 г. у заходніх губернях стварылі тры цэнтральныя архівы старажытных актаў — у Віцебску, Вільні і Кіеве. Яны, атрымаўшы актавыя кнігі з прысутных месцаў, прынялі на сябе і функцыі рэвізійных камісій па праверцы актаў і выяўленні фальшывак, таму ў 1852 г. усе рэвізійныя і праверачныя камісіі спынілі сваё існаванне.

У цэнтральныя архівы перадаваліся дакументы і актавыя кнігі, датаваныя перыядам да 1799 г. Да моманту стварэння архіваў гэтыя актавыя кнігі захоўваліся ў падсобных архівах розных устаноў, што было вельмі нязручна для працы рэвізійных камісій⁵⁶. Якраз жаданне спыніць масавую фальсіфікацыю актавых дакumentaў, якая, нягледзячы на працу рэвізійных камісій, працягвалася і далей, стала адной з галоўных прычын архіўнай рэформы 1852 г. у заходніх губернях⁵⁷.

Архівы сталі больш надзейнай перашкодай для фальсіфікацыі. Паводле словаў першага загадчыка Віленскага архіва М. Гарбачэўскага, са ста дакumentaў, якія паступалі на пацвярджэнне ў Віленскі архіў, законным аказваўся адзін⁵⁸. Хутчай за ёсё, архіварыус перабольшваў, але, несумненна, не быў ён і цалкам галаслоўны.

З моманту адкрыцця цэнтральных архіваў толькі яны маглі выдаваць выпісы з актаў. Для выдачы кожнага выпісу загадчык архіва запрашаў некалькіх асоб —

⁵⁴ ПСЗ II. Т. XVII. Отд. 2. № 16163. З ноября 1842 г. О производстве новой поверки актовых книг в Западных губерниях. С. 77.

⁵⁵ НГАБ. Ф. 2512, воп. 1, спр. 339, арк. 2—4, 13—13 адв., 15—25. Дело о подделке дворянских документов разными лицами, 1848—1859 гг.

⁵⁶ Каманина, И. Киевский центральный архив (1852—1880) // Сборник археологического института. Кн. 5. Половина 2. Санкт-Петербург, 1881. С. 46.

⁵⁷ Лялин, В. А. Віленский центральный архив. С. 29; Самоквасов, Д. Я. Архивное дело в России. Кн. 1. Современное русское архивное настроение. Москва, 1902. Приложения. С. 5.

⁵⁸ Лялин, В. А. Віленский центральный архив. С. 29.

павятовага старшыню дваранскага сходу, у Віцебску яшчэ дырэктара гімназіі, а ў Вільні старшыню камісіі для разбору і выдання старажытных актаў. Камісія звярала падрыхтаваны выпіс з актам і вызначала, прызнаеца ён несумнеўным ці наадварот. За выдачу выпісу бралася пошліна. Арыгіналы актавых кніг было забаронена выдаваць любым установам і прыватным асобам⁵⁹.

Хоць перадача актавых кніг на захаванне ў цэнтральныя архівы і зменшила фальшаванне документаў, цалкам яна яе не выкараніла. У 1862 г. зноў з'яўляюцца звесткі пра масавыя фальсіфікацыі ў «паўночна-заходнім» краі. У 1867 г. улады вымушаны былі спыніць разгляд спраў у дваранскіх сходах і герольдыі, якія былі заснаваны на документах Кіеўскага цэнтральнага архіва, у сувязі з масавымі фальсіфікацыямі. Стварылі камісію для пераправеркі рашэнняў, вынесенных на аснове документаў гэтага архіва. Аднак камісія хутка прызнала сваю не-кампетэнтнасць, бо «не магла вызначыць прыкмет, паводле якіх можна было б адрозніць сапраўдныя акты XVIII стагоддзя ад падробленых»⁶⁰.

Акрамя падробкі актаў і выпісаў, засталіся і іншыя магчымасці незаконнай набілітацыі — прыпіска да роду, які ўжо быў зацверджаны ў дваранстве⁶¹. У такім выпадку фабрыковалася метрыка або падрабляўся выпіс з метрычнай кнігі. Выявіць, колькі асоб атрымалі набілітацыю такім чынам, няма магчымасці. У падробку звестак з метрычных кніг былі заангажаваны і некаторыя святары.

Фальсіфікуючы дакументы, многія падраблялі і радаслоўныя, прычым міфатворчасць у дадзеным выпадку квітнела.

Пры строгім разглядзе справы, — пісаў вядомы віцебскі мемуарыст М. Маркс, — можа адно які соты змог бы даказаць сваё дваранства... урыўкавыя і нейкія прыватныя купчыя і даравальныя граматы па-сапраўднаму ніяк не маглі служыць радавымі дакументамі. Трэба было звярнуцца да доказаў іншага харектару, больш моцных, якія не маглі быць адхіленыя (на думку памешчыкаў. — В. М.). І вось памешчыкі ўсе без выключэння паказалі сваё дваранства, выводзячы сябе наўпрост ад легендарных Антэнораў, Лехаў, Пястаў, Вітоляў і інш., а бедныя чыншавікі былі залічаны ў аднадворцы, хоць бацькі іх, несумненна, былі са шляхты, бо ў апошніх шляхецкіх апалчэннях служылі афіцэрамі... Значна најсыліся тады чыноўнікі дэпутацкага сходу⁶².

Перад адменай прыгоннага права наданнем дваранства сваім прыгонным сялянам з меркаванняў уласнай выгады зацікаўліся памешчыкі. Гэта стала для іх выгаднай справай — такія «сяляне-дваране» пазбаўляліся б права выкупу на-

⁵⁹ Самоквасов, Д. Я. Архивное дело в России. Кн. 2. Пропшедшая, настоящая и будущая постановка архивного дела в России. Москва, 1902. С. 53—54.

⁶⁰ Самоквасов, Д. Я. Архивное дело в России. Кн. 1. С. 120.

⁶¹ Woyniłłowicz, E. Wspomnienia z lat 1847—1928. Cz. 1. S. 52.

⁶² Маркс, М. Записки старика // Віцебскі спытак. 1996. № 2. С. 97.

дзелаў у памешчыка паводле палажэння ў сялянскай рэформы 1861 г. Я. Гейштар пісаў, што перапісаць у дваранства некалькіх асоб было вельмі лёгка, але ў дачыненні да некалькіх дзесяткаў людзей і цэлых вёсак гэта было немагчыма, нават пры вялікіх выдатках. Пры гэтым такое залічэнне ў дваране адпавядала толькі інтарэсам памешчыка, а просты люд на гэтым толькі б страціў⁶³. Паводле захаваных сведчання ў сучаснікаў, працэдура падробкі «поўнага пакету» дваранскіх дакументаў разам з іх легалізацыяй каштавала каля 50 рублёў срэбрам⁶⁴.

«Выпрабаванне папераю» дваранскай годнасці змяніла стаўленне да дакументаў. Дробная шляхта і заможныя памешчыкі пачалі надаваць выключную ўвагу ўсялякага кшталту афіцыйным паперам, якія ў многіх да гэтага неахайна захоўваліся ў куфрах на паддашках. Асаблівую ўвагу пачалі надаваць тым дакументам, якія тычыліся доказу дваранства. Каэтан Крашэўскі апісаў спосаб надзвычай дбайнага захавання такіх папераў шляхтай Пружанскага павета: «тримаюць іх звычайна ў залепленых гаршках, падвешаных у зручных месцах навідавоку, каб заўсёды няцяжка было іх выратаваць з агню»⁶⁵.

Гроши маглі адкрыць дарогу да набілітацыі фактъгна любой асобе. Шляхціцы, якія не змаглі па розных абставінах замацавацца ў расійскім дваранстве на падставе сапраўдных дакumentaў, карысталіся прапановамі «чорнага» рынку паслуг. Прыблізна палова дробнай шляхты Беларусі — каля 150—200 тысяч чалавек, праўдамі ці няпраўдамі ў 30—90-я гг. XIX ст. здолела-такі «ўціснуцца» ў дваранскае саслоўе, нягледзячы на перашкоды цэнтральных уладаў. Строгасць і нават жорсткасць расійскай аўтакратыі ў адносінах да шляхты ў пэўнай ступені змяячалася прадажнасцю і хабарніцтвам чыноўнікаў, якія рэалізоўвалі імперскую палітыку.

Трэба дадаткова пры гэтым адзначыць, што фальшаванне дакumentaў, і не толькі аб дваранскім паходжанні, увогуле ў XIX ст. было распаўсюджанай з'явай. Так, на гродзенскага губернскага сакратара Аляксандрава ў 1852 г. завялі спраvu за выраб укладной кніжкі ашчаднай касы⁶⁶. У той жа губерні ў 1881 г. адзін з жыхароў уладкаўся на чыноўніцкую працу па падробленым плакатным пашпарце. Факт падробкі выявіўся толькі ў выніку разбіральніцтва, учыненага пасля таго, як гэты чалавек знік у невядомым кірунку пасля здзяйснення злачынства⁶⁷. Як вынікае з воліцай архіўных спраў, падрабляліся таксама крэдыйныя білеты, дакumentы аб закладзе маёнткаў і правоў на іх, пасведчанні аб смерці для ўхілення ад вайсковай павіннасці, іншыя разнастайныя пасведчанні, вэксалі, даверанасці, завяшчанні, казённыя пячаткі і, асабліва часта, папяровыя гроши, прытым не толькі расійскія. Памешчык Беліковіч і літограф Шульц з Віленскай

⁶³ Gieysztor, J. Pamiętnik z lat 1857—65. T. 1. S. 135.

⁶⁴ Спрогис, И. Я. Виленский центральный архив древних актовых книг. С. 8.

⁶⁵ Kraszewski, K. Silva Rerum. Kronika domowa. Warszawa, 2000. S. 92.

⁶⁶ НГАБ у г. Гродна. Ф. 1, вол. 5, спр. 2097. Дело о фальшивом изготовлении губернским секретарём Александровым вкладной книжки сберегательной кассы.

⁶⁷ Тамсама. Ф. 14, вол. 3, спр. 65, арк. 6. Дело о подложном паспорте.

губерняў, стварыўшы своеасаблівы сімбёз капіталу і майстэрства, заснавалі падпольны цэх для падробкі грашовых знакаў⁶⁸.

Паколькі фальшаванне дакументальных доказаў аб дваранскім паходжанні было надзвычай пашыранай з'явай, радаслоўныя, якія складаліся і складаюцца цяпер на аснове архіўных дакументаў, павінны старанна правярацца, судносіцца з іншымі архіўнымі дакументамі з ужываннем метадаў дыпламатыкі. Адным з такіх метадаў з'яўляецца верыфікацыя філіграняў на паперы. Некаторыя падробкі маюць на паперы філіграні больш позняга часу ў параўнанні са сваім датаваннем, і гэта непасрэдна сведчыць пра тое, што дакумент — падроблены⁶⁹.

Такім чынам, падробка дакументаў, якія пацвярджалі дваранскае паходжанне, была ў Беларусі ў XIX ст. вельмі пашыранай з'явай. Першапрычынай масавых фальсіфікацый было імкненне імперскіх уладаў «ачысціць» дваранскае саслоўе т. зв. «заходніх губерняў» ад дробнай шляхты праз праверку іх дакументаў на шляхецтва, што і стварыла попыт на падробку апошніх. З іншага боку, чыноўнікі імкнуліся ўзбагаціцца, што стварыла прыланову нелегальных паслуг. Масавая падробка дакumentаў прывяла да значнага змякчэння вынікаў палітыкі па «разбору шляхты», даўши дзесяткам тысяч дробных і сярэднезаможных шляхціцаў магчымасць захаваць прывілеіваны статус. Як адзначаў польскі даследчык К. Акуліч, «няўмелая, лянівая, прадажная рука расійской адміністрацыі не была здольная рэалізаваць усе найдрабнейшыя русіфікаторскія інструкцыі, якімі яе засыпалі ўлады»⁷⁰.

⁶⁸ LVIA. F. 381, ap. 19, t. 3, b. 5439. Дело о привлечении к судебной ответственности за подделку денег помещика Беликовича П. и литографа Шульца Э.

⁶⁹ Залівака, А. С. Сфальсіфікаваны тэстамент пана Мікалая Канстанцінавіча Залівакі // Архіварыус. Зборнік навуковых артыкулаў і паведамленняў. Вып. 3. Мінск, 2005. С. 64.

⁷⁰ Okulicz, K. Brzask, dzień i zmierzch na ziemiach Litwy historycznej. Szkic historyczno-publicystyczny // Pamiętnik Wileński. Londyn, 1972. S. 15. (Цыт. паводле: Ustrzycki, M. Ziemiańie polscy na kresach 1864—1914. Świat wartości i postaw. Kraków, 2006. S. 329.)

ВІТАЛЬ ПАНАМАРОЎ

Пеставаньне годнасьці

Выданыне, якое абмяркоўваецца ў артыкуле:

Яковенка Наталя. *Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. Волинь і Центральна Україна*. — Видання другое, переглянуте і віправлене. — Київ: «Критика», 2008. — 472 с.

Сучасныя ўкраінскія гісторыкі вельмі ганарапца ўласнай аўтаноміяй ад дзяржавы і ня надта любяць абмяркоўваць уплыву сваіх твораў на грамадства, таму гэта даводзіцца рабіць тым, хто сам гісторыкам не зьяўляеца. Найбольш вартая такой размовы кніга Натальлі Яковенкі «Украінская шляхта», якая выйшла друкам у Кіеве ў 1993 г., а сёлета была перавыдадзеная кіеўскай «Критикою».

Пры першым чытаныні пятнаццаць гадоў таму гэта манографія ўражвала перш за ўсё сваім стылем: насычанае, скептычнае, аўтарскае пісмо, у якім думкі выказанныя адзіна магчымым чынам, а слова не паддаюцца перастаноўцы ці замене, зачароўвала, нібыта дасканальная проза. Чытач кнігі — магчыма, упершыню ад часу Вячаслава Ліпінскага, — на ўласным досьведзе перакон-

ваўся, што гісторыяграфія не абавязкова мае быць нуднай і нецікавай, а можа (ды нават і мусіць) ацэнівацца эстэтычнымі крытэрамі.

Але гэтая кніга была і «мастактвам», і навукаю: у такой «неакадэмічнай» форме Натальля Мікалаеўна выклала сваю тэорию ўзынікнення украінскае (рускасе) шляхты з розных групаў збройнага люду. Гэта дазваляла чытачу адначасова сачыць за разгортаўннем аўтаравай лёгікі, захапляцца кампазіцыяй твору і проста лашчыцца слых адным толькі гучаньнем шляхецкіх прозвішчаў: Кміцічы, Валчковічы, Байбузы, Чачэлі, Пузыны, Лізіносы, Іваніцкія...

Адразу ж пасля выхаду ў сьвет кніга набыла яшчэ і трэцяе вымірэнне — яна стала своеасаблівым люстэркам, якое Гісторык паднесла ўкраінскаму грамадству. У ім замест звычайнага воб-

разу няўклюдных вяскоўцаў з-пад саламянай страхі (а нямала жыхароў Украіны яшчэ і сённяня ахвотна атаясмліваюць сябе з гэтым вобразам, калісь накінутым ім звонку) украінцы са зьдзіўленынем пабачылі сябе як нармалёвую супольнасць з поўнай сацыяльнай структурай, з уласнай палітычнай і культурнай элітай — «з Божай ласкі князямі», панамі і зямлянамі-шляхтай. Гэты перадавы сацыяльны пласт адыграў у тагачасным грамадстве, паводле вызначэння пані Натальлі, «важную ролю падмурку, які забяспечыў цэльнасць украінства як такога». Цэльнасць у часе — паколькі наяўнасць сваёй паноўнай эліты давала супольнасці магчымасць сканструйваць уласную гісторычную пераемнасць і прадставіць Украіну як тэрыторыю з гісторыяй. Цэльнасць у

культуры — бо менавіта шляхта была творцам і адзінным носьбітам рускае/украінскае ідэнтычнасці, перахавальнікам традыцыйных каштоўнасцяў і ўпарадкавальнікам гістарычнай памяці супольнасці. І цэльнасць у прасторы — бо менавіта на аснове гэтай памяці і дзяякуючы гэтай тоеснасці ўкраінцы, пазбаўленыя ўласнай дзяржавы і падзеленыя межамі, уяўлялі сябе адзіным цэлым.

Украінская братія шляхетська фармавалася на пращицу двух з паловай стагодзідзяў у барацьбе за свае залатыя вольнасці супраць дзяржаўнай улады і мясцовай адміністрацыі. Заваяваўшы права на абарону з боку закону, украінская арыстакратыя стала палітычным суб'ектам і гэтым самым атрымала магчымасць адказваць на выклікі мадэрнізацыі. Гэты шляхецкі адказ быў падвойны: па-першае — абарона традыцый і змаганьне за палітычныя права ўсіх супольнасці (аднаўленыне права славнай ярархіі ў 1620 г., соймавая барацьба, саюз з казацтвам); па-другое — «вэстэрнізацыя» асьветы, а празь яе і мэнтальнасці ўкраінцаў (заснаваныне Астроскай і Кіева-Магілянскай акадэміяў, саюз з пратэстантамі, царкоўныя і асьветныя рэформы Пятра Магілы). Вядома, мадэрнізацыйныя памкненіні шляхты захадзілі свой водгук ва ўкраін-

скай грамадзянскай супольнасці, прызываенай да ёўрапейскіх палітычных практик: вобразна кажучы, на кожны шляхецкі соймік знаходзіліся сваё казацкае кола, магістрацкая рада, царкоўны сабор, праваслаўнае брацтва і гурток інтэлектуалаў.

Затое ў новай, ужо казацкай Украіне, мадэрнізаванай і ёўрапеізаванай намаганынямі родавай знаці, ёй самой, паводле Натальі Якавенкі, месца не было, і яна адышла ў цень, ператварыўшыся ў своеасаблівы «банк кадраў» для войска, царквы і органаў кіравання. Найбольш энэргічныя з прыроджаных шляхціц паказачыліся, так што Казацкая дзяржава стала ці не апошнім значным творам украінскай шляхты, але ўжо ў ейным новым статусе — як казацкай старшыны. Тому яшчэ адным сюжэтам «Украінскай шляхты» зьяўляецца «перафарматаваныне» са маго ядра нацыянальнай ідэнтычнасці — казацкага міту. Яго культурным героям перад гэтым быў Казак Галота *у семирязі негожий, шо ѹ на хлів негожа,* а стаў князь Дзымітры Вішнявецкі па мянушцы Байда — нашчадак вялікага князя літоўскага Альгерда, арганізатар першай Запароскай Сечы на Хорціцы, той самы, што у *Царгороді на риночку // Оў, н’е Байда мед-горілочку...*

Сённяня, пры другім чытаныні, «Украінская шляхта» выклікае ў чытача яшчэ і

гістарычныя аналёгі і алозіі (нягледзячы на тое, што прафесійныя гісторыкі іх страшэнна ня любяць). Такім чынам, этнічна неаднародны шляхецкі «палітычны народ» падаецца падобным на сучасную палітычную нацыю — таксама разнародную паводле этнічнага паходжання. «Залатыя вольнасці», якія шляхта заваявала паўтысячагодзідзя тamu: недатыкальнасць асобы, права на ўласнайсць, на самакіраванье, на свой суд, на вольнае перамяшчэнье па краіне і выезд за мяжу, — адпавядаюць правам чалавека, якімі сёньняня карыстаюцца грамадзянэ краін *златога мільярду.* А да негвалтоўнай рэалізацыі шляхецкага *jus resistendi* («права на супраціў») мы ня так даўно долучаліся на Майдане і на Плошчы.

Украінцам доўга і з усіх бакоў цвердзілі пра іх сялянскасць, прасцяцкасць, недалужнасць, а адсюль і непаўнавартаснасць і «негістарычнасць», — ажно яны самі ў гэта паверылі. Замест гэтага гісторык Наталья Якавенка пятнаццаць гадоў таму проста нагадала нам слова, сказаныя малодшым братам князя-казака Дзымітрыя Байды Канстанцінам Вішнявецкім на Люблінскім сойме 1569 г.: «Мы народ такі пачцівы, што ніводнаму народу ў сьвеце не саступім, і ўпэўненія, што кожнаму народу роўныя шляхетнасцю».

SUMMARY, No. 11 (74), 2008

The issue opens with the round table ‘The Authoritarian Ersatz of the Electoral Campaign’, dedicated to the recently launched campaign of the purges of the Ministry of Internal Affairs, KGB, Ministry of Defense and National Office of the public prosecutor, initiated by the Belarusian president on November 13. Lukashenka blamed high ranking officers for illegal possessing land and construction of luxurious villas on the territory of a kindergarten near Zaslaukskaye water storages etc.

The political analysts agreed that the spectacular show is the top event for official political discourse this year. Its functional role for the Lukashenka-style authoritarianism you can compare to the election procedure in the free societies. Preventing to the free and fair elections, Lukashenka is forced to rotate the state apparatus officials through the scandal purges and live broadcasted arrests. Otherwise the corruption expansion and the incompetence growth is inevitable.

Linguist **Žmicer Saŭka** deconstructs in his ‘Mosaic orthography’ the new orthography regulations of the Belarusian language, which will be imposed on September 1, 2010. Essayist **Volha Parfienčyk** sketches in her ‘The Black Hope of America’, which hopes the Americans associate to the newly elected president Barack Hussein Obama.

The **Pontis Foundation Belarus Brief** ‘The END of the ENP’ suggests that the main challenge the EU faces now is to develop the necessary measures to act accordingly, in line with this newly-adopted Realpolitik towards Belarus.

Piotra Rudkoŭski, a philosopher, logician, and methodology professor at the Vilnius-based European Humanities University (EHU), Lithuania, contests in his ‘**The Belarusian Revival between Pogrom and Hypermarket**’ the suggestions that the Belarusian language and the Belarusian nationalism have no prospects under the populist regime and the commercialized culture oppression. **Alaksiej Łastoŭski**, a sociologist at the Minsk based Institute of Sociology criticizes two recently published books on the Belarusian nationalism in 21 century (Rudkoŭski, Piotr. Białoruska idea narodowa w XXI wieku. Lublin, 2008. Мацкевич, В., Егоров, А., Водолажская Т. Становление нации в Беларуси: от подданства к гражданству. Минск, 2008.). Their authors, the mentioned above **Piotra Rudkoŭski** and **Taciana Vadałažskaja**, sociologist at the Minsk based Institute of Sociology, opponent him in their ‘Label Argumentation’ and ‘How to Answer to the Question what is the Belarusian Nation?’ respectively. The Kyiv based philosopher **Vitaliy Ponomariov** reviews in his ‘The Phenomenology of the Nation’ the Belarusian translation of the Miroslav Hroch piece ‘In the National Interests’. Polish translator and essayist **Małgorzata Buchalik** discusses in her ‘The Belarusian Vegetation in Mahilou and Minsk’ two novel Mahiloŭ born Russian novelist **Uładzimir Kazlou** ‘The School’ and ‘Warsaw’.

SUMMARY, No. 11 (74), 2008

Uładzimier Furs, a philosophy professor at the Vilnius-based European Humanities University (EHU), Lithuania, presents in his ‘The Structural Framework of the Alternative Nation-Building’ his ideas on the ongoing Belarusian Nation-Building. **David R. Marples**, professor of History at the University of Alberta, Edmonton, and his Belarusian co-author **Uładzimier Padhoł** in their ‘The New Remembrance Policy in Another Russian-Speaking State’ wonder how the official remembrance policy, falsifying the WWII developments in Belarus, consolidates the regime acceptance by the Belarusian population.

EHU professor **Taciana Čulickaja** in her ‘The Discourses of the Belarusian Students’ analyses the identity formations and divisions in the university youth environment. The economists reason (**Alaksandar Čubryk** in his ‘Do Belarus Need the Reform,’ **Džmitry Kruk** in his ‘Has Belarus Started with the Reform’ and **Kiryła Hajduk** ‘The Social Contracts in Belarus: Some one Solidify, Other one Isolate’) how Belarus could soften the implications of the global financial crisis and effectively reform its economy. American expert **Jonathan Row** in his ‘Our Phony Economy’ as well as his British counterpart **William Tompson** in his ‘Back to the Future? Thoughts on the Political Economy of Expanding State Ownership in Russia’ sort out why the crisis hurt the American and the Russian economies in a larger extend than others one. **Aris Trantidis** from the London School of Economics reveals in his ‘The Economic Underpinnings of Semi-Authoritarianism: Explaining Preferences and Power Relations in the Case of Belarus’ the economic preconditions of the Belarusian regime stability.

Nasha Niva web-site editor-and-chief **Andrej Dyńko** writes in his ‘How I became a Journalist’ on his cultural, political and social experiences in the late 1990-ies and early 2000-ies. The political commentator of the Radio Liberty Belarusian service **Jury Drakachrust** states in his ‘The Horizon of the Belarusian Elite Values’ that the new generation of the Belarusian *nomenklatura* is more consumption oriented and hostile toward Russia than their communist predecessors.

Historian **Vital Makarevič** traces in his ‘Anti-Verification. The Faking the Nobility Documents and the Illegal Ennoblement in Belarus in 19 century’ how the Belarusian gentry responded to the official Petersburg demand to confirm their noble origin.

The issue ends with a review by **Vitaliy Ponomariov** on the re-edition of Natalia Yakovenko synthesis ‘Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. Волинь і Центральна Україна’. Київ: «Критика», 2008.